

## З Ъ М Е С Т

*Стад*

Алесь Звонак. Гутарка са свайм „Я“ ( <i>верш</i> ) . . . . .	47
Пятрусь Броўка. Каландры ( <i>апов.съць</i> ) . . . . .	48
Тарас Хадкевіч. Жадапы мої госьць ( <i>верш</i> ) . . . . .	49
А. Пруднікаў. Брату ( <i>верш</i> ) . . . . .	50
Вячаслаў Палескі. Пунцёука ў цэх вясны ( <i>верш</i> ) . . . . .	53
Пятро Ілемніцкі. Падвей ( <i>аповесъць</i> ), пер. з славацкай мовы . . . . .	46
Эл Цар. На дэмонстрацыі ( <i>верш</i> ), пер. з чэскаяе мовы . . . . .	67
З маіх вершаў                    "                    "                    "	68
Алесь Вайноўскі. Жыцьцё пролетаркі ( <i>апавяданьне</i> ) . . . . .	69
Зымітрап Віталін. Новы дом ( <i>верш</i> ) . . . . .	74
К. Грыневіч. Муляры ( <i>верш</i> ) . . . . .	75
Я. Маёвіч. Расыцьніцтва сады ( <i>верш</i> ) . . . . .	77

## Н а р ы с ы

Ц. Гартны. Нашевы сырэп . . . . .	78
Файна Хмара. У тмы дні . . . . .	98

## К р ы т ы к а

М. А. Пясынтар пролетарыяту Максім Горкі . . . . .	104
Міх. Скачкоў. Пролетарская літаратура Чэха-Славакіі . . . . .	113
С. Васілёнак. Яшчэ раз пра нашы народнікі на мастацкай літаратуре . . . . .	125

## Б і б л і о г р а ф і я

С. Куніцкі. Я. Скрыгай. „Шугае сонца“, нарысы . . . . .	132
С. Куніцкі. З. Астапенка. „Крайне“, вершы . . . . .	134
Н. Кабакоў. „Штэрн“. літаратурна-мастацкая і навуковая часопісъ, орган яўсэкцыі БелАПР № 10—11, 1930 г. . . . .	136

Х р о н і к а . . . . .	138
-------------------------	-----

ПРОЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАЇН, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ


# МАЛАДНЯК

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ і ГРАМАДЗКА-ПОЛІТЫЧ-  
НАЯ ЧАСОПІСЬ—ОРГАН БЕЛАРУСКАЙ АСОЦЫЯЦІИ  
■ ■ ■ ПРОЛЕТАРСКІХ ПІСЬМЕНЬNIКАЎ ■ ■ ■

П А Д Р Э Д А К Ц Ы Я Й  
ІЛ. БАРАШКІ, П. ГАЛАВАЧА, А. ЗВОНАКА,  
В. КАВАЛЯ, Я. ЛІМАНОЎСКАГА, А. МОРКАЎКІ,  
А. СЯНКЕВІЧА

ГОД ВЫДАНЬНЯ ДЗЕВЯТЫ

К Н I Ж К А  
ЧАЦЬВЕРТАЯ



МЕНСК ■ БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА ■ 1931

---

Надрукавана ў друкарні  
„ПАЛЕСДРУК”, Гомель.  
Зак. № 1334—3000 экз.  
Галоўлітбел № 943.

---

Алесь Звонак

## Гутарка са сваім „Я“

Паволі спушчаецца нач на зямлю  
На крыльлі бяшшумным і чорным,  
І дзень аддае свой апошні салют  
Запевам мінорна·вячорным...

Выходзіш ты рыцарам дальніх дарог  
Насустроч спакою і ночы...  
І будзе халодны і сумны твой зрок  
Суладны тваёй адзіноце...

Але ты пачуеш: дрыжыць мацярык,  
начынены вогненай лявай;  
Пачуеш: над ім узняліся вятры,  
Зрываючи межы й заставы...

І гэтая сіла цябе скалане,  
Дасьць мускулам дужасьць і веру.  
Каб гэтым запалам ты сам паланеў,  
разъвеяўши ў попел хімэры...


Паслухай, ты мусіш той шум успрыняць,  
Настроіўши сэрца мэмбрану:  
Трывожна і грозна на ўсходзе шумяць  
Густыя палі гаоляну.

І можа пачуеца ўночы табе:  
Праз кроў і ліхія пакуты  
Ідуць на змаганье Хэнань і Хубэй,  
У муках зрываючи путы...

А ў водах кітайскіх стаяць крэйсары  
Цывілізаваных корсараў.  
І бераг той ліжуць ўначы ліхтары,  
Як зьевер крыважэрны ахвяру...

І можа ты зловіш у шуме начным  
Наступнага грозныя гукі,  
Злавесныя здані крывавай вайны  
І ў распачы ўзынятая руکі...

Паслухай, клакоча Афганістан  
І кроўю гарачай съцякае,



## АЛЕСЬ ЗВОНАК

Бо йдзе нясупынна ангельскі танк,  
І метка страляюць сіпаі...

Паслухай, і тройчы тады праклянеш  
Бязьдзейнасьць сваю і самоту,  
І скажаш і крыкнеш: „Давайце мне  
„Работу, работу, работу.

„Каб бурна кіпела ў жылах маіх  
„Кроў мая маладая,  
„Я буду рабіць за траіх, чацьвярых,  
„Калі мне жыцьцё загадае ..

„Я ўмею  
На варце з віントоўкай стаяць,  
„Я словам, як зброяй умею ўладаць,  
„Стаць першым з поэтай на вахту..“

...Спакойна спусьцілася ноч пад зямлёй  
У вялічча-суроўай задуме...  
І ты не ў самоце ўжо, прыяцель мой—  
Дык слухай, углядайся і думай...

...Ёсьць край прыгажэйши, дзе сонечны зырок  
Палчэйши за нашае лета...  
Ты можа згадаеш зусім незнарок,  
пра бацькаўшчыну Джэрманэтто<sup>1)</sup>.

Там, верны традыцыям даўніх часоў,  
над лёскат фокстротаў, джаз-бандай,  
святкуюць па вуліцах баль свой  
Чорнасарочныя банды...

Там Рым перакроен на новы пакрой  
замест калясьніцаў-машын...  
Бліскучы асфальт—высыхае кроў...  
Спакоен кат Мусоліні...

За горла здушыла фашизму рука  
рабочы Мілан і Турын.  
І шле блаславеныні свае Ватыкан  
ўсё новым і новым хаўтурам...

Радзіма фашизму і махляроў,  
Ганебных і подлых фацэцій;

Яна ўсё-ж раджае такіх змагароў,  
як Бартолёмэо Ванцэці...

<sup>1)</sup> Італьянскі рэволюцыянэр, комуісты, аўтар твору „Запіскі цырульніка”, дзе апісваеца гераічнае змаганье італьянскага пролетарыяту і компартыі Італіі.

## ГУТАРКА СА СВАІМ „Я“

Паслухай, ты многае можаш адчуць  
у гэтым энадворным спакою,—

Аж іскры  
Выкрэсвацьме гнеў уваччу,  
Аж вены набракнуць крывёю...

Гнілая Эўропа, ашчерыўши рот,  
шалее ў конвульсіях съмерці.  
І плавіца помста ў мільёнах рэторт,  
рэторт чалавечых сэрцаў.

І плавіца помста ў заводах, партож  
і ў цёмных рабочых кварталах...  
Расьце за натоўпам галодны натоўп  
І ў хмарах хмурнеюць аддалі...

І ў дальні паход да чужых берагоў  
Імкнуцца заморскія госьці—  
З брытанскіх марэй,  
францускіх партой

Калышуцца броняносцы...

Зважай-жа,  
грымяць у наступных баёх  
Раскаты грамовае песні.  
На плошчах,  
на вуліцах у гарадох

Растуць  
барыкадныя Прэсыні...

Паслухай,—  
і тройчы тады праклянеш  
Лірычнасць сваю  
і самоту,

І скажані:  
„Хутчэй давайце мне

„Работу,  
работу,  
работу.

„Ліцейшчыкам слова  
замала быць,

„Мне мала  
такой мітрэнгі!—

„Я працай магу  
сабе права здабыць,  
„Каб стаць  
у пярэдніх шарэнгах.“

## Пятрусь Броўка

# Каландры

(апоесцю)

### Частка трэцяя

Расчырванелым дрыжачым камяком каціўся Косьця па прыступках лесак уніз, шукаючы выйсьця з чорнае пасткі фабрыкі. І здавалася тады яму, што хмурый сцены насядаюць на плечы, белая пара цісніне за горла, а вялікія жалезныя крукі цягнуцца да яго са столі, каб учапіцца за шыю. Калені ў яго дрыжэлі, і ў галаве рабілася пуста, быццам гэта быў пусты касцяны кацялак, які боўгаўся на плечах, і только адно імкненіне працінала ўсяго, імкненіне выратавацца.

Скочыўшы з апошняе сходкі, ён ледзь стрымаўся на нагах, раптоўна падаўшыся назад. Перад ім стаяў заўсёды роўны і спакойны сівы Ганушчанка. Толькі па белым твары старога больш як калі ўздрыгвалі сінія жылкі, ды вочы вастрэй блішчэлі.

Сэкунду стаялі моўчкі і глядзелі адзін на аднаго. І абодва ня бачылі, што вакол іх сабралася шмат рабочых, якія маглі на хвіліну адараўцаца ад машыны.

А каландры шумелі... Так сама, як і раней аднастайным, мэталічным гулам...

— Ты адкуль? — суррова запытаўся Ганушчанка. У гэты час ён падобны быў на прокурора. У вачох яго біліся хвалі колкасці і дакору.

Косьця закалаціўся ўвесь. Ён ня ведаў, дзе яму дзеець доўгія рукі. Спрабаваў пакласці іх у кішэні, схаваць за съпіной, але яны зноў выпіралі наперад і матляліся абарванымі вяроўкамі каля бакоў. Потым на момант яны быццам выпростаўліся, рабіліся цвярдзеішымі і, нават крыху ўзыняўшы адну, ён прагаварыў:

— Лазіў... аглядаць...

— Што-о аглядаць?! — падышоў да яго Ганушчанка.

Косьця спусьціў галаву. Зноў заматляліся бездапаможныя рукі.

— Ланцугі рэзаць? Гал.. —крычаў Ганушчанка.

— Гал..

— Га?..

## КАЛАНДРЫ

— Гал.. неслася адразу з усіх бакоў.

Косьця маўчаў. Ён адчуваў, што цяпер выйсьця няма, што гэтае жывое кола ў сініх фартухох не прапусьціць яго аднаго. І калі зноў загудзелі каля вушэйrai запытаньняў, у якіх адчувалася многа сілы, ён асеў, выставіў крыху ўперад рукі і прыдущана выціснуў:

— Я!..

Тады сініе кола фартухоў зрабілася цяснейшым. Адна рука ўзьнялася над Косьцікавай галавою, але яе раптоўна, спрытна перахапіў Ганушчанка.

— Ня трэба! Пойдзем!..—і ён паказаў Мігуцкаму пальцам на дзвіверы.

У камеры съледчага Косьця плакаў і рваў валасы. Часамі ўскакаў і злосна махаў рукамі на съледчага і Ганушчанку. Потым маўчаў цэлымі хвілінамі, не адказваў на запыты. Адварочваўся і глядзеў у вакно. І калі ўбачыў за вакном знаёмую сухую постаць Рыгора Мацьевіча і круглы стан Ліды, стала дакорна, што яны на волі. Ён іэрвова адскочыў ад вакна, падбег да століка съледчага і, зьбіваючыся, прагаварыў:

— Пі-ш-э-ц-е!

І палілося красамоўства . . . . .

Позна вышаў ад съледчага Андрэй Ганушчанка. Ішоў доўгаю вуліцай, непамерна сагнуўшыся, так што кароткая і так шыя яго і барада зусім схаваліся ў каўняры, і тады здавалася, што сівыя валасы ягонае барады проста растуць з каўняра чорнае курткі. Цяжка мялі неяк яго пакрыўленыя боты. Было не па сабе.—Як гэта здарылася...—разважаў ён,—што ў мяне пад бокам... а я так думаў!—Перад вачыма стаяў скрыўлены твар Муляўкі і вісела раструшчаная нага, з якое бегла чырвонымі ніткамі кроў і падала на пясок. Ганушчанка, часамі запамятаўшы, спыняўся, глядзеў пад ногі і нават капаў наском зямлю, шукаючы нібы крыві, але, агледзеўшыся, зноў перастаўляў здрэньвелыя ногі.

Яго прыгнутыя плечы схаваліся ў цёмных сенцах партколектыву.

Гудзелі сталёвия драты тэлеграфных слупоў... А ў інтэрнаце, як і кожны вечар, іграў гармонік...

Назаўтра вестка аб падзеях на фабрыцы абляцела ўвесь пасёлак. Ведалі пра гэта ўсе. Яшчэ ўвечары гэтая вестка пераказвалася ў сваіх сем'ях прышоўшымі са зьмены рабочымі, перакідалася ў інтэрнаты, з клубу на вуліцу, на астравоў, дзе гуляла моладзь, на ўсё пасялковае жыццё. Нельга падлічыць, колькі разоў было пры гэтым памянута прозвішча Мігуцкага і колькі было выказаныя праклёнай:

— Мігуцкі...

— Мігуцкі...

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

— Мігуцкі...

— Сволач...

Назаўтра дадалося яшчэ некалькі прозвішчаў і больш кляцьбы...

— Курачкін...

— Архіпаў...

— Івін...

— Курачкін...

— Гады!..

Усе ведалі пра арышт. Ведалі, што пакалечана нага ў Муляўкі, адчувалі, што на фабрыцы рабілася яшчэ больш няладнае. І ня съціхалі грукаць дзъверы ў пакоі партколектыву. Закідалі пытаньнямі Стурыта.

— Дакладзі нам пра ўсё!

— Той толькі паспяваў адказваць і супакойваць нэрвовую хуткасць рабочых:—Пачакайце!... усё высьветліца.

А калі на вуліцы спатыкалі і абкружалі Ганушчанку комсамолкі Сонька і яго дачка Ганна, ён, імкнучыся выратавацца ад іх юнацкае таропнасці, не апавяддаў пра няшчасны выпадак каля каландраў, а пачаў упікаць ім, што яны не даюць яму спакою. Яму было цяжка ўспамінаць пра Муляўку.

Зьвярнулася брыгада з колгасу. Ды не адна. У госьці прыехала дэлегацыя колгасьнікаў. Ванька Крук адразу павёў іх у цехі. Хацелася, каб яны хутчэй убачылі, як нагоджана працуе гэта ўся складаная машина-фабрыка. Ён ішоў сярод колгасьнікаў, як даўно іх знаёмы, і яны зусім проста, па-свойску распытвалі яго пра ўсё. Асабліва не даваў спакою Ігнасю.

— Доўжан вам замеціць, Ваня,—гаварыў, забягаючы наперад Ігнас, — што гэта быццам як нашы сячкарні?—паказваў ён на саломарэзкі, што рыхтаналі да варкі салому.

— Бачыў ты, як спрытна яны грызуць салому,—зазначыў Анопрай, пільна прыглядаючыся на пасткую саламарэзак, якія глыналі сноп за снопам.

— А гэта, глядзеце...—тлумачыў усім Ванька—як гэта пасечаная салома падымаетца на гору. І ён паказаў на трубы. Салома з-пад сячкарань гулка ўлятала ў трубы і ўзынімалася. Яна ўцягвалася паветрам.

— Гэта адзін пачатак работы, а цяпер пойдзем у другі... — і Ванька перавёў усіх у аддзяленыне, дзе апрацоўвалі ануchy і рызвьё.

Гэтае аддзяленыне зъмяшчалася на гары. Там было цяжка дыхаць. Хоць няспынна гудзелі вялікія вэнтылятары, партовы пыл насіўся цэлым роем. Многа там працавала сортыравальшчыц-жанчын. Яны падрыхтоўвалі рызвьё і ануchy, перакідалі лахманы, адразалі розныя рубцы і гузікі, што магло перашкодзіць апрацоўцы.

— Вось з гэтага, Ігнась, — гаварыў Ванька, — з гэтага рызыкя выходзяць самая найлепшая гатункі паперы, самая што ні на ёсьць гэрбавая, як кажуць...

— А колькі ў нас гэтага падрабязьня проста нізвошта гіне... Спачатку на аднімку які лахман пусьцяць, а потым і зусім выкінуць...

І Ігнась падышоў да высокіх куч прагледжанага рызыкя, прыгнуўся і перабіраў іх рукамі.

— Дык тут, доўжані вам замеціць, і проста зрэбныя, парваныя анучы ляжаць...

— Са зрэб'я самая лепшая папера. Ігнась,—глумачыў Ванька.

— Ну?

— А як ты думаў!

— Цуд!..—ціскаў плячыма Ігнась.

Колгасынікі крыху згубіліся ў шуме. Яны пужліва сачылі за Ванькам, які вадзіў іх, і не аставаліся ні на крок. З імі хадзіла і Верка з Тэкляю. І хоць Тэкля недаверліва была да гэтай маладой дзяўчыны там—у колгасе, тут яна ўважліва слухала яе і дзівілася, як яна, такая маладая, ведала добра ўсё ў гэтай мітусяніне, у гэтых шалённых гудзях на фабрыцы.

Перайшлі, дзе загружалі катлы саломаю. У вялізныя катлы ссыпалі парэзаную салому, каб яна адбелівалася. У гэтых-ж катлы загружалі для адбелу і анучы.

Адышоўшы ад катлоў, яны ўбачылі вялікія мэталічныя скрыні, па якіх плавала белая маса. Яна падходзіла пад нажы ў адным баку ролаў, дзе шкуматалася на драбнюткія часткі. У ролах гэтая маса канчаткова адбелівалася.

Стаялі каля ролаў і сачылі, як плыла, разъбівалася белая маса, чэрпалі яе рукамі, доўга разглядалі...

— Ни ў жысь не паверыў-ба, што так анучу выбеліш... — заўважыў Ігнась.

З ролаў перайшлі да машын. Машыны стаялі доўгія, выцягнуўшы шыі і бясконца гудзелі. Па сетках у іх беглі белыя ручавіны прыгатаванае масы. Сетка адсмоктавала вільгаць, і ўжо далей яны бачылі, як праз вялікія, гарачыя барабаны пераматвалася цёплая папера, якая потым накручвалася адразу на некалькі пакатаў.

Доўга стаялі тут колгасынікі. Яны ўбачылі тут цыжкую, потную працу рабочага. Перад імі пэнкнуў шнур паперы на адным накаце, і яны бачылі, як рынуліся рабочыя пабапал машыны і пад яе, каб зноў пусьціць паперу на накат. А ход машыны неўгамонны: яна валіць пад сябе горы паперы, камечыць і рве яе. Але звыклыя рабочыя хутка аўладалі ёю, і папера зноў бегла на накат.

— Я так не зрабіў-бы, — признаўся Ігнась. Ён лічыў рабочых каля машыны сапраўднымі гэромі, і яму здавалася, што яны павінны

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

ганарыцца сваёй работай, так, як ён, Ігнась, ганарыўся тым, што біўся ў бойках з немцамі.

Падвечар у клюбе наладзілі вячору. Колгасьнікаў пасадзілі ў сярэдзіну. Вылучаныя з цэхаў рабочыя распытвалі пра колгас. Жыва вялася гутарка. Стурый захапляючыся, тлумачыў колгасьнікам пра фабрыку. Анопрай сачыў за кожным яго словам. Яму хацелася асвойтацца добра з работай тут, каб некаторыя ўжыткі ў працы перанесьці потым у колгас.

А Ігнась круціўся на крэсьле, і калі Ганушчанка гаварыў, што азнаёміўшыся з машинаю, дык працеваць на ёй ня так ужо цяжка, ён устаўляў у яго размову свае заўвагі.

— Гэта ня плуг, — даўжон я вам замеціць.

Праз колькі гадзін перайшлі ў залю. Там было ўжо многа рабочых, што прышлі паслухаць колгасьнікаў. Колгасьнікаў запрасілі ў прэзыдыум. Анопрай адчуваў, як дабаўляеца ў яго сіла, калі глядзеў ён на мора людзкіх галоў, што сачылі за ім у залі. Яму хацелася перадаць ім усю ягоную радасць ад свайго новага жыцьця, ад свае работы. Расказываючы пра колгас, ён вельмі гарачыўся, гнаў факт за фактам, часамі зьбіваўся і чырванеў. Ён вельмі цёпла дзякаваў фабрычную брыгаду за работу ў колгасе і, скончыўшы сваю кароткую прамову, доўга ціснуў рукі Ваньку Круку і Верцы, што сядзелі ў прэзыдыуме. Ціснуў іх так, каб гэта бачылі ўсе ў залі.

Ня вытрымаў і Ігнась. Ён узъняўся, стаў побач стала і пачаў гаварыць:

— Даўжон я вам сказаць, — пачаў Ігнась, — што вашы хлопцы пасобілі нам хораша. Злоўрэднага Мігуцкага і Пртыку разам скінулі з панства... (Па залі панёсся рокат адабрэння).

... А цяпер мы з вамі ведаем, што рабіць... Мы організуем колгас ва ўсём міры... — Ігнась задыхаўшыся сеў.

Брынчэлі шыбы вакон ад воплескаў.

---

Ванька Крук ішоў з майстэрні да хаты і напаткаў на вуліцы Веру. Яна бегла з клюбу з кніжкаю пад пахай. Пайшлі разам. Не зауважылі, як вышлі за пасёлак. Успаміналі колгасьнікаў і сваё жыцьцё там. Вельмі жывымі паўставалі ў іх памяці Анопрай і гэты жартаўлівы, неспакойны Ігнась. Клаліся са съмеху, калі ў ваччу вырасталі съвежая сцэнка раскулачвання Пртыкі і гарачыя спрэчкі з ім Ігнася. Калі аглянуліся, дык шэрыя купы пасялковых хат былі ўжо з паўгоні за імі.

— Бачыла, як можна загаварыўшыся далёка зайдыці, — сказаў Ванька і прыгарнуў Веру бліжэй да сябе.

Тая маўчала, толькі хінулася бліжэй да шырокіх, Ваньковых грудзей і клала яму рукі на шыю, потым, кібы апомніўшыся, сказала:

— Да хаты, Ванька, пара!

Ванька глядзеў на яе асмужаны сонцам твар. Бачыў, што каля воч цянюсенькім пасмамі лягла сінь, і вочы ў Веры сталі мякчэйшымі. Яму было шкода выпускаць яе руку. Здавалася, што Вера стала яму роднаю, даражэйшаю за сябе, што яна яму неабходна, што яна павінна заўсёды быць з ім. І нібы знайшоўшы нечакана тое, чаго так доўга шукаў, ён мацней паціснуў Веру за руку і прабачліва загаварыў:

— Верачка! а мы так замітусіліся ў гэтых дні, што і запамятаўші пераехаць. Сягоныя яшчэ ня позна. Пойдзем...

Вера матнула галавой.

Калі ўсё было ўжо прыбрана ў хаце, а Вера распакавала апошні клунзак і вынула адтуль белую сарвэту, заслала столік, халасьцяцкі пакой Ванькі зусім зъмяніўся. Ён пасьвятлеў. Стаяў больш утульным. Ня мог нарадавацца Ванька. Ён адчуваў сваё нараджэнне. Схапіў, як дзіця, Веру на рукі, доўга нястрымна цалаваў яе... Потым абодвы прытуліліся да вакна і доўга, моўчкі слухалі, як гудзе фабрычны двор, глядзелі, як бегае „кукушка“ па вузкай каляіне.

Думкі абодвых даўно хадзілі па tym чорным фабрычным двары, што глядзеў на шыбы і ад сэрца, у іх здавалася, цягнуліся доўгія пасмы туды, за мураваныя сьцены, у цэхі, матляліся там з панераю на звонкія накаты.

Да Ванькі прышлі комсамольцы. Убачыўшы зъмену ў кватэры, яны жартавалі з яго і Веры.

Уюцік, таварыш сакратар!

— Цяпер канарэйку!

— Верка ў яго за канарэйку! — злосна пажартаваў адзін.

Верка ня вытрымала. Ёй было балюча, што дагэтуль захаваліся такія погляды на дзяўчат у некаторых комсамольцаў.

— Як табе ня сорамна, Драздоў! — нэрвавала яна. — Ты яшчэ цяпер думаеш, што дзяўчына гэта рэч.

Яе падтрымалі астатнія. Драздоў замяўся і сеў у куток. Усе жартавалі і віталі Ваньку з новасельлем. Толькі Драздоў з кутка нездаволена мармытаў:

— Забудзецеся цяпер на ячэйку...

Тады пачалася цэлая дыскусія пра сям'ю ў комсамольцаў. Драздоў даводзіў, што многа добрых комсамолак, павыходзіўшы замуж, зусім пакінулі ячэйку, што белыя фіранкі на вонкавых адгароджваюць іх ад комсамолу.

Верка ўсіхваліваная горача ўвязалася ў спрэчкі.

— Глупства ты гародзіш, Пётра, — наступала яна на Драздова. — Ня фіранкі тут вінаваты. Гэта проста, каб па-чалавечаму жыць! А вы вінаваты... вы!.. Вось паглядзі на Марылю. Калі яна вышла за Жыраўскага, за гэтага ліпавага комуніста. А ў ячэйку ня ходзіць. Чаму ты

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

думаеш? Чаму? Фіранкі шкодзяць. А можа Жыраўскі тут вінен. Яму трэба прыкладная гаспадыня ў хаце... гаворыць ён. Гнаць такую ліпу з партыі трэба.

Драздоў тут ня мог нічога падаць суিроць. Ён маўчаў.

Ванька адчуваў, што правільна інервуеца Верка, і яму рабілася лягчэй, што будзе каму цяпер парадзіць яму пра ячэйковыя справы, што ён знайшоў таварыша, які жыве адным з ім. Ён думаў пра тое, як цяпер прыцягнуць Мар'ю назад у ячэйку.

Раніцою, ідучы на работу ў кузню, Ванька Крук надоўга спыніўся перад бурдоваю дошкай ў корыдоры майстэрні, на якой крэйдай было нагрэмзана многа выклікаў на спаборніцтва. Мала таго, што тут былі выклікі, яны былі вельмі практычнымі. Прыкладам, сълесар Карыта выклікаў падмайстра Саломкіна. Дык ён проста пісаў, што бярэцца за дзень прыгагаваць добра апрацаваных 100 шрубаў і выклікае, каб Саломкін адрамантаваў на дзень ня менш 2 накатаў.

Ванька, можа, таму, што хацеў паказаць комсамольскі спрыт у работе старэйшым, а можа, таму, што вельмі паважаў яго, абраў на спаборніцтва Ганушчанку. Ён абяцаўся за дзень адрамантаваць 6 ціскоў і выклікаў Ганушчанку, каб той у часе нагляду за роламі сам заправіў у зъмену 2 разы.

У кузньі Ванька спаткаўся з Драздовым. Той працаў на падмайстрам каваля. Калі Ванька ўвайшоў, Драздоў спаткаў яго ня зусім ветла. У яго ў сярэдзіне расло перакананье, што Крук, ажаніўшыся, ня будзе больш тым гарачым, поўным энэргіі хлапцом, якім быў раней. Ванька адчуваў гэтая думы Драздона. Яму хацелася, каб Драздоў хутчэй убачыў сваю памылковасць. Такіх Драздовых у комсамоле шмат, думаў ён, і гэта небяспечна.

Апранаючы спэцвопратку, ён знарок спыніўся доўгім зіркам на Драздову. Той не глядзеў, корпаўся кляшчамі ў горне. Можна было зразумець, што ў таго таксама хаваеца многа навыказанага.

У часе работы, калі зьнімалі з кавадла падрамантаваныя ціск і Ванька быццам выпадкова паведаміў Драздова.

— Заўтра, Пётра, ячэйкай эккурсію робім.

Драздоў гіронічна ўсьміхнуўся, суха адказваючы:

— Глядзі, каб спраўдзілася! Засьпіш!

Тады апанавала злосьць Крука.

Было балюча, што шмат хлапцоў блытаюцца ў пытаньнях сям'і, далёка адсталі тут, што многа яшчэ трэба ім, каб давесці да правільнага разумення. Было крыўдна за сябе і за Веру. Яны не разумеюць, што пасля замужу Вера больш пасабляе яму ў ячэйковай работе, яна прыносіць яму больш энэргіі сваім таварыскім словам і парадай. Ванька сурова глянуў на Драздова і больш нічога не гаварыў.

— Хай падумае сам...—разважаў ён.

Пасъля работы каля брамы Ванька спаткаў Ганушчанку. Той быццам сумысьля стаяў, чакаючы Ваньку. Калі Ванька надыходзіў, Ганушчанка прышчурана ўсьміхнуўся:

— Што-ж толькі пішаш, бюрократ ты такі?

Ванька не разумеючы запытліва глядзеў.

— А што?

— Ды слоўмі ня мог мне сказаць, а абавязкова праз дошку.

Ванька зразумеў, што тут справа спаборніцтва. Жадаючы пака-  
заць старому, што ён выкане свой абавязак, ён пачаў быццам між-  
вольна мацаць мускулы на правай руцэ. Ганушчанка заўважыў гэта.

— Ня кідайся... ня кідайся!..—жартаваў ён.—Яшчэ паглядзім, чый  
верх будзе... Старая костка трывала!

— Дый маладая моцная!..—агаварваўся Ванька.

Ганушчанка на хвіліну задумаўся. Быццам ручавінкі, гусьцей  
пабеглі па твары сінія жылкі, потым сур'ёзна да Ванькі:

— А ведаеш, так, ды так... Толькі не на ролах я пачну з табой  
дужацца. А на ціскох... Ты думаеш, я гэтага ня! ведаю?.. Вось у мяне  
выходны заўтра... Чакай раніцай у кузьні! А ну, руку!..

І яны абодва паціснулі рукі. З боку чуліся жарты. Старэйшыя  
рабочыя заступаліся і бадзёрылі Ганушчанку.

— Наш возьме!.. Ён прыткі!..

Маладзейшыя падтрымлівалі Ваньку.

— Глядзі!.. Ня ўпусьці!..

Захапіўшыся гэтым момантам, маладыя і старыя рабочыя, што  
наглядалі за Ганушчанкам і Крукам, пачалі выклікаць адзін другога.

— Пятроў, давай з табой!

— Язэп!..

— Давай!..

— Давай!..

Пад вясёлыя жарты ціскалі рукі. А ў грудзёх у кожнага расло  
жаданье выйсьці непераможным.

Падышоў Стурый. Ён радасна ўсьміхаўся, наглядаючы зацікаўле-  
насць рабочых спаборніцтвам, а ў галаве расьлі думкі і пляны, як  
ператварыць, каб спаборніцтва адзінак перакінуць на брыгады  
і каб гэта спаборніцтва было жывым, каб яно клікала на яго ўсіх  
рабочых. Бо часамі спаборнічалі брыгады і больш формальна. Як  
у каторае выйдзе. Хто больш, хто менш. Не глядзелі, каб зрабіць  
добра. Калі ўжо разыходзіліся, Ганушчанка, ідучы з Ванькам,  
кпіў з яго:

— А ажаніцца і без мяне пасьпей... Зьвёў Верачку!..

— Сам дадумаўся!..—жартаваў Ванька.

— На вясельле пакліч...—кпіў, разьвітваючыся Ганушчанка.

— Ня будзе яго...

— П-а-а-клю!

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

— А як-жа...—гаварыў Ванька, а сам быў ужо далёка. Галава ў яго трашчэла ад думак і плянаў. Толькі перажытага за гэтых месяцы успаміналася яму. П'янства ў ячэйцы. Мігуцкі. Шкоднікі. Успамінаўся колгас з Анопраем і Ігнасём. Стаяла вясёлая Верачка. А цяпер— Драздоў з аднабокімі поглядамі, дзяўчата закідаюць ячэйку. Ванька Ганушчанка выклікаў стаць упоплеч дужаца каля кавадла. І ад усяго гэтага расла прагнасьць жыцьця, мацней становіліся ногі на пясок, расьлі пальцы і плечы.

...У жыцьці трэба дужаца...—думаў ён.

Верка падышла да Марылі, калі тая паласкала бялізну на речцы. Стаяла яна амаль па калені ў вадзе каля кладкі і перыла пранікам лойны. Дрыжэлі ў вадзе чырвоныя, здаровыя ногі, сыпаўся тэтар ад кладкі і нік ля крутога берагу.

Верка ўспамянула Марылю, вясёлу таварышку, жывую комсамолку, што не давала калісьці пракаходу на сходзе ніводнаму дакладчыку сваімі задзёрыстымі пытаннямі, успамянула і не пазнала яе, бо тут высока ўзынімала пранік другая Марыля. У гэтае Марылі было больш суровое аблічча, бляднейшы твар, нейкая зморанаць на маладых шчоках і трывога ў вачох. Здавалася, уся яна танула ў гэтых рytмічных гуках, ахутаная мокрымі лойнамі бялізны, і толькі часамі ў вачох успыхвала ранейшая Марыля.

Марыля сустрэла Верку недаверліва. Спакойна прывіталася і, здавалася, не хацела кідаць ні на хвіліну работы.

Калі Верка пачала пытаць пра жыцьцё, яна адказвала, але так, што гэтым амаль нічога не гаварыла.

— Жывем, як жывем.

А за адхонамі берагу біла жыцьцё. Сыпявалі комсамольцы. Чуліся ўскрыкі ад гульні ў лапту, зывінелі галасы піонэраў, грукала сэрца фабрыкі, і Верцы стала непамерна шкада ранейшае, вясёлае Марылькі, ёй здавалася, што гэта цячэ ня рэчка, дзе стаяць чырвоныя ногі Марылі, а што гэта балота, што не вада плёскаецца каля ног, а сыходзіцца багна і хацелася хапіць за рукі Марылю і пацягнуць яе на бераг, за адхон...

Верка адчувала, што адразу, наскокам тут нічога ня зробіш, што тут патрэбен падыход. І яна пачала з адцягненага.

— Можа ў кіно сходзім, Марылька?

Не пасьвятлела чало ў Марылі. Яна па-ранейшаму хмура адказвала:

— Часу няма.

— А што ты вечарам робіш?

Марыля маўчала. Нешта дужылася сказаць і не магла. Потым, змоўчаўшы, ращуча адказала.

— Хату пільнюю!..

— А замкнуць нельга?

— Не.

— Чаму?..

— Жыраўскі ня хоча.

Тады пачалася жывейшая гутарка. Верка апавядала, што і яна замужам, але яна, як і раней, вольная, што замужжа гэта не ланцуг, які прывязвае да хаты, пачала гаварыць пра сям'ю.

Доўга слухала Марыля. Потым выпрасталася, вышла з вады, падышла да Веркі і шопатам, хоць нікога каля іх ня было, пачала скардзіцца Верцы на жыцьцё.

— Спачатку так і гаварыў, як і ты... Так і было раней... А потым не пачаў пускаць увечары нікуды... Абрыд ён мне... Любіць, але абрыд... Чым больш дрыжыць нада мной, тым горш брыдчэйшы... Ня пускаў у кіно... Потым на сход... а цяпер і на фабрыку ня хоча пускаць. Кажа, хопіць хлеба, сам зараблю. Нялюба гэта мне!..

Доўга скардзілася Марыля сяброўцы, часамі выступала раса на зрэнкі. І было сорамна Верцы за гэту расу і разам шкада яе, бо такая ўжо жаночая доля, што толькі гэтаю расою і плацілі раней за абрэзу. І было шкада і злосна на Марылю, што яна ня можа паставіць сябе.

Марыля сабрала бялізну, Узяла Верка яе пад руку.

— Пойдзем!

— Куды?

— У ячэйку...

— Пачакай!!!

Яны пайшлі паўз бераг да хаты.

І калі ішлі разам, Марыля адчула, што прыліваецца ў яе сіла. Спагадлівяя вочы сяброўкі жывілі яе. Ёй стала брыдка за нядаўнія сльёзы. Расла ўпэўненасць у сваёй волі, і захацелася тады Марылі прыйсьці зараз да хаты, кінуць Жыраўскаму бялізну на вочы, крыкнучы: „Hal Мый сам!..“ Каб яму было балюча так, як ёй цяпер. І яна жыва апавядала Верцы, якія прыгоды наладзіць яна Жыраўскаму.

Верка радавалася за Марылю.

Калі праходзілі пляцоўку, там фізкультурнікі бегалі навыперадкі. Мітусіліся сінія плямы маек і белыя кропкі саколак па кругу. Сталі ля месца фінішу. Адзін за адным прыбягалі засопшыся фізкультурнікі. Апошнім, цяжка перавальваючыся, падбег Драздоў. Ён скоса паглядзеў на Марылю з Верай. Яму было крыўдна за сваю няўдачу, а да таго яшчэ ўспамянуліся свае спрэчкі пра дзяўчат-комсамолак. Марыля і Вера адчулу і ягоны халодны погляд і хутка пайшлі.

На вуліцы купы рабочых чыталі загады штабу па вытворчых манэўрах, расклейеныя на плоце. Жывы агаварвалі работу на зъменах. Чытаючы загады, рабочыя былі асабліва рухавыі. Падыходзілі адзін да аднаго, спрачаліся, раіліся. Краталіся пруткія мускулы пад забруджанымі кашулямі і курткамі. Ад усіх ад іх павядала рахманасцю.

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

У галаве ў Марылі прабегла думка аб выперадках фізкультурнікаў, і ў ваччу забегалі сінія аганькі маек, узынімаліся сухія твары рабочых у аднаго перад адным і зрабілася балюча за сябе. Яна падышала бліжэй да Веркі, паклала ёй на плячо вольную ад бялізны руку і шчыра проказала:

— А ён яшчэ ня хocha пусьціць мяне на фабрыку. Хто мяне стрымае?... Пойдзем!..

І яна рашуча пайшла дарогаю.

Дома Вера застала Ваньку за газэтай. Той сядзеў і, здавалася, прыліп да шэрых газэтных слупкоў, так што плечы нават нібы ўрасталі ў паперу. Верка, узрадаваная спатканьнем з Марыляю, проста мячыкам укацілася ў ціхі пакой, вырвала з рук газету і кінула яе на канапу. Ванька зьдзіўлена глядзеў на яе, шырока расчыніўшы рот. А яна проста лётала па пакоі, бегала каля століка, трэслы яго за плечы:

— Ты сядзіш!.. ты сядзіш!.. а я!.. а я!..

— Што?..—пытаўся Ванька.

— Марыльку ў комсамол вярнула,—сакатала падскакваючы Верка.

— А я думаў на бюро ячейкі выклікаць...

— Бюро ячейкі... бюро ячейкі—дражніла Верка яго.—Ня ведаеце вы дзяўчат... Ня з гэтага трэба пачынаць... А цяпер можна і выклікаць, калі я пагаварыла...

Ванька яшчэ раз упэйніўся ў сваім перакананьні, што Верка яму найлепшы таварыш і што ўдвох у сям'і многа лягчэй быць, і ў грамадзе лепш. І ён забыўся на газету, што зьвісала з канапы, кінутая туды Веркаю, падскочыў, моцна прытуліў Верку да сябе.

— Верачка, ведаеш, цябе хутка сакратаром замест мяне трэба выбіраць... Да душы!..

Вера чула, што ён гаворыць шчыра. Была такая цеплата ў яго гаворцы, што выклікае пацалункі. І яны былі...

Хацелася зрабіць эдзін аднаму што-небудзь добрае, расылі клопаты за другога. І Вера першаю запытала.

— Ты абедаў?

— Не, цябе чакаў...

— Вось дураны! А каб я ня прышла. Абедаць не абавязкова хадзіць разам. Дарогу-ж у сталоўку не забыўся. Але і я не абедала, пойдзем разам.

І яны вышлі ўдваіх.

Назаўтра Ванька ўстаў раней звычайнага. Усю ноч ён варочаўся на ложку, ня мог спакойна заснуць. Паўставаў заўтрашні дзень у кузыні. І калі ён стаміўшыся засынаў, у галаву да яго паўзьлі аднастайныя сны, паўзьлі і варочалі, здавалася, мазгі. Вырастала шэрая

майстэрня. Грукалі малаты, гудзелі горны. Насупраць стаяў Ганушчанка і спрытна ладзіў ціскі. Ванька імкнуўся не адстаць. І калі яму здавалася, што вось вось сівы Ганушчанка пераганяе яго, ён усхватваўся раптоўна на ложку. Верка супакойвала.

— Ды кінь ты! Гэта-ж ня добра!. Калі табе так съніцца, дык ты так пэўне і думаеш... Добра спаборніцства, але навошта-ж зайдрасьцы!..

Засынаў Ванька, але ўсё грукала майстэрня, і, прасынаючыся, хацелася аднаго, не паддацца!

Ускочыўши рана з ложку, Ванька зъбегаў на рэчку пакупацца, каб дужэй сябе адчуваць на рабоце. Ён ведаў, што губляць сілы на такія думы, якія хаваюць зайдрасьцы, ня варта, і таму адганяў зусім ад сябе, што праз гадзіну трэба сустрэцца з Ганушчанкам.

Ён хадзіў па алеях парку. Свежая раса блішчэла на траве, узынімаўся белымі пасмамі туман ад рэчкі, нараджаўся дзень. І чулася Ваньку, быццам лісты на ліпах гавораць між сабою: жыць... жыць.. Быццам поўз ня туман з рэчкі, а вырывалася белая пара з фабрычных катлоў, быццам далёка ў лес бегла ня шырокая рэчка, а кацілася з машын папера. І здавалася яму, што ахутае гэтая папера доўгімі стужкамі ўсю зямлю, а на гэтых стужках будзе надрукавана першая газэта будучыні комуны. Плылі мары і губляліся далёка за лесам, праходзілі шырокія палі ў звонкім жыце, гарады ў лясох рыштаваныя, акіяны з неспакойнымі хвалімі і ня было стрыманьня для іх... Толькі, калі мацней біўся пульс неўгамоннае фабрыкі і выніярджаў усе гукі раніцы, Ванька ўспамінаў Ганушчанку.

У майстэрні Ганушчанка спаткаў спакойна. Быццам крыху ўрачыста прывітаўся і пачаў паважна аглядаць сваю зброю, цяжкі молат, пацёршы па пятцы рукою, наклаў ля кавадла, перагледзеў і рашпілі. Па гудку пачалі працаўцаць. Моўчкі званілі малатамі і пад імі выгіналася пруткае жалеза. Ванька крыху нэрваваўся. Ён увесе аддаўся на работу, нават ня спускаў воч з кавадла, а стары Ганушчанка мерна грукаў па гарачым жалезе і часамі нават паджартуюваў, гульліва вызваньваючы паміж моцнымі ўдарамі, малатком па пустым кавадле.

У розных куткох майстэрні шмат рабочых спаборнічала між сабой. Сабраліся дужацца сілы. Змагалася старая, выпрабаваная, Ганушчанка сіла і маладая, задзёрыстая сіла Ванькі. І было чуваць, што ў гэтых рознастайных гуках, у гэтай шалёнай рytміцы працы расьце новая непераможная, яшчэ нябачаная сіла, ад якое ўзрастоюць паверх за паверхам. І здавалася тады, разыходзяцца шырока съцены майстэрні і падымаюцца ўгару з кожнаю хвілінай. І было радасна ад поту, што сачыўся праз чорную кашулю.

Пасыля зъмены пачалі падлік. У розных бакох майстэрні гудзелі галасы спаборнікаў—сваё журы. Аглядаль якасць. Ганушчанка пера-



## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

гнаў Ваньку на адны ціскі, ды да таго-ж, аглядаючы Ванькаву работу, знайшлі, што шчака ў адных яго ціскох недавараная. Ганушчанка падышоў усьміхаючыся да Ванькі, патрос яго за руку:

— А што?.. Дармо, што даўно не рабіў!—І калі бачыў, што гэта вельмі яго хвалюе, па-бацькаўску пачаў супакойваць:

— Глупства! Малады яшчэ. А і ты добры ваяка. Пажывеш—абгоніш!

Ванька ў души не злаваўся на Ганушчанку. Было крыху крыў-дна на сябе за сваё адставанье, але Ганушчанка станавіўся цяпер яму на дарозе жывым прыкладам, як трэба ўсюды ўмець працаўць і быць заўсёды нястомным. Дзень спаборніцтва падабаўся яму, але было нуднавата адчуваць сваю адзіноту, што з моладзі ў майстэрні сягоныя спаборнічаў ён адзін. Разгарачыўшыся, ён прапанаваў Ганушчанку.

— А вось давай мы маладой брыгадай на вас выйдзем?

Ганушчанка цёпла прыняў прапанову, пальцы яго жыва церабілі рэдзенъскую бародку.

— Гэта-то добра! Але заўтра-ж я іду на рол. Ты з маладымі спаборнічай тут, а рольным аддзяленнем мы выклічам усю вашу майстэрню. Вось там паглядзім!

На двары спаткалі Стурыта. Той горача пра нешта гаварыў з дырэктарам. Відно было, што яго штосьці вельмі хвальвала, што ён некуды съпяшаўся, бо бясконца дрыгаў то аднай, то другой нагой і біў абцасамі па бруку, але калі Ванька і Ганушчанка параўняліся з ім, ён у момант, адарваўшыся ад гаворкі, з цікавасцю запытаў. Вочы яго чакалі адказу.

— Ну хто?

Ванька адчуў сябе ніякавата, калі Ганушчанка сказаў, што ўсё-ткі старыя перамаглі. Стурыт адразу перакінуўся на гэтую гутарку, пачаў выказваць розныя пляны наконт спаборніцтва. Ён некалькі разоў памінаў, што трэба заўтра сабрацца на нараду па гэтым пытаньні. Убачыўшы адчуваньне ніякаватасці Ванькі, ён весела жартаваў.

— Нічога, Крук. Ты хлопец гэроўскі! Возьмеш! Вы-ж наша зъмена. А дарэчы, калі ваша экспурсія ў саўгас?

— Да хутка. Думалі сягоныя, але адклалі,—адказаў Ванька.

— Скажэцэ мне!..

Потым Стурыт казаў, што ёсьць весткі, што хутка на фабрыцы будзе процэс над шкоднікамі. АДПУ скончыла съледзтва. Ён гаварыў, што нітка шкодніцтва, якую знайшлі на фабрыцы, дацягнулася да матка і што вынайшлі цэлае гняздо контррэволюцыі. Фабрычных шкоднікаў будуць судзіць тут, каб бачылі ўсе рабочыя.

Стурыт можа тысячны раз усё даводзіў Ганушчанку.

— А што? Знайшлі, Андрэй, знайшлі!..

І можа таму, што прымігаліся Ганушчанку гэтыя слова, ён спакойна адказаў:

— А хіба я ня ведаю!

Прышоўшы да хаты, Ванька скардзіўся Веры на сваю няўдачу. Тае не кранула гэта. Яна сядзела спакойна на дыване і нешта кроіла з крамніны на каленях. Проста і пераканальна яна гаварыла:

— Трэ' было спаць уночы!

— А што ты думаеш?...—адказаў Ванька.—Можа-б я і больш зрабіў.

Зашумелі бурныя дні над пасёлкам. Вытворчыя манэўры прыялі фабрыку ў баявы парадак. Крывая прамфінпляну пачала расьці, і паказальнік выкананых процентаў, пабудаваны накшталт гадзінніка, што вісеў знадворку клубу, чорнымі вусамі ўзынімаўся ўгару.

Чуткі пра хугкі процэс абліяцелі ўсіх. Хадзілі і ўспаміналі старое і клялі шкоднікаў. Чакалі, каб пабачыць і вылаяць іх у вочы. А за Муляўкам праста наладзіўся грамадзкі нагляд. Кожны дзень хадзілі ў больніцу. Каго там ня было. Нават шіонэры вылучылі дэлегацыю адведаць старога і потым былі вельмі нездаволены, калі дапусьцілі з іх у палату да хворага толькі аднаго. Казалі, што ён правіща, адчувае сябе добра, ды толькі шкадуе жывое нагі. Але часам ён нават жартаваў:

— Каб не нага...—казаў ён, дык можа і цяпер хадзілі-б шкоднікі на волі.

Комсамольцы першае зъмены зъбіраліся на экспкурсію па фізкультурнай пляцоўцы. Зъбіраліся купамі і паасобку. Многа з тых, што прышлі раней, ужо забаўляліся. Бегалі па кругу, кідалі мэталевыя дыскі, ганялі над галавамі футбол.

Каля пятай гадзіны сабраліся. Для парадку пастроіліся шарэнгамі і пайшлі за мястечка. Да саўгасу Беразоўка, куды ішлі комсамольцы, пяць кілёмэтраў. Прайсьці пяць кілёмэтраў у адвячорак, калі сонца ўжо спускаецца на заход і толькі лагодна шчупае пра-меньнямі кашулі, а ня паліць, ня так ужо цяжка. Развілічвалі так, што на хаду трэба аддаць гадзіну, на агляд тры, а тады, калі ўжо съязміне, наладзіць з саўгаскімі комсамольцамі вечарыну. Можа таму і крыху съняшаліся. Нават, калі вышлі на поле, дык шарэнгі разъбіліся, людзі пабіліся на асобныя купы; з аднае песні, што была ў радох нарадзілася многа песень, якія ляцелі ад кожных груп і потым блыталіся разам, і чулася ў гэтых песнях непадробнае хараство жыцьця.

Хораша было на полі. Хінулася долу съпелае жыта. Млела потная трава, і зъвінела сухое паветра над дарогай. Страчаліся вялікімі чародамі жнеі, яны не разгінаючыся ступалі і ступалі, ўперад заграбаючы вялікія пукі жыта, насоўвалі жоўтую съянину наперад. Часамі званілі касцы на мурагах. Калі падыходзілі да саўгасу, стрэлі жняяркі. Яны

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

хутчэй гналі съцяну дымнага жыта, чым некалькі чародаў жанчын. І было адразу відно, чаму сумесная работа з машынай шмат спрытней і вальней.

Рабочаму, што сядзеў і кіраваў аднёю жняяркаю, сыпалі комсамольцы пытаны.

— Ці хутка жне дзядзька?

— Калі пачаў?

Ён ня мог пачуць усяго, што задавалі яму. Пачуў толькі, што пыталі, якая машына і, крыху адварнуўшыся ў бок падарожнікаў, крыкнуў, каб тыя пачулі.

— Мак—Кормік...

— Маць корміцы!..

— Маць корміцы!..—пранеслася жартаўлівае па гурму..

— Сапраўды яна можа накарміць многа!..

Верка дарогаю спрачалаася з Драздовым. Той настойваў на сваім.

— А вось скажы, чаму-ж Марыля не пайшла сягоныя? Бачыш, ты гаворыш варочаецца да нас, а не пайшлал!..

— Можа ты хочаш, каб яна з табой і навыперадкі бегала...—спрачалаася Вера.—Няма часу, дык і не пашла.

Драздоў падумаў, што Верка хоча яго абразіць, што ён адстаў на пляцоўцы ў выперадках, і таму яшчэ больш гарачыўся.

— Ведаю вас... Добра ведаю!..—даводзіў ён.—Усе толькі—пакуль замуж і комсамоліце.

Каля Драздова сабралася многа дзяўчат. Даведаўшыся пра яго гаворку, яны не давалі яму праходу. Клілі з яго, што ён непаваротлівы, другія даводзілі да злосыці, што яго тэорыя ўся таму, што яму не пашанцавала ў кахранні. Гэта зусім вывела з роўнавагі Драздова, і ён, сплюнуўшы, адышоў у бок і пайшоў адзін нахмураны, ні з кім не размаўляючы.

У саўгасе іх спаткаў старэйши рабочы Зэнбэрг, латыш. Ён пажартаваў, што добра было-б паслаць усіх экспурсантаў вазіць снапы. Але калі раптам пачалі насядаць на яго маладыя галасы, што яны гэтаму і вельмі рады, ён пачаў аднеквацца, што самі справяцца ды і ня будзе на чым вазіць такому вэрхалу. Пайшлі аглядаць саўгас.

Гэта быў былы маёntак. Стаяў ён на вельмі прыгожай мясьціне. Самую сялібу агінала з трох бакоў крутлявая рэчка, за рэчкаю ззвінелі мурагі, за мурагамі сінеў лес. Стаяў белы двухпавярховы нанскі пакой, які нагадваў манцільлю рымскага папы з камілаўкай. Пад камілаўкай быў балькон. Там цяпер жылі рабочыя, а ў вялікай залі быў клюб і маленькая прымітыўная сцэна з заслонаю з шэрых коўдрай. Недалёка пакою было яшчэ тры жыльлёвія, драўляныя дамы, адзін з іх яшчэ зусім новы, які жаўцеў воскам на сонцы. На дзядзінцы былі кругі з кветкамі. Паводдаль жыльлёвых будынкаў стаялі аборы і съвінарнікі, кругом адгароджаныя вялікім частаколам. На

## КАЛАНДРЫ

гумне стаялі пагорбленыя клуні, а каля току тарчэла чорная труба лёкомобілю. За рэчкаю съпей вялікі малады сад.

Спачатку знаёміліся знадворку. Абыходзілі кругом. Комсамольцы былі ня только пасыўнымі наглядальнікамі і паміж добрага яны шукалі дрэннага, каб не паказаць, што яны ўжо зусім нічога не разумеюць у гаспадарцы.

Праходзячы каля хат, хто-небудзь заўважаў з іх, што нядобра, калі съмецьце валялася каля якога ганку; аглядаючы сад, яны шкадавалі маладых дрэўцаў, паабглыданых зайцамі з запушчанымі сухімі сукамі, пры гэтым нездаволена зазначалі:

— Садоўніка ў вас няма ці што?

Вельмі захапіў усіх съвінарнік. Там па цесных каморках ляжалі белыя, тоўстыя юркшырскія съвіньні. Самаздаволена хрукалі, круцячыся каля съцен. Каля некаторых склыгаталі цэлыя гурмы беленькіх, маладых парасяят, соўгалі маленъкімі лычамі, прасілі есьці. Тоўстая маці з павагаю клалася на бок і спакойна хрукала, а малыя, яшчэ больш ажыўленыя, пераскакваючы адно праз другое, шкуматалі мяккі жывог мацеры. Зэнбэрг ганарыўся съвіною гаспадаркай. Ён казаў, што ў гэтым годзе саўгас перавыкане заданьне па мясе. Ён пяшчотна глядзеў на каморкі, дзе хрукалі съвіньні і амаль кожную зваў па імя.

Калі абышлі гумно, каля пярэплату на траве селі адпачыць. Пачалася гутарка. Комсамольцы не давалі спакою Зэнбэргу.

— А як жывуць рабочыя?

— Як зарабляюць?

— Ці вылічваеца за паёк?

І на ўсё спакойна адказваў Зэнбэрг. Ён гаварыў, што плата за работу вылічаеца рабочым грашым, а за паёк бярэцца па пэўнай таксе. Гаварыў пра тое, як жылі рабочыя раней пры пану. Ён сам тады быў за кавала.

— Уставалі некалі рана. Асабліва ўлетку... На золку. І так без спачыну ажно да вечара. А вечарам часта зьбіраліся на дзядзінец да пана. Ён вельмі вялікі жартайнік быў. Зъбярэ бывала. Людзі проста стаяць ня могуць. Так морыць сон. А пан загадае „мядзьведзя“ скакаць. Гэта такія цяжкія скокі. Становяцца мужчына і жанчына адзін да другога сагнуўшыся, выпростаюць рукі, бяруцца імі і тады круцяцца, пакуль ня зваліцца. Пан, стары халасыцяк, рагоча з балькону. Тым, што найболыш вызначаецца спрытам, дае па цукерцы, а то і кубак гарэлкі. Потым, калі нацешыцца, гоніць вон.

Кватэры былі сырья. Хварэлі дзеци. Галадалі. Вы бачылі, як цяпер. Яшчэ ня зусім добра. Але, што раней было..

Зэнбэрг доўга гаварыў уздыхаючы. Моўкі слухалі ўсе. Некаторыя думкамі пераносіліся ў мінулае, і расло абурэнье, падкатваючыся

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

пад горла. Комсамолец Бурак пісаў нешта ў кніжку. Калі яго пытало ён гаварыў, што напіша нарыс, і ўсе з павагаю паглядалі на яго, і нэзарма ён сам гаварыў часта:

— Я пісьменьнікам буду!

Некаторыя кілі з яго, але ўсё-ж верылі, бо вельмі сур'ёзна ён браўся за справу. Па гумне праяжджалі вазы з нагруженымі снапамі жыта. На некаторых ехалі саўгаскія комсамольцы. Тыя звонка здараўкаліся, махаючы шапкамі і абяцалі, што пасъля работы зараз-жа прыдуць, а фабрычныя хлоццы зазыўна дружна заклікалі да сябе.

Ванька шаптаў Веру, каб яна організавала сягоныня на вечарыну больш саўгаскіх дзяўчат.

— Табе зручней!..—казаў ён.—А нам трэба завязаць дружбу.

Тая не пярэчыла.

Вечарам, калі сонца начало хавацца, за саўгаснай адрынай пачалі зьбірацца саўгаскія комсамольцы. Зазвалі фабрычных пайсыці павячэраць. А потым, казалі, парашым, куды ісъці.

— На малатарню!.. на малатарню...—крычэў Драздоў, калі комсамольцы сабраліся ў клюбе пасъля вячэры.—Німа чаго па рэчках ездзіцы..

Было дзьве прапановы: адна—паехаць па рэчцы на круты бераг лесу і там пры агнёх правесыці сход, другая—пайсыці на малатарню, насобіць працаўваць і потым парайцца, ідуучы дарогаю.

— Хоць дзьве гадзіны напрацуем..—ня сунімаўся Драздоў.

Большасыць фабрычных хлапцуў хілілася да прапановы Драздова, толькі саўгаскія хлопцы маўчалі, бо ім не хацелася ўпрагаць гасьцей у работу. Але калі Ванька Крук унёс прапанову, што напрацаўваць дзьве гадзіны ў гумне, а потым адпачыць гадзіну на гумні і крануцца ў дарогу, ніхто не пярэчыў. Усе жыва заварушыліся і пайшлі да выхаду. Па двары ўжо разносіўся тэтар з гумна. Сэкратар комсамольскай ячэйкі з саўгасу Карпека гаварыў, што яны ўсьлед і малочиць пасъля звозу, бо снапы цяпер сухія.

Змрочыла. Паўзла цемень і атуляла вялікімі лахманамі сялібу. І праз гэтую цемень, як два ваўчыных вокі, праціналі агні лёкомобілю. Ён грукаў і так пыхкацеў, быццам гэта білася стосільнае сэрца. Правэзліва гудзеў барабан, грызуучы кулі саломы.

На малатарні скора раскінулі сілы. Палова пайшла падносіць снапы, палова—адносіць салому. Пажаваная салома выскаквала цэлымі горамі з-пад малатарні, і комсамольцы, жыва заграбаочы яе, aberуч насілі ў другі канец току. Там частка складала ў торп. Падаваць снапы організвалі конвэр. Сталі радочкам ад машыны ажно да канца, дзе ляжала жыта, і па два снапы штургалі з рук на рукі. У барабан падаваў стары рабочы. Ён спрытна разразаў початку на снопы і роўна пучкамі слаў жыта па століку, запраўляючы ў барабан

## КАЛАНДРЫ

пры гэтым ён часамі глыбока запускаў руکі. Калі большыя пукі саломы падпадаліся ў барабан, барабан злаваўся, грымеў сталёвымі зубамі і калаціў рамы.

Адвозілі мяшкі ў сывіран. Калі жыта насыпалася ў іх з жалабкоў, калі малатарні іх зараз-жа клалі на воз. Праз кожныя 5-10 хвілін ад'яджала падвода.

Комсамольцы так захапіліся працаю, што і не заўважылі-б, можа, што канчаецца час умоўленае працы, каб не адзін выпадак. Драздоў працаваў вельмі шчыра. Ён, падаючы снапы, так захапіўся падачаю ў барабан, што ня спушчаў воч з падавальшчыка. Потым стаў назаляць, каб той дазволіў яму паспрабаваць. Рабочы не пагаджаўся, але калі Драздоў зманіў, кажучы, што ён працаваў на малатарні і ведае, той на хвіліну адышоў і даў яму месца. Хлопцы не пярэчылі. Колькі часу ішло ўсе добра. Драздоў з адчуваннем майстры запраўляў снапы ў барабан; праз хвіліну ён ужо стаў выхваляцца, аглядаючыся па бакох, як у гэты час моцна пацягнула яго за рукаў. Ён рвануў руку і выніў, перапалохаўшыся, яе з адрезаным кавалкам далоні. Кроў па, бегла на салому... Рабочы скочыў на сваё месца, каб ня даць пустыход у машыне. Да Драздова падбеглі хлопцы. Калі саўгаскія рабочы зноў занялі свае месцы, і работа пайшла без перабою, сабраліся ўсе. Драздоў не адчайваўся, а нават жартаваў:

— Рукаў папсула!.. Во гадзіна!

Абкружылі вянком яго дзяўчата. Некаторая выцягнула бінт і пачала ўкручваць руку. Курсы санітарак дапамаглі. Рана была невязлікая. На шчасьце ён недалёка запусьціў руку. Але ўсё-ж кавала-чак мякаці з далоні быў вырваны.

— Абы пальцы цэлыя ...—сьцішаў расхваляваных дзяўчат Драздоў.

І тады можа ён першы раз адчуў сябе пікавата. Яму было сорамна за свае ранейшыя слова на іх. Ён бачыў, колькі ў іх энэргіі і непадкупнае шчырасці. Ён цёпла ўдзячна глядзеў на іх, але маўчаў... Яшчэ больш ён адчуў прыхільнасці да іх, калі тия стрымлівалі вышадковыя кінны хлапцоў. Хлоппы часамі бурчэлі...

— Во майстар знайшоўся...

І адна:—як вам ня сорамна!..—стрымлівала іх.

Так скончыліся дзьве ўдарныя гадзіны на малатарні.

Выйшлі на двор. Адмысловы месяц, як паламаная абапал падкова, вісеў над стадолаю. Несла сырасцю з палёў. На мурагах за клуняю званілі таланамі коні.

Ванька Крук унёс прапанову рушыць да хаты, бо было ўжо калі адзінаццаці гадзін, а заўтра шмат каму трэба было ўставаць на зьмену. Пагадзіліся на гэтым. Саўгасная моладзь выклікалася праводзіць.

Дарогаю разважалі пра работу на малатарні. Кожны імкнуўся давесці, што ён быў незамянімы, і было прыемна, што расло ва ўсіх

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

імкненые да працы. Проста нечакана вынікла думка пра спаборніцтва. І тут-же дарогаю па памяці складалі ўмову. Радаваліся, што гэта вельмі орыгінальна.

— Мы ліквідуем прарыў у гэты месяц...—абязалі фабрычныя.

— А мы змалоцім і падрыхтуемся сеяць...—адказвалі саўгаснікі.

Так з кілёмэтр за саўгасам разъвіталіся. Абязалі прыслать падпісаныя ўмовы.

Ішлі да хаты хутчэй. Дарогаю съпявалі песьні, і, каб было весялей, апавядалі розныя прыгоды. Глыбокая ноч, як ключамі, званіла срэбнымі зорамі. Расьлі плечы ад работы за дзень. Драздоў ішоў пад клапатлівым дogleядам дзяўчат. Ішоў і ў душы яго расло вялікае каханье да жанчыны. Было крыўдна на сябе, што быў другое думкі раней, успамінаў пра Марылю.

Ванька і Вера зусім згубіліся ў натоўпе. Кожны ішоў паасобку і быў заняты сваім. Ванька ўмаўляўся дарогаю пра комсамольскую брыгаду ў майстэрні, падлічаў і проектаваў, як яны павінны выперадзіць старых рабочых і ўвесь захапляўся гэтым, а Вера была ў другім кругу, дзе было больш дзяўчат і раілася, як зусім прыцягнуць Марылю.

Шмат было гутарак пра вучобу... Набліжалася восень, і многіх хваліўся, куды ён паедзе, і складаў перспектывы на будучыню.

— Я ў Москву ў Горны...

— А я ў рабфак да Менску...

— А я ў Ленінград...

Кожны жыў сваімі думамі, і разам з тым гэтыя думы былі ня толькі сваімі, былі агульнымі.

Няпрыметна прышлі на фабрыку. Ванька так захапіўся брыгадай, што ня ведаў, дзе делася Вера. І калі ён пачаў яе клікаць, усюды рагаталі:

— Жонку згубіў!!!

Добра съвяціў вятох, абліваючы срэбрами вокны. Ванька спускаў на вокны фіранкі.

Мігунскі ішоў съпусьціўшы галаву, толькі Курачкін, Архіпаў і Івін здаваліся спакойнымі і ранейшымі. Пабапал іх быў канвой. За арыштаванымі з бакоў і ззаду беглі натоўпы дзяяцей. Ім была цікава больш ня справа, а самы процэс вартавання арыштаваных. Яны больш глядзелі на чырвонаармейцаў, чым на арыштаваных, і ў думцы ў іх расла зайдрасць, чаму яны ня могуць насіць цяпер шынэлі высокага шлёму і вострае шаблі. Галоўнае захапляў наган. І каб тады прыслушаўся да іх гаворкі, дык пачуў-бы, што большасць з іх жадае быць чырвонаармейцамі.

У клюбе панавала нейкая асаблівая строгасць. Сыцены здаваліся цямнейшымі, была пільная цішыня, а сцэна быццам сунулася бліжэй на залю.

Пачаўся процэс. За чырвоным столікам сядзелі судзьдзі. два прыежджых і троі рабочых з фабрыкі. Адзін з іх Гануашчанка ўвесь час круціў барадою і проста вышынаўся паядаючы вачыма падсудных. З аднаго боку сцэны сядзеў дзяржаўны адвінаваўца, з другога—абаронцы. Падсудныя сядзелі ўнізе, і пабапал іх стаялі чырвонаармейцы. Курачкін круціўся на зэдліку і церабіў сухімі пальцамі. Відно было, што яго нешта непакоіць.

Чытаўся адвінаваўчы акт. Многа гаварылася пра тое, адкуль каравыні шкоднікаў на фабрыцы. Успамінаўся Бычанкоў і Карнелі Аўгусцінавіч. І тады, калі гаварылі пра іх, нейчы нечаканы голас з залі хціва пытаўся:

— А дзе яны?

У акце была ўстаноўлена сувязь шкоднікаў са шкодніцкай організацыяй у цэнтры, якая ставіла мэтай скінуць савецкую ўладу, гаварылася пра тое, колькі шкоднікі далі страты на гэтай фабрыцы. Калі чыталі біографіі шкоднікаў, па залі панёсься шум...

— Дык ён і ня Курачкін? І не Архіпаў! Во, нячыстая сіла!

Калі надлічылі, колькі перабралі шкоднікі грошай, усе проста эжахнуліся. Дзівіліся, дзе яны маглі падзець гэтулькі грошай.

У гэты дзень толькі і пасьпелі скончыць адвінаваўчы акт.

Ванька вельмі зьдзівіўся і зрадаваўся, калі вечарам да яго ў хату прышоў кульгавы Ігнас з колгасу. Ён, ветла прымаючы госьця, засыпаў яго запытаньнямі:

— Адкуль, браток? Чаго?

Ігнас не съпяшаючыся распрануўся, сеў на крэсла каля століка і пачаў гаворку:

— Прачытаў я газэту... даўжон я вам сказаць. Бачу суд. Во прыехаў сюды, штобы адшукаць, хто адрыну спаліў. Мігуцкі відэў тут... а старых ужо няма. Яны далёка...

Ванька бегаў каля Ігнаса, клапаціўся пра яго, як пра дзіця, падстаўляў яму яду, а сам усё пытаў, як у колгасе. І Ігнас спакойна. павольна выпускаючы слова, цягнуў сваю апавядань.

— Мігуцкага і Прыйкі няма... даўжон я вам сказаць. Правялі мы іх... Зямлю самі ўзялі. А ў кватэры ў Прыйкавай я... даўжон— вам сказаць, і тыркаў сабе пальцам у грудзі. Аўтухова старшыні няма... Скруцілі. Цяпер ён на адседках... а ў сельсавеце наш Аўдзей. Ну што яшчэ сказаць... даўжон я вам сказаць—жыта звязалі... пааралі папар. Да?—нібы раптоўна ўспомніўшы, сказаў ён... — адрыну, зноў вазводзілі...

І па tym, як шырока прабягала па Ігнасёвым твары цённая ўсмешка, было відаць, што ён рады за жыцьцё.

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

Ігнасю доўга не давалі спакою. Верка насядала, ці працуе там гурткок кройкі і шыцця, і той толькі спраўляўся адказваць:

— Да канешні... І мая, даўжон я вам сказаць, там працуе. Вось і паглядзі... — і ён паказаў на новую, чорную паркалёвую кашулю... яна ўжо змайстравала, даўжон я вам сказаць... Да-да! — і ён вінавата паглядзеў на Веру... Даў я пытлю ёй, даўжон вам сказаць! — і ён апавяддаў, што па ад'езьдзе брыгады з колгасу Аноправа Аўгінья ўзьняла цэлы гармідар.

Сустрэліся мы з Анопраем, а той і гаворыць, што мая нагавараўла... во тут я і даў перакатку, даўжон я вам сказаць... \*

Вера дакарала, што гэта дарэмна, што ня варта было крыўдзіць жанчыну. Яна ўсіхвалівала даводзіла Ігнасю, што гэта само пройдзе; калі жанчыны ў колгасе больш убачаць съвету.

Позна ляглі спаць. А назаўтра ўсе сядзелі на судзе. Ванька з Веру было выходнымі. Пачаўся допыт абвінавачаных.

Першым адказваў кіраунік шкодніцкае группы на фабрыцы Курачкін. Тут яго звалі ўжо ня Курачкіным, а Мышинскім, і калі так паміналі яго, ён уздрыгваў. Ён ня мог стаяць спакойна на месцы, пераступаў з нагі на нагу. Рукі яго ня ведалі спакою, яны то прыкладаліся да грудзей, то бязвольна віселі па бакох. Вочы ён хаваў у падлозе.

Курачкін прызнаўся, што ён кіраваў і апавяддаў, як адбылося яго прызначэнне на гэтую фабрыку. Здавалася, што ён шчыра прызнаецца перад тысячамі воч у залі, але ён напіраў, што ён толькі ідэйна кіраваў, а сам неіасрэдна нічога не рабіў. Ён быў тады такім брыдкім, такім бездапаможным, што проста хацелася ўзяць яго за каўнер і кінуць з кручы ў рэчку. Калі ён напіраў на сваю ідэйнасць, Ганушчанка з прэзыдыуму перабіў яго:

— А чаго вы, Мышинскі, хадзілі кожны дзень да Архіпава на ролы?

Ён маўчаў згубіўшыся, ня ведаочы, што адказваць, але пад націскам суду ён прызнаўся, што мала таго, што хадзіў на ролы, яшчэ пасылаў у Маскву да шкоднікаў з канторы ўсе меркаваныні фабрыкі

Так, адзін за другім праходзілі абвінавачаныя. Калі гаварыў Мігуцкі, Ігнасі ня мог уседзець на месцы, некалькі разоў імкнуўся запытацца і зноў садзіўся, а нарэшце ня вытрымаў:

— А адрыну хто спаліў, даўжон я вам сказаць!..

Мігуцкі закалаціўся. Спачатку ў яго прабегла думка стаіць, потым хацелася скласці на аднаго бацьку, але ўбачыўшы як грозна то падымаецца, то апускаецца Ігнасёва кавяла, прызнаўся:

— Я з бацькам і Прывыкам...

Ігнасі ня мог уседзець на месцы ад злосці і калі ён пачуў, што па віне Мігуцкага прапала нага ў старога Муляўкі, ён парываўся ад Ванькі:

— Пусьцеце... Я яго сам прыкакошу, даўжон я вам сказаць, як ерманца...

Ванька ледзь супакоіў Ігнасія. Той сеў, але было чуваць, як дрыжаць у інервовасці ягоныя руکі. Калі Ігнасій супакоіўся, Ванька даводзіў, што германца ён некалі і дарэмна біў—такога як сам, а гэтага варта, але й суд яму не даруе.

— От, далажу я вам, гад, пякельны...—злаваўся Ігнасій.

У Волькі Панушкінай, што сядзела на пярэдніх радох, пасъля допыту Косьці, калішняе кахранье мянялася на нянавісьць. Яна не магла глядзець на яго тоўсты, крыху аблеклы твар і вадзіла вачыма па баках. Было злосна на Мігуцкага, а ў душы рос дакор і на сябе за сваю сълепату.

.. Любіла злодзея... — варочалася ў яе ў сярэдзіне. Яна ня вытрымала і выйшла з залі.

У апошнім слове абвінавачаныя прасілі літасці. Асабліва Мігуцкі. Ён спасылаўся і на маладосьць, і на кахранье. Кляўся, што на съмерць будзе добрасумленна працаўцаць.

На трэці дзень чыталі прысуд. Тысячы воч, здавалася, хацелі выскачыць, краталіся вуши, такай была напружанай залія. Суд прысудзіў Мышынскага (Курачкіна), Архіпава (Ароцкага) Івіна і Мігуцкага да 10 год турэмнага зняволеня і 5 год пазбаўлення правоў, Лідзе Пятроўне З гады, як удзельніку. Воплескамі быў сустрэнуты прысуд,

Злачынцаў павялі на станцыю, а за іх ссыпіною гудзелі нястомныя лёкомобілі фабрыкі і грукалі маторы, і самі злачынцы чулі свой канец, сваю съмерць, што стаяла ў іх за плячымі.

Ізноў праводзілі дзеци. Яны цяпер уяўлялі з сябе ўжо судэздэяў.

Аднаго дня выклікалі на бюро партколектыву Крука. Той думаў, што звычайна, як сакратара комсамольскае ячэйкі. А выйшла ня так, як заўсёды. Калі ён прышоў, скончыўшы адно пытанье, Стурый сказаў:

— А цяпер паговорым, каго нам у агітпроны партколектыву. Івічык паехаў у Комвуз. Я думаю так, што самы раз Ванька Крук. Ён хлонец здольны і развязты. Доўга сакратарстваваў ў комсамоле. Ды і член партыі не малады.

Для Ванькі гэта было нечакана. Ён зачырванеўся ад хвалівання. Было радасна ад прызначэння, але было шкода пакідаць комсамольцаў. Ён імкнуўся нешта пярэчыць, сабраўся ўжо гаворыць, як астатнія члены бюро началі падаваць рэплікі:

— Акурат будзе!

— Чаго чырванееш, як дзяўчына!

Тады Ванька ўжо клапаціўся пра намесыніка. Ён ставіў сур'ёзна пытаныне, каго паставіць у ячэйку. Стурый яго папярэдзіў.

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

— Ты думаеш, мы ня думалі, мы так сабе сядзім.  
Драздова паставім. Ён хлопец актыўны.

Ванька ўспамянуў погляды Драздова на дзяўчат, яго адносіны да іх і пачаў адводзіць яго кандыдатуру. Стурый усъміхнуўшыся скажаў пасъля яго адводу:

— Ізноў ты адстаў. Сягоныня ён быў у мяне і признаўся ў гэтым сам. Приходзіла з ім і Марыля. Памыляўся, але хлопец — бой! А ты-ж сам у іхнім бюро засташся.

Ванька пагадзіўся. Пасъля пасяджэння ён не зауважваючы, простишаць падскакваючы бег да хаты. Па дарозе яго спынялі комсамольцы. Ён, каб не хваліцца, пачынаў так:

— Было пасяджэнне колектыву. Знаеш, мяне на партработу бяруць.

— А хто ў нас будзе? — пыталіся тыя.

— Мусіць Драздоў... — адказваў ён і зноў бег далей.

Так ён спыняўся многа разоў. Было радасна, што партыя даручае яму адказную справу. Хацелася хутчэй сказаць Верцы. І калі ён увайшоў у пакой і не знайшоў Веркі дома, яго грызла нецярпівасць. Ён некалькі разоў паглядаў у вакно, чакаючы, ці ня йдзе, на вакт выходзіць на вуліцу. А ў галаве ўжо складаліся пляны, як ён возьмечца за новую работу. Ён ужо падзяліў ячэйку на групы, падбіраў для іх літаратуру, даваў консультацыі і сам кіраваў заняткамі. Трэба мне літаратуры больш выпісаць, — разважаў ён.

Калі ўвайшла ў хату Верка, ён яшчэ з усім юнацкім запалам закруціў яе па хаце, потым пачаў таропка казаць свае навіны.

Верка слухала і радавалася за яго. Яна гладзіла яго жорсткія валасы, сама хацела таксама многа сказаць яму.

— Ведаеш, Ванька,... — гаварыла яна. Гэта вельмі добра. Але помні пра вучобу. Нам трэба быць многакультурнымі. Думай, што трэба будзе і паехаць.

— Так... так... Верачка. Паеду... абавязкова паеду... толькі папрацую добра... Тут так многа работы. І я тут патрэбен яшчэ. Бачыш, партыя гэта сама ведае.

— Ванька... — гаварыла нахінуўшыся Верка... — я падаю заяву ў партыю. Як ты думаеш? І яна чакала адказу ў жывых вачох Ванькі.

— Правільна!.. Правільна!.. Я пра гэта даўно думаў. Ты можаш быць у паргыі, Вера... — і ён хінуў яе бліжэй да сябе.

Яны чулі, як адноўлькава ў іх б'юцца сэрцы. Яны адчуvalі, што нават думкі іхнія плывуць адноўлькава, і было радасна. Святлеў пакой, а на паліцы, здавалася, краталіся кніжкі і звалі да сябе. Быў такі настрой, калі хацелася многа думаць, мала гаварыць і чуць аднаму другога.

Верка складала ў галаве ўвесь процэс пераходу ў партыю. Яна ўспамінала сівога Ганушчанку, і здавалася ёй, што яна стаіць перад

ім і просіць рэкомэндацыі. Нават у ваччу ў яе ўжо ляжала анкета, а у сыпісе рэкомэндацыі Ганушчанкавы крупчасты подпіс: „Ганушчанка Андрэй, член партыі з 1912 году, білет № 0213489.

Калі Ванька пяшчотна туліўся да яе, яна быццам раптоўна ўспамянула і адкрыла яму сваю таямнічасьць:

— А ведаеш, Ванька... у мяне.., я... цяжарная!

Доўга цалаваў Верчыны валасы Ванька. Ён радаваўся, што нараджаецца новае жыцьцё, і, каб быў тады Драздоў, можа яму і не спадабалася-б гэта.

Фабрыка паходзіла на ўзпушаны лягер. Па ўсіх куткох чорнага двара капорхаліся людзі. Зывінелі лапаты, грукалі па бруку нагруженыя тачанкі, звяякала жалязьё. А ў сярэдзіне стаялі, як мертвия, машыны, і па іхніх няжывых рэбрах лазілі рабочыя, пераціралі суставы.

Гэта быў дзень паходу за чыстату. Машына любіць, каб яе шанавалі, тады яна не нэрвуеца і працуе роўна.

Стурыйт бегаў з лапатаю па дварэ. Падыходзіў да групы рабочых, пасабляў ім. Ён увесь час даводзіў:

— Нам трэба даць ход. Ды каб і знадворку было ня сорамна паглядзець. А то маглі-б на гразі і ў рэчку ўсёю фабрыкаю сплыць...

Рабочыя моўчкі прыбіралі лом, грузілі на тачанкі, скрэблі лапатамі гразь. Стурыйту спакойна каторы-небудзь адказваў:

— Не клапацецесь, Фрыц! А мы навошта? Як люстэрка будзе!

Ванька падмятаў двор. Пасьля прыбанага лому трэба было адсоўваць съмецьце ў бакі. Ён так спрытна завіхаўся мятлой, захапіўшыся чысткай, што нават Драздоў, што зьбіраў ламачча побач, жартаваў:

— Табе на фабрыцы і няма чаго рабіць. Ты-ж першы дворнік! Ідзі вуліцы мясьці.

Ванька прапушчаў гэтыя жарты, а сам яшчэ больш разганяў мятлой, як касой наўкруг сябе. І здавалася яму, што ён разам са съмецьцем гоніць і шкоднікаў з фабрыкі. Быццам у съмецьці ляжалі, боўталіся Мігуцкі, Курачкін і Архіпаў. Запамятаваўши, калі прабегла па двары „кукушка“, ён кінуў крыху съмецьця на рэйкі. У ваччу здавалася, што там ляжаў Мігуцкі, і, калі Стурыйту крыкнуў на яго ззаду—што ты робіш?—ён, уздрыгнуўши, апамятаваўся:

— Неяк вырвалася!

Да Стурыйта падбег ажыўлёны Абуховіч. Ён грукаў ад нецярпілівасці лапатаю па доле і ўсхвалёвана апавядыаў:

— Дабіліся свайго, Фрыц! Гукава зьнялі са станцыі. Учора прыслалі новага, свайго, комуніста. От чорт, ня будзе больш пустых вагонаў ганяць.

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

Абуховіч перадаваў, што ён быў у комісіі, калі правяралі справы.

— Чаго толькі там не знайшлі, гаварыў ён. А галоўнае, што ён мог кожны дзень адвозіць нашу паперу. Ён-жэ затое, што не давалі гроши, зрывалі нам усё.

Абуховіч пачаў зграбаць гразь каля Стурыта і бясконца апавядалі пра станцыю.

— Добра, калі за сваю справу хварэш,—супакойваў расхвалаўянага Абуховіча Стурыт.

У рольным аддзяленьні ішла капитальная чистка. Тут працавалі паккамэрніцы.

Каля кожнага ролу проста вянкамі віліся дзяўчата. Чысьцілі, шаравалі яго. Ганушчанка залазіў сам у сярэдзіну, аглядаў вінцелі. І калі ён выпростаўся ў сярэдзіне і па грудзі тырчэў з ролу, ствараўся малюнак карагоду. Быццам Ганушчанка быў у карагодзе маладым хлопцам, а вакол яго зывінелі маладыя галасы дзяўчат. Ён нават у часе работы раз пажартаваў. Стаячу ў ролу, нахінуў на бок шапку, узяўся рукамі ў бакі і прыстукваў нагамі, съпявяючы карагодную песню:

— Каго любіш—пацалуй!.. каго любіш—пацалуй!..

Пранёсься здаровы съмех па ўсім аддзяленьні. Нечаканы жарт Ганушчанка ўзбадзёрыў дзяўчат, і яны, каб даслужыць старому, пачалі:

— Ой лулі, пацалуй!

— Ціш-ша... вы, супакойваў Ганушчанка, а то і сапраўды падумаюць, што мы тут у карагоды гуляем.

Але песні ня стрымаць. Пачалася толькі новая. І яна зывінела вакол. Галасы праляталі праз ролы, мацнелі там і біліся ў шыбы. Шаравалі забруджаныя, чорныя бакі ролаў і съпявалі. Нездарма кажуць, што з песніню лягчэй. Ганушчанка быў ужо ня рад, што пачаў.

Ён пералазіў, аглядаючыся з ролу ў рол. У адным ён доўга капорхаўся і нездаволена доўга мармытаў:

— Зьбіў-жа, мядзьведзь, галоўку ў вінцелі. Напэўне грукаў ломам. Толькі пазаўчора адрамантавалі. Ён злаваўся на майстра Зарубу, якога ўвесь час прыкмячаў у нядбайнасці.

Вера працавала тут. Яны стаялі на адным роле з Марыляю. У часе работы гаварылі паміж сабою.

— Ну, я цепер вольная!..—хвалілася Марыля. Учора, як прабралі Жыраўскую на ячэйцы, дык сягоння цішэй вады. Што хочаш, тое і рабі... Нават сам гаварыў мне, чаму гэта я на ячэйку не хаджу.

Верка радавалася за сяброўку. Умаўлялася з ёю вечарам ісці на гурток, а сама і ў часе гутаркі ўвесь час ня спускала воч з Ганушчанкі. Пільнавала яго. І як ніколі ёй хацелася з ім пагаварыць. Яна чакала толькі добрага моманту. І калі падышоў да іхняга ролу

Ганушчанка, яна ўвесь час жартавала з ім. Неяк адразу не магла пачаць. Ёй здавалася, што тут ён ня будзе гаварыць сур'ёзна. Доўга вагалася, ці гаварыць, і нарэшце начала. Яна чырванела ад натугі слоў, якія сыцікалі ёй горла.

— Дзядзька Андрэй!.. Ці можна...

Той жартаўліва перабіў:

— Га! Замуж за мяне захацела! Позна ўжо!

— Ах, які вы нягодны...—быццам і сапраўды злавалася Вера.

Тады Ганушчанка ўвесь стаў увагаю.

— А што-ж дачушка?

— Ды я не хачу табе цяпер гаварыцы!..

— Ну, скажы!..—упрашваў ён.

— Калі ты ня слухаеш!..

— Ды слухаю!..

Тады Верка сур'ёзна вынула з кішэні курткі складзеную анкету і, нічога ня кажучы, падала яму. Па твары Ганушчанкі прабегла ўсъ-мешка. Ён паглядзеў на анкету і толькі сказаў: „Рэкомэндацыі хоташ?“ І калі Вера кіўнула галавой, спакойна вынуў з кішэні хэмічны аловак, пасыльніў паперу і на брыжы тоўстага ролу пачаў падпісваць.

Не магла стаяць з радасці Вера. Яна ўся дрыжэла. Такім дарамі ёй здаваўся дзядзька Андрэй. Гэта быў першы формальны акт уступлення яе ў партыю. Узяўшы ад Ганушчанкі анкету, яна доўга ўглядзала ў подпіс старога, потым уклала анкету ў кішэню і пачала яшчэ больш націскаць анучаю, шліфуючы брудныя бакі ролу.

Падвечар, калі скончылі работу, Стурый і Ганушчанка хадзілі па ўсіх цэхах фабрыкі і аглядалі. Чыстата лашчыла вока. Стаялі адчышчаныя ролы, новымі здаваліся машыны, блішчэлі накаты. І калі праз вакно падалі кароткія прамені вечаровага сонца на якую-небудзь частку машыны, яны пераскаквалі на другія і ігралі.

— Вось так павінна і заўсёды быць...—гаварыў Ганушчанка. Нашых хлопцаў трэба толькі прывучыць, і фабрыка будзе, як люстра.

Маўчаў Стурый: ён ведаў, што Ганушчанка гаворыць праўду.

У машыны, за контрольным столікам, сядзеў Аўсей Лібман. Ён пісаў нешта на лахманку паперы, нязграбна трymаючы аловак. Калі падыходзілі Стурый і Ганушчанка, ён кінуў паперу і аловак на столік, а сам вышаў насустрач.

Ён шырока растапырваў рукі і моцна грукаў імі сабе па бакох. Ня даўшы агледзецца Стурыту, ён хуценька загаварыў:

— А... Фрыц! Быў я ўчора ў раёне на нарадзе. Ты ведаеш, што?—і сам пры гэтым хваляваўся і радаваўся.—Райком мяне на курсы рэдактароў хоча ў Менск слаць. Як ты думаеш, га?—і ён прости бегаў вакол Стурыта, чакаючы адказу.

— Ну што-ж, едзы! Прыйедзеш і Курніцкага зьменіш, бо мы яго на другую работу мяркуем. Вучыся, стары балабоста...—жартаваў Стурый.

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

У Аўселя хутчэй забегалі здрэнкі. Потым ён, нібы што ўспомніўшы, глуха зарагатаў, насядаючы праста на грудзі Стурыту і Ганушчанку.

— Памятаецце!.. памятаеце вы Карагкова, што прыяджаў сюды налёт рабіць...—і ён ня мог стрымашь съмеху.—Я яго бачыў. Ды гэты Караткоў, хто ён ёсьць, як-бы вы думалі?—і ён зрабіў перадых.—Ня ведаецце? Папоў сын!..

— Ды што тут съмешнага, чаго ты заходзішся?—пытаў Стурыт.— Прагналі ды і ўсё.

— Не! не!—закідваў рукамі Аўселя. Дай ты мне дагаварыць. На нарадзе ён выступіў. Пачаў гаварыць бясконца, што павінны рабкоры рабіць, і што слова, дык божыща: комуністычная партыя... комуністычная партыя... Ажно ён не разгледзеў усіх. Як толькі кончыў, дык вышаў з таго раёну хлопец, адкуль ён родам, і гаворыць:

— Як гэта вы, таварыш Караткоў, сюды папалі? Дык Караткоў праста ўехаў у каўнер. А той хлопец усё гаворыць, як дровы коле...—казаў Лібман.—Таварыши, гаворыць ён... гэтые самы Караткоў у нас кооперацыю абакраў, растраціў значыць. Як ён сюды папаў? Ды ён-жа яшчэ папоў сын! І бацька яго зараза. Караткоў толькі вышаў і пачаў апраўдвацца, што комуністычная партыя ўсім дае работы... ну, мы яго прагналі адтуль і з рэдакцы.

Лібман праста рос ад здавальнення. Калі Стурыт і Ганушчанка пайшлі далей паўз машыны, Аўсель хуценка падбег да свайго століка і пачаў дапісваць. Ён старэнна выводзіў літару за літарай, і, хоць рука яго дрыжэла, ён не адрываўся ад паперы. У думках ён ужо быў на курсах у Менску.

Драздоў і Ванька сядзелі ў невялічкім пакойчыку ячэйкі і перагортвалі паперы. Ванька перадаваў новаму сэкретару справы. Драздоў доўга ўглядыўся на сабраныя ў папках паперы, цёр задумліва потны лоб, потым ўзяў рукою і пасунуў паперы на бок.

— Ну іх к чорту, валакіту гэтую. Ты мне лепш расскажы, што рабіць трэба...

— Гэта само сабой, а і без папер не абыйдзешся. Вось бяры плян і глядзі.

І тады яны пачалі разглядаць пункт за пунктом. Драздоў значыў алоўкам выкананыя пункты.

Калі скончылі з плянам, Ванька доўга гаварыў, што цяпер трэба рабіць, ён па дваццаць разоў круціўся каля аднаго пытання, жадаючы, каб Драздоў адразу ўхапіўся за работу.

— Табе толькі ўчапіцца, а там пойдзе!..—гаварыў Ванька.

Калі яны захапіліся плянамі, як правесці міжнародны юнацкі дзень, і спрачаліся, як лепш падабраць програму вечару ў той дзень, у пакой увайшлі Верка з Марыляю.

Хлопцы толькі глянулі на іх і працягвалі сваю гаворку. Дзяўчата слухалі іх. Толькі, калі Драздоў пачаў меркаваць, што на нечар трэба будзе запрасіць артыстаў з гораду, Марыля пярэчыла:

— На ліха яны! Прыедуць ды толькі цягнуць нейкія опёры, што ажно спаць хочацца. Лепш самім наладзіць. Ёсьць-жа ў нас драмгурток.

Драздоў агрызнуўся:

- А што-ж ён робіць твой драмгурток?
- Вось і гавары з табой. Трэба яго ўзварушиць толькі...
- Ну вазьміся-ж і ўзваруши!
- І ўзварушу!

Марыля ўзялася кіраваць драмгуртком. Драздоў ажно павесялеў, што яна сама ўцягваеца ў работу.

Вера пацягнула ўсіх на рэчку. Там ладзілася сягоныя спаборніцтва па плаваньні. Яны прышлі на бераг, калі там было ўжо ўсё падрыхтавана да пачатку. Першай рыхтавалася хлапецкая команда. Хлопцы стаялі на беразе, моцныя, загарэлыя і з нецярплювасцю чакалі сыгналу. Драздоў—вялікі ахвотнік да спорту—ня вытрымаў. Ён хуценька скінуў з сябе верхнюю вопратку і ў трусіках падбег да команды. Хлопцы жартавалі:

- Глядзі, Пётра, не прыплывеш назад!
- Застанешся, як на стадыёне...

Але ён многазначна кіёнуў галавою, гіронічна выціснуўшы:—  
н-ну?—і быў гатовы кінуцца ў ваду.

Трэба было праплысці туды і назад два кілёметры. Туды пад ваду і адтуль назад.

Далі сыгнал. Разам усе кінуліся ў ваду. Захлюпалі хвалі. Пачалі плысці. Тырчэлі толькі галовы з вады, ды часамі выгіналіся плечы. Плылі, як хто ўмеў: хто ў граблі, моцна заграбаючы ваду пад сябе і адпіхаючыся нагамі, хто мерна расьсякаў ваду рукамі навысьцяж, у паўсажонкі, а хто дагары.

Каля берагу плаўцоў пайшло многа праводзіць. Тыя, што засталіся, сачылі за адплываючымі галовамі. Далей, як качкі, расплыліся галовы. Тырчэла то па аднэй, то па некалькі разам.

Ванька і Вера з Марыляю засталіся чакаць. Верка з Марыляю гаварылі між сабой, як ім наладзіць драмгурток, думалі, адкуль дастаць сродкі для пастановак, а галоўнае—ламалі галаву над п'есаю.

— Німа добрае...—скардзілася Марыля.—Чаму гэта не напішуць добрае п'есы для нас?

— Пісьменьнікі вінаваты...—гаварыла Верка. Каб яны ведалі, як яна трэба тут, яны напэўна напісалі-б больш п'ес.

Параашылі, што трэба зъезьдзіць за п'есамі ў раён.

Ванька так угледзеўся на плаўцоў, што ляжаў застыўшы, усташіўшы вочы на рэчку, абапёршыся на локці. Ён ня чую нават, пра-

## ПЯТРУСЬ БРОЙКА

што гаварылі дзяўчата. А Верка з Марыляю, заўважыўши гэта, захадзілі над ім пажартаваць. Ціхутка падкраліся і пацягнулі разам за ногі. Локці выскальгнуліся, і ён упаў тварам на зямлю. Раптам павярнуўшыся, ён хацеў вылаяцца. Дзяўчата бачылі, што ён злуеца, і пачалі съмяяцца. Тады ўбачылі яны, што адыходзіць чырвань у яго з твару, а рот расцягнуўся ва ўсьмешцы:

— Кіньце, вы... Вам ня цікава, дык і не глядзеце. Чуць не забілі, гадзіны!

Селі чакаць разам. Эдалёку набліжалася першая белая крапка. Пачалі гадаць, хто ідзе першым. Вакол загаварылі і заспрачаліся дзесяткі галасоў.

— Пятрой!..

— Які табе Пятрой! Я ведаю, што Кантар возьме.

— А вось і не!

— А вось і так!

— Давай заклад!

Верка жартавала, што абавязкова Драздоў прыдзе апошнім. На стадыёне,—гаварыла яна,—зайсці так. Ён такі непаваротны...

— Паглядзімо яшчэ,—зазначыў Ванька.—Ён хлопец моцны.

Расьлі і набліжаліся белыя крапкі на вадзе. Скора было чуваць, як хлюпаеща вада, праз хвіліну быў відаць твар першага хлопца.

— Драздоў!.. Драздоў!..—закрычалі вакол. Усе рынуліся бліжэй да рэчкі, вось-вось гатовыя зваліца ў ваду. Чакалі Драздова. За ім неўдалёк плылі яшчэ некалькі хлапцоў.

Драздоў, пад гукі адабрэння, выскачыў на бераг першым. Ён парыўчаста дыхаў. Страсянуў з сябе ваду і з выглядам пераможцы пачаў хадзіць па беразе, зводзячы для роўнага духу рукі ў гару.

Прыплылі астатнія. Трасьлі рукі Драздову. А ён радаваўся, што першы раз перамог у выперадках, хоць на вадзе, калі не на стадыёне.

Адна за другой бомкаліся ў ваду дзяўчата. Паплыла жаночая команда.

---

Закружилася восенійская лісьце над фабрычнаю брамай. Спахмурнелі сады. Сыцюдзённая імгла забіралася пад расшпіленыя накідкі і курткі і давала сябе адчуваць. Менш стала людзей на вуліцах і ў парку, зусім перасталі ездзіць на астравок. Затое больш стала ў клубе. Толькі змроўчыла, там ужо гулі па розных пакоях галасы моладзі.

Запрацавалі гурткі. У адным сядзелі за кніжкамі, у другіх разьбіралі стрэльбу, складалі, надзявалі працівагазы.

Стрэлка на паказальніку прамфінпляну знадворку клубу пераваліла за 100 процентаў. Яна ўжо зьбіралася далей, пад 110.

У колектыве па-ранейшаму сядзеў Стурыт і меркаваў, як павысіць продукцыю. Ён выклікаў Ганушчанку і цяпер чакаў яго. Хацелася пагаварыць з ім, як ён думае зрабіць, каб менш зношваліся сукны на машынках, бо на гэта вельмі скардзіліся рабочыя.

Учора яшчэ толькі пастанавілі накіраваць старога Андрэя на год у колгас. Райком патрабаваў добрага чалавека. І Стурыту было радасна, што ён дае гэткага добрага чалавека пад загад, райкому і шкада, што цэлы год на будзе Ганушчанкі, да яго ён прывык усёроўна, як да бацькі. Яму здавалася, што будзе сумаваць па ім уся фабрыка. Ня будзе больш старога, які пазнаў дзень і нач па ўсіх заканурках і ўсё мацаў, усё пераглядаў.

Ціха адчыніліся дзвіверы. Увайшоў Ганушчанка, а з ім Муляўка, грукаючы дрыўлянай нагой. Яны жыва прывіталіся, селі на крэслы, Стурыт забегаў каля іх, частаваў папяросамі, яму хацелася як мага дагадзіць гэтым адданым старым рабочым. Муляўка і не глядзеў на сваю нагу, спакойна курыў папяросу. І калі Стурыт распытаў, як здароўе, ён голасам, быццам і нічога з ім не здарылася, гаварыў:

— Заўтра на работу пайду...

Ён гаварыў так упэўнена, што здавалася не выклікаў нікіх сунярэчнасціцай.

Стурыт упэўняў, што час яму ўжо і адпачыць. Досыць напрацаваўся. Гаварыў, што ён будзе забяспечаны. Фабрыка яго не пакіне. Але Муляўка не пагаджаўся, круціў галавою і, здавалася, абражаяўся.

— Пусьціць ная хочаце! Я-ж звар'яцею ад суму. Што я буду рабіць? А даглядаць за каласюрай я магу.—Во яшчэ ёсьць...—І ён паказаў дужыя рукі.—І стаяць магу...—Муляўка ўстаў з крэсла і некалькі хвілін стаяў у пакоі.

— На каня я не магу сесьці. Там ужо вы, калі трэба будзе, А каландры мяне прымуць. Яны мяне знаюць...

Дарэмна Стурыт і Ганушчанка адгаварвалі яго. Ён стаяў на сваім. Парашылі задаволіць просьбу старога.

Потым пачалі гаворку пра сукны. Ганушчанка падсунуў пад сябе паперу і пачаў маляваць, паказваючы Стурыту і Муляўку. Ён паказваў ім, што трэба зрабіць, каб менш цёrlіся сукны.

— Рэгуляваць вінты... а то заціснуць так, што сукно напружваеца, ледзь на пэнкне, вось і трэцца... Сабраць майстроў і пагаварыць з імі —вось што трэба,—упэўніваў Ганушчанка.

— Шкада мне развязітаца з табой, Андрэй!—гаварыў Стурыт і ў вачох яго сапрауды прасьевчаўся сум.

Ганушчанку гэта быццам і мала кратала.

— Знайшоў шкадаваць каго. Я з ахвотай еду. Убачыш, як папрацую. Вы толькі пасабляйце.

Позна пакінулі Стурыта. Узяўшыся за рукі, стары Муляўка і Ганушчанка ціха ішлі на фабрыку. Калаціў вецер гальлё, ападала

## ПЯТРУСЬ БРОЎКА

з шумам восеньскае лісьце, цемната кідалася пад ногі, а вочы ішлі да фабрычнае брамы, залітай электрычным съятлом...

— Помніш, Андрэй, гэтую браму?—гаварыў Муляўка.—У пятym годзе...

— Яшчэ як помню,—адказваў уздыхаючы Ганушчанка.

І яны прайшлі праз яе, праз двор, пайшлі па цэхах. Доўга хадзілі, аглядалі кожную мясьціну. І расылі ўспаміны. Ім была знаёма тут кожная мясьціна, як кожны куток у сваёй хаце. Яны бачылі сябе юнакамі і маладымі то за аднэй, то за другой машынай, такімі, як некалі былі.

Каля аднае каландры Муляўка прасіў пачакаць. Ён доўга стаяў, глядзеў, як шабуршыць праз яе валікі папера, падышоў і пагладзіў раму, міжвольна прагаварыўшы:

— Заўтра да цябе прыду...

За поўнач ад фабрыкі сунуліся па дарозе да хаты старыя. Адзін радаваўся, што заўтра зноў звернеца, каб стаць на старое месца, дзе яму знаёмы кожны шрубік, а ў другога на сэрцы расла трывога, што скора трэба разьвітацца з ёй хоць і ненадоўга.

---

Ганушчанку праводзілі на станцыю. Стuryт і Ванька несылі спакаваныя яго хатулі. А кругом была проста дэманстрацыя. Вышлі старыя таварыши праводзіць свайго Андрэя. Комсамольцы ішлі разьвітацца са сваім дзядзькам. Дэнь быў сухі, падмёрзлаваты, грукалі ногі па застылай дарозе, гудзелі галасы. Стuryт усю дарогу раіў Ганушчанку, як трэба сябе паставіць у колгасе; ён больш упэўняў яго, што ён сам, Андрэй, ведае як рабіць. Ганушчанка жыва, проста не па-старэчаму перастаўляў ногі і трос на халодных праменях рэдкаю барадою.

На станцыі перад тым, як сесьці ў цягнік, Ганушчанка з усімі разьвітаўся. Доўга падыходзілі да яго і расылі рукі, і калі хтонебудзь затрымліваў, другі проста адштурхоўваў яго, даючы разумець, што многа чакаюць разьвітацца. Калі адыходзіў цягнік, усе махалі шапкамі і хусьцінкамі. Крычалі пажаданыні на дарогу. А Ганушчанка стаяў на ўсходцах і съмяяўся. Здалёку ён крыкнуў яшчэ:

— Кланяйцеся Муляўку!

У той дзень вечарам Ванька і Драздоў організоўвалі комсамольскую комуну. Сабралася трыццаць чалавек, якія хацелі жыць разам. Умовіліся ўвесе заработка складаць і выдаткоўваць так, каб усім было роўна. Набываць тое, што каму патрэбна. Комуна ўжо атрымала інтэрнат.

Ванька адчуваў, што гэты пачатак пойдзе далёка на фабрыцы. Ен хваляўся, выступаючы на сходзе комуны, уносячы прапанову, як організаваць сумеснае жыцьцё, захапляўся новаю ідэяй:

— Гэта першая комуна на фабрыцы і з нашай майстэрні. Хутка будуць на ўсёй фабрыцы комуны.

А ў гэтых час каля каландры стаяў і сачыў за кожным яе ружам стары Муляўка. Стаяў і ня чую аніякае болі ў нагах, ён зусім забыўся, што замест нагі ў яго дзэравяшкі і, крыху накульгваючы, хадзіў каля машины.

Роўна, бесьперапынна білася фабрычнае сэрца; мерна круціліся барабаны на машинах; плыла белая рэчка паперы.

---

Аднаго дня Ванька Крук варочаўся з заняткаў да хаты. Было прыемна ад таго, што гурткі працующы добра, што асвойтаўся з работаю. Да таго-ж Стурит гаварыў, што ёсьць думка, каб накіраўцаць яго ў комвуз, і Ваньку хацелася хутчэй перадаць пра ўсё Верцы. Ён сцяшаўся да хаты. На парозе яго спаткала Марыля і загарадзіла рукамі дэ́веры. Ванька зъдзіўся. Ён пачаў адсланіць Марыліны руکі, але тая па-ранейшаму яго ня пускала. Яна крыху засаромеўшыся гаварыла:

— Ня ідзі!.. Ня трэба... Верка родзіць...

Іскра радасці прабегла па ўсім Ваньковым целе. Яму хацелася хутчэй праскочыць праз дэ́веры. За дэ́верыма пачуліся стогны. Ён выскачыў па двор, пачаў часта хадзіць каля вакон. Ён чую, што там за вакном нараджаецца ягонае жыцьцё. Але калі Вера стагнала, балюча сціскалася сэрца. Было шкада яе. І успамянулася яна яму белагаловою дзяўчынкаю, жывая і вясёлая, успамянулася рэчка і колгаснае поле, дзе яны гаварылі адно аднаму пра шчырасць. За гэтых час ён успомніў сябе ад самага дзяцінства, і здавалася, што і ягонае дзіця ўжо здолее гаварыць з ім...

Мары плылі разам з апошнімі лістамі, што зрываліся з дрэў і адносіліся ветрам. І хоць вецер і золь білі яму ў твар, ён нічога ня чую, заведзена ходзячы з канца ў канец каля вакна.

Калі вышла Марыля і паклікала яго, ён угрунь ускочыў у хату. На ложку ляжала стомленая Вера. Вочы яе ўпалі і былі абведзены чорнымі кругамі, а з іх съяціў такі цёплы, матчын бліск. Валасы былі раскіданы па падушцы. Ён ня бачыў нікога. Падбег, доўга цалаў Верку, потым адскочыўшы ўбачыў у почвах малое, чырвонае цельца, якое пішчэла ад няпрывычкі да новага съвету, стаяў каля яго і доўга неадрыйна глядзеў.

— Сын...—сказала змучаная Вера.

— Сын...—запаланіла гарачая думка галаву Ванькі.

Нарадзіўся новы фабрычны чалавек. А за вакном ня сціхаючы грукала фабрычнае сэрца.

Тарас Хадкевіч

## Жаданы мой госьць

Адчыняцца дэльверы кватэры маей.  
І вось, ня стрымашы разгон,  
як шум віхрамётны  
вясёлых завей,  
убягае жаданы мой госьць.

Палае, як съвежы ад ветру пажар,  
бязвусы ягоны твар.  
З плячэй зывісаючи,  
зъміты пінжак  
таемнасьць гадоў захаваў.

З ім разам,  
адкінушы к чорту тугу,  
імчыцца, як лёт гадзін,  
і голас гудкоў, і вулічны гул,  
стварышы акорд адзін.

І вось ён садзіцца  
ля столу майго.  
Глыбее вачэй яго дно.  
Звычайна і проста так  
мой госьць  
гаворыць тады са мной:

— „Ты пішаць, поэт, ты марыш поэт,  
пра вобразны дэйүны сад,  
напэўна дзесяткі новых поэм  
за гэты час напісаў?“

— Напэўна ізноў  
шчыльны вузел сплёў,  
нуду на паперы разъліў  
пра тое, як дзеесьці сярод палёў  
калісь васількі цвілі.

— Альбо пра красу сінязорных вачэй,  
пра мяккасць дэявочных кос,  
словам, пра тое, пра што лягчэй

## ЖАДАНЫ МОЙ ГОСЬЦЬ

сказы разъліць ракой.

— Да толькі ці думаеш  
часам над тым,  
што віхрам ляціць гады,  
і ты бяз тэмы станеш пустым,  
як шклянка без вады?...

— Кватэрэ тваёй чатыры съцяны  
романтыкай шалясьцяць,  
ня чуеш ты пахаў  
сапраўднай вясны  
і звону свайго жыцьця.

— Даволі! Трубі сваёй музе адбой,  
кладзі пакуль што пяро...  
Хадзем! І мажліва перад табой  
паўстане чаканы гэрай.

— Пазнай глыбіню красы і нягод,  
паслухай, чым дыша завод...

І цягне тады мяне мой госьць  
з сабой на рабочы сход.

І я не пярэчу. Спакойна іду  
туды, дзе красуецца клуб.  
У нізках размоваў,  
зблытаных дум  
тэму, як мяч, лаўлю.

Апальвае загадзя новы агонь  
настрояў маіх страі.  
Упэўнены я,  
што гэты мой госьць  
таварышам будзе майм.

лістапада 1930 г.

А. Пруднікаў

# Брату

Забойщыкам, завербаваным на Донбас

Брат!

Ты чуеш?

Іду к табе

у падземны цэх

на зъмену!

Там—на поўдні,

ты вугаль даўбеш,

цвёрды,

як мармур,

вугаль каменны.

Не магу я больш!

Не магу,

Без карыснае

працы

шляца...—

Я іду,

дзе гудкоў перагуд,

расшпіліўши кашулю

насьцеж.

Знаеш, крыўдна,

что я вось тут,

так далёка

ад

дымных ускрайн,

калі там

без мяне растуць

мэталёвыя

волаты краю.

Я хачу—

абарваным,

як ты,

і запэцканым

сажаю чорнай,

са ўсіх сіл,  
     бы разъюшаны тыгр,  
 акунуцца  
     ў падзем'е штолень.  
 Вугаль крышицы!  
     Рваць руду!  
 Біць граніт!—  
     Кіркою й ломам...  
 Малады,  
     і калі ты дуж,—  
 Лепш няма,  
     працаўца маладому.  
 Абы не змаўкалі  
     домны,  
 не перастывалі  
     стальлю  
 на зары  
     маладога сёньня  
 і будучыні  
     дальняй.  
 Старана!  
     абручамі рэек,  
 далячыню  
     тваю падпярэжам,  
 каб па ўсіх  
     атажылках  
         гарэў  
 ток  
     маладога  
         энтузыязму!  
 Не магу я так!  
     Не магу!  
 Хачу я  
     цягачъ  
         балванкі,  
 выплаўліваць формы  
     для фабрык,  
         для гут,  
 на вырабы  
     лыжак і шклянак!  
 Адчуў,  
     што ня так жыву,  
 не на тое  
     на съвет прышоў я!

## А. ПРУДНІКАЎ

Будаўнік!—  
слухай песьню маю живую  
і успрымай  
душой.  
Я дагэтуль  
падносіў  
цэглу,  
мураваныя съцены  
высіў  
і крыху,  
затаіўшы  
элегій,  
сумаваў  
па палёх  
и  
высях,  
А цяпер?  
Чуеш, брат!  
Я іду  
штурмаваць  
падзем'е...  
Будзем разам  
кіркою даўбаць  
цвёрды,  
як мармур  
вугаль каменны.  
Не шкадую—  
растрачу  
сілы усе,  
адарвуся  
на век  
ад утомы,  
абы  
дynamічней  
біліся  
пульсы  
накаленых  
домнаў.

Менск 18/II—31 г.

## Вячаслаў Палескі

## Пуцёўка ў цэх вясны

Мы прагортваем табэль.  
 Там вырасьлі ўпартыя лічбы:  
 Каліроўкі ўдаліся,  
     Ня шкодзіць сырая вада;  
 Парніковая заквець  
     Таксама ня выбыла  
 З гаспадарчых рэестраў  
     І справаздач.  
 Шасьціграчны аловак,  
     Як коньнік чорны,  
 Праскакаў па градзе,  
     За параграфам сёмым зьнік.  
 І на роўным квадраціку  
     Ўстала рэкордная норма,  
 Норма патрэб і выдаткаў  
     Прышоўшай вясны.  
 Рахунковы работнік—  
     Эстэт у складаныні рэестраў.  
 Ён паклаў на спакойныя вусы  
     Прыгожы, някрануты съмех.  
 А вясна—  
     Неспакойны, нэрвовы маэстра,  
 На папрэўшыя плошчы  
     Выходзіць зьвінець.  
 У вясны нашай, сёлетній—  
     Бурыйя косы,  
 У вясны гэтай—  
     Сілы і росту ключы.  
 Вось таму на гарачых  
     Імпульсаў раскосы  
 У карычневых блюзах  
     Ідуць трубачы.  
 Ў перагорнуты табэль  
     Запісаны ўпартыя лічбы.

## ВЯЧАСЛАЎ ПАЛЕСКІ

На квадраціках съціплых  
Зъмясьцілі вясну.  
У распарадак работ  
Назаўсёды ўведзены  
Мінімальныя дозы  
Развагі, гульні і сну.  
Мы напружваем моц.  
Кожнай хвілі даём пущёўку.  
Нават дзень прымушаем  
Маршрутам ісьці на цэнтр.  
Рабачком уздымае  
Вытворчасьці гонку ёмкасць,  
Ён ў саўгасе—  
Ударнік, брыгада і цэх.  
Кіраўнік гаспадаркай  
Мяркуе аб колькасці гратаў;  
Гадавальнік прышчэпак  
Ня мае баронак і грац;  
Агроном патрабуе  
Цэнтнэры супэрфосфату,  
Патрэбнага на ўгнаенне  
Тысячы глеістых га.  
Дзень і нач па маршруту  
Праходзяць з пущёўкай.  
Кожны з нас, з рабочых,  
Сілы напрог.  
Продукцыйнасці працы  
Мы высім ёмкасць,  
Гэта значыць мацуем  
Сяўбовы фронт.  
Рабачком атакуе  
І рушыць наперад заданьні.  
Але ўсё-ж выкryваецца  
Значы вытворчы прарыў.  
Мы штурмуем прарыў.  
І выходзім брыгадамі  
На кляновыя ўсходні  
Здабытай крыўёю зары.  
Мы рабочыя хлопцы,  
Братва і сябры па справе.  
Хіба здолее хто  
Маладосьць зацугляць, смыніць?  
Хіба здолее хто  
Маладую колгасную заквець

## ПУЦЁУКА Ў ЦЭХ ВЯСНЫ

Замарыць на гарачым  
Ад клясавых боек агні?  
Кіраўнік гаспадаркай  
Здаволены стачаю гратаک,  
І садоўнік ня скардзіцца  
На нястачу грац.  
Сотнямі тон  
Каштоўнага супэрфосфату  
Будуць угноены  
Сотні і тысячи га.  
Рабачком атакуе  
І рушыць вытворчыя пляны.  
Па-над ім навісаў,  
Нібы сухмарак чорны, прарыў.  
Але ўзялі мы права  
Звацца бальшавікамі,  
І гэтае права  
Ніколі, нідзе не згадзім.  
Мы праверылі табэль.  
Прагледзелі ўсе рэестры:  
У параграфах—  
Максымум вынікаў. Ня менш!..  
Бо зараз вясна—  
Бальшавіцкі, суровы маэстра,  
Ідзе пераможна  
Сыгнальная трубой гучэць.

Газета „Астрагляды”, 1931 г.

П'ятро Ілемніцкі

## Падвей

(аповесць)

— Юстын, я гэтак больш жыць не магу,—сказала Дора мужу, які толькі што зъяўрнуўся з хлява і ўвайшоў у сенцы.

— А што такое?—запытаўся Юстын.

Ён паглядзеў на сваю маладую жонку, якую нядайна ўзяў сабе ў дом, падышоў да яе і абняў сваімі жалезнымі рукамі. Яна, сударгава дрыжучы ў яго абдымках ад сълёз, што душылі яе, сказала:

— Ну што гэта за жыцьцё?.. Два разы на месяц ты прыходзіш з работы дамоў, і я ніяк не магу цябе дачакацца... а калі, нарэшце, прычакаю, дык ні абняць, ні пацалаваць цябе нельга... перад чужымі, ужо ня кажучы... пра рэшту!

— Як гэта... перад чужымі?—зъдзіўлена запытаўся Юстын.— Бацька-ж і маці ўсё-такі.. нашы.

— Няхай нашыя ці ня нашыя — ня ў гэтым справа. Я баба дурная, але, я сапраўды саромеюся іх, Юстын. Я гэтак не магу!—І Дора моцна разрыдалася.—Маці хворая, усю ноч ня сьпіць і як толькі павернешся, яна зараз-жа ўсё чуе, ды і бацька... ён стары і часта прачынаецца. А раніцаю, як устанеш, дык і ня ведаеш, куды дзецца ... ад гэтага сораму...

Дора залівалася съязьмі, а Юстын стаяў каля яе, ня вedaочы, што рабіць. Па небе плылі цяжкія, бяз нічыйго кіраванья, воблакі; відаць, хутка пачне ісьці сънег, і вароны, як чорныя манашкі, кружылі нізка над цёмнымі палямі. Юстын глядзеў на іх так, нібыта Дора, якая плакала, і ніколі яму ў галаву ня прыходзілі ніякія думкі.

Яны гэтак маўчалі доўгі час.

Потым ён абняў яе правай рукой, а левай правёў, як рубанкам па засльёзненаму твару, і яны ўвайшлі ў хату.

Бацька Юстына—Ян Каніс Бірчо злосна вышчарыў жоўтыя зубы і сказаў:

— Вы хоць-бы перад намі не канаводзіліся, сарамнікі!

Юстын пусьціў Дору, падышоў блізка і, нагінаючыся да яго, паволі праказаў:

— Вы, вось што, бацька, ціха! Памаўчэце! Можаце не глядзець, калі гэта вам не даспадобы! А ў нашу... справу ня ўмешвайцесь... у нашы гэтыя... Вы і так ува ўсім вінаваты!

Стары, спалоханы нешта замармытаў, раскінуў у паветры рукамі і, не чакаўши такога адказу, дадаў:

— А як гэта... я... вінаваты?

Юстын тым часам выпрастаўся, прайшоў трymа крокамі крыжна-крыж па чорнай хаце і з сердаваньнем сказаў:

— Хто калі чуў, каб хату будавалі ў адзін дом? Усюды, куды ні прыдзеш, у ўсіх хаты з дзвеёх палавін, з пакоем, а мы съпім усе ў аднай кучы... ды яшчэ і з парасятымі.

Стары ўзяў бровы.

— А ты мог-бы мне пазычыць грошай? Дай гроши, я табе пастаўлю хату з пакоем. Адна хата нам, а ў другой будуць жыць маладыя... паны. Ну?.. Тут пад вясну можна і пачакаць.

Пры гэтым съмех цёк у яго з роту, як жоўтая гліна.

Настала гнятлівая цішыня. Запахла запаленымі ў печы стружкамі. З столі зъляцела муха, выцялася крыламі аб стол і з жужуканьнем паляцела к печы.

— Дора!

Нявестка падбегла пад чорны кут, да пасьцелі, на якой ляжала хнорая маці Юстына.

— Што з табою, мама?

— Падкінь... у печ... болей...

Яна вымаўляла гэтыя слова з такім напруженнем, што яе захапіў хваравіты кашаль. Цяжкая, мокрая ад поту пярына, калацілася на ёй як мех. Яна цяжка стагнала і кашляла, памыкаючыся вакавымі рукамі схапіцца за съпінку рыпучага ложка.

На хату, як гары навалілася цяжкая маўчанка.

Хата Яна Каніса Бірча стаяла прыляпіўшыся к Кычары. Над Кычарай, дзе не расце нават сухая трава авечкам, увосень і ўзіму прыляталі тужлівыя воблакі і часалі аб яе хрыбет сваю шэрую вільготную аўчыну. Кычара была такая самая бедная, якою была беднай маленъкай хатка Яна Каніса Бірча.

Стары Бірчо паставіў яе ўжо даўно, тады, калі жаніўся. Батрак узяў батрачку, і каханье іх было такім мізэрным, што і аднай маленъкай хаткі иму было досыць. Затым ён паставіў хату так, што толькі сенцы аддзялялі яе ад хлява, а з боку прыляпілася маленъкое гумно. На большае ў яго ўжо не хапіла сілы.

Цяпер, праўда, гэтая маленъкная хата—малая.

Юстын ажаніўся, ўзяў Дору. У хаце трэ' было паставіць два ложкі. Цяпер адзін ложак стаіць у адным куту, пры дзвярох, на ім съпіць маладыя, другі—у пярэднім куту, і на ім съпіць стары Ян са сваёй хворай жонкай. Шырокая печ стаіць у трэцім куте хаты. У астатнім—стол, трохі лішні ў гэтих вечна галодных хацінках вёскі Кысуцэ. Калі на сярэдзіне хаты добра перакруціцца на аднай назе, дык другой будзеш за парогам, у сенцах.

## ПЯТРО ІЛЕНІЦКІ

Так мала было месца, гэтак мала было паветра Яну Канісу Бірчу, яго жонцы, Юстыну і Доры.

І горкім было каханьне ў Доры з Юстым.

Неўзабаве пасъля вясельля Юстын сустрэўся з сваімі землякамі, якія працавалі ў Остраве.

— Ну, хадзем з намі, Юстын, работы знайдзеца і табе...

І Юстын пайшоў шукаць сабе работы.

— Гэтак будзе лепш,—сказаў ён тады Доры,—зараблю грашанят, і ня трэба будзе корпацца на полі з-за пары бульбін. А вы тут як-небудзь абыйдзецеся.

І сапраўды ён уладзіўся на работу на цагельным заводзе, і два разы на месяц прыяжджаў дамоў, нагружены цяжкім мяшком з хлебам і мукоў.

У яго партманэце заўсёды пазывівала некалькі мізэрных крон. Дора мала зьвяртала ўвагі на мяшок.

Дора была маладая жанчына.

Два разы яна выходзіла насустрach свайму мужу, калі ўвечары вяртаўся дамоў. Перш яна праходзіла паўз гнілых плеценікі і ляцела з узгорку, як паперка з ветрам, пад тое месца, дзе на раскрыжаваныні дзвеёх съцежак тырчэў чорны крыж.

Гэтаю съцежкаю акром Юстына, ужо ніхто не вяртаўся з работы, калі з-за ўзгорку патроху пачынала вырастати яго постаць, гарачы вечер зрывалі Дору, як сухі ліст, і гнаў яе ўперад датуль, пакуль яна не пададала ў абдымкі Юстыну.

— Юстын!

Ён моцна, але нядоўга прыціскаў да сябе і рупліва казаў:

— Хадзэм дамоў!

Яна пускала яго, але сама не краналася з месца. Над імі квітнела неба, як ліпнёвыя паплавы. Трава пахла, а побач шумеў ўёмна-блакітны, насычаны палкасцю лес.

— Ты чаму ня йдзеш?—пытаўся ўтомным голасам Юстын у Доры.

Замест адказу яна павісла ў яго на шыі—цяжкі і салодкі плод.

— Што з табой, Дора?

— Давай пабудзем тут хвілінку...

Мяшок цяжка падаў далоў. Яны садзіліся на траву, адчуваючы гарачы подых ветру. Каля іх палахліва цвиркаў цвиркун. Чорны крыж разрэзваў неба на чатыры часткі.

Над імі плыў звон блакітнага звана, і яны самі, кожны з іх ператварыўся ў звон, у які біла трыпяцкое сэрца.

Калі іх ногі і рукі распіляталіся, Юстын уставаў і пытаўся:

— Ты гэта чаму... так... Дора?

— Так...

І кроначы, лёгка прыціснуўшыся да Юстынавага пляча, яна дабавіла:

— Усе нас чуюць... дома. Нельга нават шавальнуцца... бяз сораму ганьбы.. — і яна роспачна ламала руکі.

Лета праішло, і восень намачыла зямлю халодным дажджом.

На раскрыжаваньні дэзвёх дарог, каля гары, дзе зоркі падалі і патухалі ў морскіх воблаках, толькі цяпер нахілены крыж падаваў руکі Юстыну, які вяртаўся. У лагчынах сядзела кучараўская імгла, яна наматвалася на голае гольле сылі і ясеняў, лізала бакі гор і чакала першых марозаў.

У гэтая дні Доры рабілася смутна, і яе сэрца пачынала ахутвацца невядомым ёй пачуцьцём жаласьлівасці. Маладое цела купалася ў гарачай крыві, і каханьне, якому суджана было расквітаць два разы на месяц у гарачых абдымках каханага чалавека, ляжала на скрыпучым ложку іх горкага замужу, прыбітае пачуцьцём сораму і зплёванае чужымі...

Чорная хата, у якой паветра так гусьцела, што цяжка было застнуть, ператваралася ў адно суцэльнае вуха, што насьцярожвалася пры кожным падазроным гуку: у процілеглым куту ляжала Каніска, маці Юстыны, якую мучылі прыпадкі сухога кашлю; гэтая прыпадкі будзілі старога Яна, які мармычуны сам сабе нешта не зразумелае, закурваў люльку і гэтак курыў амаль усю доўгую ноч.

Дору паліў агонь яе ўласнага цела. У густой цемры яна ляжала з адчыненымі вачымі, і ўсёадно яе мучылі ўсю ноч цяжкія і пахмурныя, як туман на лагчынах, сны. Яна моцна прыціскалася к соннаму Юстыну, а каліён прачынаўся і, абдымоючы яе за сярэдзіну, моцным рухам прыціскаў да сябе, яна палахліва адсоўвалася і, клацучы руку ўздож цела, гэтым ад яго адгароджвалася. Пры гэтым яна баялася, што-б рыпаценьне ложка і шамаценьне саломы не давала прычыны старым да шпігоўства і зьдзекаў.

Гэтак, стрымліваючыся, каб не разрыдацца, праходзілі для Доры пакутныя хвіліны ночы. Золак садзіўся на яе ўспалёныя вочы і разам з рыпам ланцуза на варотах хлява падаваў Доры знак, што зноў настаў час узяцца за ўтомную работу.

Па панядзелках разам з золкам Юстын ішоў да цягніка. Аднойчы Дора разам з ім вышла ў сенцы і, акунуўшыся ў цемру, прыліпла да яго сваім моцным целам і ледзь чутна прашаптала:

— Ты... Юстын.

Кроплі дажджу падалі на намокшую зямлю. Гэтае паданьне вады затлушвалася халоднаю вільгаццю.

— Ну... чаго, зноў?

А потым раптам ён сарваўся, як сабака з ланцуза.

— Ты маўчи! Ты тож добрая! Тут чалавек надрываецца, працуе, бегае, зьбірае гроши па съвеце, а як прыдзедамоў... дык і ня ведае... жонка ў яго ці што... Палацаў тут у нас ня будуюць.

## ПЯТРО ІЛЕНІЩКІ

Бура разъздірала яго нутро. Усе хаты яшчэ драмалі, прыліпшы да ўзгорку. Усе яшчэ адпачывалі ў цёплых ложках, гатовыя сустрэць дзень, які нараджаўся яшчэ далёка на ўсходзе, а ён, проша, з мяшком на плякох павінен брысьці па слоце. Ён павінен съпяшацца да закуродымленых вуліц Остравы к жоўтай гліне цагельных заводаў, у гразкі барак, які з эморанымі целамі рабочых, кожнае ночы праілывае як карабель паўз пажары Вітковіцкіх доменных печаў. Іншыя,—проша бачыць,—стаміўшыся ад каханьня, яшчэ спакойна съпяць са сваімі жонкамі, а ён надоўга пакідае жонку, часта ня выспрабаваўшы нават салодкага пачуцьця ўладаньня ёю.

Юстын стаіць пасярод дзівёх праўд: „Так нельга жыць, каб табе ў вочы калолі“,—кажа Дора. „Давай гроши, будзем ставіць хату“,—сячэ пад карэнь бацька; але ў Юстына ёсьць свая праўда, яна, нараджаючыся, паліваецца салодкімі сокамі маладога моцнага цела.

\* \* \*

Аднойчы, калі мокрыя хмары нізка цягнуліся над узгоркамі, а на кожнай травінцы, якая засыхала, вісела журботная раса, калі ў размоклых дарогах і гразкіх лужынах адбівалася голлье дрэў, пад Кычарай ускашляўся царкоўны звон. Людзі выбеглі з хат, бабы крысьціліся і гаварылі:

- Дык гэта памерла жонка Яна Бірча?
- Гаротніца... а Юстына і дома няма...
- Ды ўжо й цяжка-ж ёй было.. сапраўды...
- Каніску хавалі на могілках пад чырвонай хваінай.
- У галавах наставілі драўляны крыж.

Калі ў наступны тыдзень Юстын прыехаў дамоў, ён знайшоў яе ўжо ўкрытай дзёрнам. Юстын і Дора доўга стаялі над магілкай; на чырвоных галінах хваін з галіны на галіну перапырхвалі птушкі і, калі-б ня было гэтых, што падпіралі шэрае неба, хваін, дык неба ўпала-б, гэтак яно было насычана вадой і важкасцю.

Ні Юстын ні Дора пры гэтым не прапусьцілі ні слова. Яны звяярнуліся дамоў, ахопленыя вялікім раздум'ем. Нават гэтая іхная маленъкая хатка цяпер здалася пустою ды глухою. Кожны крок на земляной падлозе звяяртаўся водгукам, кожнае кінутае слова падала ў чорныя куты хаты, і, дзіўна, усё нахіляюць галаву, каб не крануць галавой аб павешаныя пад стольлю маткі.

Настала цішыня, усе апусьціліся ў ваду.

У хаце Дора жыла з старым Янам; цішыня асядала на ўсе рэчы, як шэры тыл. У хаце Дора і стары Ян разам капалі пачынаўшую ўжо ў размоклай зямлі чарнець бульбу, усё-такі кожны з іх ішоў у непарушанай маўчанцы сваёй дарогай. Нейкі цяжкі праклён прышоў на дом.

Съмерць старое Каніскі ня ўзбудзіла жаласьлівасьці ў сэрцы Доры. Наадварот, яна была абліягчэннем, яна перайначыла сечаныя кашлем, які трашчай як сухое ламачча ў печцы, ночы, у ціхія і спакойныя.

Тым часам, пакуль Ян Бірчо няўпэўнена шукаў выйсьця з гэтае глухое ямы, якою была яго хата, Дора ўваходзіла ў ролю гаспадыні, ад якое залежыла ўся гаспадарка. Ня гледзячы на клопат у гэтай, што абкружала яе, цішыні, яна не перашкаджала росту сваіх дум і тугі. Яе маладое цела, што набрыньяла палкасцю, як веснавы пупанок, ажывала таемным браджэннем неспазнанае палкасці, а доўгімі начамі, салодка п'янеючы, беглі разам з ёю на захад.

Барак, у якім жыў Юстын разам з іншымі рабочымі, быў падобны да выкінутага бураю карабліка. Праз ордынарныя драўляныя сьцены дэммуў вясенны вецер і вільгаць, што слалася туманам па слациянай зямлі, праходзіла ў барак і съцякала са съцен халодна і ціха. На дрэнна зьбітых палкох рабочыя зямлякопы праводзілі свае неспакойныя ночы, калі пачынаў імглівіць дзень, яны ўставалі, каб зноў увязнуць у жоўтую грузкую гліну.

Жанчына, якая прыбрала барак, гатавала ў чорнай кухні няўжыўны полудзень, але затое дазваляла галодным рукам рабочых лапаць яе азізлае цела. У яе была дачка Грэта.

Грэта была як вясновая, прыбітая начным марозам, краска. На высокіх нагах, яна цяжка насіла сваё зморанае цела, рукі клала на рэчы гэтак лёгка, як кладзе іх закаханы на плечы свае каханае. Уся яна была сатканы з фіолетавых чэрвеньскіх начэй, калі межы пахнуць стэпавымі краскамі і зывіняць падземнымі съпевамі; калі зямля гарыць унутраным агнём і бясконцым жаданьнем, задавальненіне якога заўёды толькі ўзбуджае новую прагу. Остраўскія ночы падмалёўвалі ёй вочы ў чорных кругах.

— А ў вас жонка ёсьць? — спыталася яна раз у Юстына пад вечар, калі ён вяртаўся з работы. Пры гэтым у яе халодных вачох загарэліся аганькі.

Ён стаў перад ёю, як каменны выразак, цяжкі і дужы, нязграфна хаваючы ў кішэні свае лапатападобныя рукі таму, што ў іх пад кіпцямі, кругом кіпцяў і ў патрэсканыя далоні панабівалася шмат жоўтаяе гліны. Па твары, колерам дубовае кары ад загары, з падцененымі вострымі рысамі, прайшоў ценъ. Ён успамянуў пра сваю Дору, пра Дору з яе непачэпанай пекнатой, пра Дору ў каптуры, абвязаным паверху хусткай, гэткай адданай, гэткай нявіннай і небагатай на розум, і неахвотна сказаў:

— А што?

Яна штучна зарагатала, зарагатала гэтак, што ў рогаце дужы мужчына мог ня цяжка адчуць бессаромнасць і пакору, яна ляпнула

## ПЯТРО ІЛІМНІЦКІ

ў далоні, каб гэтым падкрэсльць значэнье рогату, а потым зарага-  
тала, як маладая жаробка і, падскокаючы, пабегла на кухню.

Юстын спыніўся, быццам яго хто выцяў па галаве. Ён адчуў  
страшэнны боль ўва ўсім целе. Дзэўка, пасміхваючыся з яго, у той-жа  
час глытае яго галоднымі вачымі, у якіх сядзіць д'ябальскія начы.  
Ён съціснуў кулакі, і рукавы яго надзымуліся ад напружання камен-  
ных мускулаў. З таго часу Юстына захапіла таемная палкасць. Съмех  
Грэты запаў яму ў грудзі, ажываў і грымеў, як матор. Яго сіла гнала  
яго на работу, а калі прыходзіў з работы, дык цяжка пераступаў  
шарог барака, бо баяўся сустрэцца з Грэтай, тым ня менш, нават калі  
і не сустракаў яе, ён адчуваў, як гарыць яго ўсхвалёванае цела.

Увечары, калі ўсе рабочыя клаліся на палкі, Юстын выбіраўся  
з барака ды ішоў у горад, чаго з ім раней ніколі ня было.

Зямля гудзела ад цяжкага развароту трамвай, аўтамабілі на  
асфальце ўздыхалі шынамі, натоўпы людзей непарыўным стру-  
менем ліліся туды і назад, а вуліцы пераліваліся электрычнымі  
съязьмі. Над высокімі пахмурнымі гмахамі гарэлі крылавым пажа-  
рам доменные печы сталіліцейных заводаў. Острава стагнала, палала  
і гудзела, а ўнізе, у чорных глыбокіх шахтах, скрыгіталі зубамі ўру-  
бовыя мышыны, выбухаў дынаміт і білі кіркаю ў чорныя пласти  
вуглякопы.

На галоўных вуліцах съятлелі вялізныя вокны кафэ, дзе ў прыг-  
лушаным гомане паміраў сіплівы гук скрыпкі. У бакавых вузенькіх  
закавулках, якія патаналі ў небясьпечнай цемры, гарэлі чырвоныя  
сыгналы піўных прытонаў, танцавых бараў і падазроных кавярань;  
тут, з цемраю што сплываліся, цені жанчын няявіднымі сноўдалі па  
тратуарах; тут цішыня парушалася толькі палкім шэптам, крыкам  
п'янных ды віскам гармонь.

Здаралася, што Юстын праходзіў паўз бар, калі яго дзіверы  
адчыняліся і тады ў твар яму біў бясформены крык і шум, музыка і  
рогат; з бару выходзілі хістлівыя мужчыны і жанчыны; Острава  
гуляла, п'янствавала; Острава скакала, Острава зывінела, і гэты ад-  
чайны гвалт залётаў у самыя цёмныя куткі і быў падобны да съмеху  
вар'ята перад выкапанай магілкай.

А пад зямлёю съярдлілі, ірвалі і крышылі чорны вугаль...

Аднойчы, калі Юстын павольным крокам вяртаўся дамоў, ён су-  
стрэў Грэту. Яна вышла з шумнага бару, расставіла шырока п'янныя  
ногі, а бокам да яе прытуліўся нейкі мужчына, які ня мог астацца  
на месцы пад уплывам вінных парапаў, што бушавалі ў ім. Яны ўзяліся  
пад руکі і зьніклі ў галоднай пастцы начы.

— Эге-ге! Грэтка!... вось яна якая...

Юстын сплюнуў і шпарка закрочыў у свой барак.

\* \* \*

Пры апошній выплаце рабочым цагельнага завodu было нечакана абвешчана: „Надалей зарплата будзе паменшана..“.

Захвалявалася чорная маса перад дэзвярыма заводскай канторы, зашумелі рабочыя і зьбянтэжана началі раскідаць рукамі работніцы, паднялі кулакі, і ўся маса стаяла нярухома, нібы ўрасла ў зямлю.

Дым і воблакі маўкліва і бязрадасна гналіся па небе адны за аднымі. Але сапраўдная бура ўжо нараджалася, яна бушавала пад насупленымі брывамі, зьбівала спадніцы тупатлівых работніц і па блісквала агнямі ў вачох рабочых.

Гэтая бура разагнала людзей па бараках і хатах са съціснутымі ў далонь і аблітымі потам грашамі, але разам з тым яна іх усіх, раскіданых у розныя бакі, зьвязала адным злучальным пачуцьцём агульнасці. Зморанае цела сёньня здавалася больш цяжкім, чым калі, і ногі над ім падгібаліся, як пырбуны сухіх расылін.

Павольней, чым звычайна, сёньня па разьбітых каляінах грымациёў цягнік. Рабочыя, прапахлыя глінай і кіслай капустай, сядзелі ў тытунёвым дыме і гаманілі:

—... трэба баставаць..

Юстын яшчэ ня ведаў, што гэта за слова „баставаць“. Ён яшчэ ні разу ня ўдзельнічаў у забастоўцы, і нічога пра яе ня чуў. Аднак ён адчуваў, што трэба нешта рабіць, па нечым трэба біць. Рукі ў яго ператварыліся ў гаруче смаляное пакульле; цэлы тыдзень ён абдзіраў іх аб гліну і рыдлёўку, і вось табе заработак. Кавалак хлеба ў мяшку і ў партманэце пара медзякоў.

— Забастоўка!

— Вось гэта дык слаўцо!

— ...і галоўнае... тримацца... таварышы!

Гэтае вось, апошнія слова Юстын ужо чуў часта. Яго ўжываў Бартэк, гэта той, што чытае газэты. Але ня кожны такі, як Бартэк...

— Забастоўкай справе не пасобіш...—уступіў у гутарку Кубая, — я супроць забастоўкі!

— Ах і баба-ж ты!—крыкнуў у адказ на гэта Бартэк.

— Інакш, будзеш гарбець задарма,—дадалі астатнія.

— ...ды лізаць паном рукі...

— Тфу, як сабака...

Згусла паветра ў вагоне, памяшалася з сінім дымам ад тытунню.

Амаль усе ехалі ў адзін бок, да аднай вёскі. І калі вышлі з вагона, дык на вольным паветры з грудзей больш непасрэдна началі вымятаць жорсткія слова і хоць часткай даць ход бушаваўшай страшнай сіле там, у сярэдзіне, куды нікому німа прыступу. Там нарадзілася рашэнье.

Далей, як усім, прыходзілася ісьці разам Бартэку і Юстыну.

— А ты... Юстын, як?

## ПЯТРО ІЛЕМНІЦКІ

Юстын паглядзеў на яго скоса і адчуў сябе гэтак добра, нібы яго пагладзілі па галаве. Вось яно як! І яго, нявопытнага чалавека, пытаюца рады. У гэты момант ён ведаў, што іначай адказаць нельга, як...

— Дык што-ж.. трэба баставаць. Ува ўсякім разе..

Яны ішлі і гутарылі пра забастоўку. Уласна казаў Бартэк, а Юстын слухаў. Ён лавіў яго новыя для яго слова, напружваў мускулы і моршчыў лоб, спрабуючы зразумець усё..

— А ці вядома габе, што за гэта нас могуць і з работы прагнаць?

Юстын паглядзеў на яго з-за прыспушчаных веек: так, Бартэк не жартуе. Але калі Юстын падумаў пра свой мізэрны заработак, калі паціснуў свае лапатападобныя патрэсканыя рукі, здатныя і ўсякае цяжкае работы, яму ўсё зрабілася ясна.

— Няхай прагоняць, пойдзем шукаць другое..

Разъвітаючыся з Юстым, Бартэк палэпаў яго па плячы.

— Вось гэтак, добра, камарад. Мы нічога не павінны баяцца. Справа ідзе пра ўсіх нас... і так, ні кроку назад.

Гэтую фразу ён сказаў па-гazэтнаму, але ў яго вымаўленыні яна набывала пэўны, насычаны мясам і кроўю зъмест.

Дома Юстына чакаў сурпрыз.

Ян Каніс Бірчо хутка забыўся пра съмерць свае жонкі і ў апошні час укінуўся ў п'янства, якое шпарка пашыралася сярод сялян, што жылі на відэцкіх узгорках.

У камяністай Кысуцы ўсялякая работа была бескарыснай, а таму ў ёй пілі.

П'юць больш за ўсё там, дзе мацней мізэрнасьць, бедната.

Аднак як можна піць... бяз грошай?

Адзіная карміліца,—тэктстыльная фабрыка—стаіць; у не корпусох ня круціцца ніводнае кола, дый кол тых няма там; паны пазабіралі іх з того часу, як мізэрнасьць, бядота, як тая паводка разълілася па ўсім краі. Калі-ж людзі знаходзяцца ў бязвыходным становішчы, калі ў іх пустыя портмонэты і жываты, дык яны пачынаюць тапіць сваю съядомасць у дэнатураце. Калі гэта пошасць пачала пагражаць усяму галоднаму краю, тады паны ўзялі дый паставілі пячатку не на тое месца; забаранілі продаж дэнатураванага сыпрытусу.

Эх, паны, паны! Вы думaeце, што ўбіваеце гвозд у галаву?

Перабяжыш горы, пералезеш вяршыні і ўжо ты ў Сылезіі.

А ў Сылезіі можаш дастаць сыпрытусу колькі хоч...

На граніцы белай дарожкай ходзяць жандары. А чорнымі гарамі, глухімі съцежкамі прабіраюцца контрабандысты. У Кысуцу дэнатурат прыносяць, як вялікую таямніцу, і кожная праданая пляшка ахутана легендай съмелася прыгоды. Таму яна і каштавала даражэй. Вандруюць сілезянцы і сілезянкі па Кысуцы, за сыпрытус яны бяруць масла,

яйкі, хлеб. І на тым яны зарабляюць і высьмейваюць тых, хто забараніў съпірытус. Дзякуючы ім, яны знайшлі сабе заработка.

Фабрика маўчыць і ў яе съценах робяцца шчыліны.

Ян Каніс Бірчо ў апошні час таксама ўзяўся за гэтую справу. Сілезянцы прыходзілі да яго і прынослі съпірытус. Каніс прападаў з дому па чацвёра сутак і разносіў съпірытус па вёсках, раскіданых у лагчынах. Там, у чорных хатах, сяляне варылі гэтую смуродную вадкасць у розных гаршкох і мяшалі з цукрам.

Жандары, запырсканыя гразёю, хадзілі па ўзгорках, супынялі мужыкоў перад іх хатамі і пыталіся:

— Ну што, старыя, пасъля ўраджаю вам жывеца весялей?

А мужычкі хмурылі п'яныя вочы і ўсьміхаліся:

— Вядома, весялей!

З іх ратоў ішоў агідны пах, як пара ў мароз. Уласна ім горка было думаць, што ад гэтага ўраджаю ў іх засталося на невялічкай кучцы бульбы ў пограбе...

Пілі ўсе: зямляробы, возчыкі, дравасекі, бабы і моладзь.

Гэтае суботы, калі Юстын павінен быў прысьці дамоў, Дора сядзела ў хаце адна. Яе падмываў салодкі струмень чаканьня. На твары мігацелі зоры воч, і валасы неяк супроць волі выбіваліся з-пад каптура. Рукі, складзеныя на каленах, былі лёгкія, як лёгкаю бывае рука каханай. А ногі... ногі самі-б пабеглі ў гару, туды, на гару. Гара гудзэ. І вецер з дажджом сячэ зямлю, але... адтуль-жа прыдзе Юстын!

Яна Каніса дома ня было. І, здаецца, ён ня прыдзе начаваць.

Калі салодкі вецер пачаў ужо гуляць з сиадніцай Доры і яна была нарыхтавалася ісці на сустрач мужу, на дварэ пачуліся крокі.

— Ён ужо тут!—бліснула ў яе галаве, і яна ўся радасна заірдзелася. Вось увайшлі...

Паперадзе ідзе Ян Каніс Бірчо, за ім чужая—мужчына і жанчына. Яны ўзяліся распакоўваць загорнуты ў паперу і салому пасудак, у які быў наліты съпірытус. Нарэшце, сілезянка, задрала спадніцу і з-пад яе, з таго месца, дзе ў яе ногі, выняла яшчэ дзівое поўных пасуды.

— А гэта вось працэджаны...—зас্মяялася яна тучніва, ставячы на стол съпірытус.

— Ён вось і будзе даражэйшым,—усклікнуў п'яны Каніс Бірчо,— а кажушь, што і ачышчаны съмярдзіць.

Усе, ап'яnelая ад съпірытусу і ўдалае вылазкі, съмяяліся. Толькі Дора стаяла, шырока раскрыўшы вочы, як прыпаяная да зямлі.

— Ты чаго вылупіла вочы?—наваліўся на яе Ян Каніс.—Прынясі-тка лепей саланіны!

А Дору пібы хто выцяў па галаве, яна стаяла на адным месцы.

— Ну? Ці ня чула? Дый саломы трэба прынесьці. Госьці ў нас начаваць застануцца.

## ПЯТРО ІЛЕМНІЦКІ

Юстын якраз падышоў у гэты час пад дзъверы і ўсё, што казаў бацька, чуў. Адным скокам ён быў у хаце; яго жылы надэймуліся ад крыві і гневу, ён выцяў кулаком па стале і крыкнуў:

— Бацька!

Ян Каніс ад гэтага зъянтэжыўся. Сілезянцы стушаваліся ў задні кут. Ян паглядзеў на сына няўпэўнена—п'яным позіркам і прамырамтаў:

— А што... ты?

— А вы тут з гэтай гадасьцю?—і Юстын паказаў на параскладваны настале пасудак са сьпірытусам.—Вы хочаце лёгка жыць? Лёгка зарабляць гроши? Ня гэтак, як я?...—Яго рука волата, што съціскалася ў кулак, зацвярдзела, як камень.

— А што... ты?—сказаў зноў Ян. Ён стаяў на дрыготніх нагах, як гліняны.

— Ну, вось што, вы з гэтай дрэннюю выбірайцеся вон,—махнуў рукою Юстын над сьпірытусам,—а то вы наклічаце няшчасьце і на сябе і на нас... А гэтакіх начлежнікаў нам ня трэба... гэтакіх контрабандыстаў!

Ян Каніс хацеў быў бараніца, ён хацеў быў крычаць на ўесь сьвет аб tym, што гэта яго хата, і што ў ёй мае права распараджацца толькі ён адзін. Аднак, калі ён убачыў, што сілезянцы, забраўшы сьпірытус, неўзаметку змыліся, таксама нацёг шапку на лоб, паднёс кулакі пад нос Юстину і сказаў.

— Вось пачакай!

І, выбегшы з хаты, зьнік у цемры.

Юстын і Дора ўжо ня чулі яго пагроз.

Дора съпехам паслала пасьцелю, а Юстын патушыў лямпу. У пакоі зрабілася поўная цемра. У каміне, як у грудзях хворага, гудзеў і сьвістаў вецер.

Яны ляжалі ўдваіх у ціхай хаце і маўчалі. Дзіўна, гэтага моманту так доўга чакала Дора, гэтак доўга пакутвала, а сёньня-білеш пра гэта і не ўспамінала. Усе яе пачуцьці нібы заглушаны. Яшчэ ўвечары яна адчула, што Юстын нейкі іншы, гнеўны і добры, яна не магла ўсяго зразумець і ляжала спакойна, як ягнё. Юстын падыхнуў ёй у твар горача і сказаў:

— Дора, чуеш? А што—бацька доўга займаецца гэтай гадасьцю?

— Ды вось... пачаў з таго часу, як ты апошні раз вышаў з дому. І. галоўнае, каб сам ня піў.

— П'е многа?

— Многа!

Яны памаўчалі.

У начной цішыні чуліся съпевы і гукі гармоні. Хлопцы ішлі з дзеўкамі на праходку. Съпевы і гармонь хваравіта перапляталіся, аблытвалі ўзгоркі і лес, аблягалі дзявоцкія пакоі. Вокны гэтих пакояў адчыняліся.

— Ты, Дора...

— А?

— Гроши, што я сёньня прынёс, добра прыхавай. І лішняга... нічога ня купляй. На далей, кажуць, будуць плаціць менш.

Дора прыслухоўвалася, але не магла зразумець прычыну гэтае гутаркі. Яна ніколі нічога лішняга ня купляла. А гроши ляжаць на паліцы, скаваныя ў эбанок.

— Можа быць мяне і прагоняць з работы...

Юстын хацеў быў пераказаць усю сваю гутарку з Бартэкам. Яму было гэтак прыемна гаварыць пра гэтыя рэчы, добра ведаючы, што Дора ў іх нічога не зразумее. Юстын хадзіў у съвет, ён ужо пазнаёміўся шмат з якімі людзьмі і бачыў шмат чаго, тады, як Дора круцілася ў хаце і калі хаты, капала гарод і даглядала каровы. Юстын, што прыяжджаў з вялікага гораду, быў ёй мужам.

І яна ім гардзілася.

— А за што-ж гэта цябе могуць прагнаць?

Паглядзі, як дзіўна яна пытаецца: за што-б яго маглі прагнаць?

— Мы, мабыць, забастуем.

Але і гэтае растлумачэнье не дапамагло.

„Забастуем“—што гэта такое? Але Юстын гаворыцы: „забастуем“, і пры гэтым голас яго быў насычаны нейкай цяжкай смалой. Яго слова пучаць рашучасцю Дора міжвольна адчуvalа, што Юстын— добры, мужны і што ён гаворыць надзвычайна праўдзіва. Яна прыліпла да яго ўсім целам і руку паклала на галаву. Яны ляжалі доўга моўкі, прыслухоўваючыся, як нач крочыць ціханька па хаце і на спыняючыся праходзіць далей.

Агонь, што паліў пачуцьцёвым шалам у апошнія ночы Дору, адразу згас. Вось ён, Юстын, вось яе рука ляжыць на яго галаве, у гэтай галаве нараджаюцца і мітусяцца цяжкія і праўдзівыя мыслі, і яна, Дора, не павінна парушаць іх тады.

Юстын...

З сказанага ім яна нічога не зразумела, але яе сэрца закалацилася ад пачуцьця набліжаючых боек, і фіолетавая нач праглынула агнёвы колер яе твару.

І толькі тады, калі перны сон пачаў падкрадвацца ў вузкую шчыліну яе напалову прыхаваных воч, Юстын дадумаў да канца сваю праўду. Паслья гэтага ён адчуў малочны пах Дорынага цела, мякка абняў яе, ускружыў ёй галаву гарачым дыханьнем, і нач пайшла далей узбураная і ўсхваляваная; пал уздымаўся шкваламі і бліў у адчыненія вочы Доры, як усьпененае мора.

## ПЯТРО ІЛЕНІЦКІ

\* \* \*

Увечары паслья работы, калі змораныя хлопцы клаліся на падкох, Бартэк і Юстын пакіраваліся ў горад.

Над морам чорных будынкаў гарэла крывавае неба. Цяжкае паветра напоўнена гудам бесыперапыннае работы. Острава дыхала закуродымленым лёгкім заводаў, у зарыве цяклі гарачыня і кроў. Размоклыя дарогі вялі за горад; яны былі ўсеяны пукамі электрычных сълёз; цэнтральная частка мільгацела і пылала агнёвымі вітрынамі; аўтомобілі лёталі чорнымі дэмманамі...

Бартэк і Юстын узышлі на трэці паверх аднаго нахмурнага дому. Па чорных стромых сходках зьверху ўніз бегалі людзі. Але гэта ўсё былі людзі незнаёмыя Юстыну.

Невялікае памяшканье было поўнае дыму танныага тытуно, і было відаць, як ім цяжка дышуць усе, хто сюды прышоў. Тут былі дарослыя мужчыны і жанчыны, і была моладзь. Усе кричалі, съмяяліся і нешта даводзілі адзін аднаму. Паліцы былі закіданы паперамі і кнігамі, на падлозе валялася папера і газеты; а таксама і той, што сядзеў за столом, паstryжаны дагала, які ярасна грый люльку і ня менш ярасна, не шта дыктаваў машыністцы, быў закіданы паперамі.

Бартэк падышоў да яго.

— Вось я і Юстын Бірчо прышлі наконт гэтай забастоўкі.

— Добра, пачакайце хвілінку,—адказаўstryжаны.

Грудзі ў яго ўздымаліся пад кашуляй, а машынка не пакідала ляскацець далей, пакрываючы шум і крыкі. Каротка паstryжаныя валасы, пальцы бегаюць па клявіятуры, і толькі чутно, як ляскаець машына: та-та-та-та-та!

Вось яны скончылі.

— А што, славакі, таксама за забастоўку?

— Так!

— Увесы барак?

— Увесы!

— А штрэйкбрэхераў ня будзе?

Гэтага запытаўня Бартэк не чакаў і задумаўся. Ён успамянуў Кубалу, як той казаў, што ён супроць забастоўкі, але потым, узяўшы на-увагу, што на таго цыкнулі ўсе, адказаў:

— Ня будзе... Ну, а какі і знайдзеца адзін-два... дык гэта ўжо ролі не адыгрывае.

Стрыжаны зъмерыў яго вострым позіркам.

— Не адыгрывае?. Не, адыгрывае; гэта дрэнна. Вы павінны па-старацца, каб штрэйкбрэхераў ня было. А што, з славакаў ніхто ня лічыцца ў саюзе?

— Ніхто... апроч мяне.

— Гэта мне вядома,—адказаў той, і па целе Бартэка прабегла цёплая хваля. Ён у профсаюзе, пра яго ведаюць, на яго можна спадзявацца. Ён не адзін.

Юстын слухаў усё, пра што гаманілі, і разам з тым позіркам аглядаў памяшканье: на сцяне стракатыя карты, у вочы кідаюцца плякаты, выразкі з газэт, і над ім і ў цэнтры вісіць партрэт чалавека. Лысы мужчына, з вострай бародкай, глядзіць скроў воблакі шэрага дыму на шумлівую группу спрэчнікаў, съмяхотных, гвалтлівых людзей, і на яго твары хаваецца стрыманая сур'ёзная ўсьмешка. Адным вокам ён таксама съмеецца, а другое хітра прыжмурана...

Жанчына ўзяняла галаву ад машынкі і агледзела памяшканье. Яе вочы ўпіліся ў твар Юстыну. Ён ужо разглядзеў яе: нявыразны твар, кірпаты нос, усыпаны дробнымі рабушкамі на вяршку, а бяскроўныя і тоненкія вусны нібы разрэзаны брытвай. Толькі вочы. Гэта было адзінае, што ў яе было на твары. Нейкая сіла была схавана ў гэтых зялёнатых вазёрах. Нібы шумлівы прыбой заліваў яго безабаронную прытомнасць. Яна паглядзела на яго, і Юстын адразу растаў.

Калі яны вышлі на вуліцу, Юстын доўга і ўпартая маўчаў, чым і ўзяў на сябе ўвагу Бартэка.

— Ты чаго-ж маўчиш... як закаханы?—запытаўся ён з съмехам.

— Гэта што за жанчына... пры машынцы?

— Э-э! Ды я такі ўгадаў! Тут замешана бабская спадніца,—засымяўся Бартэк і лэпнуў сябе па сцягну шырокай далонню. Але потым адчуў дакоры сумненія і сказаў сур'ёзна:

— Так, яна—таварыш, якіх мала! Хіба з нашых баб зробіш такую? А яна-ж была звычайнай работніцай. Яна ўзбуруала жанчын, працавала, выступала... яе выкідалі з усіх фабрык, а яна пры тым яшчэ знаходзіла час вучыцца пісаць на машынцы. І ўсё сама. Ох, колькі яна ўсяго гэтага ведае!

Бартэк застаўся ў горадзе, а Юстын пайшоў дамоў у барак. У яго галаве ўпартая засела адна думка, якой ён ніяк ня мог улавіць, але якую адчуваў фізычна так, як адчуваюць мазоль на далоні. Ён зайдоў у нейкі лябірінт і ня ведаў, як з яго выйсці.

Ля зачыненых варот бараку раптам хістануўся ценъ.

— Я ня пушчу вас!—хвалюючыся і цяжка дышучы, праказала Грэта.

Зъянтэжаны Юстын узяў Грэту за рукі, скруціў іх з грэблівым пачуцьцём, так што яна застагнала з болю, а потым, схапіўши яе за сярэдзіну, адкінуў убок. Але ў гэты час адчыніліся дзвіверы бараку і ў іх паказалася постаць Кубалы. Ён спыніўся ад зьдзіўлення, паглядзеў на Юстына, павярнуўся на пятах і, душачыся ад съмеху, схаваўся ў цемры.

\* \* \*

Падзеі разгортваліся шалёным тэмпам. У пятніцу, пасъля работы, работніцы выбеглі з пазапэцкваннымі рукамі, разгарачаныя агнём печаў і з разъбегу становіліся нібы ад напору дзікага ветру. Але гэта быў ня вецер, а гул іх грудзей, які гудзеў ад кінутых ім насустрach слоў:

— Таварышы! Рабочыя!

На штабялёх дошчак стаяў стрыжаны хлопец у скуранным паліце, крысы якога гайдаліся пры рэзкім і палкім размаху яго рук.

— Калі вас хочуць біць, вы павінны бараніца! Калі ў вас адбіраюць хлеб, вы павінны за яго біцца!

Рабочыя і работніцы глыталі яго слова, а вецер, што ляцеў над чорным натоўпам, кідаў іх людзям у твар, як гарачы пясок. Зрэдку ў цемры, якая згусала, бліскала слова: „забастоўка“ і запальвала сэрцы рабочых. У такія моманты, у людзей набрыньявала горла, і яны напружана выкрыквалі, трасучы паветра:

— Забастоўка!

— Трэба зараз падтрыхтавацца! Трэба выбраць забастовачны комітэт!

Стрыжаны скончыў. А побач з ім,—адкуль?—адразу вырасьлі і засьевіціліся зялёнаўватыя вочы. Яны прыкулі да сябе ўсю масу, а вусны, тонкія, нібы разрэзаныя брытвай, абсыпалі рабочых палкімі словамі. Яна заклікала жанчын узяць удзел у забастоўцы.

Па целе Юстына разылілася прыемная хваля.

— Работніцы, вы лепей за ўсіх ведаце, як дастаецца вам хлеб! Баранеце яго! А то і так ваши дзецы плачуть з голаду!

Яна становілася на пальчиці, каб быць вышэй, каб разглядзець ўсю вялізнью масу рабочых, і казала:

— Рабочыя, памятайце пра сваіх жонак! Бечеся за кавалак хлеба вашым дзецим!..

Усе стаялі, як прымарожаныя, не пашавяльнуўшыся, але ў сярэдзіне іх паліў усёдны агонь. І толькі тады, калі цякучая цемра расплавілася пажарам доменных печаў, рабочыя разышліся, па самыя берагі напоўненая ярасцю і рашучасцю.

Юстына разам з Бартэкам выбралі ў забастовачны комітэт. Захоплены прылівам падзеі, адданы ўсёй істотай новым перажыванням, якіх ён раней ня ведаў, ён цалкам увесь узяўся за работу па організацыі забастоўкі.

Суботні заработка хвоснуў ўсіх па твары. Кантора заводаў сатрасалася ад ярасных выкрыкаў рабочых. Работніцы гразілі схуднелымі рукамі, а над усім гэтым вілося баявое слова: „забастоўка“!

Гэтага разу Юстын ня мог паехаць дамоў. У панядзелак пачыналася барацьба, а ён быў членам забастовачнага комітэту...

Гэтай съежкай, на якой Дора чакала Юстына, гэтага разу кро-  
чыў адзін Кубала. Ён злосна размахваў рукамі, сыпаў лаянкі і пра-  
клёны. Забастоўка! Яна была яго вялікай няпрыемнасцю. Набліжаецца  
зіма, і з заработка трэба паспяшаць. Памяншэнне заработка пла-  
ты? Ну, што-ж, работа ад выработку, трэба падпягнуцца, больш зра-  
біць і заробіш столькі-ж, колькі і да гэтага. На справе пытанье вы-  
рашаецца вельмі проста. На гэта ня трэба асаблівага розуму. А люд-  
зі,—проша,—займаюцца глупствам, выдумваюць забастоўку. І Юстын,—  
чорт бы яго забраў,—адразу зрабіўся генэралам. Ну, ды гэта яму  
абыйдзеца дорага...

— А дзе-ж Юстын? Ня прыехаў?

Дора, напоўрасчыніўшы рот, чакала адказу. Кубала стаў. Юстын?  
Гэта той, які адразу набраўся аднекуль уму-разуму? той, які сваёй  
забастоўкай пазбаўляе яго і другіх работы і хлеба? якому, відаць, ня  
хочацца працеваць? Дзе гэты самы Юстын?

У галаве Кубалы вынікла атрутлівая думка. Па яго твары хма-  
рай праляцела зялёная ўсьмешка. І ён, прыжмурыўшы вока, сказаў:

— Уласна, Дора, гэтага табе-б ня варта было казаць...

Дора ўпілася ў яго, працяла ўсёю сілу свае зацікаўленасці.

— Ну, ды скажэце!..—і яе голас пры гэтым здрывануўся.

— Ён застаўся там. Ды яму, я думаю, цяпер ужо і дамоў ня  
хочацца.

— Што?..

— Ды, бач, я трэцяга дня ўвечары злавіў яго... Ён вазіўся з ба-  
бай проста пры бараку. Уночы... адчыняю дзвіверы, а ён якраз з ёю  
і абдымаецца...

Дора прышла дамоў зусім разబітая. Яна не магла паверыць  
усяму гэтаму. І тым ня менш слова Кубалы гучэлі гэтак праўдзіва;  
яны падалі на яе, як каменьне, а яго голас пры гэтым нават здрывануўся.

У яе ўяўленыні Юстын уставаў такім, якім ён быў апошняга  
разу, дужым, загартаваным і добрым; ён удыхнуў у яе тады ўпэўне-  
насць, а сваімі дзіўнымі словамі працяў яе ўсю, як падвей-вецер.  
Ён казаў тады пра нешта такое, чаго яна не разумела, але гэта вось  
менавіта і надавала яму аўторытэту ў яе вачох; ён рос, дасыпяваў  
напаючым сонцам невядомых слоў.

Тае ночы, пакутуючы ад няўпэўненасці, яна мітусілася ў хвара-  
вітай ліхаманцы, у якой як бліскунчыкі, плавалі яго апошнія слова...

І гэтага болю не заглушалі нават п'яныя крыкі Яна Каніса Бірча,  
які да самага відна піў у хаце з контрабандыстамі.

\* \* \*

У панядзелак, калі барак яшчэ не прачнуўся ад сну, Кубала ціханька ўстаў са свайго палка і пачаў апранацца. Ня мыючыся, каб гук вады ня ўзбудзіу сонных, ён пайшоў да выйсьця.

Ён нячутна адчыніў дзъверы, але пры выйсьці зачапіўся ботам за парог. Спалохаўшыся, ён пахіснуўся, даў крок уперад і хацеў быў нячутна зачыніць дзъверы, але ў гэты момант на яго акрыкнулі:

— Ты куды?

Рэзкі голас Юстына пра будзіў і ўсіх. Але перш чым усе маглі спрасонку зразумець, у чым справа, Кубала, ня кажучы ні слова, зьнік за дзъвярамі. Юстын ускочыў і выбег на двор. Ён глядзеў, як Кубала паспешна бег пад цагельныя заводы.

— Ну, пайшоў... першы штрэйкбрэхер,— сказаў Юстын, пакашаўшы пальцам у той бок, куды пайшоў Кубала, і плюнуў далоў.

Рэшта хто таксама, выбегшы на ганак бараку, пачалі лаяцца, сыплючы на галаву Кубалы праклёны.

Гэтак пачаўся першы дзень забастоўкі.

Дні былі шэрый імглістыя. Рабочыя, згрупаваўшыся ля цагельнага завода, крычалі, спрачаліся, моўчкі мясілі гразь на размоклай зямлі і даходзілі да таго самага месца, дзе ў жоўтых тэрасах пяць штрэйкбрэхераў капаліся ў гліне. Цяпер уся ярасць, увесь гнеў рабочых ападаў на іх. Работніцы, сварачыся, абвінавачвалі іх ува ўсёй бядзе, рабочыя, абураныя здрадніцтвам пяцёх чалавек, пагражалі і кляліся, але, калі ўбачылі, што штрэйкбрэхеры пасьля работы пачалі разыходзіцца пад аховай жандараў па заводzkіх мяшканьях, дзе вымушаны былі гэтага разу начаваць, іх рашучасць узрасла яшчэ больш.

Дарэмна з боку адміністрацыі сыпаліся абицянкі і пагрозы, якімі спрабавалі заманіць рабочых на работу.

— Ня слухайце,—гаварылі паасобныя забастоўчыкі,—усё гэта ашуканства! Ім трэба толькі навербаваць штрэйкбрэхераў і гэтым сарваць нашу забастоўку.

Гэтак цягло дзень пры дні. У заводской канторы ішлі нарады адміністрацыі, зъбянтэжанай ад нечаканага супраціўлення рабочых менавіта тады, калі гэтага менш за ўсё чакалі; гэтымі ж днямі засядалі забастовачны комітэт, невядомы, патаемны і захаваны. Кожнага разу ён сыходзіўся ў іншым месцы, выносячы баявыя рашэнні.

Забастовачны настрой узрос яшчэ больш пасьля сходу, які быў скліканы ў сярэдзіне тыдня.

Рабочая маса сабралася пры заводзе. Тры раздражнёныя жандары бегалі сярод натоўпу і крычалі:

— Разыйдзіся! Ніякіх сходак! Забаронена. Сходу ня будзе дапушчана.

Народ стаяў сур'ёзны і маўклівы, як съцяна. Гэта быў зацішак, гэта было перад бурай. Жывая цішыня цякла адсюль і застойвалася, ствараючы памутнелае возера, а кожнае гучэўшае ў гэтай цішыні слова тырчэла калом.

Адразу,—адкуль ён узяўся?—на бераг гэтага возера цішыні вышаў стрыжаны хлопец і пачаў гаварыць. Ён заклікаў рабочых да вытрымкі, але гэты заклік быў нейкім лішнім, таму што ўсе стаялі непахісна, як съцяна. Ён сыпаў праклёны на галовы штрэйкбрэхераў, абвінавачваючы іх у здрадзе. Людзі гудзелі ў адказ яму, як горы ў буре.

Адзін жандар кінуўся да заводу.

І зараз-жа адтуль вышаў цэлы атрад жандараў і рассыпаўся паўкругам. У густым паветры пачулася каманда:

— Зброя... да бою!

Пачулася лязгаценьне вітовак, натоўп рабочых захваляваўся, але малады карчакаваты чалавек не пахіснуўся. Ён стаяў на адным месцы і біў словамі каменных жандараў, ён кідаў лёзунгамі ў масу:

— Заваюйце сабе права на вуліцу!

Новая каманда—і жандары вінтоўкамі, з насаджанымі на іх штыхамі узяліся разганяць забстоўшчыкаў. Але малады хлопец ня браў на гэта ніякае ўвагі, ён гаварыў далей. Маса рабочых, як чорная смала, павольна перацякае з аднаго месца ў другое. Над ёю ляціць гул і яна не разыходзіцца. На ўзвышаныні раптам вырасла постасць жанчыны Тая-ж самая з зялёнымі вачыма,—падумаў Юстын і спыніўся.

— Трымайцесь!... Не разыходзьцесь!... Сягоныя слова за намі!

Вось на яе наперлі людзі, і да Юстына ўжо даходзяць толькі асобныя слова:

— Не дапускайце! Ваши жонкі галодныя... з усіх канцоў... глядзяць на вашую барацьбу...

Падхоплены натоўпам, Юстын міжвольна падумаў пра сваю Дору. Дора нічога ня ведае вось пра гэта. Для яе ўсё гэта было чужым, як і для яго ня гэтак даўно... Але Юстын ня меў часу дадумань усяго гэтага да канца.

Чорная маса, якую бяз посьпеху разганялі жандары, усё большала. На ўзвышаныне ўзлазілі прамоўцы, члены забастовачнага комітэту, і запальвалі над масай агнём слова; а калі выступалі рабочыя з іншых заводаў і гаварылі:

— Мы зьбіраем вам сродкі!... Мы вам дапамагаем... Мы з вами!— захапленыне ахоплівала масу, і яна крычала і гудзела.

## ПЯТРО ІЛЕНІЦКІ

Юстын гарэў, як паходня. Вось мы пачалі барацьбу, а яны ідуць з намі. Яго заліла бязъмежная гордасць, сіла і рашучасць. Доўга яшчэ гаварылі прамовы, маса пералівалася з аднаго месца на другое, а ноч крывавая, гудучы сталяліцейнымі печамі заводаў Віткавіцы, зьніжалася на зямлю першымі асеньнімі марозамі.

На другі дзень паслья сходу гліну капалі толькі трывтрэйкі-брэхеры...

У звязку з марозамі, якія надыходзілі, адміністрацыя заводаў апынулася ў бязвыходным становішчы. Неабходна было скончыць работу, выкананы заказы, пакуль яшчэ можна кіркаю разрыхляць жоўтую гліну. Нахопіцца мароз, і ўвесе завод стане.

Забастовачны настрой уздымаўся ўсё вышэй. Два штрэйк-брэхеры кінулі работу. Агенты, якія вербавалі штрэйкбрэхераў у паасобных мясцовасцях, вярталіся бяз нічога. А чорныя касмылаватыя хмары прадказвалі раннюю зіму і сънег...

Таму вось у апошні дзень тыдня на варотах заводу зявілася наступная аб'ява:

„Адміністрацыя заводу даводзіць да ведама рабочых, што ў панядзелак аднаўляецца работа на даунейшых умовах. Аб канчатковым афармленыні ўмоў працы і зарплаты адміністрацыя гатова распачаць перамаўленыні“.

Ад съмеху ў рабочых балелі зубы, размахваліся шырока руки.  
Камарады!

\* \* \*

У дзень сканчэння забастоўкі Юстын паехаў да Доры. Гэтага ж дню, неўзабаве паслья полуночі, па вёсцы разышлася чутка:

— Злавілі контрабандыстаў! А з імі і старога Каніса Бірчо!

Наставаў вечар, і Дора ўжо чакала Юстына на дарозе ля чорнага крыжу, што раскінуўся ў чатыры бакі. Цямнела неба, вецер біў у яго і шумеў, як у каміне. Нецярплівасць гнала Дору наперад, слова Кубалы, якімі ён нядайна параніў ёй сэрца, зноў аблытвалі ногі і стрымлівалі крок. Што скажа Юстын? І адразу-ж яна адчула, што яе прытомнасць нібы завалена каменем. Яна ўспамінала пра сваю съяўкроўку, з прычыны съмерці якое нават не заплакала, а сёньня жандары павялі старога разам з контрабандыстамі. Пасірацеў дом... і яны будуць цяпер адны з Юстынам. Тое, чаго гэтак палка жадала, прышло. Але навошта ўсе гэта, калі Юстын...

Далёка за крыжам, у камяністай лагчыне яны сустрэліся. Ён абняў яе радасна, падняў сваімі рукамі і закружыў у паветры, што пахла гнілаватай травой.

— Ты чаго-ж гэта сёньня так?—задыхнуўшыся ў яго абдымках, сказала яна і ад зьдзіўлення шырока расчыніла вочы і рот.

— Дорка ты мая! Мы-ж перамаглі!—усклікнуў ён і голас быў сакаўны і моцны.

## ПАДВЕЙ

Ён зусім забыўся пра тое, што ёй нічога невядома пра забастоўку... што яна нават ня ведае, што такое забастоўка, а таму пачаў шпарка апавядыць пра падзеі, якія яшчэ ў яго вушшу гудзелі галасамі рабочых і лязгаценьнем жандарскіх вітовак.

— Работніцы баставалі разам з намі!

Дора праглынула была ўсплыўшае ў яе галаве запытанье.

— Ты яшчэ ні разу ня чула як жанчына гаворыць на сходках?— запытаўся Юстын у прыліве радаснага пачуцця, добра разумеючы, што і гэтае запытанье зьяўляецца лішнім.—Ох, была там адна такая, што і расказаць нельга... такая...

— Ага, вось яно!—падумала Дора і парашыла адразу.

— Я ўжо ведаю якая... Кубала мне пра гэта казаў.

Успамінаныне гэтага імя Юстына адразу пакаробіла. Яго голас палўся гневам і ён прахрыпей:

— Калі ён з табою гаварыў? Пра што ён з табою гаварыў?...

— Тыдзень таму назад... калі ты сам застаўся з прычыны яе...

Ён казаў, што бачыў цябе з ею, як ты яе абдымаў...

Праказаўшы гэтыя слова, яна адразу зразумела, што не павінна бытаб казаць пра тое, што яе мучыла цэлны тыдзень. У яе голасе чуліся сълёзы.

Пад Юстынам нібы расступілася зямля, нібы скакала. Ён стаў пасярод дарогі, расчыніўшы шырока вочы.

— Гэта Кубала... так... гэты... гэты,—гаварыў ён бястлумна.

Ён не знаходзіў слоў. Толькі яго кулакі сьцікаліся ў вялізныя вузлы, гатовыя крышыць, зьнішчаць і біць.

Вечер біў у ногі, плыў па гале і гнаў іх пад хату. Юстын палка (такім яго ніколі Дора ня знала), словамі, якіх да гэтага яна ад яго ніколі ня чула, расказаў пра забастоўку, пра Кубалу, пра жандараў, пра сходкі, якія ён організоўваў разам з другімі; усё гэта ён гаварыў так, як салдат, які ўспамінаў першае баявое хрышчэнье.

У гэтым было нешта вялікае, бязылітаснае. Перад Дорай уставалі цымняныя вобразы барацьбы, яна бачыла баставаўшых жанчын, бачыла і туую жанчыну, туую, другую, пра якую Юстын гаварыў з такім захапленнем і вобраз якое ён прынёс сюды, у гэтыя голыя горы, у гэтыя душныя хаты, у якіх цяжка жывуць і цяжка паміраюць.

І ўжо дома, калі Юстын і Дора сядзёлі за столом, і калі ён моцна прыціснуў яе да сябе, яна адчула, што ў руках Юстына разам з кроюю і нават у яе ўласнай крыві цячэ водгук тых слоў, якімі тая невядомая жанчына злучыла волю рабочых і работніц на барацьбу, і яна была ўдзячна ёй за гэта.

Юстын—добры. Юстын—новы.

Калі Дора расказала Юстыну пра бацьку, якога жандары павялі разам з контрабандыстамі, дык той ня зьдзівіўся.

## ПЯТРО ІЛЕМІНІЦКІ

— Ну, што-ж, я папярэджваў... Вось калі-б мяне ўчора забралі,  
гэта была-б зусім іншая справа!

Потым ён падумаў, узважыў, вывернуў усё тварам наверх  
ўздыхнуў:

— Усё гэта ад бядноты...

Дора не разумела.

— Адны топяць сваю нэндэу ў съпрытусе... Другія... а вось мы  
біліся... Так гэта лепей!

Пры гэтых словах ён устаў.

Ён устаў перад Дорой, як таполь.

Таполь, які ня зломіцца ў буру. І толькі гром можа яго пащча-  
паць на съмерць.

Пераклад з славацкага Р. М.

## Эл Цар

### **На дэмонстрацыі**

З Ярдам мы йшлі. Адвячоркам  
На Вацлаўскай поўна паліцыі.  
Перад намі халодныя рулі вінтовак  
Мільгнулі сталёвай гліцай.

Як на фронце, вока на вока  
Два варожыя станы.  
Рушицца толькі паўкрока,  
Спыніць штыхой сталь.

— Што патрэбна галоце ноччу  
На Вацлаўскай лынцы біць?  
Напэўна-ж з панамі хоча  
Кроны падзяліць?

Зазіраць пачалі ў рот паном.  
Адкуль ў галадранцаў такая прыць?  
Ім трэба тон, шляхетны тон,  
Гумавымі палкамі ўбіць.

Што дзень, дык цяжэй з імі знацца,  
Як быдла, зусім непаслушны.  
Крычаць, што мароз, падняволальная праца  
Сухотамі душыцы!..

Вам дзіўна, панове?—Што-ж,  
Хцівія вашы насьмешкі...  
Пуза ў вас поўна, і грошай кош,  
А гутарыць можам па-чэсکі.

Пераклаў з чэскай мовы Мікола Хведаровіч.

## З маіх вершаў

Зіма. Яе песень цудоўная ўгра,  
Вароны над дахамі: Кр-а-а.  
Паўночны вятруга крануў саксафон,  
У яго надзвычайны тон.

Буржуі едуць у горы каташца,  
Лыжная гонка па гурбах.  
У гневе галодны рабочы бяз працы,  
Помста заціснула зубы.

На вуліцы жонка з дзіцем,  
Хворасьць у зроках—няволя,  
І рве лахманы на ёй венцер,  
І крыўдэіць ліхая нядоля...

Зіма. Як цудоўна яе ігра,  
І ў несьнях навейшы тон.  
Ляцяць над дамамі вароны: Кр-а-а.  
Паўночны вятруга крануў саксафон.

Пераклаў з чэскай мовы Мікола Хведаровіч.

Алесь Вайноўскі

## Жыцьцё пролетаркі

Зімовая, съцюдзёная сумная ноч. У каменным склене—брудным, нізенькім, сырым з невялічкім выбітым вакном—жывыя істоты. Іх троі: хворая маці і двое дзяцей.

На дзеравяным тапчане ляжала хворая, уверчаная ў рызык. Яна ляжала з раскіданымі доўгімі валасамі, з бледна-васковым тварам, з чырвонымі плямамі на скронях, з абалечанымі надтressнутымі журавіннымі вуснамі, з выразнымі, як-бы дрэварытнымі долатамі нанесенымі на твар, маршчынамі. Зусім высахлая, кастлявая голая рукі—бязжыцьцёвая, як сырамяты пас—ляжалі паверх коўды. На правай руцэ было відаць некалькі чорных крапак—зостач ад уколаў.

Камяк сапсанавых пераблытанах нэрваў, пасля трох бяссонных начэй, уціхамірыўся—хворая атрымала павялічаную дозу морфію.

Дзеці: бледны 10-гадовы хлопчык са спуджанымі вачыма і дзяўчынка 8-мі год з чырвона-брудным ад сълёз тварам, сядзелі на нізенькай лаўцы каля съяяны. Дзяўчынка часам засынала, і тады дзіцячая простая ўхмылінка налятала на твар, але яна хутка нерамагала надыходзячы дзіцячы сон—прасыналася. Хлопчык, адкінуўшы галаву назад, сядзеў, абхапіўшы рукамі голая калені, увесь час не зачыняў вачэй, сачыў за хворай.

\* \* \*

Але ці змог хто-небудзь падумаць, што гэтая хворая жанчына, уверчаная ў рызык, была калісьці прыгожай сялянскай дзяўчынай-батрачкай?

Трыццаць год таму назад яе прыгожы натуральны голос пераліваўся ў сумную латгальскую<sup>1)</sup> народную песню. Там пяялася пра часы прыгоншчыны, пра шчасьце, якое сядзіць далёка і вельмі высока ў залатым крэсле, пра зьдзекі польскіх абшарнікаў над латгальскімі батракамі. Сярод забагнечаных торпяных палёў, высечаных гаёў і съветла-жоўтых пескавых узгоркаў гучэй яе мілагучны чисты голос. Яна тады была пастушкай-батрачкай у аднаго пана.

Высокая, лазова-стромкая, з валасамі колеру жоўта-кляновых вясенних лістоў, з блакітнымі зрэнкамі, з набрынялым целам, з мілым

<sup>1)</sup> Латгальская нацыянальнасць вельмі зрадні латыскай тэрыторыяльна. Латгалия складае трэцюю частку Латвіі. Гісторычна называеся — Inflanty Polskie.

## АЛЕСЬ ВАЙНОЎСКІ

усъмешлівым зіркам, з дзьвюма маленькім ямачкамі на твары; у такім выглядзе яна заўсёды стаяла ў вачох парабкаў маёнтку пана Плятэра.

Праз пяць год яна разам з другімі батрачкамі паехала ў вялікі фабрычны горад. Кожную вясну хлапцы і дзяўчата ехалі шукаць у горад працы. Дзяўчата ехалі, каб папасьці на фабрыку, на завод, але часта-густа даводзілася ім служыць у гарадзкіх паній прыслугамі, кухаркамі, нянькамі і карміліцамі ў буржуазных дамох. Яны выхоўвалі маленькіх адплодкаў капрысных паній (буйных буржуазных сем'яў), аддаючы свае здароўе і жыцьцё.

Яна спачатку знайшла працу ў аднаго прыгараднага немца-кулака колёніста. Кожную раніцу яна разам з другой батрачкай цягала на пляchoх ціжкія бідоны з малаком у горад за восем кілометраў ад фэрмы.

\* \* \*

На 20 годзе свайго жыцьця яна паступіла работніцай на тэкстыльную фабрыку. Пасля 10-гадзіннага рабочага дню яна праводзіла вечар і ноч у аднай работніцы банкаброшніцы, дзе займала куток падвальнага памяшканья. У нядзелю яна хадзіла ў касьцёл на імшу; там яна магла ўбачыць сябровак-зямлячак і адначасова атрымаць весткі з роднага краю.

Так ішло роўна жыцьцё, як кручаная нітка на шпульку, і жыцьцё здавалася ёй роўнай кручанай ніткай, бяз вузлоў, але надышоў першы вузел жыцьця. Яна пабралася з адным рабочым піластавам. Ён раней батрачыў у тых мясцох, дзе і яна. Першую ночь пасля шлюбу была праплакана; ён ляжаў, як толькі што налітая нярухомая бочка гарэлкі, бяз усякай прытомнасці—п'яны.

А дні ішлі,—надышоў другі вузел на жыцьцёвай нітцы—калі яна нарадзіла хлопчыка. Прышоўшы дахаты з радзільні, з дзіцянём, яна знайшла свайго п'янага мужа з разьбітым адутлаватым тварам, з асалавелымі вачымі сонным на падлозе. З рэчаў усё было распрадана, прапіта ці пакрадзена сябрамі. На сцяне вісеў толькі стары, закарэўшы ад мух, прабіты бутэлькай, нікому непатрэбны абраз.

Жыцьцё ішло. Надыходзіў трэці вузел жыцьця—праз два гады, калі яна цяжарная, працуочы калі варштату, раптам пачула дрэнна і забілася ў патугах. Карэта хуткай дапамогі была прыемнай бабкай у неданошанай дзяўчынкі, якая бяз часу імкнулася ўбачыць сьвет.

Чацверты вузел жыцьця фабрычнай работніцы—імпэрыялістичная вайна. Мабілізавалі мужа і паслалі на фронт. Праводзячы на вайну, яна даравала ўсе зьдзекі, сінякі, гузы і горач, якую яна цягнула ад яго. Яна паднесла дваіх дзяцей, каб разьвітацца: мо' гэта апошні раз. У мешкаватай салдацкай форме зусім, няўстойліва трymаючыся на нагах, цалаваў горача дзіцячыя твары бацька, ратнік другога разраду.

## ЖЫЦЬЦЁ ПРОЛЕТАРКІ.

Пяты вузел на роўна скрученай нітцы жыцьця—1917 год. Вясна Часовы ўрад. Ліст з фронту. Наступ на немцаў. У адказ немцы пад Рыгай затруцілі газамі некалькі тысяч шэрых душ.

Затручаны газамі, ён разам з іншымі салдатамі быў пахаваны ў шматтысячнай брацкай магіле сярод сыпучых жоўтых выдмаў рыскага ўзьбярэжжа. Пад гром артылерыйскай канонады і пад жаласльвае шумкаванье высокіх соснаў, якія злосна трапаў морскі халодны вецер, ён быў засыпаны разам з іншымі дробным морскім пяском.

Жыцьцё далей пайшло стракатай ніткай. Яна ўжо блізка 12 год як працуе на тэкстыльнай фабрыцы. Працавала так, як працуюць тысячи, мільёны работніц. Яна ўжо не магла быць паставлена каля варштату на сталую працу; гэтаму мяшала стракатая старасьць. Яна працавала каля старога варштату. Варштаты дажывалі апошнія дні—старыя варштаты павінны былі быць заменены новымі.

Цяжкі зацяжны крызіс прымесловасці прымусіў прадпрыемцаў як найхутчэй правесьці капіталістычную рацыяналізацыю. Палова работніц павінна быць разълічана.

Тыдзень назад разълічылі ля 800 работніц. Пакінулі самых маладзейшых, спрытнейшых: па тлумачэнню майстра, яны былі больш патрэбнымі ў сучасны момант для фабрыкі. Армія беспрацоўных павялічылася. Беспрацоўным ия было адкуль атрымаць дапамогі. Левыя профсаюзы дапамагалі патроху сваім сябром, але хто дапаможа цэлай арміі неорганізаваных работніц?

Пасля бесіперапыннай 12-гадовой працы на аднай фабрыцы, дзе яе моц, здароўе і жыцьцё былі ператканы ў мультан, батыст і паркаль, старая сухотная тэкстыльшчыца была звольнена разам з іншымі работніцамі. Сёння яна апошні раз пераступіла парог контрольнай будкі.

\* \* \*

Яна прышла ў свой зімны каменны склеп, падавала да сябе дзяцей і як быццам па сакрэту, шэптам, каб ня ўчулі халодныя муры, нямая сьведкі стракатага жыцьця, за якія яна аддавала свой тыднёвы заробак домаўласціку стокватэрнага дому, фабрыканту супэрфосфатнай фабрыкі, яна шэптам праз зубы працадзіла і выціснула сухотным картонным кашлем два слова:

— Мяне разълічылі...

Жаночы плач уперамежку з сухім картонным кашлем напоўніў каменнью скрыню. Дзьве пары дзіцячых рук кінуліся да маткі цалаваць мокры матчын твар.

Яна лягла і не ўставала. Маленкія кавалачкі лёгкіх, на якіх ледзь-ледзь трymалася жыцьцё, больш ия служылі.

\* \* \*

Хворая спала. Брудны ўціральнік, змочаны халоднай ледзянай вадой, ляжаў на галаве. Цішыня і змрок. Маленькая лямпа гарэла вельмі сумна і нэрвовым полымчыкам мацавалася адалець змрок. Раптам хворая паднялася. Утулішы вочы, яна з задумлівым тварам агледзела ўсё навокал сябе. Потым яна прылажыла левую руку да ілба і гэтак трymала з хвіліну. Сіня вочы думліва ўтуліліся ў кут. Крыху скрывіліся вусны, і склепная цішыня была расьсечана жаночым плачам.

— Дзеци... зараз зіма?—безнадзейна, шпарка надламаным голасам запытала яна.

— Але, мама, зіма.

Яна прыўзьнялася, села на ложку, сашчапіла рукі, абвіла калені і застыла. Яе бессэнсоўныя вочы глядзелі ў адну рэч—на абрэз.

Съмяртэльнью склепавую, ужо раз парушаную плачам, цішыню разадраў рэзкі і доўгі фабрычны гудок. Гудок, які заўсёды будзіў старую текстыльшчыцу, цинер ужо быў не для яе.

Гы... Гы... Гы... бр... бр... Трасучыся ад зімноты, хворая саскочыла з ложка. Гудок гучэў.

— Міхаіл архангел... анёл... мяне заве на працу... на працу... Дзеци... Юрый... хадзі кленч... на калені...

Схапішы хлопчыка за руку, яна штурхнула яго ў кут.—Кажы пацеры, скінь сваю сандалю.—Перапуджаны хлопчык з голымі каленямі ўкленчыў на зімную каменнную падлогу. Дзяўчынка плакала, пужліва тулілася да мураванае съязны.

— Мяне клічуць на працу. Ён, фабрыкант, нягодная шпулька... не жадае мяне прыняць. Шпулька фабрыкант... Фабрыка прыме... Саюз... работніц... тэкстыльніц... ха!.. ха!. але неорганізаваная... фабрыка прыме... Марта, хутчэй спадніцу, хутчэй, не марудзь.

Гы... Гы... бр... бр...—Хворая ўся затраслася, як быццам на яе съніне прабегла маленькая мыш.

— Дзеци, зараз зіма?

— Зіма, мама.

Раз—і спадніца сухімі смуглымі рукамі разадрана на палову. Яна адзяе дзіравыя пантоплі, вырывае з рук дзяўчынкі старую латаную вялікую хустку, сухімі смуглымі рукамі съціскае, як абцугамі, дзіцячыя сківіцы.

— Бр... гы... бр... гы... Хутчэй... хутчэй...—крычала хворая. Фабрычны гудок гудзе другі раз. Ён гудзе больш нэрвова, злосна, панярэджваючы. Дзеци ў роспачы плачуць—нешта разумеюць, разумеюць, што з маткаю здарылася нешта дрэннае.

## ЖЫЦЬЦЁ ПРОЛЕТАРКІ

Чатыры белыя дзіцячыя рукі прабуюць утрымаць звар'яцелую, паўголую матку. Разъдзіраючы душу крык, лямэнтуючы плач напаўненне склеп. Дзіцячыя рукі чапляюцца за матку, каб ня пусьціць на двор. Вось яна ўжо ля дзьвярэй Паўголая, босая яна пераступае парог. Вочы ўтуліўшыся, вусны нешта шапочуць, а пад чэррапам—адна думка: хутчэй на фабрыку, фабрыка заве.

\* \* \*

Па завеяной, запургаванай ранішняй непраежджанай дарозе супроць сънежнага віротнага ветру рухаюцца дзьве чорныя кропкі. Хлопчык уперадзе, дзяўчынка пазадзе, трymаючыся за руку брата. Ім засталося прайсьці 5 кілёмэтраў—палова дарогі да больніцы. Яны ідуць па пояс у сънягу. Упарты сустрэчны віротны вецер гудзеў воўкам. Дзеці туліліся адзін да аднаго, каб устояць супроць ветру.

У маленькіх дзіцячых галоўках было шмат думак, навін і скарг, што абавязкова будзе расказаць матцы. Але яны напружна марылі ўбачыць хворую маці. Учорашия ночы яе няжывое, высахлае цела, зьбітае, як паганялка тэкстыльнага варштату, было адвезена ў анатомічны тэатр.

Стракатае жыцьцё пролетаркі работніцы, якая прабыла 30 год па капіталістычных фабрыках, абарвалася... гнілой піткай.

## Новы дом

Малочнай бельлю выцягнутых съцен  
Мяне ён асьляпіў сягоння раньнем.  
Было мне сорамна  
За брудную пасьцель  
І за вазон  
Сухотнае герані.  
  
Вось гэта дом!  
Сапраўдны новы дом!  
Запалымнее ў ім жыцьцё другое!—  
Займе яго  
Вясна і маладосьць  
Комунаю вытворча-бытавою...  
  
Нядайна тут цягнуўся ў шыр пустыр...  
Нядайна тут ён рос у рыштаваньях...  
  
І вось цяпер  
У пакоях тых пустых  
Святла і белі  
Дружнае зяднанье!  
  
Узыняўся дом,  
Узыняўся вежай дум,  
Мяцежных дум,  
Як хвалі, неспакойных:  
— Пакіну бруд,  
Пакіну і пайду  
Сыпяваць і жыць  
У новыя пакоі!..  
  
Перад зіяньнем выцягнутых съцен  
Схіліўся я,  
Схіліўся нізка раньнем.  
Было мне сорамна  
За брудную пасьцель  
І за вазон  
Сухотнае герані

г. Менск 30 г.

## Муляры

Калі ноч зуравая астыне,  
На дамы сядзе сонечны грым—  
Падагнүшы скучавыя съпіны,  
Паракідающа  
муляры  
Па узвышах ружовай будовы,  
Па расліне сыпучых муроў.  
І віхрыць песень юная ковань  
Ад зары  
да съляпых вечароў...  
Тут калісь  
Зуравымі клінкамі  
Мы хадзілі зару выкрасаць...  
А цяпер цэгла буйная, камень  
Заліваецца ў стройны фасад.  
Тут вунь  
стымі пустыя кварталы,  
Там даела усё шрапнэль...  
... Небаскробы,  
комуны сталі  
Усыміхацца цяпер старане.  
Павыходзілі сёньня брыгады,  
Ух, як пыша  
юнацтвам іх крок!  
Пабудоў найвялікшыя грады  
Вырастаюць з-пад съпін муляроў.  
Я пакінуў (шкада!) гэты цэмант—  
Ў цэх будовы другі перайшоў,  
Дзе мурамі  
стаяць поэмы,  
Цэглай высіцца ляск радкоў.  
Я люблю гэтую сыпкую шаштань,  
Звонкасыпкі комуны запеў,  
Дзе кружаніцца дзень  
наш блішчасты

К. ГРЫНЕВІЧ

У мурох будаўнічай сяўбе,  
Дзе, сагнуўшы напружныя сьніны  
Пад снапы сонцевайных іскрын,  
Пад мурамі вялізнымі стынуць  
запацелыя

муляры

І шточас уздымаюцца стромай  
На расъліне

жывых пабудоў,

Пакідаючы старыя стрэхі

І вятрамі падмецены дол...

Толькі сонца на пліты ускіне

У снапох залатых серабро,

Пасагнуць эноў напружныя сьніны

Мастакі

пайвялікіх

муроў!

23-II-31 г.

Я. Маёвы

## Расьцьвітуць сады

Дагарэла восень  
У лістве ружовай.  
Хтосьці бы эмальлю  
Выбліў прастор.  
Пад завеяў гойсы  
Стыгне каляровасьць.—  
У грудзёх юнацкіх  
Радасьць, съпей, задор!  
  
У грудзёх юнацкіх  
Зазьвіелі струны.  
Запаліў у сэрцы  
Асінбуд агні!  
На магілах брацкіх  
Чырванеюць ружы,  
А ў руках і вера,  
Вера ў нашы дні.  
Хай яшчэ сягоння  
Чую слова „вёска“...  
Хай завеяў гойсы  
Расьцьвітуць сады...  
Нашы дні ў разгонцы,  
Дні ў абдымках з сонцам.  
У сіневе пілотнай  
Індустрый дым.  
Дым... а дні ў разгонцы!  
Эх, таварыш, веру:  
Не запляміць кроўю  
Чырвань зарніц.  
На сталёвых конях  
Мы імчым наперад.  
Хай завеяў гойсы  
Расьцьвітуць сады.

# НАРЫСЫ

НАПЕВЫ СЫРЭН

## Напевы сырэн<sup>1)</sup>

У вокнах будынку рэйкомпарту съвірэла сумнаватае съяцло.

Шумкін папрабаваў адчыніць дзъверы—яны былі зачынены. Гадзіннік паказаў адзінаццатую. „Ды дакуль-жа будуць сядзецы! Пара канчачы!—рашыў ён і накіраваў дамоў.

На кватэры яго чакалі. І толькі Прахор пераступіў парог, як быў прывітаны неадбэральнымі кіўком галавы і ўпічлівымі словамі Ганны.

— Ну, і твая-ж акуратнасць. Я ўжо пачала думаць, што мо‘ты занчуеш на заводзе... Ведаеш, што людзі чакаюць, а сядзіш да поўначы...

Мяккая, гасцінная ўхмылка на Прахоравым твары растапіла ў сабе колкасць жончынных слоў. Ганна раптам зъмяніла тон і паправілася...

— Табе, Прахор, зусім не ў гававе ні дом, ні сям‘я, ні... Увесь як ёсьць у заводзе... Дняваў-бы і начаваў-бы...

— Годзі, годзі... З табою мы знайдзем час паразумеца... Азік, што новага прывёз з раёну?... Ты, Ганна, лажыся...

— Мо‘ гарбаты выпіў-бы?..  
— Ня трэба... Расказвай, Азік.  
— Навін багата і цікавых.  
— Дзе-ж і кім ты працуеш?  
— Зараз старшынёю савету.  
— Як колектывізацыя?

— Ідзе. Вось і надоечы запісалася дваццаць гаспадарак. Колектывы

цалкам завалодваюць сялянскім настроем... Пераламаліся і тыя, што дагэтуль упіраліся... Справа пасуваецца, як мае быць...

Ганна стала ўвіхацца для чаю.

— Мы ўжо з Азікам выпілі піклянцы.

— Лажыся, Ганна, я...

— Колектывы растуць, праца ўсталяеца.... Мы ўпору засяялі, упору, сабралі—чаго-ж хацець? Прыйклад для сялян нядрэнны.

— Ну, а ты як, звыкся з працаю?

— Сказаў! За год ды каб... Працую... Толькі...

— Што толькі?

— Завод цягне. Вось цягне завод назад ды годзе... І сяляне мяне любяць, і з другімі таварышамі нядрэнна жыву, і пазнаёміўся з сельскагаспадарчаю працаю, але... завод! завод!

— Пабудзь яшчэ годзік! Трэба!

— Ды я ведаю! Партыя паслала і партыя здыме... Я не супяречу таму... Усё-ж нутро пролетара... Дваццаць год аддаў фрэзэрвачнаму станку... Сплю, разумееш, і бачу, як сярэбаная стружка вужакаю вывівецца з-пад вострага разца... Круглыя буксы, валікі, шасьцярні... Шуміць—а здэцца,—пяюць станкі... Можа-б было льга вярнуцца, Прахор?

— Пачакай, Азік. Завод ад цябе пікуды ня ўцячэ. А соцыялістычнае

судаўніцтва вымагае работнікаў па свіх франтох... Папрацуй, Азік...

Той нездаволена скрывіўся, глыбока ўздыхнуў і праказаў:

— Калі трэба... Тады, таварыш Шумкін, другое пытаньне: нешта сувязь паміж намі паслабілася. Вы, чэрнам-бы, крыху астылі да нас. Га-а?

— Гэта магчыма. Адчуваеце?

— Яшчэ як! Калі вясною наяжджалі таварышы ды прывезлі ў гасцініцу плугі, уяві сабе, які быў ўздым у нашых сталінцаў. Колгаснікі склікалі сход, аднагалосна прынялі рэзолюцыю...

— Так, так... мы копію атрымалі... Добра. Зараз організуем групавую паездку і прывязем пажарны насос... На ять! Таварыш Марголін змасцярыў, што табе... Абсталюем пажарную... Памятаем, ня думай.

— Скора ўсё гэта?

Ліпец раптам узъняўся з месца і падаволена паглядаў на Шумкіна.

— Трэба падагнаць з гэтым, таварыш сакратар. Табе-ж не казаць, што значыць ваш жэст... Я гэта асабліва маю падкрэсліць... Нашы колгаснікі, як струна, чулыя да кожнага поруху... Папрацуем, значыць, яшчэ...

— Трэба, Азік...

— Прыйждай...

— Ліпец падаў Шумкіну руку і накіраваў у дзъверы. Ен ужо бразнүй клямкаю, як да яго дайшло:

— Яшчэ адну хвілінку!

— Чую.

— Скажы мне адкрыта: у цябе ня было нічога такога у адносінах да старшыні кусту Гарошкі?

Ліпец зрабіў недаўменную міну.

— Хто табе казаў?

— Ведаю, калі пытаю.

— Хлусьня... Нічога сур'ёзнага... Праўда, Гарошка мае некаторыя фэльфэблэльскія манэры і часам... але я не паддаюся...

— І выляяў, нябось...

— Кінь... Мала што было... Райком зрабіў заўвагу, але я... ну, паверыш, я іначай ня мог... Справа

была на сходзе, падкулачнікі разъюшыліся, загукалі, а Гарошка... Н-не-э, таварыш Шумкін, яго трэба штораз асаджваць. Рабочаму няможна падрываць свайго аўторытэту...

— Значыць, па-твойму, райком зрабіў няправільна, калі...

— Ня тое, не... Зразумела, што правільна, толькі, ведаеш...

Ліпец чырванеў і губіўся ў адказах. Але ў яго голасе зычэла наяўная вінаватасць—гэтага нельга было захаваць закідамі Гарошку.

— Ня варта задзірацца, шкодна... Рабочы павінен быць правадыром сялянства. Вы пасылаліся на вёску з тым, каб цвёрда і правільна праводзіць лінію партыі ў справе колектывізацыі... Ды й што табе казаць—ты сам не малы, разумееш добра... Так што, Азік...

— Было крыху...

Па Ліпецаваму твару мігнулася вінаватая ўхмылка.

— Болей ня будз... Пакладайся на мяне... Яшчэ нікто з барацьбітоўцаў не запляміў імя рабочага... А то...

Бразнула клямка і заглушила канчатак Ліпецавага сказу.

Калі Прахор вышаў у сенцы, старшыня савету зачыніў другія дзъверы. Хутка скрып яго шагоў па сънягу працягнуўся па двары, загнуўшы ў бок ператочнае вуліцы. Некалькі адначасна прас্তыяўшых гудкоў абвясьцілі дванаццатую гадзіну.

— Так, вучастак шэфства над колгасамі крыху аслаб... Трэба выпраўіць... Кончыцца ўдарны квартал, і Марголін павінен ехаць... Але, вось, Азік цікавы. Скучыў! Завод цягне! Сапраўды—эжыўся за дваццаць год з прадпрыемствам. Аднак, і на вёсцы гэткія работнікі, як ён, незамянімы. Хлопец цвёрды і баявы, хоць часамі і з мухай... А сувязь, сапраўды...

<sup>1)</sup> Канец. Пачатак гл. у № 3.

## Ц. ГАРТНЫ

Прахор спыніўся пры стале, да-  
стаў свой замурзаны блёк-нот і за-  
натаў вісплыўшую думку. І не  
пасьпей адварнуцца, як яго думкі  
ўжо краналі пытаныні прамфінпляну.  
У яго перад вачымі замігліся вы-  
разныя паказынікі перавыкананьня:  
кастрычнік—104 процэнты; лістапад—103,7, сънежань... Аналізуочы  
гэта, Шумкін успомніў прачытанае  
днём у шматыражцы заводу „Пролетар“.  
Ён зразу-ж падкрэсліў, што  
яго лічбы значна адстаюць ад „ба-  
рацьбітоўскіх“. На „Пролетары“  
лістападаўская выкананьне адста-  
вала ад кастрычнікаўскага. А агуль-  
ны плян асобнага кварталу на не-  
калькі тысяч меншы барацьбітоў-  
скага.

Гэта заказытала Шумкінава сама-  
любства. „А вось працаюем як на-  
лежыць сустрэчны плян трэцяга  
году, і „Барацьбіт“ пакажа свае  
тэмпы яшчэ выразней!“.

Ён ізноў палез у блёк-нот па-  
адну даведку. І, гартаючи съпіса-  
нія лісткі, раптам спыніўся.

„Так, харектэрна з вытворчымі  
комунамі. Яшчэ так тыдзень кавалі  
пярэчылі гэтamu. Колькі прышлося...  
ўгаворваць Яхнэса, да прыкладу...  
А гэты, вось, бузашер Ліндус... Ну,  
а зараз—во: наяўны і яскравы до-  
каз. Калі паадзінкавы заробак за  
комунуно два рублі з паловаю, ну,  
самае большае, тры рублі,—то у  
комуне ён ня меней чатырох.. І по-  
бач з тым растуць навыкі колек-  
тыўнасці... нябось, у апошні час  
хлопцы зразумелі гэта. Недар-  
ма за мінулы тыдзень залажылі  
і новыя дзінве комуны... Ды каб не  
опортуністычнае кіраўніцтва цэхам  
Аблouскага, ды большы адпор па-  
асобным галавацяпам,—тады-б... У  
гэтым мы адстаем...“

Настрой задавальненіні прабег  
па сакратаровай істоце і вытачыў  
на яго мяккім, сымпатычным твары  
гасцінную ўхмылку.

Была восьмая гадзіна раніцы, як  
у неагрэтым памяшканыні партко-  
лектыву сышоўся трывутнік абра-  
варыць пытаныне аб падвядзены  
вынікаў асobнага кварталу. Цэ-  
шэраг цікавых момантаў патрабу-  
ваў пільнага высьвятленія. А  
складанейшым з іх быў плян  
узнагародзе прэміяй ударнікаў.

Асобыні квартал ні на каліва  
зьнізіў заслужанага „Барацьбітом“  
званіня перадавога ўдарніка. Боле-  
таго, за гэтыя тры месяцы рабочы  
колектыў завodu выявіў у сабе  
новыя даныя ў справе творчых  
дасягненіяў. Павялічаны амаль  
на пяцьдзесят процентаў прамфін-  
плян аказаўся перавыкананым. Гэтая  
казала за ўсё ўзрастаючыя тэмпы  
працы, за бурлівы развой рабочага  
энтузіязму. Вытворчыя манэўры,  
усесаюзны конкурс на лепшае прад-  
прыемства, спаборніцтва за пера-  
ходны съяг КП(б)Б паказалі, што  
барацьбітоўцы варты годнасці леп-  
шых перадавікоў на фронце змага-  
нія за соцыялістычнае будаў-  
ніцтва. І шэраг комун і многіх  
працоўных рабочых выявілі сябе  
сапраўднымі гэроемі ў барацьбе за  
пляны.

Заводакіраўніцтва не павінна а-  
тасціца без рэагаваньня на гэта.

Трывутнік мусіць вырашыць гэ-  
тае пытаныне.

І Шумкін, і Лабрусеўіч, і Лемін,  
кожны з свайго пункту гледжаньня,  
сталі падыходзіць да разьмерка-  
ваныня прэміяў, падаючы асобыні  
рады, пропозыцыі і меркаваныні. Але  
пытаныне не давалася скораму і  
гладкаму развязанью. Яно ў сваім  
абгаворы вымагала ўсебаковага ась-  
вятленія і выглядала перад кож-  
ным з іх даволі каразьлівым. Дзінве  
гадзіны, адданыя яму, прынясьлі  
толькі агульныя наметкі, за якімі  
мусіў ісьці дэталёвы абгавор. Яны  
умовіліся, што кожны павінен пры-  
сьці на паседжаныне з сваім зако-  
чаным рашэннем...

Паседжаныне...

## НАПЕВЫ СЫРЭН

У дзъверы хтосьці моцна бараба-  
ніу кулаком.

— Адчын! — папрасіў Шумкін,  
старшыня заўкому.

Лабрусевіч адпёр дзъверы і ўпу-  
сьціў у пакой Радэвіча.

Жывы і вёрткі, раскідзісты ў  
думках і словах, культпроп заўкому  
захадзіў, як на спрунжынах.

— Усё, таварыш Шумкін, нала-  
джана. Німецкія госьці прыдуць  
роўна а восьмай... Старшыня са-  
юзу...

— Каму што! — гіранічна, прыжму-  
рыўши правае вока, заўважыў ды-  
рэктар.

— Чаму? Ласыне стрэча з німец-  
кімі таварышамі не на карысць  
 заводу?

— Паглядзімо, як ты ўладзіў  
 гарбату.

Съмлючыся, Лемін пакінуў па-  
мішканье. Шумкін удагон яму  
кінуў запытаньне:

— У цэх?

Лабрусевіч пайшоў у пакой заў-  
 кому.

— Ты што-ж гэта, таварыш Лаза-  
 вік, дваровым рабочым стаў?

Узяўшы ў руку засынеканую бук-  
су, Лазавік абринуўся да Леміна.

— Не магу, таварыш Лемін, гля-  
дзець, калі іншыя так нядбайна  
адносяцца да свайго дабра. Замест  
таго, каб падняць і палажыць на  
месца, другі, як съвінья, возы ме-  
ды яшчэ наступіць нагою.. Німа,  
бачыш; ва ўсіх гаспадарскае жылкі,  
съвядомасцьць пролетарская як на-  
лежыць не працяла... Паглядзім,  
што робіцца на дварэ...

— Гэта, таварыш Лазавік, толькі  
часова Наша бяда, што не пасьпелі  
дакончыць пабудовы новых корпусоў...  
Прахвосты-шкоднікі і тут  
тваю руку прылажылі. А то-б пе-  
ранясьлі-б бляшаны цэх, а выраб-  
часцьць пад стрэху...

З сълясарнага цэху рабочыя вы-  
носілі гатовыя камні драбілкі. Пры-  
будоўныя мясьціны пляцу заклада-

ліся новымі гусяпадобнымі жалез-  
нымі скрынкамі. Стаяучы радкамі, з  
паднятымі ўгару пярэднімі часткамі,  
яны, здавалася, зьбліжаліся ўспырх-  
нуць і паляцець, але не хапала разъ-  
бегу.

— Г-г-г-а-а! Р-раз-зам!

Чуліся гукі рабочых, папіхаючых  
аднатонныя прылады, толькі што  
вышаўшыя з-пад зборкі.

Лемін падбег да грамадкі і на-  
тужліва прыняўся памагаць.

— Так, так, таварыш дырэктар! —  
жартаваў здаровы, асаністы съле-  
кар.

— А яшчэ паціснуць магу, — па-  
хваліўся Лемін.

— Ці лаўно руکі выпусьцілі мо-  
лат?..

Калі чарговая драбілка заняла  
адведзенae ей месца, Лемін пералі-  
чыў іх наяўную колькасць і зада-  
волена праказаў сабе:

— Вытворчасць вочавідкі расьце.  
Новая комуна дала вялікі штуршок  
выкананьню пляну... Палевіч раста-  
ропны таварыш... Адна бяда, што  
недзе складаць продукцыю...

Ён акінуў узоркам перасечаныя  
квадрацікі дваровага пляцу і заду-  
маўся. Перад ім прамільгнула ба-  
тарэй бутляў з рознымі масламі,  
шчыльна расстаўленых пры дашча-  
тым тыне. Збоку ад іх, у паўраскі-  
даным шалашы грудзіліся засекі  
вугалю. Вакол засеку туліліся адна  
да другое драбілкі. А там, за ня-  
лапым каменным будынкам займалі  
вялікі кавалак двору чорныя новыя  
перакіданкі...

— Дакончыць-бы пабудову, як-  
бы мы тады адчуvalі сябе вольна!  
А зараз даводзіцца мірыцца....  
Ага-а!

Ён крута сарваўся з месца і на-  
кіраваў у сълясарны цэх. Там ужо  
быў Шумкін. Акружаныя грамадкаю  
рабочых, яны любаваліся з трох  
братаў, новых двухцыліндровых на-  
сосаў. Разадзетыя ў зялёна-чырво-  
ныя колеры, насосы прыцягали да  
сябе агульную ўвагу тых, хто пра-  
пускаў іх нараджэнне праз свае

рукі. На насосах ляжаў адбітак баявых тэмпаў асбнага кварталу і глыбокая сывядомасць рабочых-ударнікаў.

Замілаваны ўэрокі іх творнікаў ласкалі трох харашуноў, як матка дзяцей.

— На дзесяць дзён раней тэрміну,—хваліўся адзін з сълесароў, гледзячы бліскучую поршань.

— Комуна пасабіла,—дадаў яго сусед.

Ты, хто паабапал праходу старавна ўвіхаліся каля няўхлюжых камнідрабілак, з завідаю паглядалі на насосы. Але напільнікі і долаты ў іх руках не давалі адхіляцца ад непасрэдных заданьняў.

Конвэр вымагаў бесъперабойнага пераданыя частак ад аднаго да другога.

Дырэктар з сэкратаром партколектыву замілавана глядзелі на стройны раскальханы процэс ударнае соцыялістычнае працы.

— Я гэтага рабіць ня буду. Паставілі на точку буксаў, і мушу тачыць... А то—што ні час, то ішчае... Я вам не папіхач...

— У чым справа?

Бэрэнброс паціснуў плячыма, вытарышчыў вочы і на першую хвіліну не знайшоў, што адказаць.

— Нешта здарылася?—настойней запытаў Лемін і паглядзеў на Шумкіна.

Адчуваючы сваю неправату, токар адышоў да абdziрачнага станку. Каб ня слухаць майстра, ён пачаў стукаць ключом па бакавіне станку.

Або-ж яго ня ведаеш?

— Таму і пытаю.

— Стэльмахаў сябар... Той падабраў сабе кампанію бузацёраў і вось... Запропанаваў перайсьці на некалькі часу на абdziрку вечак для драбілак, дык закаціў сапраўдны дэбош... Трэба, нарэшце, іх крыху суняць...

Лемін падышоў пад токара і упор праказаў:

— Ты гэта чаго буйніш? Чаму ты незадаволены? Мяншаюць буаіць? Не падабающца заводскія распрададкі? Скажы мне! Можа, табе ня люба ў нас працаўцаў?... Запомні, што рабочая сям'я не дазволіць разладжваць плянаў свае працы... Даволі ўжо дэбошырыць... Трэба ведаць, што ты на працоўным фронце... А што-ж, калі майстру патрабавалася перастаўці цябе на іншую операцыю? Гонар зьбіла-бр Рукі-б ад...

Токар маўчай, але адрыжкі не пададнае натуры выразна адбіваліся ў нэрвовых уздрыгах яго твару. Збялялія губы вось-вось памыкаліся выпусьціць чарговую дзерзасць, толькі рашучы тон дырэктора, за якім стаяла няўмольная прававасць, супыняла неспакойніка. Той усяго памінутна касіў на Леміна свае шарыя вочы і, мэрэмбы, чакаў ад Шумкіна абароны сваіх паводзін.

Шумкін неадбэральна ківаў галавою і ня мог захаваць заўсёды мяккага твару ад усплыўшай суроўай ухмылкі.

З бакоў зацікаўлена паглядалі на іх другія рабочыя. Здаровы чорны фрэзэроўшчык Лодысь яхідна моргай густымі вейкамі. Комсамолец Ёдкін сконцэнтраваным узоркам абводзіў вядомага яму непададніка.

— Глядзі, няхай яшчэ раз выкінеш штуку—давядзенца нам з табою разлічыцца. Не падабаецца дарога вольная, але ня зусім мяккая... Досьць...

Ружа, зьмяніўшая бялізну на твару токара, съведчыла за колкую ўразлівасць дырэктаравых слоў. Тым ня меней рабочы ўпарт маўчай, не павяртаючыся нават да гаварыўшых к яму. І толькі тады ён пусьціў на патрэбны разгон свой станок, калі Лемін з Шумкіным апынуўся пры дзівярох у ліцейню.

У ліцейні адбываўся выбарка Трэба было паглядзець, як уважніва і ўладна працаўала комсамольская штурмавая брыгада Магільні. Гэта зразу кінулася ў вочы і Шумкіну і Леміну. Яны не маглі адараўца ад разгойданых тэмпаў працы. Хлопцы абрнуліся ў адну наладжаную, складаную машыну, у якой кожная шрубка, кожны баўток займалі належнае ім месца.

Цэх тануў у шпаркі разыходзе дружнае працы Ей званілі ланцугі кранаў, яе асьвятлялі распаленія вагранкі.

Цёплая пара, выходзячы з плаўкае чорнае зямлі, туманіла працторную высокую будыніну, акрыгую промінам чырвонага адсвету. Пры сушыльнях ганарова стаялі згатаваныя формы, чакаючы скорае заліўкі. Парожнія каўши выстрайліся стройнаю шарэнгаю пры ватранцы, углядаючы ў тоўстыя гняўпорлівыя шпунты. Вось-вось спраўная, наёмчаная рука заліўшчыка ў бруднай рукавіцы хопіць за яго, паверне і выпусьціць у коўш белую жыжу вадкага жалеза. Майстар паглядае на градуснік і клапатліва азіраеца на заліўшчыкаў. Пад сітамі высокія курганкі жоўтага залатога пяску. Хутка ён ляжа тонкім прасыцірадам між съценак вычварных формаў для камнідрабілак, станкоў Сымінова, асноў цыліндровых насосаў.

Майстар не заўважае прышоўшых у цэх сэкратара партколектыву і дырэктара завода. Сёньня ён павялічыў дзённую выліўку на целых дзесяць процентаў і сочыць, як правядзенца зъменаю гэта падышаная норма. Ці-ж, можа, яго цэх вылучацца адсталасцю ад дружных пэхай? Або на ім астанецца аднікак непаваротлівасці, якая мяжуе з рвацтвам старшыні цэхкому Прыпеця? Ніколі! Штурмавая брыгада комсамольцаў, на чале з Магільніяю, заснавана не для аднаго прыгожага слова! Ды ўвесы склад рабочых ліцейні не папусьціць таго,

каб гонар „Барацьбіта“ апусьціцься хоць каліва ніжэй...

— Таварыш Бобіч!

Вокліч Леміна расплыўся ў голасе цэхавых стукаў і бразгатні.

— Бобіч!

Цёмны сылуэт на бліскучасці плаву перамяніў палажэнье.

— Ага-а..

Майстар порстка апінуўся пры сэкратару і дырэктару.

— Як з плянам?— пацікавіўся Шумкін.

— Сёньняшнью норму выканаем на процентаў дваццаць вышэй. Брыгада Магільні падала сустрэнае павялічэнне на дзесяць процентаў...

— Так што...

— Ліцейная залатае опортуністычныя прарывы Прыпеця і яго прыхільнікаў... За стопроцэнтнае выкананыне ручаю... А там усяк бывае... Магчыма, і надбавачку дамо...

Дырэктар зажмурыў левае вока і аперазаў яго вяночкам уцешлівай тонкай ухмылкі. Яна да таго была вострай і яркай, што рэльефна адбілася поўнасцю, як у листэрку, у тварах Шумкіна і Бобіча.

— А што ліцейная думае аб пераходным сцягуту?

— Я думаю, што таварышу Шумкіну вядома...

— Упусьціць кавальнаму цэху?

— Яшчэ паспрачаемся...

Бобіча пазвалі да вагранкі.

Шкадуючы аб недасканалым абсталіваныні цэху і нарастаючай яго цеснаце, дырэктар з сэкратаром скаваліся за дзівярыма.

— Ты куды?

— Забягу ў контору. А ты?

— Наведаю паседжаныне бюро ячэйкі кавальнага цэху. Не пазніся-ж у становую...

— Памятаю.

Шумкін пайшоў да маленькага будынчку плянавага аддзелу, у вокнах якога яскравіла празрыстае

## Ц. ГАРТНЫ

съятло. Калі ён узыходзіў на трохступенчаты ганак, то, аглянуўшыся, заўважыў, як Лемін хаваўся ў дэверах табэльнае.

„Леміну таксама не мяшала-б тут быць“, —схапіўся Шумкін, але не паспей спыніцца на гэтым сваім рашэнні, як яго пераняў у дэвярох Гальмерын.

— А я па цябе... Чакалі-чакалі і...

— Ну, як Аблойскі сябе трymае?

— Упарты не прызнаецца... Справа-  
буе нават кідацца ў атаку... Злосна...

— Іш ты яго... Чакай...

Аблойскі не звярнуў увагі на прыход сэкретара колектыву, падвышаным голасам накідаючыся на Гальмерына, Ціханава і Галамача. Адміністрацыя заводу, партыйная організацыя цэху, сотні іншых прычын прыцягліся ім у сваё апраўданыне.

— Гэта на мяне выдуманы паход, Лемінава тактыка... А я... Можаце здымаш з працы — я буду апэляваць да ЦКК, а праўда...

Але ў адрыўных дэзмутых сказах Аблойскага відна была непрыхаваная манэра ўскласці сваю віну на другога. Гэта адчувалася ўсімі прысутнымі, гэта бачыў і сам Аблойскі. І калі Шумкін узяў слова і ў маляўнічых, неаднорынх доказах распрануў увесь зъмест Аблойскага выступлення, яго тактыку наступу, то ўсе ўгледзелі, які густы і зацяты опортунізм хаваўся пад яго напускным абурэннем і стараннаю самаабарону. Бюро ячэйкі, многа разоў сыгналізаваўшае Аблойскаму аб яго паводзінах, поўнасцю прыняло тэзісы сэкретара партколектыву, вынесшы аднаголосную па станову:

„За выразна выяўлены опортунізм на практицы, вынікам якога зьяўляецца псути Ліндусам дваццаті пар ціскоў, разлад у разьмеркаваныні працы, паслабленыне ў кіраўніцтве цэхам, прасіц адміністрацыю заводу зъняць Аблойскага з пасады майстра цэху... За ўпартасць адстойваныне сваіх памылак і аба-

рону опортуністычных паводзін вывесыці яго са складу бюро ячэйкі.

На месца т. Аблойскага прасіц адпаведныя організацыі назначыць т. Друка. Пастанову давесыці да ведама бюро партколектыву і праца-  
ваць на агульным сходзе ра-  
бочых цэху...“

Сырэна высьпейвала восьмую гадзіну. Яе зацяжныя гукі праводзілі бюро цэх'ячэйкі на чале з сэ-  
кретаром партколектыву да за-  
водзкае сталовае.

Калія бляшанага цэху, як гном, вынік аднекуль Радэвіч. Пераняўши дарогу кавалём і Шумкіну, ен рас-  
сыпаў папічлівымі сказамі па ад-  
рэсу сэкретара партколектыву.

— І дзе-ж ты падзеўся? Абегаў увесь завод, контуру і заўком-  
няма... А Лабрушэвіч не дае супа-  
кою — шукай ды шукай Шумкіна.  
Усе ў зборы, а ты...

Разньятыя рукі культпропу заў-  
кому супынілі дваіх суседаў Шум-  
кіна.

— Сарвецца, кажу табе... Хутчэй!

— Чаго цябе дрэнчыць? Як утрапе-  
нёны..

Радэвіч у момант згубіў рэз-  
васць і разьюшанацца... Пад-  
няўшы высока бровы і злажыўши апушчаныя рукі, ён сышоў у бок, прапускаючы наперад сябе сустре-  
тых таварышоў. Шумкіна за-  
увага паказалася Радэвічу вострай і ўшчунілай, культпроп заўкому не зноходзіў за сабою гэтае віны.  
Наадварот, ён лічыў сабе за за-  
слугу спрытна і ўдала організава-  
ную стрэчу вэтэранаў працы „Ба-  
рацьбіту“ з нямецкімі гасціямі. На  
гэта ён не пашкадаваў ні працы,  
ні старанніяў. Тры дні аддаў на  
ўпартую бегатню па крамах і ў  
ЦРК, па цэхах заводу, у ЦК саюзу  
мэталістаў. Майныстка Пястроў-  
ская да адзёрвянення пальца  
ляпала позвы лікам сотні... А тут...  
Было ўразлівай недаацэнкай з  
боку таварыша Шумкіна...

## НАПЕВЫ СЫРЭН

І Антон закусваў горкую пілюлю ненадзеным у абед абаранкам.

Але ён сам сабе не паверыў, што гэта яго раптам ахапіўшая і няўмеру расплыўшая крыва да так-же нечакана і зынікла, толькі на яго дыхнула цёплае паветра сталоўай. Радэвіч імгненна прарэвізаваў пачутае ад Шумкіна і вывеў, што сэкратар партколектыву не ўкладваў у свае слова жаднага яхідства. У сказаным ім зусім не мясьцілася ні папроку, ні ўшчунку.. Адкуль гэта яму надало...

Антон паглядзеў у дзівярох на Шумкіна і стрэў з яго боку за-ўсёдную плаўкую ўсымешку, мяккі, як шоўк, узорок сініх вачоў, гасьцінную міну. Ён ія мог не паці-шучь сябе ў залішний гарачлівасці і зрабіў гэта рашуча і цвёрда.

Цеснае нізкае памяшканье пад-рапараованай сталойкі выглядала съвітошня і ўрачыста. Акленае новымі белымі шпалерамі, яно купалася ў нарадных хвалях лямпінага съвітла. За густа, адзін пры адным, расстаўленымі сталамі, пад белымі цыратамі сядзелі скліканыя старыя рабочыя барацьбітуюцы. Адну з лавак займалі німецкія госьці—лейпцигскія мэталісты. У прагалках між сталой і дзівярэй, на кожнай вольнай мясьціне стаялі барацьбітускія актывістыя. Чулася рэзвая, бадзёрая гутарка... Старыя сълесары, такары, ліцейщицы, пакінуўшы за сабою дойгія гады працы, сышліся правясьці час за шклянкаю гарбаты ў таварыскай гутарцы. Яны прынеслі з сабою яскравыя ўспаміны мінультых часоў і празрыстыя надзеі на наступнае. У закаржэлых маршчы-штых тварах, у зоркіх гаручых вачох, у прыгнутых сыпінах і на-мазольных руках напісаны доўгая гісторыя засяцтай працы. Але цяпер цяжар і прыгнёт гэтае працы астаў-ся далёка пазадзе, за глыбокаю разораю, што падзяліла жыцы ё на

чорную, праклятую пору царызму і яскравы, урачысты час Кастрычнікавай рэвалюцыі. Ад дванаццаці-гадзіннага працоўнага дня ў цес-ных брудных будках-майстэрнях, ад няшчаднай эксплóатацыі дарма-едамі-гаспадарамі да сямігадзінкі ў съветлых прасторных корпусох з працаю для сябе самога і для ўсіх, во, што тут, што ў Менску, на Беларусі, ва ўсім вялікім СССР. Ад змаганьня за соцыялістычнае вызваленіне да ўрачыстасці перамогі.

У кожнага ўнутры бурліць праг-нае жаданьне сконцэнтраваць ба-гацьце перажытага і ў некалькіх гарачых, шчырых словах вылажыць перад усімі.

За кожным з іх свая асаблівая, востра цікавая паласа барацьбы, надзеі і чаканінья. А зараз—усе, як адзін, гаспадары і творнікі...

Але слова Лабрусеўіч дае тава-рышу Шумкіну. Усе змаўкаюць і настараражаютца—у сталоўцы заня-ноўвае ціша. Дзесяткі воч накіроў-ваюць пільныя ўзоркі ў асярадка-ваны разумны твар сэкратара парт-колектыву.

„Таварышы!—гучаць яго тэна-ровыя гукі, мяккія ў расьпеве і загартаваныні сваёй бальшавіц-кай накіраванасці:—сёньня тут сабралася ўся перадавая грамадз-касьць нашага заводу, увесе наші актыў. Мы сышліся сюды для таго, каб ў цеснай таварыскай сям'і пра-весці некалькі вольных гадзін. Але і нашу сёньняшню стрэчу мы прысьвяцім вялікім заданьням со-цыялістычнае стройкі. Мы ў іх-тих нязвычайных абствінах мусім за-сьведчыць нашу братнюю сувязь з німецкімі таварышамі, наведаў-шымі нас. Разам з гэтым мы пе-радаем у шэрагі нашае ленінскае партыі дваццаць пяць лепшых ста-рых рабочых, але новых бараць-бітую на фронце пабудовы соцы-ялізму. І, нарэшце, мы звязраемся ад усяго нашага барацьбітускага колектыву з адозвай да ўсіх мэта-

## Ц. ГАРТНЫ

лістаў БССР узмацніць тэмпы свае працы, падвысіць вытворчасць, адказаўшы гэтым на шкодніцкую дзеянасць рэшткаў контррэволюцыі і яе агентаў. Няхай жыве правадыр соцыялістычнага будаўніцтва УсеКП(б)!"

Сталовая затраслася ад бурлівага выбуху доўга незмаўканых воллескаў. Яны калыхалі згушчанае паветра і драбязлі прыцішаным дзвэнгам па шыбах вакон. Зылітая у адно цэлае, радасная ўхмылка роўна лягла на суворыя нажылыя твары старых і на вясёлыя твары маладых. У расхваляваным пролетарскім пачуцьці, выплываўшым знутра ажыўленым віруочым настроем бадзёрасці, съвяцілася яркае ўверра і цвёрдая ўпэўненасць.

Больш казаць нічога не патрабавалася-б, але новыя прамоўцы яшчэ глыбей варушылі раскалыханы настрой сходу. І іх зазыўныя слова, купаючыся ў паўторных уздымах гучных воллескаў, прасычалі ваяўнічасцю вышыню ўрачыстасці.

У гэткі момент нельга маўчаць.

І тыя, хто заўсёды ашчадзіўся на слова, замяняючы іх дзеяньнем, хто-б яшчэ працягаў хаваць у спратах свайго нутра, зараз адчыніў вусны.

Загутарылі адзін за другім, для каго быў прысьвечаны сход—узялі слова вэтэраны працы.

„Капіталісты нажываліся на нас і нажываюцца на нашых братох, што жывуць у буржуазных краінах, а мы, таварыши, працуем на сябе: кожны на ўсіх і ўсе на аднаго, і пасльпяхова выпаўняем пцігодку ў чатыры гады. Партыя вядзе праўльную лінію, мы за яе змагаемся і пабудуем соцыялізм!”,—сказаў сълесар з 53-гадовым працоўным стажам, т. Левін.

Яго аднаміліец, бляхар, у якога дваццаць гадоў працы пазадзе, звярнуўся да непартыйных рабочых „стаяць на варце соцыялістычнай прымесловасці, як Чырвоная

армія цвёрда стаіць на варце краіны саветаў”.

З адноўкавым стажам столя Зубкоўскі:—„уступаючы ў партыю ў адказ малаверам і ныцікам, ён упарт будзе змагацца за сопыялізм”.

Бляхар Гольдбэрг сваім уступам у шэрагі УсеКП(б) выказвае сваю чуласць на адозву ЦК.

А сълесар Рольбэйн, становічыся партыйцам, заклікае пасльедваць за ім усіх старых рабочых, каб разам упарты і аддана змагацца за генэральную лінію партыі.

Гэта бачаць нямецкія госьці і захапляюцца tym уздымам і энтузіязмам, які валодае іх саюзнымі таварышамі. Цяпер дападкія саксонцы ясна разумеюць, у чым хаваюцца бачаныя імі посыпехі ў будаўніцтве і зробленыя дасягненымі ў замацаваныні дыктатуры пролетарыяту. Яны ня могуць не падзяліцца з барацьбітойцамі сваімі васторгамі і захапленнем.

„За некалькі дзён, што мы праўлі ў вашай краіне, мы пасыпеліса многім пазнаёміцца. Мы констатуем ваши вялікія дасягненыні. Мы схіляемся перад вашымі перамогамі.

У нас-жа, у Нямеччыне, рабочы зарабляе столькі, што для працыцца мала, а з голаду памерці нельга,—кажа саксонец Дарынберг”.

І яшчэ не пасльпявае ён злажыць губы, як дзесяткі пруткіх жылістых рук зрываютъ яго з месца і паднімаюць да столі, дзе лунаюць незамоўкшыя слова.

Паседжаныне закончылася прыняццем адозвы. Дробны, рухавы Бобэрман прачытаў яе прысутнымі і папоўніў падняццем рукі аднагалоснае яе прыняцце.

Словы адозвы глыбока заселі ўнутро кожнага рабочага, і пад іх уражанынем, задаволеныя праведзеным часам, яны расходзіліся па фатах. Многія з іх зайдраа а сёмы

## НАПЕВЫ СЫРЭН

гадзіне павінны зъявіцца на працу, ну што-ж! Яны адпачывалі і адпачылі! І, вярнуўшыся да станка, прымуцца за работу з новымі, асьвежанымі сіламі...

Апошнімі апаражнілі памяшканьне сталовай трыкутнік сумесна з рэдактарам шматтыражкі. Яны выказалі падзяку работнікам за акуратнае абслугоўваньне сходу і разьвіталіся з імі.

На дварэ стаяла марозная ноч.

Яснае неба глядзелася ў расстаўленыя па двары заводу ліхтаркі нявыразнымі ў іх проміне зоркамі.

З цахоў выліваліся мэталёвыя напевы працы. Зблізу яны драбіліся на сотні рознастайных гукаў, на многалікія тоны посывітаў, на цягучыя дзвэнгі і на грубыя бразгі.

У ціхім паветры, вылятаючы з цесных будынкаў, гэтыя гукі, дзвэнгі і бразгі зъліваліся ў адзін грамучы тон-гул, які важкімі пералівамі нёсьцца кудысьці ў бок адкрытае лугавое прагаліны. У сваім разьбеку пералівы шырыліся, распльываліся, ахапляючы вялікія прасторы галу і раскідаючы ва ўсе канцы перапэўняла водгукі рэха.

З індустрыйяльнага кутку усходній ваколіцы гораду глядзелі ў бок „Барацьбіта“ празрыстыя чатырохкутнікі заводскіх вокан. Ляцелі, не далятаючы, пукі большых і меншых іскраў.

На заводскім двары, пры будынках цэхавых корпусоў калыхаліся чорныя сылуэты вартавых міліцыянераў. Ухтаныя ў цёплія гаматныя браваркі ды ў высокія лахматыя манджурскія шапкі, яны нагадвалі паставых на фронце.

— Зазірнем у бляшаны? Ён у нас, звычайна, пасынкам,— запрапанаваў Шумкін,

— Пара ўспомніць і пра сон.

Бурэвіч чмыхнуў носам і прыжмурыў свае паніклыя вочы.

— Гультай ты, Евель.

— Змарыўся за дзень...

— Ну, ужо гэтаму не паверу.

— Я цалкам з ім згодны,— падтрымаў рэдактара Лабрусэвіч.

— І-ы, чорт іх пабраў! А лічыцца моладэй! Што-ж будзе-э...

— Ня ўпікай толькі... Іншыя старыя й два разы мацней нас, маладых.

Над Бурэвічам махнулася рука дырэктара, але ён ухіліўся, ня даўши ёй апусьціцца на тоўстую вушатку.

— Вымятайцеся к...

Лабрусэвіч адказаў разьвітаннем, якога, аднак, не пачулі ні Шумкін, ні Лемін. Яны ўжо ўваходзілі ў невялічкае памяшканьне бляшанага цэху. Збоку аставалася пудзільня, а ззаду закройная. Цэх не зъмяшчаўся ў адным месцы, а дзяліўся па аперацыях на некалькі частак. Куды яны накіравалі, там кляпалася пасуда: малакамэрь; ночны, вёдры, падзілкі. Тая-ж конвеерная лента абігала дзесяткі рабочых і работніц (у бляшаным цэху шмат работніц), у канцы сваім падаючы гатовую продукцыю. Гэтай продукцыяй было завалена ўсё вольнае месца памяшкання; стосы начваў і слупы зложаных пабеленых і яшчэ цёмных вядзёў хаваліся пад куртатым капяжом, не абараніўшыся ад сънегу і галалёдзіцы.

У цэху стаяў суцэльны, незмаўканы трэск і бразгатия. Дзесяткі адценінью розных гукаў складалі сабою бесканцовы мотыў трапяткога, дынамічнага нэгрыянскага джаз-банду. Вуши лавілі саладжаныя напевы саксафону і рэзкія ноцы гавайскай гітары, зацяжныя піскі джац-флейты і завываныні джац-піл. Пад гэту музыку ўвішліва мatalіся рукі і апускаліся драўляныя ды жалезныя малаты, увівалися вострыя ножніцы. Шырокія лісты чорнай і ацынкованай бляхі, імітуючы раскаты аддаленага грому, згіналіся ў руках бляхароў, мэрэм-бы баючыся пападаць пад ногны і малаты.

## Ц. ГАРТНЫ

Шумкіна з Леміным сустрэў за-  
ўёды вясёлы, жыцьцярады бляхар  
Шапіра. З адкрытым добрым тва-  
рам, сухім і жаўтаватым, ён пачаў  
скардзіца таварышом аб непалад-  
ках у цэху. Цэх недастаткова на-  
гружены працаю, обмаль волава  
для цынкаванья, і вынікам — мармы-  
таньне рабочых. Каб ня гэтыя пры-  
чыны, цэх не астаўся-б настолькі,  
як ён астаўся, ад другіх. Шапіра  
ня хашеў-бы зваліваш віну на об-  
ектыўныя абставіны: ён гэтага ні-  
колі сабе не дазваляў і добра раз-  
умеў подобны манэўр у руках  
опортуністаў, але ў даным выпадку  
даводзіца на гэта спаслацца. Вось  
ён бачыць па настроі самога ды-  
рэктара, што справа заключаецца,  
галоўным чынам, у падагрузцы  
наўфабрыкатамі. А з боку рабо-  
чых — ці-ж не аднае сям'і настой-  
нае старанье, баявое захапленыне  
працаю. Праўда, Шапіра ня скры-  
вае — цэх даваў прарывы: нагляда-  
ліся прагулы, спазыненіі, лятун-  
ства, было шмат захворваньяў,  
але зараз — толькі-б работа, цэх  
увайшоў-бы ў спрэчку за пера-  
ходны съязг, цэх...

І на твары Шапіры шчыры жаль,  
што іх цэх вымушаны быць пасын-  
кам, аставацца пазадзе другіх...

— Нядобра, таварыш Лемін,  
крыўдна, таварыш Шумкін.

— А што-ж зрабіць, гэта часова..  
Праз месяц...

— Га-а-а! І вы тут!

Радэвіч зьняў кепку і анісаў ёю  
эліпсіс.

— Адкуль ты, як гном?

— У палуднай быў.

— Не забываеца...

— Паверыце, не. Цягне пагля-  
дзець, паспрабаваць кожнае опера-  
цыі, ці не забываеца работа. Пры-  
вык, зацягнула... Або я быў дрэнным  
бляхаром?

— Варочайся пазад у майстэр-  
ню, — пажартаваў Лемін.

— З ахвотаю!

Радэвічавы бровы падняліся ўга-  
ру, бліснулі бялкі, і галава прыня-

ла косае палажэнье — яго хара-  
тэрная поза ў хвіліны вострава  
недаўменнага зыдзіўленья..

— Або, што я выгадаў, ачуўшыся  
заўкоме, ні шэлегу.. Партыя па-  
трабавала — павінен, а дасьцё волю.  
заўтра-ж даю вам ударную норму.  
Забачыце.. Га-а-а?

— Папрацуй, браток, яшчэ не-  
час на сваёй пасадзе.. А то я ба-  
чу, што вы, бляхары, як па згаво-  
ры, вельмі туго паддаецца на вылу-  
чэнье.. Вось і таварыш Шапіра —  
колькі разоў мы яму прапанавалі  
іншую працу, дык не-э. Як упёрся —  
хочы ты ланцугом адцягай з бля-  
харні. Дзіўны-і!

Шапіра распілыўся ў іявінну  
ўхмылку і паказаў свае белыя зубы.

— Таварыш Шумкін, які з мяне-  
інструктар цэрабкоопу або загад-  
чык базы? Я малаграматны.. Пры-  
гэтым я ўраджоны рабочы. Да-  
мне каваць малакамэры, стукаць  
малатком, рэзак ці бляху — я рыцар.  
Тут маё асяродзьдзе, а там...

Шапіра адмахнуўся рукою і атры-  
маў упічышча ад Радэвіча.

— Няпраўда, таварыш Шапіра..  
Часам і са мною даводзіца так..  
Але то неправідловыя разважаныі..

У баку, пры кавадле, пачуўся  
раптоўны рогат. Яны павярнуліся.  
Дзіве работніцы інструктавалі ды-  
рэктара ў правільнym триманьні ма-  
латка пры загіне ведззерных рубцоў.

— Гэта табе, даражэнкі, не пры-  
камня драбілках, — жартавала вясё-  
лая, рухавая работніца Гальпэрман.

— Цяжэй?

— Калі не цяжэй, то складаней...

Ухмылка сарвалася з Гальпэрман-  
авага твару і, як электрычнасць, мігам  
абегла зацікаўленыя твары  
вёрткіх пілявых работніц.

Яны лагоднымі ўзрокамі правод-  
зілі з майстэрні Шумкіна, Леміна  
і дурасцілівага Радэвіча.

Хвілін праз дзесяць Шумкін з  
Леміним апнуліся ў кавальнym  
цэху. Яны абышлі другія цэхі па-  
між складаў вугалю і жалеза і на-

## НАПЕВЫ СЫРЭН

кіравалі з задняга ўваходу ў будынак кузні. Па дарозе вышаўшы імі Радэвіч няпрыметна зыўк.

— І тут спаборная праца разгорнута ва ўсю! — заўважыў Шумкін.

Але Лемін не насьнеў адказаць, як калі іх ачуўся, вярнуўшыся з командыроўкі за вугалем, каваль Шымрот.

— Ужо-а і ты тут? — выказаў зъдзіўленьне Лемін.

— Як бачыш. Кончыў заданьне за неіасрэднюю працу.

Шырокі мілы твар Шымрота пя мог захаваць у мяккім выглядзе воч удзячнай яму загартаванасці і цвёрдай ращучасці. У кожным слове Шымрота гучэла зацятая адданасць прадпрыемству, соцыялістычнай стройцы. Яго ўся істота прасякнута кіручым задзёрам праўнага захаплення.

— А цяпер што робіш?

— Пры молаце.

Шымрот працягнуў брудным рукавом па запацейшым лобе і пакінуў на ім некалькі чорных рысін.

— Усё-б нічога, але ў вочы смаліць.

— Ты-б насіў ахоўныя акуляры. Маеш?

— Во-ва!

Ён спрытна падзеў выпуклыя цемна-сінія акуляры і паглядзеў на таварышоў.

— Чаго-ж, добра, — заўважыў Шумкін.

— Ня зусім: пацеюць і пыляцца. Мішаюць сачыць за коўкаю і расьцяжкай... Так лепш.

Шымрот абярнуўся ў бок печы: яго кликалі.

— Ну, а як з вугалем?

— Лемін ведае...

Ён ужо ступіў пару кроکаў назад, але захацеў пахваліцца:

— Быў на шахтах і прабаваў работу забойшчыка. Нічога! Хоць-бы што. Пасылайце — з ахвотаю паеду.

Шумкін адабральна паківаў гаваю.

— Да ты і ў нас прыгадзішся.

— Калі партыя прыкажа, я гатоў і ў агонь, і ў ваду...

Лемін аддзяліўся ад іх і падышоў да крайняга горна. Пры горне ішла коўка губак. Малады малатабоец неразылічана стукнуў малатком па краі губкі і зьбіў яе з кавалда. У момант малатабоец назіраў паказальныя ўдары з рук дыврэктара.

— Гэта я разумею! — гукнуў з падсуседняга горна, съмяючыся Жук.

— А што, мо' так, як ён?

Малатабоец завідлівымі ўзрокамі нраводзіў з цэху позных, дбайных яго паведнікаў.

На зайдра расклейеныя па цэхах і на двары заводу афіши абавязчалі пра грамадзкі суд над бракунамі, контролёрамі і прыёмшчыкамі і двумя рабочымі. Паведамленыні выклікалі вострую зацікаўленасць з боку рабочых.

— Суд? Ссу-уд?

— Так, суд! А што-ж іншай, суд!

— Яны варты гэтага!

— Хто?

— Коўш, Ліндус, Стэльмах...

— Варт, варт...

Весткі пра суд хутка абыглі тэрыторыю завода, склады, цехі, становую, контору, ня мінаючы жывое душы. Прозьвішчы падсудных набывалі шырокую вядомасць, скланияючыся і пераказываючыся на дзесяткі ладоў. Сотні воч зымяралі іх вострымі, настарожлівымі ўзрокамі. Падсудныя рабіліся героямі дня.

Але выхаваўчае значэнне суду, яго сур'ёзнасць трымалі рабочых на ўзроўні таварыскай лёяльнасці. Ніводзін і не памыкаўся выходзіць з яе рамак, каб дачасна рабіць намёк няпрыязнасці да правінных таварышоў. Адзначаныне сваіх адносін да падсудных кожны барацьбітвец адкладаў да пасъля суду.

Разгляд справы і паводзін падсудных самі акрэсьляць таварыскія погляды на іх. У кожным разе узынты па ініцыятыве рабочых

## Ц. ГАРТНЫ

грамадзкі суд дасьць належанае заслужанае віноўнымі пакаранье.

Рабочая з няцерпам чакалі канцу працоўнага дня, каб паслухаць судовы процэс. Бач, гэта-ж будуць судзіца сябры іхняга колектыву. Можа, многія ўскосна павінны ўтым, што не прылажылі з свайго боку патрэбных мераў, каб пасобіць навытрыманым, распушчаным сябром выжыць свае шкодныя недахопы.

У кожнай страце, у драбнейшай исуце, у праявах нядбайнасці і рвачства хаваеща выразная небясьпека наладжанай, плённай працы зъяднанага колектыву. Выяўлены недахоп у дзейнасці кожнае адзінкі кладзеца плямаюна агульныя вынікі.

„Барацьбіт” — аграмаджанае прадпрыемства рабочае клясы, яе кірауніка, камуністычнае партыі, усяне савецкае краіны. Іх колектыв — адзін з атрадаў на фронце рашучага змаганья за соцыялістычнае будаўніцтва. Як цэманtam, зыліты і зъяднаны аднымі інтэрэсамі, аднай воляй, аднымі імкненнямі ўсе пролетары... Яны кладуць фундамэнт соцыялізму.

Гэтыя вялікія, неасяжныя ў сваіх размахах і незъмярымыя ў сваёй вагромнасці зыркія, уздымныя ісьціны прасяксюць нутро барацьбітойцаў.

Гэтыя ісьціны кальшашуць іх разгойданыя пазываныні, уздымаюць ружовыя надзеі, параджаюць баявыя настроі і сеюць рэволюцыйную трывогу.

Суд!

Брак!

Іскрамі вылятала з-пад кожнага ўдару молата, з-пад хуткіх повертаў станкоў, з-пад вострых разцоў, з полымі жухаеццых горнаў.

Электрычным токам гэтыя слова абягалі пераплёты шнуроў, гудзелі і завывалі ў бляшаным візгу, у гучным дзвагу пнэуматычных вяліканіаў, у шыпеньні наждачных каменяў, мігаючы пры кожным станку.

Брак!

Суд!

А чацьвертай гадзініе!

Ці хутка сырэна?

Заўсёды перапоўнены людзьми шумлівы і бурлівы заводзкі кляштар на гэты раз прыняў нязвычайны выгляд. Набіты да адказу, ён мог зъмісьціць усіх жадаючых прысутнічаць на судзе.

Сотні скрыжаваных, напружаных узроакаў пільна накіроўваліся туды на цесную сцэнку, дзе звычайна з чырвоным сталом сядзей прэзыдууму сходу ці нарады, а зараз знаходзіліся судзьдзі. Праўда, і судзьдзі свае, знаёмыя, толькі што пакінуўшыя станкі і молаты, напільнікі і сувёрлы і заняўшыя месцы за гэтым сталом. Іх пяцьера чалавек старшыня суду і чацьвера засядзяцеляў-членай.

Пасярэдзіне стала, якраз супрощаючы праходу, таварыш Карабоў. Суправад міна на круглым асерадкаваным твары, уроўнаважаная думка над лахматымі валасамі. Празрыстая шэрыя вочы кідаюць вострыя ўзоркі.

Заспакоены выгляд надае сур'ёзнасці і без таго сталаму і стойкаму сълесару з цікаўскім значком на чорнай шатынавай рубашцы.

Цьвёрдая крэпкая рука, толькі што выпусціўшая напільнік, занята тонкім чырвоным карандашом, які выводзіць запісы, другая — званком, якім адчыніцца паселжаныне суду.

Але Карабоў, яго старшыня, не хоча перабіць зацікаўленага, папярэдняга азнямлення прысутніх з другімі членамі суду і з падсуднымі.

Правы сусед Карабачова, Яку́т Брыль, каваль. Непаварушна позадае магчымасць выгледзець яго задуменны твар, абкарункаваны рыжаватай тасьмою валасоў, яго ніпрычэсаную голаў і нахмуранные бровы, наложенныя на стале руки, з доўгімі рукавамі суконнае шэрае жакеткі.

Якаў Брыль уважліва пазірае на свайго левага таварыша Залмана Гегера. Хударлявы, з упалымі шчокамі, ён нэрвова юзіць на месцы, шустра раскідаючы пільнымі ўзоракамі па клубу і рэплікамі паміж сваімі суседзямі-таварышамі.

Другія два члены, што сядзяць па краёх стала, сівы дзядзька Сокалаў з такарнае і камсамолец Пышкін з ліцейні, напружана чакаючы кіўка рукі старшыні.

Усе разам, нават з Каравоўым, яны хвіліна ад хвіліны паглядаюць на падсудных, скромна і прыніжана стаячых налева ад судовага стала, пры ніzkім паркане сцэнкі.

У іх вачох несхаваная вінавацьць бліскае вільготным памутненінем. Нэрвовыя ўздрыгі здбіваючы нутраное хваляванье.

Ужо ў самай увазе да іх з боку сотняў рабочых відзён пачатак прысуду, строгага і ўшчуннага. І сорамна падняць вочы і балюча выцерпець папрокі. А зараз, во... Падсудная напружана чакаючы званка і съледам—пасяджэннія суду адчыненым. Спадлоб'я, наўскаскі яны кідаючы адрыўнымі ўзоракамі на старшыню, але зусім неспадзявана іх пераймае званок.

— Таварышы!

Звонкі барытон Каравоўа заварожвае прысутных настарожлівай цішою.

Пасяджэнніе грамадзка-політычнага суду рабочых заводу „Барацьбіт“ у складзе старшыні т. Каравоўа і чатырох членаў суду—тт. Брыля, Гегера, Сокалаў і Пышкіна з удзелам рабочых абвяшчаю адкрытым. Суд мае разглядзець справу па абвінавачаныні рабочых Каўша і Стэльмаха—у нядбайніх адносінах да вытворчасці, Ліндуса і Міскі—у непапярэджаныні гэтага. У выніку чаго з выпушчанай імі продукцыі было забракавана 150 сувядлоўных варштатаў... Пры гэтым Ліндус яшчэ займаўся рвацтвам (выпісваў па некалькі раз работу, якую яи выконваў сам, а за яе атрымліваў гроши).

Судовым следствам устаноўлена, што ў той час, калі рабочыя заводу „Барацьбіт“ пад кіраўніцтвам комуністычнага партыі напружвалі сілы на адшуканье і ўводзіны рабду новых мэтадаў працы з мэтаю пасльховага выкананія прамфінпляну і падняцца якасці продукцыі, уносячы прапановы, падаючы стрэчныя пляны, організоўваючы штурмавыя брыгады,—у гэты час паасобныя адзінкі з рабочых выпіхалі свае асабовыя інтарэсы вышэй інтарэсаў прадпрыемства, выяўляючы нядбайніцу і ня цікавячыся паляпшэннем якасці продукцыі. Судовым съледствам таксама выяўлена, што заводская і цэхавая адміністрацыя не з належнай пільніцтвом віла нягляд за вытворчасцю.

Съледам старшыня суду праверы ѿ наяўнасць падсудных і выклікаў першым Каўшам.

— Таварыш Коўш, вы лічыце сябе вінаватым у прад'яўленых вам праступках?

Няўверана і конфузліва, то бялеючы ад няёмкасці, то чырванеючы ад сораму, Коўш падняўся з месца і не па настроі цвёрда і павінна праказаў:

— Прызнаю сябе вінаватым у тым, што зрабіў благі ўчынак, прыняўшы нядобраякасную продукцыю і выказаўшы гэтым свае антырабочыя недастойныя партыйца паводзіны... У далейшым сваёю адданаю працаю, я заявляю суд, сумею пакрыць сваю віну перад рабочаю клясай...

Ён запяўся, падбіраючы далейшыя сказы, а ў гэты момант адзін за другім іншыя падсудныя абвяшчалі сваё далучэнніе да Каўшовага прызнання. Апошні з іх, Ліндус, заключыў сваё прызнанне наступнымі словамі:

— Так, браткі, я зрабіў шмат дрэннага. Я паказаў сябе благім рабочым. Раней, будучы партыйцам, я апаганіў годнасць члена партыі і быў выключаны з яе шэрагаў... За-

## Ц. ГАРТНЫ

раз, вось, я моцна ўшчуваю сябе за праробленае ў мінульм і абяцаю суду і ўсім прысутным таварышом рабочым (ён абярнуўся на залю), што суд—гэта мяжа, па другі бок якое апніцца новы, другі, адроджаны Ліндус.

Заява падсудных знарушила хаду судовага допыту. Ужо па яе тону можна было дагадвацца, аб магчымым павароце процэсу і аб яго агульных рысах. Вынікі суду можна было таксама прадбачыць...

Але ўвага судовага разгляду не зъмяншалася. Залія не радзела ні адным чалавекам.

Адноўленыя допыты падсудных з боку старшыні і членаў завострывалі агульную цікавасць да процэсу. Залія рэагавала на кожнае пытанье і на кожны адказ. Поза і міміка, настроі і тон у голосе падсудных аднакава поўна адбіваліся ва ўражаннях прысутных... Каянне, прызнанье віны сустракала адбраньне, увільванье, спробы хітрыць справадзіліся глухім, але награжальным гоманам асуджэння...

Гэта яскрава адчувалі падсудныя. І за кожным адказам гучэла ўсё большая шчырасць у іх пакаянні...

Суд зацигнуўся на сем гадзін. Ужо многа разоў прапняяла сырэна... Але яе гукаў нікто не зауважваў... Яны не даходзілі да вушэй прысутных на судзе, пільна адданных слуханью судовага процэсу, у якім, як на экране, майвалася багатая карціна заводскага жыцця. Выпукляліся звычайна няуважлівия, але даволі харктэрныя яго бакі. Як з-пад схову, вымаліся і паказваліся рознастайныя асаблівасці, часта невядомыя і дзіўныя, часта цікавыя і пажаданыя.

Паўставалі зусім у новым съявле блізкія па рабоце суседзі, расчыняліся спраты іх нутра, іх якасці,

ці, як рабочых, партыйцаў і бацацьбітоў за соцыялістычныя сасоты.

Звычайны, уяўлены съвет цэжу выглядаў зусім інакшым, бацацьшым у сваіх жыцьцёвых пэрыптыях і разгоністым у працоўных называх.

Суд, як вучоны анатом, раскладаў цела заводу на яго суставы, частачкі і дэмонстраваў іх пераррабочымі ў яскравых прыкладах унутранай цэлевай, непарышай сувязі, у бліскучай мэтаймкенасці...

А другой гадзіне иочы нязменшаная і адным чалавекам колькасць прысутных настарожліва праслухала прыгавор.

„Учынак, зроблены таварышамі Стэльмахам і Міскай, заслугоўвае зьняцца іх з работы, але, прымаючы пад увагу прызнанье імі сваіх памылак і падачу заяў аб іх папраўленыні, абвясціць ім суроўую вымову, пазбавіць назывы ўдарнікаў, абвясцішы ілжэударнікамі, даўшы магчымасць загладзіць нанесеную шкоду і прыкладнай работай дамагчыся званнія ўдарнікаў.

Адабрыць рашэнье партколектыву аб абвяшчэнні Міску вымовы.

Тав. Каўшу, старшаму контролёру, абвясціць вымову.

Тав. Стэльмаху абвясціць суроўую вымову, зьняўшы з работы старшыні вытворчага сэктару.

Тав. Ліндусу абвясціць суроўую вымову з папярэджаннем.

Грамадзкі суд заклікае рабочых „Барацьбіта“ больш ашчадна адносіцца да прылад, скарыстоўваць усе сродкі для зьнішчэння браку, ліквідацыі прарыву і выкананняя прафінпляну.

Грамадзкасць павінна адказаць злачынным элемэнтам яшчэ больш-

## НАПЕВЫ СЫРЭН

шай хваляй сваіх прапаноў, ідучых  
на палепшанье вытворчасці.

Грамадэкасцьць патрабуе ад за-  
водзкай і цэхавой адміністрацыі  
тэхпэрсоналу безадктадна рэага-  
ваць на прапановы рабочы, пра-  
водзячы іх шпаркім тэмпам у  
жыццё.

Пастанову грамадзка-політычнага  
суду апублікаваць у друку".

Словы прыгавору патанулі ў  
гучных зацяжных волесках сотняў  
присутных.

Тыя, што не маглі прысутнічаць  
на судзе, назаўтра чыталі яго па-  
станову ў расклееных па цахох  
абвестках. Радэвіч старанна і аку-  
ратна павыводзіў галоўныя месцы  
у прыгавары і падкрэсліў іх роў-  
нымі чырвонымі рысамі.

Але абвесткі не маглі перадаць  
усёй сутнасці і значанья праве-  
дзенага суду: гэта зрабілі наладжа-  
ныя па цахох сходы.

Сходы выглядалі адрыўкамі суду,  
на якім судзьдзямі выступала да  
сотні чалавек. Прыйгавар комэнты-  
раваўся, раскладаўся на часткі і  
поўнасцю сустракаў сабе агульнае  
адобранье. Падсудныя, атрымаў-  
ши па заслугах, не заходзілі сабе  
спачуванья, але і невыклікалі злосъ-  
ці, прытупіўшы яе з боку сваіх  
таварышоў шчырымі прызнаньнямі  
і каяньнем.

Рабочая маса можа караць, ды  
умее дараваць...

Ужо скора пасылья суду многія  
заўважылі крутую перамену з боку  
пакараных.

Яны старанна, з адданасцю вы-  
наўнялі сваю работу.

Коўш пільна сачыў за якасцю  
продукцыі, кожную рэч уважліва  
разглядаючы з усіх бакоў, правя-  
раючы ўсе яе частачкі і дэталі.

Стэльмах спакойліва перайшоў  
ад фрэзера да сьверла, паслухмяна  
выконваючы заданыні роўна доб-  
рага і талковага майстра Бэрэн-  
броза.

Ліндус...

Ён ішоў па сълядох выказаных  
ім на судзе завярэнняў.

Дзе падзеўся яго голас з розны-  
мі выбрыкамі, мармытанье і ўпад-  
нія гутаркі.

Хто за ім ні сачыў, кожны за-  
уважаў надышоўшую к Ліндусу  
заягласьць працаю. Ён упарты  
аддаваўся работе, прагнучыся як  
найхутчэй і як найпаўней залатаць  
зроблены прарыў і забяліць пакі-  
нутыя чорныя плямы.

Уплыў суду адчуваўся і на ўзды-  
ме агульнае ўвагі да якасных па-  
казыкаў продукцыі.

Ужо першы дзень адзначыў па-  
міншэнне браку ажно на 20 проц.

У памяшканьні партколектыву  
толькі што запалілі ў печы. На  
вокнах гулялі сьнегавыя мядзьве-  
дзі. Старэнкі будынак палохаў  
сваёю зябкасцю.

Але яшчэ сырэна не адсьпявала  
васьмі гадзін, як сэкратар партко-  
лективу ўважліва праглядаў съве-  
жу „Звязду“. Чацьвертая ста-  
ронка газеты, прыводзіўшая зводку  
тых прадпрыемстваў, якія першымі  
выканалі прамфінплян, адводзіла  
віднае месца „Барацьбіту“. Нават  
мацнейшы па тэхнічных сродках  
„Пролетар“ стаяў ніжэй яго.

Шумкін з задавальненнем пра-  
гледзеў засаб трэ разы падкрэсле-  
ную тлустым шрыфтам заметку, пад  
якою стаяла прозвішча „Бурэвіч“.  
І сама заметка, гладка і талкова  
складзеная, і яе сваячасовае зъмя-  
шчэнне лісцілі Шумкіну.

„На гэты раз...“

Ён не даказаў, як у дзіверы  
моцна пастукалі.

— Уваходзьце!

Знаёмы твар рэдактара шматы-  
ражкі павярнуўся да сэкратара  
партколектыву.

— Прынёс газэту, Евель?  
 — К свайму часу выдзе.  
 — К твайму часу... а к тэрміну?  
 — Мы згаварыліся на пятае.  
 — Брэшаш... гутарка ішла аб першым.  
 — Ну-у-а!

За гэтымі нявыразнымі гукамі съледвала вінаватая, але не баязлівая ўхмылка. Яе Бурэвіч падмацняў нэрвовым трапяханьнем рукі і раскіднымі паваротамі.

— Забыў? Ужо забыў, на цябе ліха...

— Няужо такі мы згаварваліся на першае?

— Манэўры, Евель, манэўры... Калі ты з імі расстанешся...

Прахор дастаў з кішэні свой нерастанны блёкнот, перагнуў некалькі лісткоў і праказаў:

— На, чытай, таварыш рэдактар. Бурэвіч сажмурыў паніклыя вочы, павадзіў узрокамі ў блытаных радкох Шумкінавых іерогліфічных зацісаў і ўбачальна зас্মяяўся.

— Я пераблытаў.

— Гад ты печаны, чаму ты ніколі не пераблітаеш на скарачэнне тэрміну, а...

Бурэвіча выбавіў стралою ўляцеўши ў памяшканье Радэвіч. Рэдактар абярнуўся на разьюшанаага культирапа заўкому і ўбачыў: у яго руках трапалася пачка паперак, з кішэні вылазіла памятая газэта, за вухам варушылася недакураная цыгарка. Адстаўлены каўнер жукеткі, расшпіленай на ўсе гузікі, сьведчыў за надмерную заклапочанасць. Радэвіч ня даў апамятацца, як на ўсё памяшканье пра-гукаў:

— Сёння агульназаводскі сход!  
 — Дзякую за паведамлен'не!  
 Усе зас্মяяліся.

— Так. Сёння сход, а заўтра дэмонстрацыя-протэст...

— А хто будзе дакладчыкам?

— Я зраблю інформацыю аб прампарты. Лемін—паведамлен'не пра арышт контррэволюцыянае

групы беларускіх нацдэмаў... А плякатамі на заўтра?

— Забісьпечана... Радэвіч порстка вышмыгнуў памяшканьня партколектыву, і съледам Шумкін з Бурэвічам вясёльмы жартамі адгукаліся на яго крыклюву гутарку за дзэвярыма.

— Значыць, Евель, ты...

Шумкін не дасказаў...

Двоє сълесароў з перакіданак аднялі яго ўвагу на сябе. Сэкратар пытальні паглядзеў на іх і дагдліва запытаў:

— Нешта трапілася?  
 Але выскаўніўшая ўхмылка на чорных тварах рабочых перамяніла Прохараў настрой.

— Кажэце!  
 — Мы прышлі паведаміць аб выкананыні цэхавага пляну.

— ?!

— Ўяві сабе, таварыш Шумкін, што толькі, вось, як паставілі на рэйкі апошнюю перакіданку... і ў адказ на праявы інтэрвентаў, брыгада высувае павялічаны стрэчны плян на пяць перакіданак...

— Брава, таварыши!

Бурэвіч мігам прысёўся і стала і занатаваў радасныя навіны.

— Так... К агульному сходу ўжо маем першы...

Сълесары схаваліся за дзэвярымі.

— Хутка і Бэрэнброс прынясе надобныя весткі.

Але сказанага ня было каму выслушаць—Шумкін астаўся адзін.

Ён ізноў хапіўся за газэту.

Помдырэктара не хацеў адрываць сэкратара партколектыву ад пільнага чытаньня газэты і моўчкі чакаў, пакуль Шумкін сам не адвернеца ад газэты.

За съценкаю гулка гаманілі. З агульнага гомону выдзяляўся голас коопупаўнаважанага Салаўя. Чуванец было, як ён адбіваўся ад неза-

мужаных упікаў, пераказываючы: Ну, а ў чым я вінават? У чым візваты я?"

— Бедны Салевей!—пашкадаваў бобэрман і тут-же пачуў:

— А-а-а! Таварыш помдырэктара! Але міне паказалася, што перадаць мене наш паважаны шэфрэдактар... Ты яго тут не заспіш?

— Пацягнуўся ў плянавы аддзел... чуеш, Шумкін, як у нас будзе з рапрацоўкай стрэчнага?

— Трэба гатавацца... На бюро візначым тэрмін цэхавых сходаў...

— А ты ведаеш?  
 — Што-о-а?

Шумкін настаражыўся.

— Кавалі не адстаюць ад сълесараў. Ты глядзі, які нагружаны мянян, а, разумееш, хлопцы... Матайцамі. Як ні кажы, а кавальны ёх заслугоўвае таго, каб пераходы съцяг лунаў у яго коруise... і цікава тое, ведаеш, што Ліндус... Во, брат,—варты годнасці лепішаша ўдарніка... За кароткі тэрмін хлопец рашуча перамяніўся.

— Ласк'не?  
 — Пацікаўся.

— Значыць кавалём, ша-твойму, перахоўдны съцяг?

— Па-мойму, так... Я зусім ня згодзен ні з таварышом Лабрусеўчам, ні з таварышом Лемінам. Каўналі ўпарты тримаюць свае тэмны годнасці ўдарнікаў, за імі...

Магчыма...

З-за дзэвярэй гукаў Сокалаў.

— Німа часу праглядзець бягучы папер,—паскардзіўся сэкратар.

— Перашкодзіць?  
 То казаў Сокалаў.

— Ну?

— Справа на хаду. Ужо сённяна сталовая выклікала шырокую зацікаўленасць з боку рабочае грамадзкасці. Чаму-ж кожны цэх у свой час праз адны дзэвяверы заходзіць,—праз другія выходзіць? Ненеаў—можа падсілкавацца ў буфэце...

— А як абеды?

— Сённяня якраз даволі добры...

— Задаволены рабочыя?

— Я думаю... Зойдзем... а?

— Хутка сход... Заўтра...

Бобэрман з Сокалавым пакінулі Шумкіна аднаго.

Прахор зачыніўся і памерыўся замкнуцца. Але не паспішоў павярнуць ключа, як дзэвяверы адчыніліся.

Увайшла работніца Гальпэрман.

— Таварыш Шумкін... Ты, можа, падумаеш што нядобрае, ну, я пра-сіла-б і цябе і ўсё бюро колектыву пакінуць мяне на „Барацьбіту“. І работы тут сярод жанчын непачаты край і...

— Хто табе нагаварыў? Учора-ж дана згода, а зараз...

— Сама перарашила, таварыш Шумкін. Для справы будзе карысней. Пасудзі сам. Пакуль на заво-дзе я адна...

— Кінь, кінь... Навошта гэтыя цырамоніі...

Гальпэрман села пры стале і за-думалася. Яна доўга глядзела ў адну крапку, непарушна седзячы на адным месцы.

Шумкін пераглядаў паперы, за-быўшы пра яе прысутнасць.

Прапяляўшая сырэна вывела або-їх з памяшканья.

Мітынг адбыўся ў заводскай сталовай. Інформацыя Шумкіна аб прампарты і выкрыцці органамі ДПУ контррэволюцыйнай групы беларускіх нацыянал-дэмократаў, дакладна вылажаная перед многалікай аудыторыяй, сустрэла з боку рабочых вострае клясавае абурэнне. Сэкратараўы слова пахвіліна перарываліся гнеўнымі, злоснымі выгукамі: „Съмерць шкоднікам! Бязылітасная кара шпёнам! Рас-стрэл контррэволюцыйнэрам-інтэр-вентам!“

## Ц. ГАРТНЫ

Суровыя твары і палкія ўзрокі, рашучы настрой і пагрозныя кіўкі ды ўзмахі рук, пільная настарожлівасць рэволюцыйнай помсты зыліваліся ў непаборную, у непахільную сілу клясавай адплаты. Глыбокае абурэнне бурліла і клекатала ў кожным слове шэрагу выступаўших прамоўцаў. Пякучым цёкам яно прабягала постаямі сотняў рабочых, яно сцемантоўвала жалезнаю гатоўнасцю бязылітасна зынішчыць ворага, які ня хода здавацца.

Нарэшце, яно гартаўала аднаголосную пастанову, заключаўшую ў сабе наступныя рашэнні рабочага колектыву завода „Барацьбіт“:

„Вітаць вернага вартовага Кастрычнікаўскай рэволюцыі—ДПУ.

Патрабаваць для контррэволюцыянераў-шкоднікаў і інтэрвентаў з прампарты і для беларускіх контррэволюцыйных нацыянал-дэмократоў вышэйшае меры соцыяльнае абароны.

У адказ на падрыўную дзеянасць падняўшай галоў контррэволюцыі выпаўніць на трох дні рабней заданыні асобнага кварталу і аддана змагацца за выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады“.

У прамежках паміж напевамі сырен цахі абгаворвалі контрольныя наметкі сустрэчнага пляну.

Тысячная грамада рабочых, падзеленая на професіянальныя групы, аднака старанна і зацікаўлена аблікоўвала драбнейшыя вылічэніні, усялякія магчымасці.

I, як у адным, ва ўсіх цахох клекатала бурлівая хвала ўзълётнай рабочай ініцыятывы. Контрольныя лічбы вачавідкі павялічваліся, паўнелі, расылі ад вяліке колькасці рознастайных пралапаноў. Яскравае адзінанье глыбіні і шырыні настаўленых задач перад рабочаю клясаю радзіла ваяўнічы настрой, будзіла кіпучую энэргію.

Яна абягала цахі, лучыла аднэю мэтаймкённасцю. Аднак шчырыя слова і аднакая іх цьвярдныя зычэлі ў кавальні, у бляхарні, у ліцейні...

Паўгадзіны тэрмін, адведзены на сходы, прасычаўся электрычнасцю палкага энтузіазму. Апошня сырэна, вяшчаючы пачатак працы, разносіла вестку аб сарак-процантным сустрэчным пляне контрольна паданым рабочымі заводу „Барацьбіт“.

Перапевы заводскіх сырэн ды фабрычных гудкоў нараджалі ўздымныя баявыя акорды дэмонстрацыйных оркестраў.

Густымі меднымі пералівамі рэволюцыйных мотываў аперазалі яны рабочыя ваколіцы бурлівага гораду.

Па крывых і вузкіх вуліцах, перавулкамі, працоўцом, няўскасяк і загінамі—напрамкам да цэнтра пролетарскае сталіцы, у яе асяродак, марширавалі дзесяткі тысяч пратэстуючых дэманстрантаў.

Шчыльныя колёны стойкіх барацьбітоў за соцыялізм, кондэнсуючы ў клясавую помсту свой гняўлівы рэволюцыйны протест, вылівалі яго ў цьвёрдым поступе, у многалікіх подпісах на транспарантах і плякатах, у стройным сипяваньні рэволюцыйных песняў.

Улягалася зямля ад надаву важкіх, уверных ступаў тысячу ног.

На ператоч цэнтральных вуліц, між абындаўлаги скверу, прайходзіла кілёмэтравая колёна барацьбітоў. Рытмічныя тоны ваяўнічага маршу зыліваліся з гулкімі ўдарамі адмераных крокоў. Бадзёры ўздымны настрой казаў аб загартаванай волі пролетараў.

Галава колёны загінала ўправа, змыкаючыся з хвастом папярэдняе,

## НАПЕВЫ СЫРЭН

ўсьцяж радоў барацьбітоўцаў  
ранялося распараджэнне сэкрара-  
партколектыву Прахора Шум-  
чна:

— Барацьбітоўцы паварочваюць  
лева і першымі выходзяць да  
трыбуны.

Радэвіч старанна пачаў раўняць  
шэрагі, перадаючы па ланцугу  
Шумкінавы слова.

Яны яшчэ болей настаражылі  
рэвалюцыйную пільнасць тысяч-  
ней масы рабочых, чые крокі на-  
былі нязломнае пруткасці і сталё-  
вага напружання.

Выраўняліся съцягі, плякаты,  
транспаранты...

Прымоўкшая музыка з новай сі-  
лай выбіла гучную, баявую мэлё-  
дью дэманстрацыйнага паходу.  
Бурлівымі перагонамі лілася яна  
ўсьцяж вузкай вуліцы, нясучыся  
да пляцу і сеючы баявую ўрачы-  
стасць пераможнага наступу ра-  
бочых колён.

Трыкутнік на чале, пры заводз-  
кім съцягу...—Шумкін, Лемін, Лা-  
брусевіч...

Насустрach ім з перапоўненай  
трыбуны нялося барацьбітоўкам  
прывітанье сэкратара ЦК.

# У ТЫЯ ДНІ

## Ліза

У чатырнаццаць год хочацца быць гэроем.

А калі вам чатырнаццаць год, ды вакол вас уздыбілася жыцьцё, калі на вашых вачох з мarmуровых п'едэсталаў здымаяць простымі шэрымі, такімі звычайнімі шэрымі вяроўкамі, на якіх разьвешваюць бялізну, бронзавых ідалаў,—тады ўсядзець цяжка.

І ня толькі Лізе не сядзелася.

У тыя дні стары маладзеў, малады—старэй.

Бабухнула „Аўрора“ па Зімнім у гранітным Петраградзе. Дадзены першы залп па Іверскіх у Крамлі.

Зашумела, забурліла навокал.

Шмат тысяч пролетарскіх гала-соў злучыліся ў магутную, радасную песню вызваленяня.

Зарэялі крывавыя палотны.

У такія дні не сядзяць злажы-шы рукі. Хочацца растварыцца ў агульнай масе дзіўных людзей, што паабкручваны кулямётнымі стужкамі ды ў ацьвярдзелых руках ня-мела тримаюць віントоўкі.

А тут, дома, усё шыварат-навы-варат.

Бацька з маткаю, як ашалелі, і Лізе часам здавалася, што ня толькі ў іхных тварах, але і ў руках аддаецца полымя вогнішчаў.

Лізе мала гадоў, а жаданьяў багата.

Яна зайдросціць маме, якая ру-хaeцца цяпер хутчэй, гаворыць мацней і съмяеца зусім не па-„мамінаму“.

## Фаіна Хмар

### Маленьkim гэроям вяліkіх дзён

— Гэта з того, што ёй доўга давялося маўчаць... у падпольі,—думаете Ліза.

А тата дык і зусім съмешны. Ад яго сур'ёзнасці не асталося і съледу. У яго нават і акуляры съмяюцца, і рукі пацірае нават неяк лізун.

— Тата, у цябе данельга дурнаваты выгляд.

— Маўчи, мыш шэрая.

— А мама, як дзяўчынка, якой падарылі новую ляльку.

У Лізы настрой крытычны. Яна цяпер злосная. Бацькі рэдка бываюць дома, але і ў тыя кароткія хвіліны, калі іх бачыць, дык ня можа надэвіцца з гэтых сур'ёзных дарослых людзей, што раптам так крута зъмяніліся.

Ліза нямала чаго ведае. Ёй ужо стукнула 14 год. Думае яна пра вельмі сур'ёзныя рэчы, і па-свойму развязвае шэраг пытанняў.

Аднаго яна не разумее: чаму яны ня хочуць яе браць з сабою?

Крыўдна нават.

Бацька з маткаю ідуць, а Ліза ўсёроўна не сядзіць дома.

Цягне да вогнішчаў. Асабліва цікавы бронявік.

Вось імчыцца зялённая, глухая ма-шына. Высуне хабаток:

Та-та-та-та,—затарахкае і гэтак-же хутка зьнікае.

Шмат чаго бачыла Ліза ў гэтыя дні, шмат пра што думала.

— Як далучыцца? Пайсьці туды. Могуць прагнаць.

Ліза маленькая, надобна да мы-аняці. Да ўсяго прыслухоўваецца, расплющвае шырока свае съвет-ныя вочы, ад чаго яшчэ больш ро-ніца падобнаю да маленькага вярка.

— Мама! Вазьмі мяне з сабою.

— Толькі цябе там і не ставала.

— Хіба я перашкоджу?

— Куды табе. Яшчэ заб'юць.

— А цябе?

— Але,—у вачох у мамы бегаюць

ўчыкі.

— Баішся, што заб'юць адзіную ачку? А тады, калі я была яшчэ дусім маленькаю, а ты паехала? Хі-я выказала табе? Мяне кармілі пакаладамі, песьцілі. Офицэр гава-ў:

— Смачна? кошачка, а дзе твая мама?—Я засунула шакалад глыбей, аб нічога не сказаць. Ледзь не давілася. І ўсё-ж не сказала. А ця-пер я буду перашкаджаць?

— Але,—паўтарыла мама,—ты права, вядома, але пачакай. І ты ўйдзеш.

— Пачакай!..

Мама ідзе, а Лізу разьбірае досьць.

— Чорт ведае, што такоё! Абу-рэя! Сама пайду, калі яны ня хо-чуць памагчы ў гэтым.

У чырвоным віхры імчаліся дні.

### Лайшла

У 1919 годзе вораг ціснуў з усіх скоў.

У Сібіры—Калчак, на Украіне—Дзянікін ды бязылікае мноства ба-ка, на Доне—Каледзін, на Захадзе, Беларусі—белапалякі ды Савін-тай.

Увесе контррэволюцыі нагар урліў перад тым, як асесці ды інтуць.

Дзянікін зусім падышоў да Арла, ібраў яго.

Бойкаму генэралу ўжо вярзёўся рачысты звон крамлёўскіх званоў. За гэтыя гады Ліза яшчэ больш чрасла.

Шэрае мышанё зрабілася вышэй ды шырэй.

Яна пазнала цяпер шмат чаго больш, як тады—у семнаццатым.

Ліза ганарылася тым, што бачыла і чула вялікагаловага чалавека на Фінляндзкім вакзале, што пагрозыліві трос памятаю шапкаю.

Але гэта было даўно, у 1917, а цяпер другі час. Лізе ўжо 16 год і яна шмат у чым памагае маме, а гэта значыць—бальшавіком.

Але Лізу не здавальняла такая работа.

Яна задумала іншае.

Аднойчы ўраныні да мамы пры-шоў Канстантын.

З свае бакоўкі Ліза чула, як ён упэўніваў у нечым матку, а тая вельмі энергічна супярэчыла.

— Не магу. Занята другою ра-ботаю, ня менш важнаю.

Ліза ведала, што Канстантын ня мог прыйсці ў такі час бяз спра-вы, і нават сур'ёзнае. Ліза зразу-мела, што задумляеца нешта ці-кавае.

Стараючыся ня шумець, Ліза ўвайшла ў пакой. Але ўсё-ж, як яна паказалася, то гаворка спынілася.

— У чым справа? Куды вы клі-чаце маму?

Канстантын збочыў на Лізу свае пукатыя цёмныя вочы і нічога не адказаў.

Мама запытліва паглядзела на яго.

— Скажы!—як-бы зразумеўши нямоё матына пытанье, заўважыў Канстантын.

— Ён, паказваючы на Канстан-тына, пачала мама,—атрымаў за-даньне організаваць атрад з кому-ністай з тым, каб пасыля навучаньня яны былі па раскіданы па асоб-ных вайсковых частках, як політ-байцы.

— Вазьмече мяне!—выпаліла, уся ўстряпнушыся, Ліза.

Канстантын яшчэ больш збочыў свае рушлівія вочы і, блытаючы расійскую мову, заўважыў.

— Нэ. Мал-мала. Гарту нэма.

## ФАІНА ХМАРА

— А хіба гарп прыродна ўласцівасьць чалавека?

— Не, але ты маладая і... наогул не падыходзіш.

— Барада не вызначае якасці чалавека,—агрызнулася Ліза.

— Мыш! Не грубіянь.

— Якое гэта грубіянства? Надакучыла! Маладая, маладая... Зала-дзілі. Абурліва!

Ліза стукнула дзяўярыма.

— Вазьмі яе, Косьця.

У мамінах вачох зноў зайчыкі.

— Вазьмі яе. У яе гадох я так сама рабіла вялікую работу.

— Што-ж, няхай ідзе, але памятай, што гэта небясьпечна.

— Нічога ня зробіш, калі яна будзе карысна...

— Ахвяра?

— Ня дуры! Няхай ідзе.

Праз некалькі гадзін Ліза, у кашулі з чужых плеч, вучылася ваенаму строю.

## На практикавальнью стральбу

У атрадзе, ня гледзячы на жорсткую дысцыпліну, пастаўленую Канстантынам, жылося весела і раскошна. Зялёнае і сіве зъмяшалася. Не адрозніш, дзе малады і дзе стары.

Спачатку вучэнье давалася цяжка, але хутка ўсе асвойталіся і з боку можна была падумаць, што гэтыя людзі ніколі не раставаліся з цяжкаю зброяю.

Так ішлі дні.

Некалькі разоў рабіліся спадманнія трывогі, і ўсе, як адзін, трымалі сябе як сълед.

Праз месяц вучобы быў аддадзены загад пра вылазку на практикавальнью стральбу.

Атрад разбілі на два аддзяленіі. Кожнаму дадзены маршрут дзеяля таго, каб да ночы сустрэцца ва ўмоўленым месцы.

Росным золкам вышлі з гораду. Каля заставы Ліза азірнулася.

Горад яшчэ ў сініяй, соннай дымцы новае раніцы.

— Да пабачэныя, родныя вулцы! Заўтра на золку памыццае ў сонечных праменьнях і сустрэньце нас належным чынам, як пераможцаў.

Так думалі Лізіны дурасльвыя шаснаццаць год.

Ісьці было крыху няўдала. Муляла шлейка вінтоўкі.

— Нічога, абыдзеца, — цешыла сама сябе Ліза, — Іван Іванавіч, запявай!

Іван Іванавіч зусім ня мужчына, а высокая здаровая съветлавалася жанчына.

У атрадзе ўсяго тро жанчыны: Іван Іванавіч, Гільда і... Ліза.

Іван Іванавіч—запявала.

Пятынаццаць вёрст ад гораду зрабілі першы прыпынак, паабедалі, і пачалася практикавальная стральба.

Канстантын сам кіраваў, сумяціся, і ня мала каму папала за нядбайнью „работу“.

— Эх, ішак ты, ішак. Як страліяў? Пальцам у неба пападаў! Стракі...

## Абкружылі

Да шасьцёх гадзін вечару выстраліялі крыху больш за палову патронаў.

Сонца было яшчэ высока, але прыкметна падала на заход.

— Атрад, стройся! Новая команда.

Думалі, што канец. Цяпер—назад. Але загад—ісьці наперад.

Адышилі яшчэ вёрст пяць.

Сонца ўсыміхалася ўжо развітальнымі праменьнямі.

— Таварыш Канстантын, у мяне асталася адна абойма на дарогу назад,

— Нашто табе патроны? Ты-ж на практикавальнай стральбе. А на практикавальнью наогул з ненабітымі ходзяць.

— Так, але тады ня так далёка ад гораду.

— Струслі?—Канстантын ўсыміхуся.—Ваўкоў баяцца—у лес не хадзіць.

— Бяз зброі на ваўкоў ня ходзяць.

— Маўчаць! Рабіць, што загадана!

Слухаю, таварыш командзір. Настаў вечар, за ім ноч. Усе паміліся, хацелася адпачнучы, але гаду на адпачынак ня было.

— Ліза, у мяне няма патронаў.

— І ў мяне няма.

Аказаўлася, што ні ў кога не астаяў ніводнага патрона.

Лёгкае хваляванье ахапіла ўсіх.

— Што гэта значыць? Янка Латаеў, вялікі і касцісты, улікім шэптам заўважыў:

— Можа провокацыя?

— Ты звар'яцеў, ты думаеш?...

— Супакойцесь. Нічога ня думаю, нічога не гавару, а ўсё-ж ізўна.

— Таварышы!—пачуўся Канстантын голас.—Тут мы адпачнём, такуль прыдзе другі атрад.

Комунары разъмісьціліся каля неялікага, рэдзенькага гайку.

Праз некалькі хвілін моцнае храненіе разарвала цішыню ночы.

Лізе ня спалася. Ці ад таго, што перашкаджала храненіе, ці ад чаго іншага, але ня спалася.

Думалася. За думкамі цяжка угнацца, асабліва, калі вам шаснаццаць год, і калі вы апынуліся ў баявых абставінах. Праўда, не у сапраўдных, а толькі ў пробных, але маладая галоўка заўсёды дадасьць тое, чаго ёй хочацца.

Ліза думае:

— Хутка я пайду ў сапраўдную бойку. Політбаец. Ого! Пакінучь съмяяцца—мышанё, мышанё. Вось маленькая нейкая я. Не падрасту больш. Мне-ж ужо 16.

Думкі бягучы наўздангонкі адна за аднэю.

Раптам нейкі глухі тупат прыму-сю Лізу прыўзьняцца. Прислуха-

лася. Сапраўды нейкі тупат. Прынікла вухам да зямлі.

— Свае ідуць. Гэта-ж умоўлене месца.

Ліза зноў лягла.

— Як коні тупаюць,—думае зноў Ліза.—Коні. А можа і сапраўды коні. Мы-ж далёка ад гораду.

Ліза зноў прыслухалася. Цяпер выразна чуўся тупат, але не чалавечых ног.

— Коні. А нашы-пяхотнікі. Зна-чыць нехта іншы.

— Таварышы, уставайце! Нехта едзе. Хутчай уставайце. Таварышы!—у голасе Лізы сълёзы.

На палянцы ціха. Вартавыя паснулі.

— Ах, чорт на вас—прачнечеся!

Ад рэзкага крыку прачнучыся Канстантын, і праз некалькі хвілін увесь атрад быў на нагах. Але позна. Атраду няма куды дзеца. Гаёк—слабая засыярога для пяўзброеных людзей.

Атрад абкружылі.

## Расправа

Залоўлены атрад стаяў моўчкі. Да яго, на шэрым кані пад'ехаў казацкі офицэр.

— Хто вы?

Маўчанье.

— Чырвоныя?

Маўчанье.

— Абязбройце ўсіх!

Мігам вінтоўкі былі адабраны.

— Пастроіца ў адзін шар!

Атрад выстраіўся.

— Жыды тро крокі наперад!

Аtrand маўчыць.

— Паўтараю! Жыды наперад!

Восем чалавек вышла з шару.

Рэшта атраду таксама дала тро крокі наперад. Лінія зноў зраўнялася. Аtrand моўчкі вырашыў загінучу. Выйсьця ня было.

— Ах, так! Адзін за ўсіх, усе за аднаго? Ідеальна! Узяць кожнага другога!

## ФАІНА ХМАРА

Высокі цёмнабароды казак спакойна, як-бы перабіраючы костачкі на лічбоўніку, адлічыў кожнага другога.

— Выходзь!

Трыццаць чалавек вышла з шару. Сярод іх была Ліза.

— Расстраляць, гадаў!

Лізу штырхнулі прыкладам у сьпіну. Звалілася шапка, паказаўшы кудравую дзяячовую галоўку.

— Эге! Дзяячынка! Ваяка! Ха-ха-ха. На гэта здолъны толькі бальшавікі.

Офіцэр зълез з каня.

— Гэту пакіньце. Рэшту—да кіпця! Ну, любка, як ты сюды папала? Бальшавічка? Ці атрадная... —офіцэр кінуў гнуснае слова. Ліза маўчала.

— Што яму зрабіць—мігнула ў галаве.—Выцяць чым?

Пачуўся залп.

— Забілі. Чым выцяць? Галавою, як Валодзьку суседзкага ў дзяцінстве? Гэта лоўка,—і перш чым усьпела дадумаць да канца—кінулася і галавою выцяла офіцэра якраз у тое месца, дзе быў пояс.

Офіцэр пахіснуўся. Ліза бягом у бок.

Пушчаны ўсьлед набой падкасіў дзяячыну.

— Куды мяне паранілі? Хутчэй бы дабілі. Бывай, мама, тата. Усе бывайце. Паміраць ня страшна.

Грубыя моцныя рукі падымаюць яе.

— Устань, съцерва! Устань табе кажуць, шлюха!

Ліза хістаецца.

— Ах, ты брыдота,—чуе Ліза і адчувае апёк на твары.

\* \* \*

Ноч адыходзіць. На палянцы ціха. Падасьпей другі атрад і ня даўмагчымасці дабіць рэшты.

Жывыя гавораць ціха, як-бы ня хочуць шумам патрываюць мёртвых.

Асьцярожна кладуць трупы ўзятыя ў суседнім сяле калёсы.

Лізу паднялі са слабым стукам сэрца. Яна, як пусты шэры мяшок ляжала на траве.

Мяшок аказаўся жывучым.

\* \* \*

Горад, „умыўшыся ў сонечны праменях“, сустракаў не пераможцаў, а пераможаных, дзяякуючы ўпартасці аднаго чалавека.

## Праз гады

1921 год—год рашальных перамог грамадзянскага вайны.

Паўднёвы гарадок. Штаб № скай дывізіі. У вузкім паўэмрочным коридорчыку політадзелу ціха.

Гавораць між сабою цішком.

— А хто прымае?

— Памнічпадыву.

— Сярдзіты?—пытаюся я, бо спазынілася на цэлых дзесяць дзён.

Праўда, ня зусім па сваёй віне, але ўсё-ж боязна.

— Не сярдзіты, а сярдзітай. Гэта дзяячына.

— Як прозьвішча?

— Чарнова.

Прозьвішча нічога мне не гаворыць.

— Н-але. Маленькая такая, а лютая.

Дайшла мая чарга.

У вялікім са скляпеньнем пакой, сьпіною да вакна—ад чаго зусім ня відно твару—шкураная шапка ды куртка.

Падаю дакументы і пачынаю:

— Таварыш начальнік, даводжу да вашага ведама...

— Кінь трапацца. Сядай. Ці не пазнала?

Прыглядаюся:

— Ліза!

— Ну, але, Ліза. Зъмянілася?

— Не, але ты так сядзіш...

Ліза вельмі зъмянілася. Левае во́ка пакасілася ад шраму, які пачынаецца каля скроні і канчаецца каля барады. Гэта ад гарапніка.

Я ведала, што ты асталася хыць, але ня так, каб зноў быць Армэніі.

— Нічога, склеілі. Крыху непажояць прыпадкі. Бываюць яны рэдкі. Раз у месяц.

Мне неўмагату. Хочацца хутчэй заведацца, у чым там была справа. Якім чынам яны папалі ў рукі мантавскае банды.

Але Ліза ўжо расказвае.

— Вінаваты быў Константын з вяёю дурною прывычкаю самастойна вырашаць пытаньні. Гэта была яго першая і апошняя памылка. Адзін з першых ён быў забіты. Вось і ўсё. Цяпер давай свае дакументы. Давай канчаць. Там чакаюць таварышы. Ого, як ты спазынілася. Давядзенца цябе арыштаваць.

— Ліза!

— Таварыш начальнік, а ня Ліза.

— Таварыш начальнік, якому

19 год...

— Командарму 21 год.

— І сапрауды, командавальніку арміі 21 год,—падумала я.—Дзіва.

— Атрымай дакumentы, на, вазьмі! Ідзі ў сваю часць і абвясці сябе арыштаванай на троє сутак.

— Я ўтамілася ад пераходу.

— Нельга, разумеёш? Нельга. Заўтра я пагаманю з начпадывам. Можа вызвалім. Я нядаўна і мамы ледзь не арыштавала. Аднойчы, калі ў мяне быў прадстаўнік паўднёвага фронту і нашы дывізійныя таварышы, раптам урываецца мама ў ваенным гарнітуры, скапіла мяне і давай цалаваць. Ба ўсіх таварышоў вочы на лоб павылазілі, а мне так стала неякавата. Хацела аддаць яе пад арышт за парушэнне парадку ў ваенных абставінах, але яна щыпнула мяне за вуха, усе рассымляліся, гэтым справа і кончылася. Ну, вось бачыш, як я з габою забавілася. Ідзі!

— Ты з мышаняці на тыгрыцу перарабілася.

— А ты думала спаткаць мяккую кошачку?

— Ну, ладна, пад арышт, дык пад арышт. Мыш чортава. Бывай.

Я ішла ад Лізы ўзьнятая. Мне было і съмешна і радасна.

Шэрае мышанё перарабілася на вялікага чалавека.

# КРЫТЫКА

М. А.

## Пясьняр пролетарыяту—Максім Горкі

(Да прыезду ў СССР)

Буйнейшы пісьменьнік сучаснасьці—Максім Горкі—зноў прыяджае насваю бацькаўшчыну, бацькаўшчыну, якая пад съцягам комуністычнай партыі будзе новы соцыялістичны лад. Пісьменьнік-рэволюцыянэр, вялікі майстар мастацкага слова, чалавек вялікай волі і ўпартай працы, барацьбіт за сапраўдную культуру—культуру пролетарыяту—Максім Горкі прайшоў цяжкі і цярністы жыцьцёвы шлях.

Ва ўмовах азіяцкай загніваючай монархіі, у атуленыні застойнага чыноўнага ладу, згубіўшай свае фэодальныя ідэалы буржуазіі, нэўрастэнічна бязвольнай інтэлігенцыі, шматмільённых мас сялянства—толькі пачынала абуджацца, толькі пачынала ўсъведамляць крыніцы сваіх пакут і вялікія задачы свайго вызваленія рабочая кляса.

У гэтай краіне 14-га сакавіка (старога стылю) 1868 году ў Ніжнім Ноўгарадзе ў мяшчанскай сям'і нарадзіўся Аляксей Максімавіч Пяшкоў. Бацька пісьменьніка быў парамяству драпіроўшчыкам і абойшчыкам. Аб сваіх дзіцячых гадох А.М. так расказвае ў аўтобіографіі:

„Маці мая на маё жыцьцё ніякага ўплыву ня мела, бо, лічачы мяне прычынай съмерці бацькі (на 4-ым годзе ў Астрахані А. М. захварэў на халеру, ад яго заразіўся яго бацька і памёр—M. A.), мяне любіла

мяне і, у хуткім часе выйшаўши замуж другі раз, ужо зусім здала мяне на рукі дзеду, які і пачаў маё выхаванье з исалтыра ды часасловіа. Потым, сямі год, мяне аддаўлі ў школу, дзе я вучыўся пяць месяцаў. Вучыўся дрэнна, школьнія парадкі ненавідзеў, таварышоў таксама, бо заўжды я любіў адзіноцтва. Заразіўшыся ў школе воспай, я кончыў вучэньне і больш ужо не аднаўляў яго. У гэты час маці мая памерла ад сухотаў, дзед жа разарыўся“.

І вось „пачалося і пацяклі з страшнай быстрынёй густое, пярэстае, нівыразна дзіўнае жыцьцё. Яно ўспамінаецца мне, як суровая казка, добра расказаная добрым, але балюча праўдзівым геніем Цяпер, ажыўляючы мінулае, я сам часам з цяжкасцю веру, што ўсё было менавіта так, як было, і шмат аб чым хочацца спрачацца, адкінуць—надзвычай збытна жорсткасцю цёмнае жыцьцё „неразумнага племя“. Так кажа ў адным з сваіх мастацкіх твораў „Дзяцінства“ аб ранні свайго жыцьця Максім Горкі. Ужо адна вонкавая канва жыцьця, якая дадзена ў кароткай аўтобіографічнай нататцы, досыць выразна паказвае, які складаны шлях прайшоў пісьменьнік.

„Васьмі год мяне аддалі“ ў хлопчыкі ў магазын абутку, але меся-

## ПЯСЬНЯР ПРОЛЕТАРЫЯТУ—МАКСІМ ГОРКІ

цы праз два я ашпарыў сабе рукі гарачай капустай і быў адасланы зноў да дзеда. Па вyzдараўленыні мяне аддалі ў вучні да рысаўніка, дальняга родзіча, але праз год, з-за надзвычайна цяжкіх умоў жыцьця, я ўцёк ад яго і паступіў на паход у вучні да повара. Гэта быў гвардыі адстаўны унтыр-офіцэр Міхал Іванавіч Смуры, чалавек казачнай фізычнай сілы, грубы, надзвычайна начытаны, ён абу-ліў у мяне цікавасць да чытання кніжак. Кнігі і ўсялякую друкаваную паперу я ненавідзеў да гэтага часу, але біцьцём і ласкамі моій настаўнік прымусіў мяне ўпэўніцца ў вялікім значэнні кнігі і палюбіць яе. Першая кнішка, якая спадабалася мне да вар'яцтва,— „Преданіе о том, как солдат спас Петра Великого...“

У гэтай кароценькай аўтобіографіі, якая даведзена да 90-х гадоў, Максім Горкі дае толькі асноўныя тычкі свайго жыцьця. Па насычанасці зъместам съцілага і сухога накіду адчуваецца, якую суровую школу прыйшоў пісьменьнік, які запас фактаў і нагляданняў дала яму гэта жыцьцёвая школа.

Уражаныні дзяцінства і юнацтва, з вялікімі мастацкімі здольнасцямі паказаны Горкім ужо потым у яго аўтобіографічных творах „Дзяцінства“ і „У людзіах“, даюць нам у зародку тое, чым, галоўным чынам, жыла, да чаго была потым прыкавана яго творчая ўвага.

Усьлед за першым мастацкім творам Максім Горкі, поруч з працай у провінцыяльным друку, працягвае друкаваць свае новыя мастацкія творы. З 1898 годзу Горкі становіцца бліжэйшым супрацоўнікам марксысцкага часопісу „Жыцьн“. За адчыненем спачуванье рэвалюцыйному руху ён быў арыштаваны і высланы ў Н.-Ноўгарад бяз права жыць у сталіцах. У 1902 годзе абіраецца ганаровым акадэмікам па разраду „изящнай словесности“; па загаду Мікалая II-га выбары былі

ануляваны з прычыны „політычнай неблаганадзейнасці“. Пасаджаны ў 1905 годзе ў Петрапаўлаўскую крэпасць, што вызвала протест шэрагу буйных заходня-эўропейскіх пісьменьнікаў, Горкі ў 1906 годзе выпушчаны на волю, эмігруе за межы. Пасля вандравання па Эўропе і Амерыцы, ён пасяляецца ў Італіі на высьпе Капры. Горкі субсидуе нелегальную соцыял-дэмократычную часопісі „Іскра“, удзельнічае ў заснаваныні легальнай большавіцкай газеты „Новая Жыцьн“. У час лёнданскага з'езду РСДРП (1907 г.) удзельнічае на ім з правам дарадчага голасу, блізка зыходзіцца, а потым перапісваецца з Ленінам.

У пэрыод рэакцыі (1907—1912 гг.) Горкі хістаецца паміж Ленінам і „впередвцамі“, з аднаго боку, удзельнічаючы ў стварэнні пропагандысцкай школы на Капры, супрацоўнічаючы ў газэце групы Багданава „Вперед“, кідаючыся ў багабудаўніцтва (богостроительство) і ў гэтym духу выступаючы ў апoвесьці „Споведзь“, з другога боку (бліжэй да 1912 году), зноў падначальваючыся ўплыву Леніна, удзельнічае ў большавіцкай „Зvezde“, дзе былі надрукованы некаторыя з яго „казак“, рэдагуе бэлетрыстычны аддзел большавіцкага органу „Просвещение“.

У гады імперыялістычнай вайны Горкі становіцца на чале антымілітарысцкага часопісу „Летопись“, першы нумар якое вышаў у 1915 годзе.

Пасля Каstryчнікавай рэволюцыі Горкі часова адыхае ў бальшавізму, але прыме актыўны ўдзел у культурнай грамадзкой работе. Па яго ініцыятыве ствараецца камісія па палепшанню быту вучоных. Стоячы на чале выдавецтва „Всемирная литература“, Горкі шмат дапамог узъняць культуру нага ўзроўню працоўных мас шляхам выдання шэрагу выдатнейшых твораў сусветнай літаратуры.

Хвароба лёгкіх прымушае Горкага ў 1921 годзе выехаць за межы, у Італію. „Новы паварот у бок Леніна адбіўся ярка ў двух артыкулах аб ім, якія ўяўляюць адну з лепшых харектарыстык Уладзімера Ільліча—адна з іх была зъмешчана ў часопісе „Коммунистический Интернационал“. Калі ў 1928 годзе Горкі часова зъвярнуўся ў СССР, яму савецкай і пролетарскай грамадзкасцю было зроблена ўрачыстае спатканье. Яго літаратурны юбілей быў ушанованы спэцыяльнай граматай Саўнаркому, яго імем назвалі літаратурнае аддзяленне І-га Маскоўскага університету, абралі ў члены Комуністычнае ака-дэміі ды інш.

Канчаткова зъвярнуўшыся ў СССР у 1929 годзе, Горкі прымае актыўны ўздел у літаратурным і грамадзкім жыцьці Савецкага саюзу. Апрача рэдагаванья шэрагу часопісаў („Наши достижения“, „Литературная учеба“ ды інш.), Горкі сваімі публіцыстычнымі творамі шмат дапамог правільному азнямленню працоўных краін капіталу з сапраўдным станам жыцьця ў СССР. Горкі з высipy Капры зорка глядзіць за напружанай пабудовай соцыялізму ў нашай краіне. Выдатнейшы мастак слова—ён адначасна і публіцысты. Справа літаратуры для яго зъяўляецца справай клясавай барацьбы. І не выпадкова, што антысавецкая кампанія заходня-эўропейскага друку з такай азъянрэлай дзікасцю навалілася на яго, упартага барацьбіта за Савецкі саюз.

Выдатнейшаму сусветнаму пісьменніку эўропейская рэакцыя праз старонкі лёнданскага „Таймсу“ ды іншых рэптылій буржуазіі рассылае тыя самыя пагрозы, якія калісьці кідалі пачынаючаму Горкаму расійскае самаўладэцтва і чорная сотня.

Яго наймацнейшыя выступленыні ў савецкім і міжнародным друку супроць замыслau інтэрвэнцыі, су-

проць данамагаючай ёй змовамі і шкодніцтвам замежнай і ўнутранай эміграцыі, супроць усяго і ўсіх, хто раскрадае цэглу з фундамэнту соцыялізму, які будуецца ў нашай краіне, вызвалі ашалелую злосць паноў і капиталістаў. Людзі, якія прыкрыліся голаснай назвай „Ліга абароны правоў чалавека“, мыслілі, што па гэтаму павераць іх казкам пра бальшавіцкія жахі, пра зынішчэнне пачкамі ні ў чым апрача інтэлігентнасці ў твары, непавінных людзей.

Горкі сарваў гэтая маскі і голасна заявіў: „Я цалкам упэўнены, што ў ліку правоў чалавека няма права на злачынства, асабліва на злачынства супроць працоўнага народу... Я лічу гэтую кару съмерцию цалкам законнай. Гэта—суд народа, які, жывучы і працуючы ў цяжкіх умовах, адмаўляючы сабе ўсім і не шкадуючы сваіх сіл, мужна і пасыпешна імкнецца стварыць працоўную дзяржаву, вольную ад драпежнікаў і паразытаў, а таксама і ад людзей, гуманізм якіх у існасці служыць прыкрыццём драпежніцтву і паразытузму“.

Зразумела, што гэтых выступленіньняў, выступленій супроць паклёпу на Савецкі саюз у яго абарону, ня могуць прабачыць заходня-эўропейскія „культурныя“ мяшчане, якія, прыкрываючыся шыльдамі навукі, літаратуры, мастацтва, чалавекалюбства—гуманізму, вядуць шалённую падрыхтоўку да ўзброенага нападу на Савецкі саюз.

Але поруч з гэтым Захадам ёсьць і іншы, які з надзеяй і верай глядзіць на чырвоны сцяг, які сам рыхтуецца да таго, каб пад гэтым сцягам ісьці да перамог. У яго вачох „Горкі абараняе расійскую рэвалюцыю таму, што яна ўладае наўжыцьцем, будзе яго і ўзвышае“ („Die Einheit“ 26 мая 1928 году).

Жыцьцёвы шлях Максіма Горкага шчыльна і непарыўна звязаны з агульным шляхам барацьбы

## ПЯСЬНЯР ПРОЛЕТАРЫЯТУ—МАКСІМ ГОРКІ

рабочае клясы. Разам з пролетарыятам Максім Горкі праходзіць усе этапы вызваленчага руху, пачынаючы з першых рабочых гурткоў і канчаючы нашымі днямі разгорнулага соцыялістычнага будаўніцтва. Горкі пачынае пісаць у эпоху бурнага разьвітку капіталізму ў сялянскай краіне ў той час, калі прамысловы капіталізм, руйнуючы дробную вытворчасць і адстальня грамадзкія адносіны, хутка зрушыў расейскую прамысловасць далёка ўперед.

І зусім слушна адзін з дасьледчыкаў Горкага Бяспалаў піша: „Літаратурная дзейнасць Горкага зьяўлялася мастацкай съядомасцю ніжэйшых пластоў дробнагарадзкой буржуазіі перыоду пераможнага наступу капіталізму і адначасна падрыхтоўчага перыоду, які вядзе капіталізм да ягонага краху. Эволюцыя творчасці Горкага—гэта мастацкае выяўленчэне эволюцыі паказанага соцыяльнага пластву ў яго выкіданыні з сваіх устойлівых соцыяльных асадак у акружыну (орбіту) уплыву пролетарыяту”.

Формуючыся ў асноўным над уплывам пролетарыяту, які набліжаўся да рэвалюцыі 1905 году, Горкі выяўляў ідэолёгію той дробнай буржуазіі, якая ў процесе росту капіталізму дыфэрэнцыявала, вылучаючы сотні і тысячи ў шэрагі пролетарыяту. Гэтая група, супроцтавячы сябе капіталізму, прэтавала супроцтвію існуючых грамадзкіх парадкаў і няўхільна ішла пад уплыв пролетарскага рэволюцыйнага руху.

Гэта быў бунт дробнабуржуазнага індывідууму, які выявіўся у літаратуры ў форме романтычнага паказу моцных асоб, якія парвалі з традыцыямі соцыяльнай і грамадзкай коснасці высунуўшай іх групы.

Паказваючы сваіх басякоў, Горкі імкнуўся замацаўцаць у чытыча веру ў самую магчымасць эдысьці

ад улады рэчаў, ад мяшчанскіх пут, якія звязанаюць волю чалавека. Калі Чалкаш кідае гроши мужыку Гаўрылу, гроши, якія дабыты з такім цяжкасцямі, і калі ён потым глядзіць на яго твар, то адчувае, што ён— „вор, гуляка, адарваны ад усяго роднага—ніколі ня будзе такім скватным, нізкім, непамятающим сябе...“ І гэтая думка і пачуццё поўнілі яго съядомасцю сваёй свабоды“. Так паказваючы сваіх гэроў—Канавалава, Мальву, Арцёма, старую Ізэргіль—Максім Горкі праз іх імкнуўся выявиць свае думкі. Няўжо ня сам Максім Горкі вуснамі старое Ізэргіль кажа людзям, якія, каб апраўдаць сваю разгубленасць, спасылаліся на атуляючыя іх умовы жыцьця: „Калі чалавек любіць вялікія учынкі, ён заўжды здолее іх зрабіць і знайдзе дзе гэта можна. У жыцьці, ці ведаеш ты, заўжды ёсьць месца вялікім учынкам. І тыя, якія не знаходзяць іх для сябе,—тыя проста гультаі, ці проста палахлівыя, ці ж не разумеюць жыцьця, таму што, калі-б людзі разумелі жыцьцё, кожны захацеў-бы заставіць паслья сябе цень у ім. І тады жыцьцё ня жэрла-б людзей басьсьледна“.

Гэтым прызываю да дзейнасці насычаны амаль усе творы гэтага часу.

Старае марксысцкая крытыка ў асобе В. Вароўскага дала ўжо досьць даўно акрэсленае разуменчэне творчасці Горкага на гэтым кругабезе: „Публіка ўбачыла ў апавяданнях Горкага ідэалізацыю не самой гэтай гордай свабодалюбівай сілы, а носьбітаў яе—басякоў. Чытчу не па плячы былі гэтая магутныя перажываныні самі па сабе, ён мог успрыніць іх толькі, як чужыя перажываныні, якія аслаблены адлегласцю, інакш кажучы, браць іх разам з мяркуемымі носьбітамі іх. У выніку нястрымны культ басякоў. Паміж тым, такая ацэнка М. Горкага, як ідэалізатара басяцкага пролетарыяту, глубока

памылкова... Асноўны настрой яго быў яркім сцягам насыпываўшай рэвалюцыі".

Горкі, зразумела, браў не бытавых басякоў. Ён іх браў толькі як найбольш здатную форму для выяўлення таго зъместу, якім насычана творчасць пісьменьніка.

Але найбольш цэнтральным момантам творчасці Горкага зьяўлялася, зразумела, выкрыцьцё „акураўшчыны“, мяшчанскай коснасці і супроцьстаўленне ёй моцных асоб, якія вылучаюцца з агульнага ўзроўню. Ня як поэта прыгожых выдумаў, а як суроўы рэалісты, глядзіць ён бяз боязнесці проста ў очы жорсткаму твару жыцця. „Гарадок Акураў“ зьяўляецца ў гэтых адносінах адным з выдатнейших твораў Максіма Горкага. „Окуровская Россия“ Горкага зьяўляецца як бы працягам „Растерявскай России“ Г. Усьпенскага з тэй істотнай розніцай, што акураўцы Горкага ўжо ня могуць выйсьці з таго стану разумовага бушавання, у якім знаходзіцца ўся краіна ў гады нарастаючага рэвалюцыйнага перавароту.

Гэтых шукаючых сэнсу жыцця адзінак, якія выходзяць з нетраў акураўшчыны, пісьменьнік адбівае ў шэрагу твораў. Такім зьяўляецца пекар Шатуноў у аповесці „Гаспадар“, звязаны з вёскай рабочы Леўшын у п'есе „Ворагі“, Сіма Дзвешукін у аповесці „Гарадок Акураў“, Мардоўка ў апавяданні пад гэткай-жай назвай, ды і цэлая галерэя, якая праходзіць перад чытачом пры чытаныні аўтобіографіі „У людзях“.

І вялікая заслуга Максіма Горкага як пісьменьніка ў тым, што ў сваіх творах ён паказаў нам гэты павольны процэс пераадржэння акураўскай краіны ў эпоху напярэдадні рашучых боек з царскім самаўладзтвам і ўсімі прыгнятальнікамі.

Г. В. Пляханаў якраз за гэта высока ставіў аповесць „Мацей Ка-

жамякін“, працяг „Гарадка Акурава“. У адным з лістоў ён піша Горкаму ў канцы 1911 году аб малюнку праўнцыяльнага жыцця, які адбіты ў аповесці: „Але гісторыя не застаўляе ў супакоі гэтага царства, яна падсылает ў яго мікраб думкі, якія вызывае ў ім бушаванне і раскладанне. У „Кажамякіне“ менавіта і адбіты процэс такога бушавання і адбіты рукою майстра“ (Г. Пляханаў. Збор твораў том XIV, стар. 341).

Горкі выступаў у першы кругабег сваёй творчасці ў імя свабоднай, моцнай і съмелай індывідуальнасці, якая выступае на бой супроць цемры і мяшчанства.

Гэты рэвалюцыйна-індывідуалістычны настрой у Горкага з цягам часу пераходзіць на больш шырокі соцыяльны шлях, які намячаецца яшчэ ў п'есе „На дне“ (1902 г.) і дасягае свайго вышэйшага раззвітку ў аповесці „Маці“ (1907 г.). У аповесці шмат узынятасці, шмат „пабудованага“, нерэальнага. Маці рабочага ідэалізавана. Але вартасць твору ў тым, што Горкі паспрабаваў наблізіцца да пролетарыяту, зрабіць яго сваім гэроем.

З'явіўшыся ў момант прыліву політычнай і грамадзкой рэакцыі, калі ў літаратуры непадзельна панавалі ўпадніцкія настроі, калі „санінства“ было пануючым мотывам у жыцці і мастацкай творчасці,— аповесць Горкага, накіраваная да вытоку соцыяльнага быцця, прасякнутая верай у колектыв, набыла буйное грамадзкае значэнне, як сапраўднае съвядоцтва і знак невычарпальнасці сілы пролетарыяту, якая ўжо здавалася пахаванай магільшчыкамі рэвалюцыі.

У першыя гады рэвалюцыі Горкі перажыў моцныя хістаныні. З аднаго боку Кастрычнікавая рэвалюцыя, якой здрадзіла значная частка інтэлігенцыі, цалкам прынятая пісьменьнікам, прымушае яго пераацаніць ролю інтэлігенцыі; з другога боку, руйнаванье старой

## ПЯСЬНЯР ПРОЛЕТАРЫЯТУ—МАКСІМ ГОРКІ

культуры і руйнуючыя тэндэнцыі рэволюцыі балюча ўдарылі па Горкаму, які ў гэты час асабліва фэтышызваў культуру.

Вынікам крызісу гуманістычнага съветапогляду Горкага ў першыя гады рэволюцыі і было яго імкненне адыйсьці ад рэволюцыйнай рэчаіснасці. Гэты пэрыод запоўнены ўспамінамі. Але ўспаміны Максіма Горкага не падобны на тыя ўспаміны, клясычным узорам якіх зьяўляюцца „Споведзь“ Руссо і „Поззія і праўда“ Гётэ. Калі іх і яднае імкненне акрэсліць увесь шлях унутранага разъвіцця мастака, то і ў Гётэ і ў Руссо, пры ўсёй рознасці іх падыходу, у асяродку сам аўтар, яго асоба, яго жыцьцё. У Горкага ня так. Асоба пісьменьnika адыходзіць на другі плян, а галоўнае месца займаюць характэрныя фігуры тых шматлікіх, рознастайных, сваясаблівых людзей, з якімі пісьменьніку прыходзілася сутыкацца.

За апошняя гады Горкі даў дэльве буйных рэчы „Справа Артамонавых“ (1925 г.) і I-ы том романа—трэлігії „Сорак год“ — „Жыцьцё Кліма Самгіна“ (1927 г.). Ён спрабуе ў іх намеціць лінію выхаду. Гэтыя рэчы, праўда, дадзены не на матар'яле сучаснасці. Цікава, што ў „Справе Артамонавых“, давёўшы справу да рэволюцыі, Горкі абрывае яго і ідзе ў „Кліме Самгіне“ яшчэ далей у глыбіню эпохі, у 80-ыя гады. Тое адмаўленне акураўшчыны, якое мы мелі ў ранейшых творах Горкага, якое ішло яшчэ ад „Фамы Гардзеева“ (1899) і „Мяшчан“ (1900), знайшло сваё завяршэнне ў апошніх кнігах. „Справа Артамонавых“ асноўным мотывам свайго зъместу мае съцвярджэнне нязьбежнасці гібелі старых гаспадароў і як-бы съведчыць аб неабходнасці Кастрычніка“ (артыкул Нусінава—„Вестник Коммунистической академии“, № 24 — 1927 г., стар. 253).

Значэнне „Кліма Самгіна“ ў тым, што тут Горкі як-бы пераацэньвае гісторычную ролю і грамадзкую значымасць інтэлігенцыі, з аднаго боку, і выдатнейшых індывідуумаў, „дзівакоў“, анархічнаму бунту якіх ён прысьвяціў сваю творчасць першага пэрыоду, з другога.

Гэтыя дэльве сілы ім у гэтых творы пераацэньваюцца.

Характэрны для Горкага вобраз чалавека, які адмаўляе цемру жыцьця і спрабуе знайсьці выхад, знаходзіць месца і ў Кліма Самгіна. Ён незадаволены жыцьцём, але ўдзельнічае ў ім, плынучы па плыні. „Ён скептык, які разрываеца супярэчнасцямі паміж сваім асуджэннем жыцьця і поўнай няўпэўненасцю ў сабе, сваіх мэтах, сваёй волі“.

Цікава тое, што Клім, прадстаўнік інтэлігенцыі, зрывает шаты з „дзівакоў“, паказываючы іх без романтычнага орэолю, а адзін з найбольш яркіх дзівакоў — Лютаў дапамагае выкрыць нікчэмнасць самога Самгіна.

Гэта дыскрэдытацыя двух асноўных груп гэрояў Горкага, бязумоўна, высоўвае ў якасці нязьбежнага выніку высоўваньне ў цэнтр увагі новых грамадзкіх груп, і раней за ўсё пролетарыяту.

Максім Горкі прынёс вялікую карысць пролетарскай літаратуре, выхоўваючы кадры новых поэтаў і пісьменьникаў, якія выйшлі з шэрагу пролетарыяту.

У артыкуле „Аб пісьменьниках—самавуках“ ён ўспамінае, што за час 1906—1910 г. г. ім прачытаны больш чатырохсот рукапісаў пачынаючых аўтараў. І ня толькі прачытаны. Ён ім дапамог сваім парадамі, сваім словамі кваліфікаванага майстра — таварыша.

Ня толькі парады, ці прадмовы да зборнікаў новых аўтараў, як гэта мела месца з кніжкай Марозава „Разрыў — трава“ (1913 г.), але і любоўнае зъбіранье лепшых тво-

раў новых пролетарскіх пісьменьнікаў харктэрызуе Горкага.

У 1914 г. пад яго рэдакцыяй выходзіць першы зборнік пролетарскіх пісьменьнікаў. Прадмова да гэтага зборніка яшчэ раз падкрэслівае блізкасць Максіма Горкага да рабочае клясы.

„Напісаная вашымі таварышамі, гэта кніжка—новая і надзвычайна значная зьява вашага цяжкага жыцця: яна красамоўна кажа аб росьце інтэлектуальных сіл пролетарыяту... Вы разумееце таксама, што, апрача недахону вольнага часу, пісьменьніку-рабочаму перашкаджае выкласці свае ўражаніні ярка і дакладна, і. к. мастацкі, яго малая здольнасць карыстацца піром, інструментам пісьменьніка, перашкаджае незнаёмства з тэхнікай справы, а самай буйной перашкодай зьяўляецца недахоп слоў, немагчымасць выбраць з дзесятка іх самае простае, моцнае, прыгожае. Але, ня гледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы, мне думаеца, ўсё-ж таі можаце сказаць, ня крывячы душой, што гэты ваш зборнік цікавы; вам ёсьць чаму парадавацца, і, хто ведае будуче, магчыма, аб гэтай маленкай кніжцы з часам успомняць як аб адным з першых кроакаў расійскага пролетарыяту да ўтварэння сваёй мастацкай літаратуры”.

Нішто з сцьвярджэнняй Горкага ня згубіла вартасці для сёньняшняга дню. Думка Горкага аб магчымасці стварэння пролетарскай літаратуры, высунутая яшчэ ў той час (1914 г.), асабліва цікавая цяпер, калі мы памятаем ту юдискусію адносна магчымасці існавання пролетарскай літаратуры, якая мела месца яшчэ зусім нядаўна.

Мы бачым, што вера Горкага ў магчымасць і неабходнасць стварэння пролетарскай літаратуры на сёньняшні дзень ператварылася ў жыццё. Шпаркі ўзрост пролетарскай літаратуры, замацаванне яе

позыцый, ператварэнье яе ў асноўны, перадавы, вядучы атрад нашай савецкай літаратуры—вось што мы маєм сёньня. Цяпер Горкі актыўна працуе рэдактарам часопісу „Літаратурная учеба“, часопісі, якія мае на мэце „навучыць пачынаючых пісьменьнікаў літаратурнай пісьменнасці, рамяству пісьменьніка, тэхніцы справы, працы словам і над словам“.

Горкі папераджае, што „справа наших маладых літаратараў—цяжкая, складаная справа. Яна ня зводзіцца толькі да крытыкі старой рачаіснасці, да выяўлення зарэзільнасці яе заган. Іх задача—вывучаць, аформляць, адбіваць і, тым самым, станавіць новую рачаіснасць... Яны павінны шукаць натхненія і матар'ялаў у шырокім і бурным струмені працы, які стварае новыя формы жыцця, ім трэба жыць як мага бліжэй да творчай волі нашай эпохі; воля гэта ажыццёўлена ў рабочай клясе“.

Цвёрдай і глыбокай верай у тое, што воля нашай эпохі зьдзейснена ў пролетарыяце, прасякнуты ўсе мастацкія і публіцыстычныя выступленіні пісьменьніка за апошнія гады.

Імя Горкага шчыльна пераплечана з імем Леніна, а яго жыцьцё з жыцьцём нашай партыі. Вось чаму так блізка мы прымалі яго памылкі ў пасълярэволюцыйных гадах і вось чаму з такой напружанай увагай уся савецкая пролетарская грамадзкасць сочыць за яго выступленіні ў друку ў абарону нашай краіны.

У свой прыезд у 1928 годзе Горкі датыкнуўся да савецкай зямлі, спаткаўшыся з савецкімі людзьмі, ён атрымаў наймацнейшую энергетычную зарадку, ён адчуў сябе яшчэ больш маладым, чым ён быў, ня гледзячы на свае 60 год.

Вялізны запас энэргіі, які ён атрымоўвае ад нашага будаўніцтва і росту, Горкі зварачае ў энтузязм нябачнае сілы, якім поўняцца яго

## ПЯСЬНЯР ПРОЛЕТАРЫЯТУ—МАКСІМ ГОРКІ

што і бальшавізм. „Тав. Горкі, пісаў Ленін у адказ на паклёпы буржуазнага друку аб выключэнні Горкага з соцыйл-дэмократычнай партыі, „моцна звязаў сябе сваімі мастацкімі творамі з рабочым рухам у Расіі і ўсім съвеце“.

Ленін, які не аддзяляў асабовых адносін ад політычных і рэзка падываў з тымі таварышамі, з якімі ён разыходзіўся політычна, крыху інакш адносіўся да Горкага.

Вось чаму ў самы разгар боек з „впередовцамі“ ў лісьце Леніна да Горкага вырываюцца такія радкі: „Я бачу, дарагі Аляксей Максімавіч, што Вам надзвычайна цяжка. Рабочы рух прышлося вам убачыць з такога боку, у такіх формах, якія на раз ужо прыводзілі інтэлігентных малавераў да адчуа ў рабочым руху. Я ўпэўнены, што з вами гэтага ня здарыцца, і мне хочацца моцна пасінць вашу руку“.

І мы бачым, што гэтыя слова Леніна прапорчаскі зьдзейсніліся. Горкі паслья ўсіх хістаныні мужна і безагаворочна стаў пад сцягі Кастрычніка.

Хутка Горкі зноў прыедзе ў СССР для таго, каб сваёй творчай і грамадзкай дзейнасцю дапамагаць мільёнам працоўных скончыцца пабудову фундамэнту соцыйлізму. З нецярплівасцю чакаюць працоўныя яго прыезду. У галасах рабочае клясы, якая захапляеца сваімі пісьменьнікамі, няма тонаў політычных разнагалосіяў з ім.

Горкі наш. Цалкам наш.

„Сваім талентам мастака Вы прынеслі рабочаму руху Расіі, ды і не адной толькі Расіі, вялізную карысць. І Вы яшчэ прынясце столькі-ж карысці“. (Ленін).

Будзем гэтamu верыць.

М. Скачкоў

Беларуская асацыяцыя пролетарскіх пісьменнікаў вітае старэйшыну пролетарскай літаратуры А. М. Горкаі.

З нябывалай мужніцтвю і энэргіяй А. М. Горкі разьбівае буржуазную і соцыял-фашистскую хлусьню пра СССР, расказвае працоўным услю състу праўду аб тым, як пролетарыят СССР, пад кіраўніцтвам ленінскай компартыі, будзе соцыялізм.

Шэсцьдзесят трохгадовы пісьменнік з вялікай чуласцю і захапленнем радуецца дасягненням соцыялістычнаі будаўніцтва і сваёй свейнасцю памнажае творчы энтузіязм працоўных СССР.

Уся дзейнасць А. М. Горкаі—лепши прыклад служэння пісьменніка спачве пролетарыату, справе сусветнай пролетарскай рэвалюцыі.

БелАПП шчыра жадае А. М. Горкаму стаяць яшчэ шмат іод на іэтай варце, поўнаму сіл, энэргіі і здароўя.

Сэкратарыят БелАПП'a

30/III—31 г.

## Пролетарская літаратура Чэха-Славакіі

Аб пролетарской літаратуре Чэха-Славакіі яшчэ нельга казаць як аб адзінм руслу. Калі ў сучасны момант і намячаецца органічнае зыліцьцё чэскай і славацкай пролетарскіх літаратур, дык з пункту погляду гістарычнага разьвіцця яны зусім рознастайныя. Таму кожную з іх неабходна разглядаць пасобку.

Вядучая роля ў гэтых адносінах належыць чэскай пролетарской літаратуре. Яе зараджэнне трэба аднесці к пачатку організаванага рабочага руху.

Організаваны рабочы рух у Чэхіі ў сілу цэлага раду гістарычных прытын, вызначыўся значна пазней, чым у краінах клясычнага капитализму. Так, організацыя чэскай соцыял-дэмократычнай партыі—першай рэвалюцыйнай партыі рабочай клясы—адносіца да 1878 г. Праўда, іпробліскі клясавай съядомасці ў чэскай рабочай клясе пачаліся ўжо даўно. Яшчэ ў 1844 г. у Чэхіі адбываліся рабочыя хваляваныні, звязаныя з увядзеннем новых машын, але організацыі наму аформленню гэтага руху перашкаджала тое становішча, у якім знаходзілася тады Чэхія, як прыгнечаная народнасць. Буржуазія, якая змагалася з аўстрыйскім абсолютызмам, удавалася доўгі час мець ражучы ідэёвы ўплыў на рабочую клясу. У цяжкія для яе моманты, яна абапіралася на сілы рабочай клясы. Так, новабуржуазная партыя—“малада чэская”—у 70-х гадох рашила наўрат організаваць рабочую клясу

для того, каб выкарыстаць яе ў змаганыні з рэакцыйнай памешчыцка-буржуазнай “старацескай партыяй”. З гэтаю мэтаю яна заснавала газету „Дельник“, пры дапамозе якой вяла агітацыю сярод рабочых. Гэта толькі спрыяла абуджэнню сярод рабочых клясавай съядомасці і падштурхнула да організацыі соцдэмократычнай партыі.

Характэрна, што першыя рабочыя правадыры былі разам з тым і першымі рабочымі-поэтамі.

\* \* \*

Першым чэскім поэтом, у творах якога адбіваліся ідэі комунізму, быў Зігфрыд Каппэр. У яго поэме „Згода“ багатыр і бядняк выкладаюць свае погляды на комунізм і гэтым падкрэсліваюць ту ю клясавую розніцу, якая існуе паміж імі. Аднак, гэтая поэма напісаны па-намецку. Першы ж верш на чэскай мове аб клясавым антагонізме паміж капиталістам і рабочым належыць поэту Рудольфу Маеру і называецца „Паўдня“.

Вядомы дасьледчык чэскай соцыяльной поэзіі Я. Вальдаў з захапленнем адгукаетца аб першых поэтах, вышайшых з рабочае клясы і пісаўшых пра рабочых. Такія поэты—Ян Лукаш, Францішак Шэлепа і асабліва фабрычны рабочы Індрых Гаворка, які, па яго словам, заслужоўваў таго, каб яго „прыняць на чэскі Парнас“, бо „шмат чароўнага і дасыцінага ў яго празрыстаяснай лірыцы зъмяшчаеца“.

## М. СКАЧКОЎ

Да гэтага пэрыоду 60-х гадоў і адносіца творчасць першага поэты Францішка Хладэка, які больш менш высунуўся з рабочага асяродзьдзя. У яго вершах яшчэ няма так званай „соцыялістычнай тэндэнцыі”, харектэрнай для рабочых поэтаў пазнейшага пэрыоду, з тae прычыны, што тады нарадз. у 1829 г. памёр у 1861 г.) яшчэ не існавала ў Чэхіі організаванага соцыялістычнага рабочага руху. Але ў сваіх мэлёдичных вершах, як напр. „Старое і новае”, „Песьня пра ткацтва”, ён адлюстроўваў быт таго асяродзьдзя, з якога ён вышаў. Больш за ўсё ён пісаў політыка-сатырычныя вершы, у рамках, якія дапушчаліся тагачаснай суроўай аўстрыйскай цэнзурай.

Але ўсе гэтыя поэты падрыхтавалі глебу для прыходу цэлай плеяды поэтаў з рабочага асяродзьдзя. Такія першыя організаторы рабочага руху—Пецка Страхоўскі, Леопольд Кохман, Норбэрт Зоула, Главачек, Крапка Находзкі. Праўда, шмат з іх не вызначаліся асаблівай таленавітасцю. Яны лічылі, што ў тых умовах, у якіх ім даводзілася працаўца, вершы і песьні зьяўляюцца найбольш зручнай формай агітациі сярод рабочых. Яны пісалі вершы, падбіралі для іх мэлёды, складалі гурткі і хоры і съпявалі іх на рабочых сходах.

Усё напісаное гэтай плеядай поэтаў „першага прызыва” нязначна па колькасці. Іх суроvae жыцьцё, поўнае барацьбы і небяспек, перашкаджала ім цалкам аддацца літаратуры. Даволі сказаць, што амаль усе яны засуджаны на розныя тэрміны турэмнага зняволення і ў далейшым былі прымушаны эміграваць у Амерыку.

З памянутых вышэй рабочых поэтаў найбольш цікавым зьяўляецца Пецка Страхоўскі. Няյтомны організатор, змагар за права рабочых, па професіі спачатку ткач, а потым ліцейшчык, рэдактар большасці рабочых газэ特, што выхо-

дзілі ў 70-х гадох, політычна „злачынца”—ён пісаў вершы, якія вызначаліся мілагучнасцю і бадаў расціцю. Прычым шмат з іх напісана простым песенным памерам. Такія напр., „Песьня працы”, „На перад песьня”, „Рабочы марш” інш. Такі-ж самы быў і другі поэт—гадзіньшчык Норбэрт Зоула—адзін з заснавальнікаў „чэхаславацкай рабочай партыі”. Ён быў яе першым няյтомным аітатарам, які імкнуўся пісаць такія вершы, якія лёгка можна было пакласці на музыку (вершы „Песьня волі”, „Марсельеза пролетара”, „Адплата” і інш.).

Рабочы Кохман пісаў удалыя пароды на буржуазных поэтаў і на нацыянал-шовіністычныя песьні. Яго пародыя на чэскі нацыянальны гімн: „Где домов мой” шырока распаўсюдзілася.

Найбольш рэзкая клясавая тэндэнцыя праведзена ў поэта Глыва-чэка. Ён зусім адмаўляў эзтэтызм у поэзіі:

„У сэрца раба я знайду дарогу,  
Рабочы,—ён зразумее іх”

(г. зн. яго песьні).

Гэтыя свае песьні ён называў аўбінаваўчымі. Ён, па ўласнаму прызнанню, ня мог съпяваць песьні „кахання” ў той пэрыод, калі „ка-пітал—грозны дракон паядае людзей”.

Творчасць другога рабочага поэты Крапэкі Нахадзкага—такога-ж жанру, як і Пецкі Страхоўскага.

Усе гэтыя поэты свае сілы і талент аддавалі на службу рабочай клясе. Яны абуджалі яе грамадzkую думку, прыцягвалі ўвагу да задач, якія стаялі перад ёю, і такім чынам зрабілі ў прыватнасці і сваёй творчасцю вялікі ўплыў на разьвіццё рабочага руху.

Ва ўмовах жорсткай цэнзуры і адсутнасці ў партыі наяўных сродкаў пропаганды такая поэзія зьяўляецца дзейнай і патрэбнай.

## ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛІТАРАТУРА ЧЭХА СЛАВАКІІ

\* \* \*

Аднак з цягам часу, калі соцыял-дэмократычны рух набыў легальны срактар, калі партыя павялічыла свой друк і аппарат, зьявілася дасціковая колькасць поэтаў, якія большасці сваёй паходзілі з дробнабуржуазнага асяродзьдзя і мя друкавалі на старонках дэмократычнага друку свае творы. Сама партыя, у якую ўсё больш і больш расякалі дробнабуржуазныя элементы і яе тактыка—легалізм, аднастайсць рэволюцыйнай пэрспэктывы, рэволюцыйнага патосу, не наглі натхніць поэтаў на вялікія залотны і на такую поэзію, якая нагла-б захапіць рабочых. Калі-б і былі поэты вялікага таленту, якія ёчыліся ў соцыял-дэмократычнай партыі, як, напрыклад, С. Чэх, дык выяўлялі поўнае неразуменне працаўбы рабочай клясы і фактычна находзіліся ў лягеры буржуазіі. Для прыкладу можа служыць поэтаго-ж С. Чэха „Эўропа“, у якой аўтар апраўдвае разгром Панскаі Комуны.

Даваенная, а тым больш пасъянная, соцыял-дэмократыя ня мела настроіць поэтаў так, каб яны пісьпявалі на ўвесь голас. Высунуты з радоў даваенай соцыял-дэмократіі пісьменык і крытык Крэйчы лічыў, што задача, якія ён пісьменыкі, так і пісьменыкі, якія далучаюцца да яе, заключаецца ў тым, каб адукаваць рабочую масу. Ён лічыў, што прылучэнне рабочай клясы да буржуазнай культуры, аўладаньне ёю ўз্যнімуць і змоцняць яе аўторытэт, узмоцняць і соцыяльную ролю і тым самым алагчаць змаганье за „канечную эту“. Гэты формалісцкі погляд павядай усёй ідэйнай концепцыі ўскай соцыял-дэмократыі.

Слабая ў мастацкіх адносінах першы соцыял-дэмократычных поэт, „рэволюцыйны“ патугі пісьменыкі наводзілі нуду і сум сва-

ёй аднастайнасцю і пээудо-рэволюцыянізмам. У іх творах звычайна гаварылася аб жудасным становішчы рабочых, аб бязвыходнасці гэтага становішча, аб пануючым жабрацтве, пакутах, роспачы, якою была ахоплена рабочая кляса, але ніякага выхаду з гэтага становішча не паказвалася. У гэтих творах поэты не знаходзілі нічога лепшага, як благаць да заможнай клясы і прасіць аб міласэрнасці.

Гэтыя абставіны прымусілі Яраслава Гашэка напісаць востры артыкул, накіраваны супроць т. зв. „соцыяльной поэзії“, як называла, соцыял-дэмократыя „свую“ поэзію.

„Гэтай літаратурай, — кажа Гашэк — яны імкнуцца ператварыць рабочых у хліплівых баб, адзіная ўцеха якіх (рабочых—М. С.) заключаецца ў іх слабай надзеі на тое, што некалі, аднойчы, ўзойдзе нейкая новая зара“, тым часам як іх жанкі, па словах гэтых поэтаў, „нараджаюць съвету новых работ“. Калі-ж мы, нарэшце, пачуем... творы, якія-б гаварылі аб пераможнай рэволюцыі, песню змаганьня, гімны перамагаючага пролетарыяту а ня тое, што агульны съмех? Асабліва, калі даводзіцца чытаць вершы ў майскіх нумарох соцыял-дэмократычных газэт: „Мара загінуўшага ў рэволюцыі 1848 г. аб усеагульным выбарчым праве“.

Як ня трэба больш метка Гашэк падабраў загаловак такога тыповага соцыял-дэмократычнага вершу, якім можна было-б і ахрысьціць усю соцыял-дэмократычную поэзію гэтага пэрыоду.

Тая група пісьменыкаў, якая пасъяля вайны і рэволюцыі ідэйна далучылася да комуністычнага руху, а большая частка яе вяла нават непасрэдную работу ў радох КП(б) склалася з пісьменыкаў двух груп рознастайней фармоўкі. Адна група ўяўляла сабою старэйшае пакаленьне тых пісьменыкаў, якія раней лічыліся ў радох соцыял-

дэмократы і пасъля расколу ў 1920 г. перайшлі разам з агульнай членскай масай у компартыю, — гэта поэты Мацэк, Гора і прозаікі Ольбрахт, Майерава і Маліржава.

Другая група склалася з пісменьнікаў малодшага пакалення, якая аказалася пад упливам ідэй Каstryчнікавай рэволюцыі. Гэта поэты Сайфэрт, Волькер, Гораш-жэйши, Незвал, Біблія, Піша і прозаік Ванчура.

Асобна прышоў да комунізму найбольыш буйны сучасны поэт Чэха-Славакіі Ст. К. Нэйман.

Вось тыя рэволюцыйныя сілы ў літаратуры, якія пасъля 1920 г. — году найбольшага рэволюцыйнага ўздыму ў Чэха Славакіі, утварылі нейкае падабенства", рэволюцыйнага крыла. Мы кажам "нейкае падабенства", бо паміж гэтымі групамі ішло фактычна ідэёвае змаганье і ляжалі вельмі істотныя супяречнасці.

Перш за ёсё іх падзялялі асаблівасці генэратыўнага парадку, а потым парадку соцыяльнага. Стартрэйшае пакаленне выхавалася на традыцыях соцыял-дэмократычнай ідэолёгіі, яркім выяўніком якой у літаратуры быў Ф. Крэйчы. Пасъля рэволюцыі гэтыя пісменьнікі ўвайшлі ў літаратуру ўжо выяўленымі майстрамі, вядома, стараючыся перамагчы ў сабе соцыял-дэмократычныя традыцыі, занялі найбольш адказныя літаратурныя пасты ў партыі. Яны былі рэдактарамі партыйных газет, супрацоўнікамі партыйных часопісія, кіраўнікамі культурных партыйных установ (Нэйман адзін час кіраваў праскім „Пролеткультам“), друкаваліся ў партыйных газетах і часопісіх і такім чынам зъяўляліся як-бы офицыйнымі выяўнікамі партыйнай лінii ў літаратуры, у галіне культуры. Але ўся справа была ў тым, што ў КП(б) ня было пэўнай лінii і ў літаратурных пытаньнях. Яна білася за большасць рабочай клясы, і ёй было не да літаратуры.

Вельмі цяжка наогул, тым больш у кароткіх рысах, даць характеристыку ідэйнай концепцыі старэйшага пакалення. Гэтая концепцыя засталася зусім неаформленай, бо старэйшае пакаленне ніколі не рабіла спробы выпрацаваць агульную пляцформу і не распрацоўвала пытаньня па тэорыі і політыцы літаратуры. Бадай, для гэтай працы за выключэннем зноў Нэймана, характэрныя выказванні ў поэзіі I. Горы.

I. Гора—поэт і політычны дзеяцель, які перайшоў з соцыял-дэмократычнай партыі ў комуністычную, якой ён займаў рад сур'ёзных постў, быў адзін час членам ЦК КПЧ, а потым некалькі гадоў падрад адным з рэдактараў органу ЦК „Рудэ Право“—аўтар раду романів („Соцыялістычная надзея“, „Галоны год“), апавяданняў і вершавых зборнікаў („Працоўны дзень“ „Дрэва ў квæцені“, „Італія“, поэмы „Дзесяць год“ і г. д.) прызначанаў, што хаяць мастацтва і носіць клясавыя характеристар, але на лічыў, што яно можа служыць зброяй клясавага змагання, а адсюль і неаформленыя характеристары поэзіі I. Горы. Ен апявае працу наогул, выказвае сваёнастроі, асабістыя настроі поэта, падчас богемнага характеристару, хаяць сваім жыцці поэт і кіраваўся (на яго словам) такой этычнай прадумовай: „Я не могу быць іначым, раз існууюць падняволныя клясы“. I, як відаць, пад упливам гэтай прадумовы ў некаторых сваіх вершах і книгах I. Гора спрабаваў правесці поўную клясавага адценія тэндэнцыю („Соцыялістычная надзея“, апавяданніе „Гліняны Бабіён“ і інш.), і менавіта гэтыя творы аказаліся ў яго найбольш слабымі.

Праўда, будучы організацыйна звязаным з рабочаю клясаю, з яго штодзённаю барацьбой, ён часам падымаўся ў сваіх вершах („На съмерць Леніна“, „Дэмонстрацыя“)

іш.) да рэволюцыйнага настосу. Такія вершы ў яго рэдкае выяўчэньяне.

Прозаікі, якія працавалі ў партыі—Ольбрахт, Майерова, Маліржава ніколі не займаліся проблемай пролетарской літаратуры. Яна іх, як відаць, не існавала.

Ольбрахт, які выступаў да вайны звумі сваім псыхолёгічнымі романімі „Турма цымнейшая“ і „Дзіўная прыгоды артыста Есенія“ да волюці быў вядомы як толькі юстра-пісменьнік богемнага тыпу. Але пасъля вайны ён акунуўся рэволюцыйную работу, спачатку, працаваў у соцыял-дэмократычнай, потым перайшоў у комуністычную партыю; прычым пры расколе соцыял-дэмократычнай партыі ён ыграў актыўную ролю, як организатар комуністычнага руху. Яго работа ў компартыі цягнулася аж да 1928 г., і гэтая работа паступова работала ўплыў і на яго літаратурные творы.

Яго апавяданні „Невядомы салдат“, „Добры судзьдзя“ і романы Ганна пролетарка, „Люстра за кратамі“—зъяўляюцца лепшымі творамі, у якіх адбіўся настрой масаў змагання, а адсюль і неаформленыя характеристары поэзіі I. Горы. Ен апявае працу наогул, выказвае сваёнастроі, асабістыя настроі поэта, падчас богемнага характеристару, хаяць сваім жыцці поэт і кіраваўся (на яго словам) такой этычнай прадумовай: „Я не могу быць іначым, раз існууюць падняволныя клясы“. I, як відаць, пад упливам гэтай прадумовы ў некаторых сваіх вершах і книгах I. Гора спрабаваў правесці поўную клясавага адценія тэндэнцыю („Соцыялістычная надзея“, апавяданніе „Гліняны Бабіён“ і інш.), і менавіта гэтыя творы аоказаліся ў яго найбольш слабымі.

Але закваска, якую Ольбрахт атрымаў у соцыял-дэмократычнай партыі, аоказалася для яго катастрофічнай. Нарэшце, ён апынуўся ў ліку актыўнейшых ліквідатораў, якія нанеслі вялікую шкоду комуністычнаму руху, быў выключа-

ны з партыі і зараз займае нэйтэральную позыцыю. Яго апошні роман: „Люстра за кратамі“ ўжо значаць на слабей „Ганны пролетаркі“.

Што ж датычыць пісменьніц Маеравай і Маліржавай, дык іх романы вельмі слабыя ў ідэолёгічных адносінах. Найбольшы роман Маеравай „Чароўнейшы съвет“, у якім апісана жыццё рэволюцыянэркі, якая паходзіла з дробнабуржуазнага асяродзьдзя і прышла да рабочай клясы. Рэчы Маліржавай вельмі слабыя, як у мастацкіх, так і ў ідэолёгічных адносінах.

Другімі шляхамі да комунізму прышоў у свой час поэт С. К. Нэйман. Гэта поэт таго пакалення, якое ўвайшло ў літаратуру пад сцягам сымболізму і дэкадэнцтва, у перыод заняпаду сусьветнай літаратуры, у тым ліку і чэскай, у перыод захаплення містыцызмам, індывідуалізмам і палавымі проблемамі. Але Нэйман—адзіны з поэтаў, які разышоўся з сваім пакаленнем і пайшоў асобнымі шляхамі. У той час, як глава дэкадэнтаў Іржы Карасек з Львовіц апяваў тонкае і ненатуральнае каханье, Нэйман пайшоў у лясы Маравії, апяваў велічнасць прыродных зъяў і пацьвердждаў жыцьцё.

Яшчэ задоўга да вайны гэты поэт вялікага тэмпэраменту заняўся соцыяльнымі проблемамі і прышоў да анархізму. Такім чынам, і яму не ўдалося ўнікнуць агульнага характеристэрнага для інтэлігенцыі таго перыоду, — культу індывідуалізму. Аднак у Нэймана гэтае захапленне прымае характеристар вялікай соцыяльнай проблеме, проблемы быцця сучаснага яму грамадзтва. Ён з нязвычайнай палкасцю вёў пропаганду анархізму і новага ладу жыцця, выдаючы анархічны журнал „Новы культ“. А напярэдадні вайны захапляеца „ірыгоствам мэханізацыі“ і такім чынам новаю плынню ў эўропейскай літаратуре—„футурызмам“.

Пасъля сканчэніня вайны Нэйман пачаў выдаваць новы журнал „Кмэн”, навокал якога збіраюцца ўсе жывыя сілы чэскай літаратуры. Першы час ён захапляеца нацыяналістычным рухам і асобаю Масарыка, у гонар якога піша ўзынёслую поэму.

Аднак, пасъля організацыі комуністычнай партыі, расчароўваеца ў політыцы і Масарыка і соцыял-дэмократіі. Нэйман пераходзіць у компартыю і аддаеца звычайнай работе. Ён рэдагуе комуністычныя журналы: „Комуністычнае рэюю“, „Пролеткульт“, „Рэфлектар“, сатырычны журнал „Шыбенічы“ і інш., а таксама вядзе работу ў праскім „Пролеткульце“.

Гэтая гады найбольш рэволюцыйнага ўздыму ў рабочым руху зрабілі рашаючы ўплыў на перабудову съветапогляду і ўсёй поэзіі Нэймана, пры чым харектэрна, што Нэйман звязаў тэматычную рэволюцыю верша таксама і з формальнаі, г. зн. шукаў новых сродкаў рытмічнага выяўлення рэволюцыйнай эпохі. Найбольш наглядна гэта выявілася ў яго адным з першых у гэтых пэрыодзе вершаў, названых „Пролёт“ і ўвайшоўшых у яго кнігу „Чырвоныя песні“.

Гэты верш падзелены на дзіве часткі. Першая частка, напісаная пяцістопным ямбам, прысьвечана як-бы мінулай поэзіі Нэймана. У ёй ён паказвае сваё мастацтва майстра і сваю здольнасць замалёўваць у верши самия тонкія настроі і адценіні. Пачынаючы з гэтага пэрыоду, ламаеца рytm яго песень, і ён пераходзіць ад інтymных мэлёдый і спэцыфічна богемской да рэволюцыйнай (праудзів--пролетарскай) тэматыкі. Нэйман сапраўды тады рашуча перастроіцца і зрабіўся адным з сапраўдных рэволюцыйных ўропейскіх поэтаў. У яго кнізе „Чырвоныя песні“ мы ўжо бачым і новую рэволюцыйную тэматыку і новыя напісаныя „на ўсьце голас“ верши. У далейших

сваіх вершах Нэйман пераходзіць да формы вершу - загаду.

Але за гэтым спад рэволюцыйнай хвалі, будні партыйнай работы і, нарэшце, анархічна індывідуалістычная закваска адбілася і на Нэймане. А крызіс КПЧ, які нарадзіўся ў 1928 годзе, калі менш устойлівая, заражоная ідэолёгіяй дробнай буржуазіі інтэлігенцыя адышла ад партыі, спрыяў і адходу ад партыі Нэймана. Цяпер, у звязку з крызісам капиталізму, Нэйман зноў набліжаецца да партыі. Яго апошняя публістычнае кніга „Крызіс нацыі“, у якой ён дае меткую харектарыстыку чэскай буржуазіі і буржуазнай інтэлігенцыі, нарабіла шмат шуму. У сучасны момант Нэйман, які быў зусім змоўк як поэт, і зноў пачынае пісаць. Ён стаў на чале вялікай організацыі, якая аб'яднае левую інтэлігенцыю. Як-бы там ні было, але Нэйман адзіны поэт Чэха-Славакіі, які засыпіваў моваю соцыяльной рэволюцыі і зрабіў вялізарны ўплыў на новае пакаленіне—у гэтых яго вялізарнае значэнне для пролетарскай літаратуры Чэха-Славакіі.

\* \* \*

Малодшае пакаленіне пісьменнікаў перажыло два пэрыоды. Першы пэрыод—прыблізна гады 1919—1924 і другі—наступныя гады. З самога пачатку яно організавалася ў асоцыяцію рэволюцыйных мастакоў „Деветсіл“. Калі старэйшае пакаленіне не займалася тэорыяй і літаратурнай політыкай, не аформлялася організацыяна і ня мела колькі-небудзь цэннай ідэёвой концепцыі, то малодшае, наадварот, вяло вялікую тэорыгычную работу, прычым першы пэрыод для яе харектэрны іменна распрацоўкай пытання пролетарскай літаратуры. Малады, адзін з самых таленавітых поэтаў гэтага пакаленія Юры Волькер, выступаў ня толькі з сваімі поэмамі, вершамі, якія былі

прасякнуты пролетарскім съветам, поглядам, але і з тэорытычнымі прыкуламі па пытанню пролетарскай літаратуры.

Праўда, у тэорытычных адносінах гэтая артыкулы былі вельмі слабыя. Яны былі напісаны пад уплывам таго браджэнія, якое ўзнікла ў пролетарскім сэктары нашай літаратуры ў першыя гады грамадзянскай вайны. Волькер лічыў, што для пролетарскай поэзіі харектэрны наступныя тры моманты: першае—гэта рэволюцыйная тэндэнцыя, другое—колектывізм, і трэцяе—оптымізм. Гэтая немагчыма расплыўчатыя катэгорыі, якія патрабавалі ўвагілага аналізу, у выніку ранняй съмерці поэта, так і засталіся не расшыфраванымі. Волькер не паспейші закласіці тэорытычную аснову сваёй поэзіі, але яму належыць заслуга ў тым, што ён першы паставіў пытаньне аб пролетарскай поэзіі і літаратуры. Па шляху Волькера пайшлі іншыя поэты: Біблія, Сайфэрт, Горжэйшы.

Што-ж датычыца вершаў самога Волькера, дык яны адразу па свайму харектару напамінаюць поэзію французскіх унаністаш.

Яны заражоны соцыяльной імкнёнасцю (напр. „Баляды аб вачох качагара“, „Баляды аб народжаным дзіцяці“ і інш.), і, у адпаведнасці з сваімі тэорытычнымі выказваннямі, Волькер быў першим чэскім поэтом, які імкнуўся конкретызаваць поэзію і ператварыць яго змаганія: „Я хачу памерці, як салдат з штыком і вінтоўкай, ранены ў сэрца гранатай“, гаварыў ён, і сапраўды памёр у росквіце сваіх сіл, яшчэ юнаком 24-х гадоў, ранены тубэркулёзам, хваробай, нераважна ад якой у Чэхіі паміраюць пролетары. Няма чаго казаць, што гэтая хвароба была вінавайцай яго пэсымізму і пэсымістычнага погляду на съвет, які гледзячы на высунуты ім асноўны постулат пролетарскай поэзіі „оптымізм“.

Волькер бачыў рабочага як чалавека, які „пакутуе“, „церпіць“ і якраз менавіта гэтую яго ўласцівасць лічыў моральнай сілай рабочай клясы. Гэтым настроем прасякнуты найбольш моцныя рэчы Волькера. Разам з тым ён лічыў, што няма больш вялікай задачы, чым перабудова съвету на новай, больш справядлівай аснове. Таму ён парашыў ісці з рабочымі „вечнымі наследнікамі творчага съвету“.

У яго вершах ёсьць вялізарная лірычнае сіла, якая хутка заваявала масы чытачоў і зрабіла яго самым популярным поэтом Чэха-Славакіі. І калі-б на раньняя съмерць, дык ён, бязумоўна, зрабіўся адным з найбольш значных рэволюцыйных поэтаў сучаснай Эўропы.

\* \* \*

Волькер быў адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў асоцыяцыі „Деветсіл“ і ня без яго значнага ўплыву гэтая організацыя ў першы пэрыод займала рэволюцыйныя позыцыі ў мастацтве. Поэты Горжэйшы, Біблія, часткова Незвол і Я. Сайфэрт, выступілі як поэты пролетарыяту. Я. Сайфэрт дэбютаваў кнігай „Горад у съязгох“, якая зьяўлялася дэбютам усіх організацыі ў цэлым. Асоцыяцыя дала да гэтай кнігі харектэрную прадмову, якая харектэрizuе яя толькі Сайфорта, але і зьяўляеца дэкларацыйным пачаткам усіх асоцыяцыі:

„Рэволюція ідзе па съвету. Эпоха гудзіць ад войнаў і клясавых боек. Руйнуеца цывілізацыя, і комуністычнае зямля нараджаеца з хаосу, як пры стварэнні съвету... Ты прачытаеш не аб слове гораду, але яго плачы, бо гэтая лагчына сълёз—твая... Рэволюцыйная песня будзе цябе заклікаць, бо барацьба—твая зброя. Гэтая кніга клясавая, і яе зъмест—ты сам... Нараджаеца новая, новая зорка комунізму“.

## М. СКАЧКОЎ

Як і ў Волькера ў Сайфэрта гэтага пэрыоду на першым пляне— пакуты рабочай клясы, яго палон у капиталістычных сілках, якім зъяўляеца, па яго думцы, горад.

І ня гледзячы на тое, што Сайфэрт выйшаў з рабочай клясы, у горадзе ён ня ўбачыў самага галоўнага—змаганьня гэтае клясы. Праўда, у яго ёсьць шмат квазі-“пролетарскіх” выразаў, накшталт такіх, як „калі-б мы (г. зн. рабочыя.—М. С.) захацелі і плюнулі на сонца, дык яно загасла-б”, але поэт ня ўрос у масу, не зрабіўся яе трывунам, як гэта ўжо паказана. Яго другая кніга „Само каханье“.

Поэзія Сайфэрта наогул „вырасла ў рэволюцыйнай атмосфэры „Деветсіл” і зъяўляеца яе аўтэнтычным выразам“, як съцвярджалі „деветскія пяўцы“ ў прадмове да гэтай другой кнігі Сайфэрта. Але справа ўся ў тым, што „рэволюцыйная атмосфера деветсіл“ таго часу далёка не адпавядала рэволюцыйнай атмосфэры рабочай клясы. „Деветсіл”—організацыя левай інтэлігенцыі, якая была пад уплывам ідэі Кастрычнікавай рэвалюцыі і ўспрымала яе так сама, як наша тэхнічная інтэлігенцыя тыпу нашых конструктыўістў. Але ў той час, як нашы конструктыўісты пад уплывам атмосфэры соцыялістычнага будаўніцтва, якая абкружала іх, павінны былі ўвесе час пераглядаць свае позыцыі ў бок збліжэнья з пролетарыятам, чэская інтэлігенцыя, наадварот, пад уплывам спаду рэволюцыйнай хвалі ў частковай стабілізацыі капіталізму правела.

Ужо ў гэтай прадмове вызначаеца той паварот, у бок ад пролетарскай ідэолёгіі. Так, девятсаціліці констатуюць, што...

„У кнізе апавядоўца самыя прымітыўныя органічныя мары рабочых: съявшэнны нектар і амброзія ва ўсіх іх земных праявах. У ёй апавядоўца яго душэнная радасць, а менавіта: ад-

данае каханье да сваёй таварышкі і дзіцяці, захапленье, якое яго ахапляе ў сувязі з колектыўным жыцьцём, павага да рэволюцыі, рашучасць да самаахвярнасці. У ёй апавядоўца танрадасць, якая ахапляе рабочага ў работе, а менавіта: пры съяванні песень, сполах на кірмашох, пры думцы аб эўропейскіх і экзотычных краінах - айчынах. Поэт апывае зброю яго вытворчасці ад малатка да аэрапляна“.

Шмат чаго напісана ў гэтай прадмове, толькі нельга зразумець прычым тут рабочы. У гэтай кнізе Сайфэрт ужо не гаруе аб жыцьці рабочых, ён апавяддае пра „съявшэнны нектар і амброзію“, ды „павагу да рэволюцыі“. Пры ўважлівым аналізе як пазынейшай поэзіі Сайфэрта, так і ўсяго напрамку „Деветсіл“ робіцца ясным, што гэта „радасць“ мае мала агульнага з тым напружным змаганнем, якое вяла і вядзе чэская рабочая кляса, што гэта хутчэй „радасць“ самога „Деветсіл“—дробнабуржуазнай інтэлігенцыі з прычыны і ў сувязі з стабілізацыяй капіталізму.

Кніжка Сайфэрта „Само каханье“ вышла ў 1923 годзе. У гэтым жа годзе памёр Волькер. Правадыром маладога пакаленіння робіцца К. Тайгэ, які павёў пропаганду супроць так зв. „тэндэнцыйнасці“, „пролеткультгаўскай“ поэзіі: за „чыстату поэзіі“. Гэтая лінія нарэшце прывяла яго да конструктыўізму і „поэтызму“—так званай „чыстай функцыянальнай поэзіі“. Па сутнасці гэта працяг тых-же вышукай, які ў свой час рабіў французскі поэт Аполінэр у галіне „оптычнай поэзіі“—тэорыя звязаная з конструктыўістичным рухам у галіне прасторавых мастацтваў.

Тайгэ, як і Аполінэр, съцвярджае, што час, калі верш съпяваўся, чытаўся ўголос, цяпер прайшоў. Цяпер верш „глядзіцца“. Фотографія Ман-Рэя, фотографамы Маголі-

## ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛІТАРАТУРА ЧЭХА-СЛАВАКІІ

Нагі і фільм, кіно--тэта оптымістычныя поэмы, якія робяць рашаючы ўплыў на выяўленчую здольнасць сучаснага поэта. Вобразы поэта ня могуць быць чысьцей і прычней тых кадраў, якія мы бачым у кіно. Калі конструктывізм—стыль сучаснай эпохі—зъяўляецца выяўленнем яе мудрасці, то поэзія павінна знаходзіцца ў функцыянальнай залежнасці ад усяго сучаснага (модэрн) стылю жыцця. Якое клясы? Ясна, што тут ня можа быць і гутаркі аб рабочай клясе.

Няма неабходнасці падкрэсліваць яшчэ раз, што тут рэзка выяўлена філёзофія сучаснай буржуазнай тэхнічнай інтэлігенцыі, якая прыняла ўдзел у перабудове пасъляваеннага капіталізму, на аснове рапыналізацыі, якая забівае рабочых і нічога агульнага з соцыяльнай рэвалюцыяй і рабочай клясай ня мае.

Аднак гэтая концепцыя зрабіла ражучы ўплыў на ўсіх деветсілаўцаў, як поэтаў, так і прозаікаў. Сайфэрт за гэтая гады выпусьціў некалькі новых зборнікаў вершаў: „На хвалях ТСФ“, „Салавей сьпывае дрэнна“, „Паштовы горад“ і іншыя, у якіх ня толькі рэволюцыйныя мотывы, але і наогул соцыяльназначныя з тэматычнага пункту погляду вершы спатыкаюцца як рэдкасць. Поэт Бібль яшчэ задоўга да гэтага таксама адышоў ад соцыяльнай тэматыкі і начаў культиваваць „чыстую“ лірыку.

Але найбольш чыстым выяўніком тэорытычных палажэнняў К. Тайгэ зъяўляецца таленавіты поэт Незвал. Гэты поэт індывидуалістичнага тыпу, ня гледзячы на тое, што з самага пачатку лічыўся ў „Деветсіл“, ніколі не надаваў сваёй поэзіі рэвалюцыйна-пролетарскага характару. Гэтая поэзія францускага тыпу з прэтэнзіяй на тонкасць і тонкую выяўленчнасць.

З прозаікаў „Деветсіл“ найбольш высунуўся адзін з значных сучасных

мастакоў слова сучаснай Чэха-Славакіі, В. Ванчура. Яго роман „Палі пахаты і вайны“ і „Пекар Ян Маргоунь“ зъяўляюцца як бы програмнымі для „Деветсіл“ у галіне працы. У першым романе пра вайну, у якім ён апавядае гісторыю „невядомага“ салдата, Ванчура прадэмонстраваў сваю нянявісьць да імпэрыялізму. У другім ён зрабіў спробу паказаць этычную аснову працы сучаснага пролетара. Але замест рабочага ён узяў саматужніка, які разбураеца, якога ён і выдаў чытачом за рабочага. У далейшым Ванчура таксама, які і Сайфэрт, пераходзіць да малазъмвестойнай у соцыялістычных адносінах тэматыкі, усё больш ускладняючы сваю фразэолёгію.

Большасць паказаных вышэй сучасных чэскіх пісьменьнікаў—выходцы з асяродзьдзяя дробнабуржуазнай інтэлігенцыі, якая кожны раз, калі пачынаюцца цяжкасці рэвалюцыйнага руху, хістаеца. Характэрна тое, што пісьменьнікі, якіх рэвалюцыйная хвала сабрала ў адзін лягер, 1928 г., калі КПЧ—адзіная ў Чэхаславакіі рэвалюцыйная сіла, перажывала крызіс, засталіся за бартом новага нарастаючага рэвалюцыйнага руху. З іх такія, як К. Сайфэрт і І. Гора перайшлі ў лягер соцыял-фашисты.

Гэты адыход некаторых пісьменьнікаў ад рэвалюцыйнага руху тлумачыцца, вядома, прычынамі соцыяльна-экономічнага парадку. У пэрыод прыватнай стабілізацыі капіталізму, чэская буржуазія вяла ўзмоцнены наступ на культурным фронце (у сувязі з агульным наступам) і здолела перацягнуць на свой бок некалькі пісьменьнікаў. Такія пісьменьнікі, як Сайфэрт, Гора, Маерава, Маліржава, Ванчура і інш. назаўсёды адышлі ад рэвалюцыйнага руху чэскай рабочай клясы.

Розыніца гісторычнага і экономічнага парадку паміж Чэхіяй і Славакіяй паклала свой адбітак і на літаратуры гэтых народнасцяў. Сла-

## М. СКАЧКОУ

вакія, якая знаходзілася ў сферы ўплыву вэнгерскай нацыянальнай культуры—аграрная краіна ніколі не мела сваёй гарадзкой культуры, а значыць і вялікай „гарадзкой“ літаратуры. Яе літаратура насіла нацыянальна-сялянскі характар.

І ў сучасны момант у Славакіі німа прымесловага пролетарыяту. Славакія застоеца краінай буйных лятыфундый, якія раней належалі вэнгерскім магнатам, а цяпер чэскім і славацкім зямляробам. Таму самым рэволюцыйным элемэнтам Славакіі зьяўляецца батрацтва і бяднейшае сялянства.

Гэты фактар робіць вялікі ўпліў і на літаратуру.

Зараджэньне славацкай пролетарскай літаратуры трэба аднесці да 1922-24 г., калі організавалася група маладых пісьменьнікаў і крытыкаў пад называю „Дав“, што значыць маса. Развівіцё гэтай групы прайшло больш цэльна і просталінейна, чым разьвіцё групы „Деветсіл“, з якой яна адзін час была ў контакце. Але ў тэй час, калі група „Деветсіл“, пад уплывам частковай стабілізацыі капіталізму, здала рэволюцыйныя позыцыі і пачала фактычна весьці змаганыне супроты пролетарскага мастацтва, група „Дав“ павяла змаганыне супроты „Деветсіл“ і пачала паглыбляць сваю тэорытычную работу.

Гэтая акалічнасць тлумачыцца з аднаго боку тым, што славацкая літаратура менш чым чэская падпадае ўплыву французскай буржуазнай літаратуры, з другога тым, што ў Славакіі німа такой моцнай буржуазіі, як у Чэхіі, і што ў групе „Дав“ аказаліся моцныя кадры крытыкаў-марксистаў (Клементыс, Новамецкі, Окалі і інш.).

Кіруючыя члены групы „Дав“ лічаць, і зусім правільна, што асноўнай задачай зьяўляеца стварэнне сапраўднай пролетарскай літаратуры, якая-б ня толькі адбівала настроі рабочай клясы і бат-

рацтва, але і зьяўлялася-б іх організатарам для змаганьня за намечаныя мэты пролетарыяту.

Часопіс „Дав“ толькі цяпер у апошні час пачаў выходзіць рэглярна; з самага пачатку ён узяў правільны курс на масы. Ён імкненца ня толькі заваяваць сталую позыцыю сярод перадовой славацкай інтэлігенцыі, але і, галоўным чынам, заваяваць і выхаваць кадры рабкораў і селькораў, што яму ў поўнай меры і ўдаеща, асабліва цяпер, у суязі з організацый агульнацянальнага Саюзу пролетарскіх пісьменьнікаў у Чэха-Славакіі. Адзінай пагроза існаванню часопісі—гэта чэская цэнзура, якая лютуе ў Славакіі яшчэ мацней, чым у Чэхіі (Славакія вось ужо шэраг гадоў знаходзіцца на ваенным становішчы).

Першым пролетарскім поэтом Славакіі быў і ёсьць Ян Роб Понічан, зборнік вершаў якога „Сам“ (г. зн. я есмь, існую) зьяўляецца першай спрабай славацкай пролетарскай поэзіі. Ня гледзячы на мясьцінамі эротычныя характар яго вершаў, яны з аднаго боку, пачалі разбурэнне гvezdзіснаваўскай<sup>1)</sup> традыціі, з другога—заклалі аснову новай соцыяльна-найкараванай і баявой позыцыі. Але самае галоўнае гэта тое, што вершы Понічана, асабліва насыля выхаду другой яго кнігі „Дэмонтах“, сталі служыць сродкамі агітациі сярод рабочых; яны паказваюць, што агітацийная поэзія магчыма, а ў пэрыод абвостраных клясавых боек нават неабходна.

У пазнейшых сваіх рэчах Понічан часта спрашчае вершы да прымітыву і ўпадае ў другую крайнасць—у формалізм.

Яго насылядоўцай у галіне поэзіі зьяўляеца малады поэт Ладо Новамесцкі, рэдактар органу ЦК КПБ „Рудэ право“ і сэкратар новаўтво-

<sup>1)</sup> Гvezdзіснаў — славацкі поэт-клясык

## ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛІТАРАТУРА ЧЭХА-СЛАВАКІІ

ранага саюзу пролетарскіх пісьменьнікаў Чэха-Славакіі. У поэзіі ён дэбютаваў зборнікам вершаў „Тыдзень“, які ўзбагачыў славацкую поэзію новым рэволюцыйным зъместам і даў узоры надзвычай добрай поэтычнай мовы. Характэрина, што формальныя пошукі спалучаюцца ў яго з соцыяльна-тэматичнай насычанасцю.

Новамесцкі значны поэт, які ўвесь час расьце і ўдасканальваеца.

Понічан, Новамесцкі і Даніель Окалі—утвараюць поэтычны сэктар групы „Дав“. Пры чым Окалі ня толькі таленавіты поэт, але і крытык, які дае трапныя характеристыкі словацкім творам, якія зъяўляюцца на кніжным рынке. Праўда, ён яшчэ не валодае канчатковая марксысцкім мэтадам і ў сваіх разнаважаньнях не заўсёды насьлядоўны.

Адзін вялікі прозаік групы „Дав“, які высунуўся цішер у пісьменьніка ўропейскага значэння—Пятро Ілемніцкі, аўтар раду романаў і аповесцяў. Яго першы роман „Пераможнае падзеньне“—ня зусім удалы ў сэнсе композыцыі сюжэту, але вельмі харектэрны, як першае спроба падыйсьці, з пролетарскага пункту погляду да процэсаў, якія адбываюцца ў словацкім сялянстве. У прыватнасці, у гэтым яго романе ўпяршыню паказваеца тып селяніна, які, вярнуўшыся з вайны, робіць спробу пачаць рэволюцыйную работу сярод сялян.

Найбольш удалы другі роман Ілемніцкага „Звонкі крок“ з жыцця чэскіх і словацкіх колёністаў на Каўказе.

У 1926 г. Ілемніцкі быў у СССР, вучыўся ў Гіжи, а затым настаўнічаў на Каўказе ў вёсках чэскіх і словацкіх колёністаў. Вынікам гэтых назіраньняў над колёністамі зъявіўся роман „Звонкі крок“, у якім адлюстравана клясавае змаганье на вёсцы. У гэтым романе Ілемніцкі

паказаў сябе вялікім майстрам мастаком і тонкім назіральнікам. Роман пераведзен на расійскую мову, а зараз пераводзіцца на іншыя мовы. У аповесцях „Падвей“ і „Зварот“ Ілемніцкі дае рад тыпаў словацкіх сялян, якія паступова ператвараюцца ў рабочых. Крок за кроках ён раскрывае малюнкі іх душэўным перажываньням і малюе падзеі, што ўпłyваюць на перабудову іх съядомасці, даючи разам з тым широкія вобразы з жыцця словацкай вёскі.

Ілемніцкі абяцае зрабіцца буйнейшым эўропейскім мастаком.

\* \* \*

Адыход ад рэволюцыйнага руху групы пісьменьнікаў паскорыў працэс перабудовы пролетарскай літаратуры Чэха-Славакіі. Комуністычныя сілы ў літаратуры пачалі аб'яднацца і шукаць апоры ва ўзмацнёўшым да гэтага часу рабкораўскім руху. Да мінулага году ўжо высунуліся з рабкораўскага асяродзідзя такія пісьменьнікі, як Вашэк Каня, аўтар невялікай аповесці „Два гады ў напраўчым доме“—крыўёю напісаная кніга. Апрач таго, Каня напісаў кнігу, якая пакуль надрукавана толькі часткова, але ў бліжэйшы час выходитць у съвет,— „Сумрацы“, ці брадзягі, у якой апісваецца процэс ператварэння рабочых, страціўшых заработак, у брадзяг. Яму-ж належыць рад вострых і трапных з жыцця сучаснага ўропейскага рабочага апавяданьняў.

Апрача Кані—высунуўся поэт-сатырык Эльцар, таленавіты фэльетоніст і белетрыст Францішак Ружычка, нарысіст В. Борын і інш. Гэтаму росту вельмі спрыяла мінлагодняя харкаўская конфэрэнцыя Міжнароднага аб'яднаньня рэволюцыйных пісьменьнікаў, на якой ад Чэха-Славакіі ўдзельнічалі: рэдактар „Дава“ В. Клемэнтыс, крытык-

марксыст Б. Бацлавэк і пісьменьнік-рабочы В. Каня. Пасъля свайго звароту дэлегаты разгарнулі вялікую работу.

Яны прачыталі рад дакладаў, апублікавалі свае справаздачы ў друку; такім чынам падрыхтавалі глебу для організацыі Саюзу пролетарскіх пісьменьнікаў. 15 лютага ў Празе адбыўся організацыйны сход усіх пісьменьнікаў, поэтав, крытыкаў і прадстаўнікоў рабкораў, які

ўхваліў склікаць агульны зъезд, на якім ужо будзе абранны выканаўчы комітэт. Пакуль што абранны часовы сэкретарыят, які цяпер праvodзіць вялікую кампанію ў друку і організацыяна падрыхтоўвае зъезд. Зъезд адбудзеца ў вясну і гэтым будзе закладзены пачатак організацыйнаму руху пролетарскай літаратуры ў Чэха-Славакіі, пасъля чаго яе рост ужо будзе працякаць больш плянамерна.

С. Васіленак

## Яшчэ раз пра нашы падручнікі па мастацкай літаратуре

Выкладаныне мастацкае літаратуры сёньня зьяўляецца вельмі адказнай і цяжкай працай. Асабліва гэта датычыцца беларускай літаратуры, аб якой амаль што ніяма патрэбнай марксысцкай крытыкі. Вось чаму падручнікі па літаратуре адыгрываюць вельмі важную ролю ў нашай школе.

Яны зьяўляюцца асновай, апорай для настаўнікаў.

А раз гэта так, дык мы павінны патрабаваць ад падручніка па літаратуре марксысцкай ацэнкі творчасці пісьменьнікаў, ідэолёгічнай вытрыманасці, чоткай клясавай установоўкі.

А якія мы маем падручнікі і што мы маем у гэтых падручніках? Мы маем кніжкі Гарэцкага, Дзяржынскага, проф. Піотуховіча і нядаўна выпушчаную хрыстоматию пад рэдакцыяй Бэндэ. Дэльве першыя: „Гісторыя беларускай літаратуры“ Гарэцкага і „Выпісы з беларускай літаратуры XIX і XX ст.ст.“ Дзяржынскага ўжо забаронены юрыдычна, але ж адміністрацыйная забарона карыстацца падручнікамі—гэта яшчэ ня ўсё, каб гэтым падручнікамі ў сапраўднасці не карысталіся; патрэбна шляхам шырокай крытыкі наглядна паказаць варожасць і няпрыгоднасць для нашай школы гэтых падручнікаў. Нельга пры гэтым абмінуць і кніжку проф. Піотуховіча.

Чацверты падручнік па бел. літаратуре—хрыстоматыя пад рэдакцыяй Бэндэ—патрабуе асаблівой увагі, а таму ацэнку яго прыдзецца зрабіць другім разам.

Разъярэем кожны з іх паасобку.

М. Гарэцкі ў прадмове да сваёй „Гісторыі бел. літаратуры“ (выд. чацвертае) піша, што яго праца „больш-менш поўная систэматычная гісторыя беларускай літаратуры, напісаная па-беларуску, і таму яна павінна аблугоўваць і настаўнікаў і вучняў розных школ і быць справачнікам для кожнага грамадзяніна“ (стар. З—падкрэслена мною—С. В.). Удумайцесь ў мэтаўстаноўку Гарэцкага. Чаму, па яго думцы, праца яго павінна аблугоўваць настаўнікаў, вучняў і грамадзян? А таму, што гэта больш-менш систэматычная поўная гісторыя бел. літаратуры, таму, што яна напісана на беларускай мове (!). А які змест—гэта дробязь для Гарэцкага. Паглядзімо, чым-жа „напоўнена“ яго кніжка.

З 240 старонак адводзіцца 13 на „пасълякастрычнікі пэрыод“, а рэшта запаўняецца ад Кірылы Тураўскага, Скарны да нашаніўцаў уключна—Баркулабаўскімі хронікамі, караліямі Казімірамі, Елашэўскімі, Баршчэўскімі, Рыпінскімі і інш. польскімі патрыётамі, езуітамі, клерыкаламі.

У сваёй „Гісторыі беларускай літаратуры“ Гарэцкі старанна да-водзіць, што „...Елашэўскі і па прыродзе сваёй і падуплывам зах-эўропейскага гуманізму, занесенага к нам Скарынаю (!), быў гуманістам“, і што „... тагачасны гуманізм вы-яўляеца ў Елашэўскага ў набож-насьці (!), мяккасці поглядаў на рэлігійныя справы (!), у патры-ётыхъзме (!) і г.д. Тлумачэннія трэба. Бярэце любую тэму пра езуіта, клерыкала, патрыёта, і вы знёй-дзеце аналёгічную „літаратурную крытыку“ Гарэцкага.

Скажэце, што выйграюць на-стаўнікі, вучні і грамадзяне ад таго, што яны будуць ведаць Ела-шэўскіх? Яны ня выйграваюць, а прайграваюць, бо галава іх запаўня-еца непатрэбным і шкодным хла-мам.

Гарэцкі ўжывае ўсе мэтады і сілы, каб зацікавіць чытана міну-лым і гэтым адцягнуць яго ад су-часнасьці.

Разъбіраючы творчасць поль-скага патрыёта Рыпінскага, які ім-кнуўся, каб беларускія „мужычкі“ вучыліся спачатку чытаць, а потым гаварыць і думаць па-польску, Гарэцкі, ня гледзячы на гэта, сцівяр-джае: „Разам з гэтым ён (Рыпін-скі) вельмі любіць свой беларускі край, свой беларускі люд (?!). Паляк і шляхціц па ідэолёгіі, беларус і роматнык па настроі, Рыпінскі затужыў-шы ў эміграцыі па бацькаў-шыне, з радасцю хапаеца за беларускую народную поэзію“ (стар. 110).

Што значыць ацэнка Гарэцкага „паляк па ідэолёгіі і беларус па настроі?“ А вось што: Гарэцкі гэтым хоча сказаць, што нацыя адзіна, непадзельна, адсюль і ідэолёгія можа быць польская і беларуская, а раз так, то ў „адзі-най нацыі“ ня можа быць кляс і клясавай барацьбы; гэту погляду трymаюцца ўсе нацыянал-дэмократы, усе нац.-фашысты.

Як ацэнывае Гарэцкі творчасць консэрватара, ідэалізатора паншчыны Дуніна-Марцінкевіча?

Вядомы твор Д.-Марцінкевіча „Гапон“, дзе ідэалізуецца панства, прыгон, дзе Д.-Марцінкевіч яскра-ва выступае, як абаронца паншчыны, і для гэтага сцірае клясавую розніцу паміж мужычком і панам. Вось невялічкія прыклады:

„Як родны, бацька быў ён (пан) для чэлядзі, любілі яго ў цэлай грамадзе.“

або:

„А пані—ня пані, маці  
Маўляў роднаму дзіцяці,  
Прыгожы пасаг дала (Каніярыне-  
слянцы),  
Радасна сылёзку ўраніла,  
Маладых благаславіла,  
Сама к вянчу павяла“.

Вось гэты твор Гарэцкі ацэн-вае так:

„Аповесьць „Гапон“ з'яўляеца лепшым і найбольш харектэрным творам Марцінкевіча.

Тут далей разъвязваеца тая-ж тэндэнцыя, што і ў „Слянцы“ (так-сама твор рэакцыйны.—В. С.), але напісана аповесьць з большым ма-стацтвам і толькі на беларускай мове. Аўтар у гэты час карыстаўся ўсімі ўцехамі спакойнага, здаволенага, жыцьця. Але на-вокал ён бачыў (?) розныя крыўды ў жыцьці прыгоннага слянства і ўскладаў гэтыя крыўды на эконо-маў.—В. С.), і яму, як чалавеку па нутры добрау і справядлі-ваму, (?) хацелася, як калісці Чачоту, „каб усім было добра“ (паном і слянам—тому Марцін-кевіч і добры і справядлівы!—В. С.).

З другога боку, маючы ў нутры многа вясёласці, жартлівасці, ён ня мог так засмуціцца, як Чачот, а яго асабістая радасці пан-скага жыцьця заміналі яму глыбей праняца цярпеньнем прыгоннага люду, і вось апо-весіць „Гапон“—твор вясёлы, жыцьцярадасны, мастацкі там, дзе аўтар апісвае павярохунае хараство жыцьця, і слабы (а мо-

## ЯШЧЭ РАЗ ПРА НАШЫ ПАДРУЧНІКІ ПА МАСТАЦК. ЛІТАРАТУРЫ

варожы, крытык Гарэцкі!—С. В.) разъвязваны соцыяльных пы-ганьняў“ (стар. 123).

Цытата сама выдае Гарэцкага, глумачэннія ня трэба. Ідэалізацыя мінулага, панства і шляхты вельмі харектэрна для Гарэцкага. Ацэн-ваючы драматычны твор Марцін-кевіча „Пінская шляхта“, дзе ўжо сам польскі патрыёт Марцінкевіч, пад уплывам свае эпохі, пачынае жартаваць і высымейваць урад і шляхту, Гарэцкі нават і тут ба-чыць толькі яму патрэбнае: „Адна з вартасцяў комэдіі „Пінская шляхта“ ёсьць у тым, што тут па-казваеца шкадлівасць дзяр-жаўна і культурна чужога парадкавання ў нашым краі, па-мастацку выяўляеца тое ліха, ад якога мы так доўга цярпелі“ (стар. 129). Вось у чым вартасць твору Марцінкевіча! А шкоднасць гэтага твору Гарэцкі не заўажае. Вось вам яшчэ адзін, нават незамаскаваны, тэзіс з про-грамы нац.-дэмократаў.

Разгледзеўшы далей „Піnskую шляхту“, Гарэцкі знаходзіць яшчэ адну „каштоўнасць“.

Вось яна: „... Разам з гэтым (у „Піnskай шляхце“—В. С.) добра выстаўлена прыемная пра-стата шляхецкага жыцьця ў хатніх справах“ (стар. 129). Вось вам сапраўдны твар Гарэцкага; і гэта ўсё „для настаўнікаў ды вуч-ніяў і ўсіх грамадзян“.

Закончу аб Гарэцкім. Ня буду прыводзіць больш цытат: і з па-данага відаць, як „марксісцкі кры-тык“ Гарэцкі „аналізуе“ вучняў, як ён ідэалізуе мінулае, паншчыну, шляхту, клерыкалаў. У сваёй кнігі ён з Каліноўскіх робіць сапраўд-ных рэвалюцыянераў і „абаронцаў“ слянства. З паказанага відаць, што яго „Гісторыя беларускай лі-таратуры“—гэта замаскаваная про-грама нацыянал-дэмократаў, гэта імкненіне адцягнуць чытана ад су-часнасьці, замазаць клясавую ба-рацьбу, прывіць яму любоў да

мінулага, да шляхты, клерыкалау і гэтым перашкодзіць нашаму будаўніству, нашай клясавай барацьбе з эксплятатарамі.

Пазнаёмімся с другім „марк-сысцкім“ крытыкам Ул. Дзяржын-скім.

У яго „Выпісах з беларускай літа-ратуры“ так сама, як і ў „Гісторыі беларускай літаратуры“ Гарэцкага старанна праводзяцца ідэалы нацыя-нал-дэмократаў. І тут няма кляс, няма клясавай барацьбы, а проста апісаныне, констатаваныне, накіра-ванае на ідэалізацыю мінулага, на ажыццяўленыне ідэалаў нацыянал-дэмократаў.

Разглядаючы твор „Энэіда на-выварат“, дзе адбіта яўная тэндэн-цыя заможнай шляхты выкпіць, высымейць беларускага селяніна з яго бытам, мовай, дзе прыгонныя сляніе малююцца ўсім задаволе-нимі, сытымі, вясёлымі:

„... Была ў іх з затаўкай крупеня.  
Кулем піхалі ў жываты.  
Была ў іх гушча і драчона.  
І парасяціна смажона.  
Пілі гарэлку не каўшом,  
Цягнулі ўволю ўсе набром“.

Гэты твор Дзяржынскі ацэнывае так: „... Наш аўтар („Энэіда“) надае ім (дзеячым асобам) беларускі твар і ў сваёй поэме дае сапраўд-ную харектарыстыку (?) таго-часнага жыцьця“. Дзяржынскі пры-знае гэты твор вельмі цікавым і піша: „Энэіда наыварат“ мае вялікае бытавое і нацыяналь-нае значэнье...

... Поэма напісана прыгожаю мовай з усходнімі беларускімі асаблівасцямі“ (стар. 10).

Як бачым, і для Дзяржынскага „Энэіда наыварат“ мае толькі тamu вялікае бытавое і нацыяналь-нае значэнье, што напісана „беларускай мовай з усходнімі асаблівасцямі“, і таму, што тут паказана, як „добра“ і „ве-села“ жылося слянам у час пры-гону, а тое, што тут зъмест рэак-

## С. ВАСІЛЁНАК

цыны, варожы сучаснаму чытчу, гэта дробяэз для Дзяржынскага. Такую нашую ідэалізацыю мінуўшчыны, адцягванье чытча ад сучаснасьці мы маем і ў ацэнцы творчасці польскага патрыёта Баршчэўскага, які высьмейвае паўстанье сялян супроць паноў („Рабункі мужыкоў“), які абараняе паншчыну. Але для Дзяржынскага гэта ня мае значэння, гэта не перашкаджае яму напісаць, што творы Баршчэўскага „...зъяўляюща высока-мастакім апрацаваньнем некаторых сюжетаў беларускае народнае творчасці. У сакавітых і нязвычайна маляўнічых фарбах адбілася тут псыхіка беларуса (?!), прасякнута нейкім самабытным (!) забабонным містыцызмам“. Гэтыя апавяданьні маюць глыбокую нацыянальную беларускія характеристары (?!), ня гледзячы на тое, што яны напісаны па-польску...“ (ст. 18). У Гарэцкага „польская ідэолёгія“, а ў Дзяржынскага—„беларускія характеристары“. Аналёгічна Дзяржынскі ацэньвае творчасць і інш. польскіх патрыётаў: Рыпінскага, Чачота і другіх.

Дуніна-Марцікевіча Дзяржынскі лічыць: „... гэта пладавіты аўтар і звычайна лічыцца першым сапраўдным беларускім песьняром“ (!). Канчаткова выяўляе свой нацыянал-дэмократычны твар Дзяржынскі ў ацэнцы нашаніўскага пэрыоду. Ён лічыць што „... у нашаніўскім адраджэнцтве заходзіў сабе месца і беларускі пролетары“ (ст. 87). Разглядаючы тэматыку творчасці нашаніўцаў, Дзяржынскі дае ёй орыгінальную ацэнку: „... Гора падняло іх (сялян) на ногі, і хочуць яны ня так ужо многа: хочуць яны цяпер „людзьмі звацца“ (г. зн. беларусамі—С. В.—?) Сытыя і адзетыя павінны пашкадаваць мужыка-бедака, бо ён галодны, халодны, цёмны і бясчасны. Ён цэлы съвет хлебам корміць, а сам есьць мякіначку“ (стр. 87).

Выходзіць па Дзяржынскому, што галодныя, халодныя, цёмныя сяляне хацелі ня так ужо многа: хацелі толькі „людзьмі звацца“, а мо паважаны „крытык“, яны і есьці апрануцца хацелі, апрача таго, каб „людзьмі звацца“? Што значыць: „Сытыя і адзетыя павінны пашкадаваць мужыка-бедака“!...

Гэта значыць, што буржуазія, баючыся вызваленіем зынізу, якое рыхтавалі „галодныя і халодныя“, прызывала эксплётатараў „пажалець“ „галодных і халодных“, г. зн. даць маленьку падачку, палёгку ім зъверху. Вось чаму ў ацэнцы Дзяржынскага беларускія сяляне не прэтствуюць (бо ён гэтага бацца—В.С.) супроць эксплётатаў нават у часы рэволюцыі (1906 г.).

Гэта замазванье клясавай барацьбы, гэты буржуазны лібэралізм патрэбен Дзяржынскому, каб можна было зрабіць вывад:

„... Беларускі адраджэнцкі рух зрабіўся аднай з складаных частак сучаснага вялікага руху соцыяльной рэвалюцыі...“ (ст. 87). Выходзіць па Дзяржынскому, што нашаніўскі адраджэнізм і савецкая ўлада гэта адно і тое-же, і барацьбы тут ня можа быць. Ідэалізацыя мінулага, замазванье клясавай барацьбы, ідэалізацыя нашаніўскага адраджэнізму—усё гэта ў цэлым зъяўлялася ў кнізе Дзяржынскага, як і ў Гарэцкага, практычным ажыццяўленнем программы нацыянал-дэмократатаў праз школу.

Пазнаёмімся яшчэ з аднай „марксісцкай крытыкай“—з „Гісторыяй беларускай літаратуры“ проф. Піотуховіча.

Як і ў першых двух, у гэтым падручніку амаль няма ні гуку пра клясы і клясавую барацьбу. У яго разборы, ацэнцы, адсутнічае зд-праўны пункг, прынцыпавасць, патрэбны аналіз твораў і творчасці паасобных пісьменнікаў. А адсюль у працы Піотуховіча шматлыктаніны, супярэчнасці. Там,

## ЯШЧЭ РАЗ ПРА НАШЫ ПАДРУЧНІКІ ПА МАСТАЦК. ЛІТАРАТУРЫ

дзе трэба бачыць варожасць у творы, там Піотуховіч бачыць „Налёт гамлетызму“, „байронізму“. Там, дзе трэба аналізаваць, Піотуховіч „мастакім пэндзalem“ апісвае і ня робіць належных вывадаў.

Вось некаторыя прыклады:

„... Такім чынам, уся літаратурная дзейнасьць Рыпінскага носіць тэндэнцыіны харктар: заўзяты польскі патрыётызм афарбоўвае яго „Bialorus“ у цёмны колер вузкага нацыяналізму; баліда „Нячысьцік“ выяўляе яшчэ больш вузкі панскавузякі дыдактызм у стасунку да селяніна“. Здаецца ясна, і пасълья гэтага вываду нічога каштоўнага для пролетарыяту ў вытворчасці Рыпінскага знайсьці нельга.

Але-ж... Піотуховіч ня хоча адстаць ад папярэдніх „крытыкаў“ і тут-же зазначае: „Але, ня гледзячы на тэндэнцыянальнасць, гэта дзейнасьць, калі разглядаць яе ў гісторычна-літаратурным аспектце (!), мае і бязумоўную (!) вартасць, паколькі яна зьяўляецца продуктам романтычнай зацікаўленасці галоўнымі (?) адзінкамі беларускай народнасці“ (стар. 44). Вось вам блытаніна, з якой усё-ж-такі відаць, што Піотуховічу не перашкаджае патрыётызм, і вузкі нацыяналізм знаходзіць у творы „бязумоўную вартасць“. Кастусь Каліноўскі ў Піотуховіча: „тыповы прадстаўнік актыўна-рэволюцыйнага народніцтва 60-х гадоў, якое са зброяй у руках бараніла соцыяльныя і нацыянальныя інтэрэсы працоўнага сялянскага люду“ (стар. 77).

Піотуховіч часам заблытае сам сябе ў сваіх „аналізах“. Разглядаючы драматычныя творы Дуніна-Марцінкевіча „Пінскую шляхту“ і „Залёты“, Піотуховіч адносна „Пінскую шляхты“ піша: „... У яго няма сапраўднага абурэння супроць зла, сатыра вытрымана ва „ўсъмешлівым“ (улыбацельным) духу XVIII сталецця. Яна (п'еса) прадстаўляе сабой добрадушныя кпіны аўтара над шляхтамі і судом. Адмоўныя

бакі грамадзкага ладу тут бяруцца толькі як прадмет лёгкага жарту, яны служаць толькі повадам пазабавіць і пасъмяшыць гледача, а ня выклікаць у яго настрой барацьбы са злом“ (стар. 82).

Такім чынам тут сам Піотуховіч признае, што „Пінская шляхта“ ня мае соцыялёгічнай каштоўнасці. У „Залётах“, у творы, дзе пастух пра-біваецца ў паны і робіцца панам-дэспотам, злодзеем, Піотуховіч чамусьці прагненца ўстанавіць тут сувязь з соцыяльна-політычнай дзейнасцю эпохі, як быццам гэта зъява была харктэрнай для свае эпохі, і ні з таго, ні з сяго робіць вывад адносна гэтых двох твораў: „Драматычныя творы пісьменьніка, такім чынам, маюць пэўную (?) соцыялёгічную каштоўнасць: яны звязаны з політычна-соцыяльнай дзейнасцю эпохі ліквідацыі прыгоннай гаспадаркі“ (стар. 85).

„Пінскую шляхту“ ён сам ацаніў больш-менш правільна. Паглядзімо, наколькі ён мае рацыі ў ацэнцы „Залётаў“.

„Залёты“ па сваёй ідэі — гэта імкненіне паказаць, што ўсе дэспотычныя, злыя паны-Сабковічы паходзяць або з пастухоў, або з „цёмных някультурных мужыкоў“, а толькі той, хто паходзіць з радавой старажытнай шляхты, толькі той і добры і культурны пан. Гэты твор яўна варожы і лічыць соцыяльна карысным толькі тое, што ў п'есе паказана, як Сабковіч зьдзекваеца над сваёй прыслугай—нельга, пашпершае, таму, што Сабковіч ня шляхціц, не радавы пан, і тут паказваеца пародыя на пана, а былы пастух, таму ён і дэспотычны і грубы; значыць, тут асноўны ўдар аўтар п'есы наносіць ня шляхце, не паном, а пастухом і тым, хто мае з імі агульнае;—па-другое, гэта зусім ня тыпова для 1890 г. (час, калі была напісана п'еса). Няўжо пастухі гэтай пары на Беларусі і сапраўды маглі становіцца панамі? Няўжо гэта тыпова для нашай эпохі!

## С. ВАСІЛЕНАК

Не, такіх зьяў у тыя часы не магло быць, бо на Беларусі ў гэтую пару яшчэ трымалася паншчына, і ў крайнім выпадку ў паны мог пра-бівацца кулак, а не пастух.

Ідэалізатару паншчыны і шляхты Марцінкевічу патрабаваўся вобраз Сабковіча, як прыём абароны, адгра-дажэньня паноў і шляхты ад па-стухоў, якія пачыналі пра-бівацца не ў паны, а ў ўсёмыя лясы (1863 г.) і адтуль з касамі і сякерамі напа-даць на паноў.

Такім чынам няма, апрача шкод-нага, нічога карыснага для пролета-рыяту і ў „Залётах“; толькі той, хто цікаўніца гісторычным хламам, хто гэтым „хламам“ хоча забру-дзіць сучаснасць, толькі той будзе знаходзіць у такіх творах „соцы-олёгічную каштоўнасць“.

Вялікая блытаніна ў разборы Піотуховічам і творчасці Багушэ-віча. Наогул аб Багушэвічу, як і аб іншых старых беларускіх пісьмен-ніках, няма сёньня сталай аброн-таванай думкі, няма марксысцкай крытыкі.

Там, дзе Багушэвіч па-шляхецку, як памешчык марыць аб Беларусі ад „Бальтыцкага мора ўдоужкі аж да Чорнага... ад Каменца месца аж да Вязьмы...“, там, дзе Багушэвіча трэба разглядаць як ворага, там Піотуховіч піша: „Як зачарованы рыцар, праспаўшы цэлае сталецьце... усё яшчэ марыць аб сваёй пекнай даме сэрца, Беларусі даўно міну-лага...“ Што за глупства, пра-бачце за грубасць.

Там, дзе трэба сказаць пра-уду, там Піотуховіч адмаўляеца ад ана-лізу і „захапляеца“ прыгожым апісаньнем, пароўнаньнем і асьця-рожна праходзіць міма кволага месца.

Там, дзе трэба абвінавачваць у нацыянал-дэмократызме, як дзей-насць нашаніўцаў, ён піша, што „ў творчасці песьняроў данае пары выяўляюцца налёты смутку і гамле-тызму“ (стар. 122).

Паміж іншым, творчасць Гаруна, які прымаў разам з Пілсудзкім удзел у барацьбе з савецкай уладай, Піотуховіч таксама ацэнвае, як творчасць рэволюцыянера: „Пісьніяр ставіцца перад намі не толькі ў постасці барацьбы, але і ў смутнай постасці Гамлета з яго рэфлексыяй і цяжкім задушэннем“ (стар. 180). Гамлетызм — універсальная ацэнка ў Піотуховіча.

Ідэалізуючы дзейнасць Гаруна, Піотуховіч съвядома ўмоўчвае аб тым, што Гарун вымушан быў уця-каць разам з Пілсудзкім з Беларусі ў Польшу, а мімаходам заўважае:

„Вымушаны знадворнымі акалі-насцяямі, Алесь Гарун выяжджае з Менску з палякамі і на чужыне, у далёкім Кракаве, у 1920 годзе памірае...“ (стар. 170).

Можна было шмат знайсці не-дарэчнасцяў у нацыянал-дэмокра-тычных ацэнках і ўстаноўках у кніжцы Піотуховіча, асабліва ў ацэнцы нашаніўцаў і іх творчасці, у перыодызацыі літаратуры, але і паказанага хапае, каб пераканацца, што і кніжка Піотуховіча, як Дзяр-жынскага і Гарэцкага — гэта ажыць-цяўленыне пра-граммы нацыянал-дэмократаў, гэта не падручнікі для савецкіх школ, пры дапамозе якіх мастицкую літаратуру можна было выкарыстаць як выхаваўчы фактар, як зброю клясавай барацьбы, — гэта зброя нацыянал-дэмократаў, якой яны, побач з іншымі методамі, зма-гаюцца з пролетарыятам, з савец-кай уладай, якой яны імкнуща рэстаўраваць капіталізм у Савец-кім саюзе.

Як і ў іншых галінах, і ў пад-ручніках, гэтак і ў мастицкай літа-ратуры, як мы бачылі, нацыянал-дэмократы праводзілі сваю про-грамму, якая ў асноўных рысах зводзіцца да наступнага:

Барацьба за адзіную непадзель-ную нацыю, а адсюль адмаўленыне клясавай барацьбы ўнутры гэтай нацыі.

## ЯШЧЭ РАЗ ПРА НАШЫ ПАДРУЧНІКІ ПА МАСТАЦК. ЛІТАРАТУРЫ

Замест клясавай барацьбы—„пры-  
еца“ дэмократы ўсіх соцы-  
альных колаў у незалежнасьці ад  
соцыяльнага паходжаньня і ста-  
вішча, у рамках пэўнай нацыі  
зрэцкі—польская ідэолёгія).

Паколькі пролетарыят, пад кіраў-  
цтвам комуністычнай партыі,  
нінскай тэорыяй,(„у кожнай нацыі  
ціца дзіве нацыі—нацыя буржу-  
азіз і нацыя пролетарыяту“) бязъ-  
расна рушыць усялякі вузкі нацыя-  
лізм, усякую буржуазную дрэбен-  
нь, балбатню аб „адзінай нацыі“—  
нацыянал-дэмократы, як прыхіль-  
нікі апошняй, займаюць позыцыю,  
рожую пролетарыяту, і ўсімі  
тамі і сродкамі змагаюцца з кому-  
ністычнай партыяй, з савецкай  
задай.

Змыкаючыся з іншымі буржуаз-  
ымі партыямі, з кулакамі, са шкод-  
камі і контррэволюцыянарамі,  
ны ўмкнуцца захапіць пад свой  
плыў адсталую частку сялян і  
абочых, яны замазваюць клясавую  
брацьбу, падрываюць нашу соцыя-  
лістычнае будаўніцтва: кожны по-  
шыпех—гэта крок да могілкі нацы-  
янал-дэмократаў.

Але-ж паколькі ў умовах дыктатуры пролетарыяту нацыянал-дэмократам нельга адкрыта выступіць упроць пролетарыяту і яго партыі,  
ны мняюць тактыку, і як хамэ-  
оны, зъмяніўшы пакроў, пры-  
рыўшыся „прызнаньнем“ і траску-  
ымі фразамі, выступаюць пад  
наскай, захована, каб адарваць про-  
летарыяў і працоўнае сялянства ад  
учаснасьці і гэтым унесці дэзорга-  
нацыю, падарваць наша будаў-  
ніцтва і клясавую барацьбу; яны  
раз кіно, тэатр, мастацкую літа-  
ратуру, праз падручнікі ідэалі-  
зуць мінулае Беларусі, дробна-  
уржуазныя партыі, нашаніўцаў і г.д.

Каб збавіцца ад ненавіснага ім  
пролетарыяту і яго дыктатуры, яны  
прызнаюць, што Беларусь—ста-  
ронка сялянская, таму і літаратура  
павінна быць сялянскай у нас, а ў  
мэтах захаваньня яе „самабытна-  
сці“ яны адміжоўваюцца ад куль-  
туры і літаратуры расійскай, назы-  
ваюць лепшыя рэволюцыйныя і про-  
летарскія творы пазадзьзем чужое  
культуры, орыентуюць чытача на  
захад.

Там, дзе нельга затуманіць вочы  
„гісторычнай самабытнасцю“, „пры-  
гожым апісаньнем“, там яўна варо-  
жыя выступленыні нацыянал-дэмо-  
кратаў называюць „гамлетызмам“,  
„байронізмам“.

Прыходзіцца дзівіцца, чаму да  
гэтае пары не разгорнута шырокая  
крытыка наших падручнікаў наогул  
і па мастацкай літаратуры ў пры-  
ватнасьці. Аб гэтым маўчаць нашы  
методкомы, аб гэтым маўчаць нашы  
часопісі і самі настаўнікі.

Калі правідлова забаронены пад-  
ручнікі Гарэцкага і Дзяржынскага,  
дык наконт кніжкі проф. Піотухо-  
віча прыходзіцца сказаць: толькі  
таму, што ў нас няма марксысцкага  
падручніка па літаратуре, кніжку  
проф. Піотуховіча нельга забара-  
ніць для школьнага карыстаньня,  
але-ж трэба зрабіць так, каб вы-  
кладчык літаратуры ня браў выгады  
проф. Піотуховіча за „чыстую мо-  
ніту“, як кажуць, а каб ён ведаў  
усе адмоўныя бакі гэтага падруч-  
ніка.

Толькі шырокай масавай  
крытыкай наших падручнікаў,  
програм, пры актыўным удзеле  
ў гэтай крытыцы ўсяго настаў-  
ніцтва, мы гарантуюм сябе ад  
ідэолёгічных вывіхаў, памылак  
у выхаваньні і адукациі нашай  
моладзі.

# БІБЛІОГРАФІЯ

Я. Скрыган. „Шугае сонца“. Нарысы. БДВ, Минск. 1930 г., стар. 106, чана 60 к.

Апошні час нарыс як жанр пачынае зайнамець пэўнае месца ў нашай сучаснай літаратуры. У нас ёсьць ужо некалькі таварыноў пісьменнікаў-нарысістах, якія на гэтым літаратурны жанр звярнулі сур'ёзную ўвагу, даўшы нашаму чытчу шэрэг нарысаў.

Досыць успомніць нарысы В. Сташэускага, нарысы Я. Скрыгана і іншых, як перад намі наўстае пэўная сума літаратурнай мастацкай працу, пададзеная праз жанр нарысу.

Пашырэнны нарысу як жанру ў нашай сучаснай літаратуре мы павінны вітаць. Мы павінны адводзіць для яго такое-ж месца, як і іншым жанрам нашай мастацкай літарагуры. Тому, што нарыс зьяўляецца баявым жанрам (калі ён сапрауды ёсьць пролетарскі, рэволюцыйны нарыс) для нашай сучаснасці, у змаганні за колектывізацыю, у змаганні за прамфіліян, у змаганні за піяцігодку за чатыры гады. Мы павінны павесці рапушчую барацьбу з тымі, хто недаацінівае гэтага жанру, хто выкідае яго на задворак, хто па-барску адносіцца да гэтага жанру, як да „малых форм“, на што заўважалася ў творчым лісце сэкратарыяту РАПП.

Але разам з гэтым даючы шырокую дарогу нарысу, мы павінны змагацца за нарыс пролетарскі, за такі нарыс, які-б наша будаўніцтва, нашу вытворчасць, колгас, саўгас, іх унутране жыццё падаваў у сувязі з аўтаматычнай ходу рэчаў, у сувязі з дыялектычнай-матэрыялістычнага съветапогляду. Мы павінны весці рапушчую барацьбу з паўзучым эмпірызмам, з інтэлігенткім павярхойным нагляданнем; з птушынным пралётам па фактах жыцця і блёкнотнага іх запісу.

Мы павінны весці рапушчую барацьбу, як, па нашаму, правільна зазначае М. Лузгін у чацвертым нумары „На лит. посту“ (1931 г.) „за баявы пролетарскі нарыс, які бярэ любы адрэзак конкретнай рачаіннасці, але мы супроць паўзучага эмпірызму, супроць таіх творчых асаблівасцій мэтоду, сутнасцю ў якіх зьяўляецца не дыялектичны, не матэрыялістычны съветапогляд; мы супроць скрыўлення рачаіннасці, што ўводзіцца ў прынім на тэй аснове, што гэта, бачыце, нарыс, такі асобы жанр; мы за выяўленіне ў нарысе пролетарскай літаратуры, як і ў любым жанры пролетарскай літаратуры, істотнага руху рачаіннасці ў сувязі з аўтаматычнай марксысцкай-ленінскага съветапогляду. За такі нарыс мы павінны змагацца. І змагацца яшчэ трэба шмат.

Тыя нарысы, якія мы цяпер маём у нашагу літаратурнай працы, шыдаюць нашаму чытчу, але яшчэ далёка не дастаткова. Нашы нарысы, нарысісты яшчэ цалкам прасякнуты съветапоглядам марксизму-ленінізму. Большаясьць нарысаў—гэлатучы запіс, агульная схема, прабегаючы. Няма глыбокага ўніядрэння ў тоўшчыце, якое аўтарам апісваецца. Некаторыя, прайда, выключэнне мае нарыс „Гаварыць Асінбуд“ В. Сташэускага.

Што-ж сабой зьяўляюць рэцензуемыя нарысы Я. Скрыгана? Ці адпавядаютъ яны цалкам запатрабаваныям нашай бурліватай сучаснасці?

Нарысы Скрыгана ў пэўнай меры базуюцца на заслугоўваючым увагі, — яны шыдаюць дадатных бакоў. У аўтара ёсьць некаторыя ўніядрэнні ў глыбіню—об'екту ёсьць імкненне паказаць не асобна вырваныя факты, а цэлы процэс, аўтар умее гэтым процэсам падкрэсліць галоўнае, пастаўіць гэтае галоўнае ў асяродак падзеі.

Усе шэсьць нарысаў, якія сабраны ў адзін зборнік пад загалоўкам „Шугае сонца“, менавіта харэктэрны тым, што аўтар увесе-

лісту—ла адказу панагружваць машыны. І ён на дзіве, а дзе трэба і на трэсны.

— Па сёлах парабіць адмысловыя брыгады збору попелу.

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

— У цэнтры организаваць рымарскую і польскую арцель.

— Зараз-же пачаць ачышчаць. Каб скарэй

шыцца—ла адказу панагружваць машыны.

— Па сапрауды адчуваеща творчы нарыс

## БІБЛІОГРАФІЯ

І бязумоўна, без непасрэднага ўдзелу у будаўніцтве, бяз поўнага засваенія ідэй гэтага будаўніцтва, без аўладаныя дыялектычна-матэрыялістычным методам, поўнакроўнага жыцьцёвага нарысу даць нельга. Бяз гэтага нельга даць пролетарскі нарыс, як і ўсякі пролетарскі твор наогул.

На гэта нашым нарысістам, у гэтым ліку і Я. Скрыгану, трэба зьвярнуць сур'ённую ўвагу. Трэба цісаць нарысы не з насоку, не з аднаго погляду на свае об'екты, а трэба прасякнучы у яго нутро, трэба яго глыбей, з пункту гледжання марксизму-ленізму, вывучыць. Бяз гэтага атрымаецца агульная схема, малюнак вырванага з процэсу жыцьця якой-небудзь звязы, уражальне ад павольнай прагулкі і зусім пя нарыс. Пра колгас цельга пісаць нарыс, пабывашы ў ім адзін дзень. А ў нас часта так робяць. Сёньня зьвесьдзі ў колгас, а заўтра напісаў нарыс. Бязумоўна, атрымаецца ня нарыс, а халтура. Трэба больш працаўць.

Мы лічым нарысы—кажучы словамі таго-ж Стойскага—вынік ня лёгкага насоку, а глыбокай органічнай работы нарысіста—тэй разьведкі боем, калі дасьледуецца кожная пядзя зямлі, кожны бок рачаіспасці". Гэта нарысіст павінен мець на ўвазе. Павінен мець на ўвазе і Я. Скрыган, калі ён хоча даць нашаму чытачу сапраўды пролетарскі нарыс.

Здольнасці як нарысістага у даным вынадку ў Я. Скрыгана не малія. І яны яшчэ ўзмоўніца, калі Я Скрыган будзе больш глыбока прасякаць у тое жыцьцё, з якога ён чэрпае об'ект для сваёй гворчасці.

С. Куніцкі.

3. Астапенка.—"Крайне". Вершы. БДВ.  
Менск 1931 г., стар. 68, цена 75 кап.

Наша маладая поэзія імкненіца і націроўваеца ў асноўным у рэчышча пролетарскай літаратуры. Ціпер бадай на энайдзеш сярод нашых маладых поэтаў і белапнаўцаў такіх, якія-б у нашы вялікія дні свою гворчасць, свою поэзію ў тэй ці іншай меры не націроўвалі-б на дапамогу агульному соцыялістичному фронту, якія-б ня имкнуліся дапамагчы сваёй творчасці соцыялістичнаму будаўніцтву, якія-б зусім стаялі ў баку ад соцыялістычнага будаўніцтва. Такіх поэтаў сярод белапнаўцаў няма.

Але ёсьць сярод маладых поэтаў белапнаўцаў такія, якія яшчэ ня цалкам прасякнуты соцыялістичным будаўніцтвам, якія ня цалкам прасякнуты ідэямі рабочай класы, якія соцыялістичнае будаўніцтва бачаць і дапамагаюць яму неiek праз адлегласць, здалёк, нерашуча, якія яшчэ не прасякнуты дыялектычна-матэрыялістичным методам, якія ня бачаць ўсёй складанасці, нутранога процэсу, дынамікі гэтага будаўніцтва, якія ня ўключаны ў гэты процэс, а знаходзяцца на

іго паверхні. Гэтая поэты цягнуцца ў хвасце ідэй рабочай класы, яны апываюць соцыялістичнае будаўніцтва наогул: агульнымі сказамі, агульнымі павярхоўнымі вершыкамі бяз яркага яго паказу, без конкретызацыі асобных яго бакоў.

Да характеристу такіх маладых поэтаў можна аднесці і маладога поэту белапнаўца З. Астапенку з яго першым зборнічкам "Крайне".

З. Астапенка ў сваіх вершах, якія зъмічаны ў гэтым зборніку, не дае нам яркага паказу тых ці іншых бакоў соцыялістичнага будаўніцтва, не дае нам яркіх настроў ярка выражанай ідэі, патосу нашых дзёў. Ен неiek ня можа ўхапіцца за шпакія тэмпы будаўніцтва. Ен ня можа ўключыцца процэс гэтага будаўніцтва. Ен знаходзіцца ўнутры ўсяго складанага процэсу будаўніцтва, а неiek пібы на яго пэрыфэрыі, на некаторай ад яго адлегласці, у хвасце будаўніцтва.

І зусім ня дэўна, што большасць вершаў зборніка "Крайне" носяць характеристычныя "наогул", надзвычайнай расплывчатасці, павярхоўнасці.

Поэта не прасякае за сваім об'ектам глыб жыцьця, у яго карэнны, а глядзіць на яго з трэцяга паверху з ціхага дому праvakno, і яго думы разълятаюцца ўдалеч, прасторы зямлі".

"Сягоныя я з ціхага дому  
Удалеч вакно адчыніў.  
Вакол лістападныя клёны  
І сьветлыя лоні далін...  
І думкі ў вясёлай пагоні  
Лятуць у прасторы зямлі".

Зрок поэты разъбягаеца ў прасторы зямлі", поэта ня можа ўключыцца ў процэс імклівай сучаснасці, сконцэнтраваць сябе на адным месцы і ідэю сваёй творчасці накіруваць па аднаму рэчышчу нашага будаўніцтва. У яго:

"Выходзяць думкі з берагоў,  
І песні рвуть за імі съедам.  
Сваіх імкнёных рубяжоў  
Ніколі я не пераеду".

І вось гэта невызначальнасць, гэтая косямічная разъбежнасць, як напрыклад: "Станулюся ў роздуме на ганку, абымаю неі і шляхі", характеристыка для ўсяго зборніка "Крайне". Амаль з кожнага вершу дыбязьмернай шырынёй, у якой нельга знаесьць чаго-небудзь конкретнага, ярка выразжанага. У поэты ўсё неiek бягучы далі. Нагада не стае.

"Я гляджу—бягучы наслустрach далі,  
На загонах раніца імжыць...  
У істоте нечага ня стала  
Не хапае нечага ў душы".

## БІБЛІОГРАФІЯ

Чаго ня стала ў істоце, чаго не хапае ў душы поэты, адразу нават цяжка сказаць. І толькі, калі паглядзім на ўсе вершы поэты, наслухаєм іх нясугучны настрой, тады становіца ясным, што поэту не ханае ярка выйўлената для яго жыцця, што поэта ня можа прасякнүць у асяродак сёньняшняга жыцця, ён яго бачыць і ўспрымае ня з правільнага пункту: гледжаныня, поэта ня правільна падыходзіць да жыцця. Адгэтуль ў поэты такое блуканьне па паверхні жыцця і сипяванье яго наогул, як напрыклад:

„Агнямі і крою Ѵардечных поэм,  
Ваганьнем артэрый няспынним.  
Мы славу, вялікую славу плем  
Табе, дарагая краіна!“

Бязумоўна прыёмная рэч, калі сипяваюць і славу, але ў ста раз было-б прыемней і карысніней, калі-б замест павяроўнай славы, замест абстрагаваных, разъвеянных настроў поэта ўключоўчы з сваёй творчасцю ва ўнутр нашага соцыялістычнага будаўніцтва, каб ён сваёй творчасцю конкретна паказваў процэс нашага будаўніцтва ва ўсёй яго складанасці, каб поэта лаваў у сваіх вершах такія настроі, якія-б заклікалі чытача на вышкі вялікага будаўніцтва, якія-б улівалі гарачы энтузязізм у барацьбе за соцыялізм. Такога паказу, таго закліку, такіх настроў у зборніку „Краіне“, на жаль, няма. Наадварот, часам, поэта нават і зіндрору не зауважвае тэй вялікай зъмены ў нашым штодзённым жыцці, тых вялікіх дасягненій, якія здабыты энергій рабочай клясы і ўсіх працоўных наогул.

Поэту часам здаецца, што:

„Так шумяць бярозы і танолі,  
Як шумелі шэсьць гадоў назад..  
Той-жя лес і ласкавае поле  
І з дому шкі палісад.“

А часам поэта праста неяк адрываета ад рачаіснасці і, замыкаеца ў сваё „я“, затойвае ў гэтым „я“ свае настроі, гадуе іх там з надзеяй выліць іх пазыней.

„Думкі глыбокія ў сэрцы так доўга хавалі!  
Сыпейце, гадуйцеся. Прыйдзе вясна—  
Усё расквітніе ў сусьвіце ў маі.  
Прыдзе вясна!  
Вы, мае думкі, таксама гадуйцеся,  
съпейце!—  
Усё, што ў сэрцы юнацкім таю..  
Выльлю вясной па расквічанай флейце  
Думку свою!“

Якой вясны поэта чакае, якія ён гадуе думкі, што ён тоіць у сваім юнацкім сэрцы, што „расквітніе ў сусьвіце ў маі“—з гэтых радкоў, так сама як і з цэлага гэтага вершу, зразумець чельга. Гэтыя радкі і вершы ў

цэлым могуць накіроўваць чытача на нявыразны шлях, тут гэтыя таемныя слова, таемныя думкі поэты даюць падставу для чытача рабіць выгад, што поэта ў гэтым вершы выказвае сваё нездавальненне нашай сёньняшній рачаіснасцю. У лепшым выпадку, гэтыя радкі, гэты верш кажуць аб tym, што поэта ня зблізу ёсць з нашай рачаіснасцю, што ён плаўвае па яе паверхні, нечага шукаючы. Аношніе съцвярджаютца і іншыя вершы рэцензумеага зборніка.

Поэту часам удаецца ўлавіць толькі моманты нашай сучаснасці, нашага шпаркага будаўніцтва. Але-ж і гэтыя моманты носяць агульныя характеристики. Поэта ці мэханічна іх вырывае з агульнага процэсу, ці коўзаецца па паверхні жыцця, як мы ўжо адзначылі, наогул, што ў практычным паказе адзначаеца схэматаізм.

Як напрыклад:

„Стаяць муляры на узвышшы...  
У гару рыштаваны растуць.  
У вежы, сипяваючы зычна,  
Да вольнага сонца кладуць  
А цэгла маўчыцы і бялее,  
І сохне на сонцы цэмант.  
І з цэглай ўэр стаюць падзеі  
На вышках узвядзеных сыен“.

Тут поэта нешта марыў паказаць ледзь не пролетарская. Тут вам і муляры стаяць, і „угару рыштаваны растуць“, і падзеі ўзрастаютць на вышках узвядзеных сыен“, і цэгла, і цэмант,—наогул усё! Але паміж гэтага ўсяго памяна нічога конкретнага. Тут зноў-такі на выразна, якія ўзрастаютць падзеі, што сипяваюць вежы, чаму „цэгла маўчыцы і бялее і сохне на сонцы цэмант“. Усё гэта на выразна. Ня выразны і самы настрой вершу. Нават сама форма, рытм не адпавядаюць гэтаму процэсу працы.

Ужо пара скончыць плесьці схемы, съніць, наогул плаваюць у паветры. Зараз поэта і пісменнік наогул павінен з сваёю творчасцю ўключыцца ва ўнунгра нашага будаўніцтва, даваць конкретны паказ гэтага будаўніцтва ў яго ўзаемнай сувязі. Над гэтым З. Астапенку трэба сур'ёзна падумаць, калі ён хоча наблізіцца да нашай сучаснасці, калі ён хоча нашу сучаснасць адлюстраваць на карысць соцыялістычнага будаўніцтва.

Таксама З. Астапенку неабходна звярнуць увагу і на чиста формальны бок, бо ў яго некаторыя звароты вельмі блытаныя.

Поэта піша:

„На межах зьбітых колектыв  
Удалеч трубіць перамогу“.

Тут можна зразумець, што матчыма хадеў выказваецца і сам аўтар, што створаны

## БІБЛІОГРАФІЯ

колектыў ёсьць няўпрыннай перамога, якая нават прадбачыць сваю вялікую, канча'ковую перамогу будучыні. Але-ж тут можна зра-умець, што самы факт стварэння колектыву трубіць у даль перамогу і, інакші кажучы, перамогу адсоўвае некуды далёка. Ва ўсякім разе выказаная думка ў гэтых радкох мае два разуменіі.

Або возьмем такія радкі:

„Цягнікі грымелі ці імчалі  
Пад лістоў красавіковы грай”.

Як гэта цягнікі грымелі „пад лістоў”, — нічога незразумела. Габ сказаць: з-пад лістоў, — зноў недарэчнасць. Но з-пад лістоў можа „грымеш” у ленішым выпадку якая небудзь асоба, або мошка, але ні ў якім разе цягнікі (!).

Таксама: „Груст апаў фарботай задумейнай”, — зноў недарэчнасць. Калі аўтар хацеў ужыць расійскія слова грусть, то тады трэбываць, было-б з усякага новатарства гэта слова і ўжываць. Але-ж тады цельга сказаць „грусть апаў”. Аўтар, словам, знайшоў выхад, замяніўшы „грусть” на „груст”. Груставата ад такога новатарства.

Можна-б было прывесці яшчэ некалькі чадобных радкоў, якія цяжка разабраць і якія робяць дрэннае ўражаныне ад сваёй няўпрыннай, але хай гэта зробіць сам чытак.

Мы толькі можам заўважыць, што аўтар, які відаць, ня імкненца шчыра апрацаўваць, ясна перадаць сваю думку праз слоўны матэрыял. Аўтар не заўважае таго, што адзін, два блытаныя няўпрынныя радкі ў вершы, — псуць уражаныне, псуць яго мастацкую вартасць. Нават такі радок, як: „Чаравікі і чорныя боты” ўжо дрэнным ўражанынем вылірае на паверхню вершы... Тому, што сказаць: „Чаравікі і чорныя боты”, — то са-мае, што сказаць чалавек і блэндны.

Некаторая формальнае неапрацаўванасць вершаў, частая блытаніна паасобных месці, сказаў, зусім сугучна накіраванасці, ідэі вершаў. На гэта З. Асташенку патрэбна зьвярнуць увагу. Трэба на жыцьцё глядзець не з вышыні трэцяга паверху, не здалёк праз вакно, а патрэбна падыйсці да жыцьця ўлікі, зьліца з ім, зацікавіцца ім. Трэба імкнунца аўладаць матэрыялістычна-дыяляктычным мэетодам, праслікнуцца ідэяй пролетарыяту, ідэяй комуnistычнай партыі, што дле магчымасць правільна ўспрымаць процэс жыцьця, об'ектыўную рачаіснасць.

Дасягніўшы гэтага, думы поэты ня будуть разъбягаша ўсюды і нідзе, уздымацца да неба, „выходзіць з берагоў”. Поэта ня будзе „груставаць”.

Поэта, магчыма, на свае цяперашнія крокі, зробленыя ім па шляху мастацкай твор-

часьці, па шляху поэзіі, у будучым сам скажа, сваім словамі, што ў іх было шмат чаго блытанага, няўпрыннага, што:

„Былі ў тых песнях—дарогі,  
Сузор'і асеньніх акрас.  
І іншага многа пустога  
І любага кожнаму з нас”.

Наогул-жа некаторым імкненіі ўхапіцца за нашу сучаснасць у поэты ёсьць. Але пакуль што поэта ў хвасціце нашых дзён.

С. Куніцкі

„Штэрн”. літаратурна-мастацкая і польскіна навуковая часопісі, орган яўсекцыі Белапп, № 10-11 1930 г. Менск.

У прозе гэтага падвойнага нумару часопісі „Штэрн” мы маєм працяг роману вялікага яўрэйскага пісьменніка М. Кульбака „Зэмальянаўцы” (гэты роман ужо выйшаў у паасобным выданні цэнтрвыдавецтва).

У романе „Зэмальянаўцы” аўтар малюе патрыярхальную сім'ю яўрэйскіх саматужнікаў, якая ва ўмовах Кастрычніцкай рэвалюцыі, ва ўмовах пролетарскай дыктатуры пачынае пераадрэжанацца. На змену старому приходзіць маладое пакаленіне, але трэба каротка адзначыць, што Кульбак даў нам пакуль што толькі старое, а новага мы амаль што ня бачым. Ни гледзачы на гэта, мы павінны сказаць, што гэты роман з'явіўся крокам у творчасці Кульбака, паколькі мы наглядаем імкненіі пісьменніка наблізіца да нашай сучаснасці.

У нумары, якому длецца рэцензія, мы маєм цікава напісаны, з высокім мастацкім майстэрствам урывак „Радыё”, у якім Кульбак удала, мастацкі пераконавочы, паказае, як савецкая культура руйнавае адсталасць нашай краіны. Мы-б лічылі вельмі карысным пераклад гэтага романа на беларускую мову.

У гэтым-же нумары мы сустраклем творы двух новых пісьменнікаў — прозаікаў — Ш. Брэгмана і Зускінд Лева. Брэгман — гэта рабочы-інвалід імпэрыялістычнай вайны, партызанам уздэльнічай у бараках супроща белапалякаў, комуіст. Кніга Брэгмана „Праз вайну і рэвалюцыю” (пакуль што надрукавана толькі першая частка яе) адбівае падзеі імпэрыялістычнай і грамадзянскай вайны і ўдзел рабочых у баракыбе за Кастрычніцкай рэвалюцыю.

Ужо з першых старонак гэтай кнігі мы бачым, як аўтар правільна малюе ўвесь жах вайны і правільна тлумачыць прычыны вайны 1914 году і настроі рабочых і рэвалюцыйных сялян,

Вось малюнак пачатку вайны 1914-1918 г. г.

„Чатыраццатае ліпеня, чатыраццатас ліпеня!...

## БІБЛІОГРАФІЯ

Як авечак, як стада звязаных валоў згажоў мужчын ад сарака да дваццаці чатырох гадоў.

- Годзен!
- „За царя и отечество“!..
- Далоў самадзяржаў!
- Хто крываў? Застрэліць на месцы!
- Мы едзем, каб нарэзанымі быць.
- Хто арытуе?

Загад—а трэцій гадзіне на цягнік.  
А вось яшчэ:  
Трасца трасла горад.  
М-о-б-і-л-і-з-а-ц-ы-я!

- Чаго ты плачаш, маладая сялянка?  
Жа забралі?
- Не.
- Дык чаго-ж ты плачаш?
- Жарабца забралі.
- А мужа—не?
- І мужа.
- Дык чаго-ж ты аплакваеш?
- Абодвух.

Сніга Брэгмана ўтварае моцнае ўраджанье вельмі нагадвае нам лепшыя творы аб Ісе Барбюса, Рэмара і інш., ія гледзячы тое, што мастацкая сродкі аўтара пакуль о мізэрнія.

Аповесьць Зускінда Лева „Андрэй і я“ дае жудасную карціну з жыцця сялянства Захадняй Украіны. Зускінд Леўзе за мяжой, аповесьць „Андрэй і поп“—яго дэбют“, але мы маём ужо ўсе праеказаць, што перад намі мастак з пэўнай здольнасцю і вялікай пэрспэктывой. Аповесьць напісана ўдумліва, сур'ёзна всычана рэволюцыйным клясавым зъбенем, няянісцю да пануючай фашысцкай статуры Пілсудзкага. Аповесьць пераконана, што і поп, і памешчык, і асаднік, лынтар-эксплётатар—усё гэта адна хэўра, а зграя бандытаў, якія смокнучыкроў бочага і працоўнага сялянства. Зварочвае сябе ўвагу сакавітасцю мовы і багацце стафар, удалыя пейзажы.

Аддзеле поэзіі мы маём вершы вядома-пролетарскага поэта І. Фэфера. Гэтыя шы, як і ўся творчасць Фэфера, зараславаюць бадзёрасцю, вераю ў сілы рабочых.

Адным з гэхтых вершаў „Новы радок, ідзі“, поэта піша:

У поэзіі не хапае яшчэ металю”...

І далей:

„...Мала прыходзіць з заводаў  
Хлопцаў, мэталем і антрацитам  
Нагружаных“ (пераклад вольны).

Тут поэта высоўвае вельмі актуальную проблему—аб мэталі ў вершах, аб прызывае ўдарнікаў у літаратуру, аб новай тэматыцы.

І якраз у вершы маладога рабочага-ударніка Р. Рэйзіна: „У цэху мы адчуваєм усю веліч рэконструкцыйнага перыоду“, ту ёсьць, як Фэфэр кажа, мэталь і жалеза, і антрацит, і нават бляха, самая простая бляха. Гэты верш напоўнены рабочай атмосфрай, атмосфрай заводу.

Аддзел крэтыкі вельмі багаты. І. Нусінаў у дыскусійным артыкуле „Проблемы літаратурнай спадчыны і асноўныя літаратурныя школы“ падрабязна спыняеца на сымболізме і романтызме. Я. Бронштэйн зымісцю канец артыкулу аб романе пісьменніка Орлянда „Грэблі“. Бронштэйн зусім правільна праводзіць паралель паміж романам „Грэблі“ і „Лесапільнімі заводамі“ Караваевай і прыходзіць да вываду, што асноўным недахопам Орлянда зьяўляеца то, што ён паказаў „ни столькі соцывістычную рэконструкцыю, сколькі шэраг, трэба прызнаць, сапраўды ўдалых сцэн, як mestачковыя ўёрэ пераходзіць на працу,— продуктыўназыя наогул“.

Дунец у артыкуле „Адзін з нашых“ дае станоўчую аценку творчасці маладога амерыканскага пролетарскага поэта А. Платнера. Г. Рэмінік піша аб творчасці маладых поэтав Олеўскага і Шэхтмана.

У публіцыстычным аддзеле мы маём артыкулы: Дунец „На адным з сэктараў нацработы“. Гэты артыкул, які надрукаваны 1 ў часопісе „Бальшавік Беларусі“, дае асабліва каствоўныя лічбавыя і фактычныя матэрыял па пытаніні аб пекаторых выніках працы КП(б)Б сярод ўяўрэйскіх рабочых і працоўных і задачах барацьбы з опортунізмам і шовінізмам у гэтай галіне. Л. Розэнгаўз у артыкуле „Крызіс ангельскага імпэрыялізму і кепскія справы яго сыёнісцкіх агентаў“ прыходзіць да адзіна правильнага вываду, што „сыёнізм—гэта контррэволюцыйная сіла, і барацьба з ім стаіць у абвестцы дню наших брацкіх комуністычных партый у тых краінах, дзе ён яшчэ мае ўплыў“.

У пумары ёсьць ліст сэкратарыяту Раппаблікі разгортаўні творчай дыскусіі.

Н. Кабакоў.

# ХРОНІКА

БССР

## У БЕЛАРУСКАИ АСОЦЫЯЦЫ ПРОЛЕТАРСКИХ ПІСЬМЕНЬНИКАЎ

● Вышла з друку аповесць Платона Галавача „Спалох на загонах”.

● Вышла з друку книга апавяданіяў Іларыя Барашикі „На розныя тэмы”.

● Вышла з друку трэцяя книга вершаў Міколы Хведаровіча „Тэмпы-контрасты”.

Пятрусь Броўка здаў асабнай книгай у БДВ аповесць „Каландры”. Вышла з друку книжка ягоных вершаў „Гады, як шторм”.

Барыс Мікуліч здае ў друк другую книгу прозы „Чорная Вірня”. Вышаў з друку зборнік ягоных апавяданіяў „Удар”.

● Асабнай книжкай вышлі з друку „Тры поэмы” Юлія Таўбіна.

● Вышаў з друку зборнік вершаў Юркі Лявоннага „Разъбег”.

● Цімох Зарэчны здае ў БДВ книгу новэль „Маладосьць”. Піша аповесць „Гул гуты”.

● Зымітрок Астапенка напісаў вянок вершаў „Пад знакам сонца”.

● Аркадзь Куляшоў апрацоўвае і пашырае поэму „Крыўда”. Прышты да друку новы зборнік ягоных вершаў.

● Менская філія Белап распачынае творчую дыскусію на беларускім матэрыяле. Дыскусія распачыненца 25 красавіка гэтага года і пойдзе па наступных лініях:

1) пролетарская літаратура — проза (творчасць М. Лынёвіча, П. Галавача — „Спалох на загонах”, Р. Кобенца „Гута”, Р. Мурашки „Сын”, Я. Ліманоўскага „Над абрывам”, творчасць Хв. Шынклера). Да-кладчыкі — т. т. Бэндэ, Галавач, Мурашка, Гальнэрна і Бронштейн;

2) сялянская літаратура (творчасць С. Баранавых, В. Каваля, М. Нікановіча, Крапівы, К. Чорнага). Да-кладчыкі — т. т. А. Кучар, С. Куніцкі, Я. Скрыган, С. Баранавых;

3) пролетарская поэзія (творчасць М. Чарота, А. Александровіча, М. Хведаровіча, П. Броўкі, Л. Звонака, С. Ліхадзіеўскага і брыгады „Ударны пост”). Да-кладчыкі — т. т. М. Аляхновіч, С. Ліхадзіеўскі, Ул. Сядура, М. Хведаровіч, Ю. Таўбін і А. Александровіч;

4) мастацкі нарыс (творчасць Ц. Зарэчнага, С. Знаёмага, Ул. Барашикі, Я. Скрыганы, В. Сташэўскага). Да-кладчыкі — т. т. Ул. Барашка, М. Лынкоў, З. Паваротны, Я. Скрыган.

● 15 сакавіка гэтага году адбыўся творчы вечар пролетарскага поэты Андрэя Александровіча. Поэта прачытаў вершаваны роман „Нараджэнне чалавека”. Пасля зачытанія роману разгарнуліся спрэчкі.

Роман трактуе каштоўную і новую ў беларускай поэзіі проблему — формаваныя пролетарскай ідэалёгіі ў жанчыны ва ўмовах дыктатуры пролетарыяту. Побач з проблемай формаваныя пролетарскай ідэалёгіі ў романе падаецца шкодніцкая дзеяйнасць контэрреволюцыйных організацый па падрыхтоўцы інтэрвэнцыі супроты СССР, соцыйальная праца і інш.

У спрэчках выступалі т. т. Сядура, Харык Замбржыцкі, Крапіва і інш.

Адзначаючы ідэйную пасычанасць творчасці поэты баявой гэматыкай рэконструкцыі пынайнага перыяду, т.т. давалі крытыку творчага методу поэты і паказвалі на наяўнасць некаторага схематызму, павярхояўнасць трактоўцы проблем рэконструкцыінага пэриоду. Калі творамі „Цені на сонцы” „Нараджэнне чалавека” поэта засведчылі набліжэнне да дыялектычна-матэрыялістычнага творчага мэетоду, дык ужо „Поэма ім вызваленія” і інш. вершы паказалі тэндэнцыі павярхояўнага сылігантства па рабаінстве. Поэту неабходна як мага пазбаўляцца схематызму, спрошчанацца і стаць на шляху паказу жывога клясавага чалавека ва ўсіх яго супяречнасцях.

● 5-га красавіка адбыўся творчы вечар Валерыя Маракова і Янкі Бобрыка. Поэты зачыталі свае апошнія творы. У спрэчках выступалі т. т. Мікуліч, Галавач, Хведаровіч, Кучар і інш.

Зазначалася, што Валеры Маракоў пачынае пакрысе адыхадзіць ад вузка-суб'ектычнай лірыкі і наступова набліжацца да мотываў соцыйлістычнага будаўніцтва, прауда, вялікімі цяжкасцямі. Але пры бязумоўнай здольнасці поэты прыходзіцца спадзівацца, што поэта ў хуткім часе цалкам переключыцца ў сваёй творчасці па адлюстроўванні нашага сягоныннянінага дыя.

Вершы Бобрыка при вядомай актуальнасці іхняга зъместу ўсё-ж былі недастаткова глыбокімі.

● 12 красавіка гэтага году адбыўся вечар разглядзу нарысаў Ц. Зарэчнага. Пасля кароткага слова аб сваёй працы над нарысамі. Зарэчны зачытаў: „Пажары і трактары” „Бунт зямлі”, „Хаты ў чыстым полі”. Вечар прайшоў досыць ажыўлены. Выказваліся т. т. Ян Скрыган, С. Знамёны, Пасльядов, Паваротны, Шкадарэвіч і інш.

● 10 красавіка ў Барысаў для наладжвання літаратурных вечароў выяжджаля брыгада Белапі ў складзе наступных таварышоў: М. Аляхновіча, П. Галавача, Ю. Таўбіна і С. Ліхадзіеўскага,

Брыгада наладзіла 2 літаратурныя вечары.

● При Барысаўскай цэнтральнай бібліотэцы працуе літаратурны гурткоў Белапі, які па сёняшні дзень налічвае каля 30 чал. У складзе гуртка—50 проц. членоў партыі і комсамолу, 40 проц. рабочых непасрэдна з вытворчасці. За час двухмесячнага Іспанійнага гуртка правёў 8 заніктаў, па якіх разглядаліся актуальнейшыя пытанні сучаснай беларускай і расійскай літаратуры. Апрача гэтага, на заніктах практикуецца разбор твораў саміх літгурткоўцаў. Гурткоў мае на мэце выдаць літаратурную старонку ў раённай газэце „Бальшавік Барысаўшчыны“.

● Сэкратарыят Белапі залічыў членамі Белапі па Гомельскай філіі наступных таварышоў: І. Каліну, В. Палескага і Ісарава. Кіраўніком філіі зацверджан тав. Розэнблюм.

● Сябрамі Бабруйскай філіі зацверджаны г.т. Лынкоў Рыгор (Суніца), Абакшо́нак Давыд, Зарыцкі Але́сь і Грахоўскі Сяргей.

● Вышаў зборнік Віцебскай філіі Белапі „Рыты будавання“.

## У ІНШЫХ АБ'ЯДНАНЬНЯХ

● Васіль Сташэўскі вышаў з аб'яднання „Польмія“. У сваім лісце на імя рэдакцыі „Маладняка“ ён заяўляе, што шыкай запамогі ад аб'яднання не атрымліваў, і на далей марнаванца ў аб'яднанні яму ніякага сэнсу.

Тав. Сташэўскі напісаў аповесць „Пад местацковымі месяцамі“.

● 15-IV-31 г. адбыўся творчы вечар Максіма Лужаніна.

Творчы шлях Лужаніна мас цэлы шэраг глубокіх ідэолёгічных зрываў. Такія творы, як „Случчына“, „Госьці“, верш да дзесяцігоддзяў абавязчэвіння БССР і інш., носяць яўна нацыяналь-дэмократычны характар. У „Рабіным шчасці“, у зборніку „Новая ростань“ поэта паўстае як ідэолёт дробна-буржуазнага мяшчанства, якому нашае сучасць прыносяць толькі боль, тугу і роспач.

У апошні час Лужанін робіць спробу наблізіцца да нашай рачаіснасці, спрабуе выйсці на шлях рашучай перабудовы („Дзень гневу“, „На абарону“, „Сылівень паказвае рогі“, „Неаплачаны рапунак“ і інш.). Праўда, шлях перабудовы поэты не расыпап калюгамі традыцый нацыянал-дэ-

макратычных ідэй, вершы пры добрых формальных якасцях посыпъ павярхойны харарактар у падыходзе да распрацоўкі тэм соцывілістычнага будаўніцтва. Гэта яшчэ больш частойліва прымушае чакаць далейшай і глыбейшай пераробкі аўтара, пакрыцця „неаплачанага рапунку“ у ягонаі поэтычнай работе іраз напісаныя творау, якія-б служылі пабудове соцывілізму. Гэтыя пала жэнны і былі высунуты ў спрэчках, якія разгарнуліся на вечары (Мікуліч, Кучар, Ліхадзіеўскі, Мардзілка, Гартны, Прыбыткоўскі, Замбржыцкі, Сядура і Крапіва).

● Вышаў з друку першая кнішка вершаў Міхася Багуна „Рэха бур“.

● Вышаў з друку зборнік літаратурных матарыялаў „Другая бальшавіцкая“. Зборнік змішчае творы Крашыны, Лужаніна, Ільінскага, Блісцінава і інш. і прысьвічан другой бальшавіцкай сяюбе.

## КІНО

● Прынят мастацкім бюро Ленінградскай фабрыкі Белдзяржкіно сцэнары Вярхоўскага „Як гэта будзе“, і таму, што значэнне асьветленай тэмы (абарона СССР і роля ТСА—Аўгіяму) надзвычай вялізарнае, тэрмінова прыступлена да распрацоўкі рэжысёрскага сцэнарыя. Пастаноўка даручана ўдарнай здымачнай брыгадзе пад кіраўніцтвам рэжысёра Тарыча.

● Прыступлена да распрацоўкі рэжысёрскага сцэнарыя „На штурм“ для агітпроп-фільму ў трох частках на тэму аб нацыянальных беларускіх кадрах. Сцэнары—М. Таўбэ. Рэжысэр—Е. Даіган. Здымкі будуть рабіць на Беларусі.

● Зацверджан Галоўрэпэрткомам БССР і паступіў у вытворчасць сцэнары Б. Брадзянскага і Р. Кобеца „Гураган“ па тэму аб ролі нацыянальнага пролетарскага друку ў соцывілістычнім будаўніцтве. Ставіцца карціну першая ўдарная брыгада імя ЦО КП(б)Б „Звязда“ у складзе дырэктара брыгады — рэжысэра Вайнштока, онэратара Кальцатага, мастака Фэдор, консультантай Брадзянскага і Кобеца. Работа над карцінай будзе скончана да 10 ліпеня 1931 году.

● Зацверджан мастацкім бюро фабрыкі сцэнары М. Марыенгофа „Экономная перамога перашкод“ для інструкцыйнага фільму вайсковага харарактару. Зацверджан рэжысёрскі сцэнары для інструкцыйнага фільму „Рамонт с.-г. машын“. Прыступлена да распрацоўкі рэжысёрскага сцэнарыя „Сталёвы шлях“ на тэму аб рэкоінструкцыі транспорту.

## ХРОНІКА

### ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

#### РЭЗОЛЮЦЫЯ ПА ДАКЛАДУ т. ГУРСКАГА „КЛЯСАВАЯ БАРАЦЬБА ў ВЫЯЎЛЕНЧЫМ МАСТАЦТВЕ БССР“ (НА НАРАДЗЕ, ЯКАЯ АДБЫЛАСЯ ПРЫ ГАЛОЎМАСТАЦТВЕ)

Кастрычнікавая рэвалюцыя, вызваліўшая народы СССР ад соцыйнага і нацыянальнага прыгнечання, дала поўную мажлівасць прыгнечаным раней народам для развіцця экономікі краю, стварэння нацыянальных культуры, соцыйлістычнай на свайму земству.

Пролетарыят БССР пад неаслабным кіраўніцтвам КП(б)Б, пры падтрымцы пролетарыята братніх савецкіх рэспублік, дасягнуў вялізарнайшых посьпехаў як у галіне экономікі, так і культуры. Партыя даблілася гэтых вялізарнайшых посьпехаў дзякуючы правільному правядзенію ленінскага нацыянальнага політыкі, вядучы барацьбу за правядзеніе генэральнае лініі нашае партыі, змагаючыся з правым ухілам, як галоўнай небяспекай па даным этапе, прававацкім блёкам, рэцыдывамі контррэвалюцыйнага трацізму.

БССР, як і ўвесь СССР, у рыштаваніях. Будуюца магутныя фабрыкі, заводы, электростанцыі, якія змяняюць экономіку ўсаго краю, ператвараючы БССР з аграрнае ў індустрыяльна-колгасную рэспубліку, у той час, калі ў канцістычных дзяржавах пануе заняпад, жорсткі экономічны крызіс, беспрапоюе. У галіне культуры народнага будаўніцтва гаксама дасягнуты вялізарнайшы посьпех і асабліва ў БССР, у мінулым няпісменнай краіне. Сёньня ў БССР працујуць дзесяткі вышэйших навучальных установ, сотні сірэдніх, тысячи ніжэйших школ, уведзены ўсеагульнае навучанье, праводзіца ліквідацыя няпісменнасці, у той час, як Захоўнія Беларусь знаходзіцца пад ганебным экономічным і культурным уціскам фашистыкі Польшчы.

Вядучы ўесь час жорскую клясавую барацьбу, пролетарыят павёў наступленне па ўсіму фронту з рэшткамі капіталізму гораду і вёскі, вырашаўшы ў прымісловасці „хто каго“, прыступіў да рэконструкцыі сельскае гаспадаркі, праводзічы ліквідацыю кулацтва, клясы на базе сучэльнай колектывізацыі, пераможна вядучы краіну да экономічнага і культурнага росквіту.

Правільнае вырашэнне нацполітыкі компартыяй дало мажлівасць будаваць нацыянальную культуру, якая пры дыктатуры пролетарыяту дасягае нябываючага дзягілізаціі. Ажыццяўленне гэтага мажлівага пры правядзеніі ленінскага нацыянальнай політыкі, пры бязылітасной барацьбе з вяліка-дзяржаўным шовінізмам, як галоўнай небяспекай на даным этапе, беларускім контррэвалюцыйным нацыянал-дэмократызмам і шовінізмам розных колераў.

Нарада мастакоў БССР адзначае, што:

а) пролетарыят і на фронце выяўленае мастакства дасягнуў некаторых посьпехаў. Сёньня мастакі БССР сталі на шлях перагляду сваіх ідэолёгічных і формальных позицый, сталі на шлях набліжэння свайго творчасці да задач, настаўленых партыяй і ўрадам;

б) у беларускім выяўленае мастакстве і да апошняга часу сярод паасобных мастакоў заўважаецца прайяўленне формалістичнай тэндэнцыі, некаторая, а часам і вельмі выразная, орыентыяцца на буржуазнае французскае мастакства і на ўпадачны пямецкі экспрэсіёнізм, што звязанае яркім прайяўленнем клясавай барацьбы ў беларускім выяўленае мастакстве (прыклад: паасобныя работы мастакоў Кастэлянскага, Бразэра, Звіна, Аксэльрода, Філіпова, Галубкінай і інш.);

в) беларускія нацыянал-дэмократы, вядучы сваю агідную контррэвалюцыйную работу, імкнуліся выкарыстаць і выяўленае мастакство супроць дыктатуры пролетарыяту. Вельмі часта ў працы паасобных мастакоў і народнага мастакства Віцебскага тэхнікуму ў час кіраўніцтва Керзіна і Касцяровіча распрацоўваліся творы, чужыя рабочай клясе, прыклад: працы мастака Філіповіча М. за 1921—1926 гады, які ідэалізаваў пансскую мінувшчыну: народныя забабоны адбівалі культуру кулацкай часткі вёскі, экспедыцыі шэрагу мастакоў для зарысавак цэркви і царкоўнага абсталявання; працягванне думкі, што беларуская графіка быў свой начатак ад малюнкаў бібліі, перакладзенай на беларускую мову ў XVI ст. езуітам Скарныю; працягванне так званага скарынскага стылю ў мастакскай практицы шэрагу беларускіх мастакоў, а таксама студэнтаў Віцебскага мастакства тэхнікуму: Лебедзевай, Эндэ, Воўкава, Тычына і інш.; у Віцебскім мастакім тэхнікуме і ў БДУ да 1929 году чытаўся курс аб царкоўнай архітэктуры Беларусі: аформленыя акадэмічнае конфэрэнцыі мастаком Грубэ ў нацыялістычным дусе з перавагай белых фарбаў, дзе зусім адчутнічалі пролетарскія эмbleмы і колеры, а таксама і партрэты правадыроў рэвалюцыі. Мастакамі: Бразэрам, Азгурам, Сылянінам, Кругерам, Кастэлянскім, былі зроблены скульптуры і партрэты езуіта Фр. Скарны. Быў зроблены цэлы шэраг карцін, партрэтава і скульптур, ідэалізуючых Кастуся Каліноўскага (мастакамі Воўкавым, Філіповічам, Грубэ, Кругерам і інш.). Ідэолёгія беларускага контррэвалюцыйнага нацыянал-дэмократызму праводзілася работа сярод мастакоў, якая орыентавала іх на буржуазны заход і супроцьстаяўляла пролетарскому цэнтру—Маскве;

## ХРОНІКА

г) у беларускім выяўленчым мастацтве таксама ёсьць прайяўленыне яўрэйскага шоўнізму, які выражаеца ў інэалізацыі яўрэйскага мястечка (прыкл.: некаторыя работы мастакоў: Аксельрода, Горшмана, Юдовіча, Кастэлянскага, Бразэра, Пена, Кругера і інш.);

д) ёсьць таксама індаацэнка нацыянальнае формы беларускага выяўленчага мастацтва, што зьяўляеца яскравым прайяўленнем вялікадзяржаўнага шоўнізму—галоўнай небяспекі на даным этапе;

е) пераважная большасць мастакоў БССР, хоць і стала на шлях перагляду сваіх ідэолёгічных і формальных позыцый, аднак і да гэтага часу ў сваіх творах не адбіла тэй вялізарнайшай будоўлі Беларусі, якая адбываеца ў сучасны момант.

Нарада мастакоў БССР лічыць, што:

а) выяўленчое мастацтва адстае ад тэмпа соцыялістычнага будаўніцтва, іні стала актыўным агітатарам за набудову новага соцыялістычнага жыцця, іні стала магутным сродкам партыі ў справе агітацыі і організацыі широкіх працоўных мас навакол соцыялістычнага будаўніцтва;

б) для таго, каб у мастацкім творы адбіць лейпніскую эпоху, неабходна вучоба ў рабочай клясі, органічнае сувязь з ёю, барацьба за прымянецце дыялекстычнага методу ў работе мастакоў;

в) неабходна выяўленчыя талентаў у са-  
мадзейным выяўленчым мастацтве шляхам  
організацыі пры клубах, нарадамах самадзей-  
ных гурткоў, якія-б дапамагалі ў аформленні  
насценніх газет, інітічных кампаній, дэ-  
монстрацый, пастановак драмгурткоў, неаб-  
ходна колектывная дапамога Беларускому і  
Яўрэйскому ТРАМ'ам у аформленні п'ес;

г) патрэбна паставіць пытанніе аб колек-  
тыўным аформленні тэатраў, кіно, клубаў,  
нарадаў, урадовых установ, якія будуюцца,  
колектывным аформленні пастановак бела-  
рускіх тэатраў, колектывнай работе над  
вокладкай, гарнітурам, мэбллю, усім тым,  
што павінна ўпрыгожыць часы напружанае  
работы, адпачынку і быту пролетарыяту,  
гэтае адзінай сілы, якая перабудуе ўесь  
свет і выведзе чалавечтва да новага, со-  
цыялістычнага жыцця;

д) на сёняшні дзень, перад мастакамі  
стаяць задачы ўдзелу і дапамогі пролета-  
рияту і яго партыі ў выкананні пяцігодкі  
за чатыры гады, у выкананні конкретных  
задач сопыялістычнага будаўніцтва, у пры-  
вінціасці, удзел мастакоў у правядзеніі  
3-га, рашаючага году пяцігодкі, у правядзеніі  
2-й бальшавіцкай вясны, дзе мастакі  
уласцівымі ім сродкамі павінны ўдзельні-  
чаць у соцыялістычнай будоўле, організоу-  
ваючы навакол гэтага шырокія працоўныя  
масы;

е) неабходна перабудаваць усю работу  
мастакоў, прымяняючы выпрабаваныя рабо-  
чай клясай методы соцспаборніцтва і ўдар-  
ніцтва.

Толькі пры ўмове аўладання марксысцка-  
лінііскай тэорыяй, органічнай сувязі з  
узрастаючай клясай—пролетарыятам, адхі-  
ліўшы раз і назаўсёды па сутнасці бур-  
жуазны лёзуц "ін'яртальнасці", стаўшы з  
пролетарыятам і пад кірауніцтвам комуні-  
стычнай партыі, мастакі здолеюць разгарнуць  
палотны соцыялістычнае культуры, якой па-  
бачыла гісторыя.

### РСФСР

● З красавіка гэтага году ў ГІХЛ пачынае  
рэгулярна выходіць на расійскай мове  
штотомесчная грамадзка-політычнае і літара-  
турна-мастакская часопіс "Советская страна".  
Часопіс будзе выходзіць памерам у 8-10 дру-  
каваных аркушаў пры бліжэйшым удзеле  
ВОАПП, комуністычнай акадэміі і Савету  
нацыянальнасці ЦВК СССР, пад агуналій  
рэдакцыяй А. В. Луначарскага.

Часопіс "Советская страна" будзе весьці  
рацуючу барацьбу з прайавамі вялікадзяр-  
жаўнага шоўнізму і выкryваць ідэі нацыя-  
нал-дэмократызму і нацыянальной абмежа-  
ванасці, якія часамі контрабандай працяг-  
ваюцца на старонкі літаратурных выданняў.  
Значнае месца ў часопісе займае аддзел  
інформацыі, у якім павінна знаесьці ўсеба-  
кове асьвятынне жыццё культурных ор-  
ганизаций і нацыянальных рэспублік.

● Літаратурны музэй публічнай бібліотэке  
імя Леніна і таварыства садзейнічання літа-  
ратуранаму музэю організоўваючы выстаўку  
Дзям'яна Беднага. Выстаўка павінна паказаць  
Беднага, як поэта, грамадчыка і агітатора.  
Паасобныя разыдзелы выстаўкі будуць пры-  
свячаны паказу агітацыйнай ролі Беднага,  
яго работе ў Чырвонай арміі і на антырэ-  
лігійным фронце.

● Сэкратарыят МАПП вылучыў брыгаду  
ударнікаў для абслеўдання Літфаку і МГУ  
і Літрабфаку. Брыгада дасыць ацэнку складу  
Літфаку, яго програмы і яго работы ў га-  
ліне перабудовы ў адпаведнасці з актуаль-  
нымі задачамі пролет. літаратуры.

● У дэкуду друку МАПП організуе агляд  
літаратурных гурткоў. У дэкуду друку буд-  
уть цягнуты ў шэрагі пролет. пісьмень-  
нікаў новыя сотні рабочых-ударнікаў.

● Сэкратарыят РАПП склікае ў красавіку  
дэльве вытворчыя парады крытыкаў і про-  
закаў. У парадку дно парады крытыкаў:  
уступы даклад Л. Авэрбаха, даклад В. Яр-  
мілава аб становішчы раппавускай крытыкі;  
судаклады — аб становішчы на методолёгічным  
фронце (т.т. Гельфанд і Дынамаў), аб маса-  
вой рабочай крытыцы, аб вопыце работы  
МАПП, даклады мапп'аўскіх часопісяў пра  
работу іх крытычных аддзелаў. На парадзе  
выступяць прадстаўнікі рабочых літгурткоў,  
прадстаўнікі часопісяў, прадстаўнікі БелАПП,  
ВУСПН і УзАПП.

● Адбыўся вечар памяці першага пісь-  
меньніка ЛАЧАФ т. Зым. Фурманава. Уступ-

## ХРОНІКА

нае слова рабіў т. Гросман-Рошчын. Пасьля выступалі т.т. Аўэрбах, Ісбах, Курт, Клебэр, А. Фурманава, Матэ Залка і інш.

Зым. Фурманаў—адзін з найбольш харкетэрных пролетарскіх пісьменнікаў новага тыпу, быў узорам пісьменніка-бальшавіка. Мы можам раўняць па ім нашыя новыя кадры, у прыватнасці рабочых-ударнікаў, што ідуць у літаратуру. Ен быў не толькі адным з лепшых пролетарскіх пісьменнікаў: ён быў і адным з лепшых організатаў пролетарскага літаратурнага руху.

● Прэзыдыум ЛАПП, у сувязі з выявленнем новых фактаў пакрывацельства нацдэмакіскіх тэндэнцый і опортунізму ў Белсэкцыі, пастановіў сэкцыю распушыцца. Створана піцёра для організацыі новай беларускай сэкцыі ЛАПП.

● Скончылася чистка драмсэкцыі ЛАПП. З 68 членоў сэкцыі 37 выключаны як асобы, варожкі пролетарскай драматургії.

● Літаратуры музеі публічнай бібліотэкі СССР імя Леніна і Т-ва садзейнічання музею адчыніоць 1 мая вялікую выстаўку, прысьвячаную творчасці і рэволюцыйнай дзейнасці Максіма Горкага. Асаблівая ўвага будзе зьвернута на ролю Горкага, як няйтомнага абаронцы СССР.

Тысячамі заводскіх, колгасных, студэнцікіх сходаў, рэзоляцый, гарачых лістоў адзначыў СССР 63-ю гадавіну са днём нараджэння М. Горкага.

Горкі пільна сочыць за напружанай будоўляй соцыйлізму ў нашай краіне. Мастак слова, ён адначасна і публісты. Ен вядомы мільёнам ў роінай ступені па сваіх мастацкіх творах і па сваіх артыкулах, справа літаратуры зьяўляецца для яго спрабай клясавай барацьбы. Мастацтва і публістыка ў яго дапаўняюць адно другое. У мастацтве ён застаецца клясавым барацьбітом, праведнікам, публістыстом. Публістыку ён надзяляе зброяй мастацкасці. Уся яго дзейнасць без астачы ададзена справе пролетарыяту.

Хутка Горкі зъверненца ў СССР для таго, каб сваёй творчай і грамадзкой дзейнасцю дапамагчы мільёнам працуўных СССР скончыць пабудову фундаманту соцыйлістычнай эканомікі, для таго, каб дапамагчы савецкай літаратуры ў перабудове яе шэрагаў, у яе ператварэнні ў сапраўдную моцную зброя соцыйлістычнага будаўніцтва.

● У Комакадэміі адбыўся наладжаны РАПП і ЛІЯ Комакадэміі вечар дакладаў пра клясавую сутнасць меншавізму і літаратурную крэтыку. Пасьля ўступнага слова акад. Луначарскага з дакладамі, якія шырокая разгарнулі малюнак меншавіцкай шкодніцкай методолёгіі ў тэорыі і практыцы літаратурнага руху, выступілі т. т. Ярмілаў, Серафранскі, Аришанскі, Уласаў і інш.

● Ва Ўльянінску ў архіве пісьменніка Назарава знайдзены новыя аўтографы А. С. Пушкіна, якія да гэтага часу не падлягали

навуковай апрацоўцы і часткова не друкаваліся. Сярод аўтографаў ёсьць накіды пасобных вершаў, чарнавыя запісы першапачатковага замыслу „Капітанскай дочки”, плячу „Сказки о золотом петушке”, конспектаў „Русскага Пелама”, конспектаў артыкулаў пра расійскую літаратуру, артыкулаў пра крэтыку і шэраг конспектыўных запісаў і інш. артыкулаў.

● 9 красавіка заканчыўся пленум Цэнтральнага савету ЛАЧАФ. Пленум абраў цэнтральны савет ЛАЧАФ з 78 чал. Ад Беларусі ў ЦС увайшлі таварыши Бэндэ Галавач, Харык.

У прэзыдыум ЛАЧАФ абраны: т. т. Дзегняроў, Залка, Аўэрбах, Коранеў, Малышкін, Лугаўскі, Сыўрын, Сыліарэнка, Шубін, Радзіонаў, Лепскі, Ліберман, Азарх, Біневіч, Мірын, Маліноўскі, Шчэрбін, Паўленка, Бэндэ і Шчыпачаў. Кандыдатамі — Асеев, Нішчата, Галышаў і Пацяк.

● 14 красавіка споўнілася гадавіна з часу съмерці вялікага поэты рэвалюцыі Ўл. Ул. Маякоўскага.

Комісія жывога слова і аддзел пропаганды і популярызацыі ГАІС правялі 8 красавіка вечар памяці Ўладзімера Маякоўскага ў дзяржаўнай акадэміі мастацтвазнаўства. Уступнае слова рабіў Г. Лелевіч.

11 красавіка ў Ком. акадэміі адбылося насяджаныне, якое было прысьвячана памяці поэты.

● Трэці літаратуры дэкаднік ФАСП прысьвячан дакладу тав. Ларына пра плянаваныне соцыйлістычных гарадоў і чытаныню новай поэмы І. Сельвицкага „Электрозавод”. На чацвертым дэкадніку мяркующа выступлены Карла Радзека і Барыса Пастэрніка.

● Секрэтарыят ФАСП заслу хаў даклад працтваўнікоў ТАПП і ЛАЧАФ татарскай рэспублікі пра работу татарскіх літаратурных организаций. У тат. рэспубліцы працујуць: ТАПП, якая яднае разам з ударнікамі, закліканымі ў літаратуру, 400 чал., Тат. сэкцыя ЛАЧАФ у складзе 198 чырвонаармейскіх пісьменнікаў, Тат. саюз савецкіх пісьменнікаў (28 чал.). Організуецца таварыства татарскіх пролетарска - колгасных пісьменнікаў.

● ВССП склікае ў Маскве ўсерасійскую конфэрэнцыю савецкіх пісьменнікаў. На конфэрэнцыі будуць зроблены даклады: „Пролетарская літаратура і папутнікі”, „Мы і завод”, „Пісьменнікі і соцыйлістычнае будаўніцтва”, „Пра творчы мэтод”, „Пра поэзію”, „Пра крэтыку”, „Пра дзіцячу літаратуру” і „Пра краязнаўчую літаратуру”. Конфэрэнцыя адчыніцца політычным і организацыйным дакладамі праўлення ВССП.

## У ССР

● У Ташкент для абсьледвання Узбекістанскай АПП выехала комісія ВОАПП у складзе таварышу Александровіча (Белапп) і

## ХРОНІКА

герская пролет. пісменьніка, нац. сэкрана МАПП Лайоша Кіша.

Пасыяя ліквідацыі контррэвалюцыйнайны "Кзыл-Калым" была створана Узбек-АГПП. У сучасны момант УзАПП яднае 12 мясцовых организаций, звыш 200 чал. штаба УзАПП заіччаны 42 рабочыя адміністраціі. У Ташкенце організавана 13 гурткоў з іх 7 узбекскіх.

У Узбекістане на сёнянняшні дзень заіччаны 20 бакшы-пісменьнікаў. Яны ўсе пісменныя, але за апошні час навуковым зелем узбекскага НКА і навукова-даследчым інстытутам запісаны з іх слоў да друкаваных аркушаў.

Бакшы звязуляюцца на толькі перахавальнямі векавога эпосу. У нацыяя дні яны апіяваюць, праўда, у традыцыйнай манеры, зараць вялікія эпічныя творы на сучасным тэрыяле.

Асабліва цікавы бакшы Оглы-Пулькан. часы імперыялістычнай вайны ён стварыў цікавую поэму "Мурды-Кар" ("Наёмныя рабы"). Другі твор Оглы-Пулькана "Камбелледрак" ("Бядняк-батрак") адлюстраваны ўжо новае жыццё Сірэдній Азіі — мельничную рэформу, разъяўленіе жанчын, ліквідацыю кулацтва як клясы.

Другі бакшы — Фашы ўзяў тэмай свайго твору "Агіль-Басмач" перамогу савецкай улады над басмацкім рухам.

Бакшы Іргыш у сучасны момант складае поэму "Уладзімер Ільліч Ленін".

Усе гэтыя творы надзвычайна популярныя сярод працоўных Узбекістану.

### ЗА МЕЖАМИ СССР.

● "Нэйер Дэйчер Фарляг" (Новае нямечкае выдавецтва) абвясціла конкурс на лепшы роман супраць фашызму. Прэмія — 400 марак.

● У Нямеччыне разгарэлася жорсткая барацьба вакол апошняга роману Ліона Фэйтвангера "Посьпех", у якім ён выводзіць у адмоўным асьвятленні гітлераўцаў. Апошнім удалося дабіцца таго, што шмат якія кнігагандляры абвясцілі бойкот на толькі гэтamu роману, а і другім творам Фэйтвангера.

● Лёрд д'Абэрмон выпушыў у Лёндане новую кнігу "18-ая ращучая сусветная бойка". Кніга прысьвячана бойкам пад Варшавай між польскай і Чырвонай арміяй у 1920 г.

● У выдавецтве "Мартэн Шэкер" (Англія) у хуткім часе выходзіць пераклад кнігі Леоніда Леоніава "Вор".

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА  
АДДЗЕЛ ПАДПІСНЫХ і ПЭРЫОДЫЧНЫХ ВЫДАНЬНЯЎ  
МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 79. ТЭЛ. 17-12

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ  
— НА ЧАСОПІСЬ —  
**,МАЛАДНЯК“**

Орган беларускай асоцыяцыі пролетарскіх пісьменнікаў

У 1931 годзе частка аддзелаў часопісі рэорганізауеца. Будуць уведзены аддзелы: „РАБОЧАЯ КРЫТЫКА“, „ЛИТАРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦЫЯ“ і інш.

У 1931 годзе „МАЛАДНЯК“ дасыць шэраг аповесцяў, поэм на тэмы: эмантанія за прамфіллян, вытворчасці і колектывізацыі.

У 1931 годзе „МАЛАДНЯК“ зъмесціць шэраг артыкулаў аб замежных літаратурах: нямецкай, венгерскай, баўгарскай, славенскай, чэскай, польскай і інш. Будуць зъмешчаны артыкулы аб пролетарскай літаратуре РСФСР.

Украіны і Закаўказья.

У часопісе „МАЛАДНЯК“ бяруць удзел лепшыя сілы пролетарскай літаратуры БССР і выдатнейшыя прадстаўнікі пролетарскай літаратуры Савецкага Саюзу і замежжа.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

на 12 месяцаў . . .	5 р. — к.
“ 6 месяцаў . . .	3 р. — к.
“ 3 месяцы . . .	1 р. 50 к.

Асобны нумар 50 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у аддзеле падпісных і пэрыодычных выданьняў: Менск, Савецкая, 79, усімі кнігарнямі, кіёскамі і ўпаўнаважанымі БДВ, усімі паштова-тэлеграфнымі конторамі і крамамі спажывецкай коопэрациі.

**БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА**  
**АДДЗЕЛ ПАДПІСНЫХ і ПЭРЫОДЫЧНЫХ ВЫДАНЬНЯЎ**  
 Менск, Савецкая, 79.

Тэлефон № 17-12

**АДКРЫТА ПАДПІСКА на 1931**  
 на пэрыодычныя выданыні Белдзяржвыдавецтва

**„КОМУНІСТЫЧНАЕ ВЫХАВАНЬНЕ“** часопісъ пэдагогічнай, методычнай і політычнай асьветы

**12 КНІГ  
ВЫХОДЗЯЦЬ  
УГОД**

У М О В Ы П А Д ПІС К І:			
На год	На 6 м.	На 3 м.	К О Ш Т
Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
8 —	4 50	2 30	АСОБН. НУМАРУ 80 Р.

**„МАЛАДНЯК“** літаратурна-мастацкая і грамадзка-політычнай часопісъ. Орган Беларускай Асацыяцыі Пролетарскіх Пісьменнікаў.

У М О В Ы П А Д ПІС К І:			
На год	На 6 м.	На 3 м.	К О Ш Т
Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
5 —	3 —	1 50	АСОБН. НУМАРУ 50 Р.

**„ПОЛЫМЯ“** часопісъ літаратуры, політыкі, экономікі, гісторыи, крытыкі.

У М О В Ы П А Д ПІС К І:			
На год	На 6 м.	На 3 м.	К О Ш Т
Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
10 —	5 50	3 —	АСОБН. НУМАРУ 1 Р.

**„УЗВЫШША“** часопісъ літаратуры, мастацства, крытыкі. Орган літаратурна-мастацкага згуртавання „Узвышша“.

У М О В Ы П А Д ПІС К І:			
На год	На 6 м.	На 3 м.	К О Ш Т
Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
6 —	3 50	2 30	АСОБН. НУМАРУ 60 Р.

**„ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ“** ілюстраваная двухтыднёвая часопісъ. Часопісъ „Чырвоная Беларусь“ высьвяляе праз мастацкае слова і ілюстрацыі рост і развіццё сацыялістычнага будаўніцтва БССР і ўсяго СССР.

У М О В Ы П А Д ПІС К І:			
На год	На 6 м.	На 3 м.	К О Ш Т
Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
3 —	1 50	— 75	АСОБН. НУМАРУ 15 Р.

ПАДПІСАЦЦА МОЖНА: у аддзеле падпісных і пэрыодычных выданьняў БДВ (Менск, Савецкая, 79, тэл. 17-12); у Цэнтральнай кнігарні БДВ (Менск, рог Ленінскай і Савецкай); ва ўсіх гарадзкіх аддзяленнях БДВ; у аддзеле падпіскі пэрыодсектару ГІЗу РСФСР (Менск, Савецкая, 54); ва ўсіх паштова-тэл. конторах і ва ўсіх кніжных крамах спажывецкіх таварыстваў Белкоопсюзу.